


Ба 175542

АКАДЭМІЯ НАУК БЕЛАРУСКАЙ ССР  
ІНСТИТУТ ЛІТАРАТУРЫ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ

АДАМ МІЦКЕВІЧ

# Пан Тадэвуш



Пераклад з польскай Б. ТАРАШКЕВІЧА

Adam Mickiewicz

МІНСК «НАУКА і ТЭХNIКА» 1981

Прадмова, падрыхтоўка тэксту  
і каментарыя ў А. І. МАЛЬДЗІСА

Рэдактар Ю. С. ПШЫРКОУ,  
заслужаны дзеяч навукі БССР,  
доктар філалагічных навук

Рэцензенты: А. А. Лойка,  
доктар філалагічных навук;  
А. С. Ліс, кандыдат філалагічных навук

Міцкевіч А.

М 70 Пан Тадэвуш / [Пер. з пол. Б. Тарапекіча].—  
Мн.: Навука і тэхніка, 1981.—295 с., 2 л. іл.

У пер.: 1 р. 70 к.

Выдаение з'яўляецца першай поўнай публікацыяй на беларускай  
мове вядомай эпапеі геніальнага польскага паэта Адама Міцкевіча,  
надзеі якой адбываюцца на тэрыторыі Беларусі. Пераклад паэмы  
зроблены па начатку 30-х гадоў у польскай буржуазнай турме вы-  
датнім грамадскім дзеячам і вучоным, акадэмікам АН БССР Браніс-  
лавам Тарапекічам. Публікацыя прымеркавана да 150-годдзя на-  
пісання паэмы, 90-годдзя з дня нараджэння перакладчыка і 50-годдзя  
самога перакладу.

70404—085

М \_\_\_\_\_ 142—81 4703000000  
М316—81

ББК 84.4П  
І(Пол)

© Выдавецтва «Навука і тэхніка», 1981.

10.12.2009

У гісторыі культуры ёсьць з'явы, якія з цягам часу  
набываюць сімвалічнае значэнне. Да іх, безумоўна, ад-  
носіцца пераклад на беларускую мову эпапеі Адама  
Міцкевіча «Пан Тадэвуш», зроблены Браніславам Тарапекі-  
чам пяцьдзесят год назад. Па загаду буржуазных  
улад яго, рэвалюцыянара і вучонага, кінулі тады ў  
гrodзенскую турму — бадай, самую строгую ў даваеннай  
Польшчы. Пасадзілі яго, хворага на сэрца, у камеру-  
адзіночку. Зрэдку аднастайнную адзіноту вязня перапы-  
няла з'яўленне наглядчыка, які кідаў колькі абыякавых,  
а то і абразлівых слоў. Словы гэтая былі на мове бліз-  
кай, зразумелай, але не роднай, не той, на якой гаварылі  
бацькі і суседзі Тарапекіча ў маленьком засценку Чар-  
нушулішкі, што каля Вільні. Польская мова ў вуснах турэм-  
нага начальства не вешчавала і не магла вешчаваць для  
вязня нічога добра...

І тым не менш Браніслау Тарапекіч, седзячы ў  
польскай турме, дзень за днём перакладаў на беларус-  
кую мову шэдэўр польскага генія. Перакладаў у над-  
звычайна цяжкіх умовах. Начальства пільна ўлічвала  
кожны шматок паперы, нумаравала кожную старонку ў  
ягульным сыштку. Таму нельга было дазволіць сабе  
раскошу рабіць чарнавікі. Уесь пераклад выношаўся  
і штрафаваўся ў галаве і толькі потым фіксаваўся на  
паперы — ужо ў закончаным выглядзе. Не было пад  
рукой самага элементарнага — слоўнікаў, даведнікаў.  
У зноў прыходзілася спадзявацца толькі на памяць, на  
грунтоўныя веды, назапашаныя ў Віленскай гімназіі і  
Петрапаўліўскім універсітэце. Каментары да перакладу  
адыўляюць сваёй энцыклапедычнасцю, а сам пераклад —  
багаццем мовы, творчым выкарыстаннем дыялектызмаў,  
дакладнасцю ў перадачы зместу і формы міцкевічаўска-  
га армяніла.

Чаму Браніслаў Тарашкевіч, знаходзячыся ў зняволенні, выбраў для перакладу — побач з «Іліядай» Гамера — менавіта «Пана Тадэвуша»? Ды, відаць, таму, што, з'яўляючыся інтэрнацыяналістам, ён добра ўсведамляў: санацыйныя ўлады не маюць нічога агульнага з герайчным і шматпакутным польскім народам. Відаць, таму, што «Пан Тадэвуш» — вяршыня ў творчасці выдатнага сына гэтага народа Адама Міцкевіча, вяршыня ва ўсёй польскай паэзіі. І не толькі ў польскай. Гэта адна з вяршынь агульнаславянскіх, агульнаеўрапейскіх, сусветных. Твор, які можна па праву паставіць побач з «Яўгеніем Анеґінам» Пушкіна і «Фаўстам» Гётэ. Твор, які з'яўляецца выражэннем не толькі нацыянальнага духу, але і агульначалавечых імкненняў да свабоды і шчасця.

І яшчэ, відаць, таму, што паэма была напісана земляком перакладчыка, заснавана на беларускім матэрыяле. Яе аўтар, Адам Міцкевіч (1798—1855), нарадзіўся на Ходзячы па сялянскіх кірмашах і вяселлях, будучы паэт у Туганавічах, жыло першае вялікае каханне Міцкевіча — Марыля Верашчака. У родныя мясціны паэт часта прыязджалі з Вільні, дзе ён вучыўся ва ўніверсітэце, з Коўна, дзе працеваў настаўнікам. Сюды, у край свайго другая частка «Дзядаў». Нарадзіўся «Пан Тадэвуш»!

Задума напісаць вялікае эпічнае палатно прыйшла да Міцкевіча сто пяцьдзесят год назад, у 1831 г., калі ў сувязі з нацыянальным паўстаннем паэт знаходзіўся ў ваколіцах Познані. Работа працягвалася ў эміграцыі — у Парыжы. Апошні радок быў дапісаны ў лютым 1834 г., а ў ліпені таго ж года паэма выйшла з друку двумя асобнымі томікамі.

<sup>1</sup> Падрабязней пра сувязі Міцкевіча з беларускім фальклорам гл.: Лойка Алесь. Адам Міцкевіч і беларуская літаратура. Мн., 1959.

«Пан Тадэвуш» — гэта ўзнёслы гім Навагрудчыне, яе палям і лясам, яе працавітым людзям. У паэме творча выкарыстаны беларускія казкі і легенды, ужываюцца беларускія словаў (покуць, вырай, рунь і інш.). Міцкевіч каларытна паказаў быт і наравы мясцовай шляхты, з якой выйшаў і сам. Паэт любуеца сваімі Сапліцамі, Гарэшкамі, Дабрынскімі, часам нават ідэалізуе іх. Аднак у цэлым «Пан Тадэвуш», як пісаў сяббар Аляксандра Герцэна Станіслав Ворцаль, з'явіўся «магільная плітой, пакладзенай рукою генія на старую Польшчу». Сімпатыі аўтара перш за ўсё на баку юнага Тадэвуша, адважнага змагара за вызваленне радзімы і шчырага народалюбца, які дае свабоду сялянам. Сваёй эпапеяй паэт хацеў натхніць суайчыннікаў на барацьбу з самаўладствам, даць ім адказ на самыя хвалюючыя пытанні. Праўда, адказ гэты ў многім утапічны. Міцкевіч падзяляў пашираныя тады напалеаніцкія ілюзіі, празмерна вялікія надзеі ў складваў на добрую волю шляхты, на тое, што яна сама вызваліць народ ад прыгону. Аднак не гэта галоўнае ў паэме. Галоўнае — страсная любоў да сваёй заняволенай айчыны і перакананая вера ў яе вызваленне — пачуцці, якія валодалі і Браніславам Тарашкевічам.

Нягледзячы на забарону царскай цэнзуры, «Пан Тадэвуш» хутка стаў вядомы ў Беларусі, трапіў «пад сялянскія стрэхі». Яго перапісалі, завучвалі на памяць. У 1858 г., відаць, рыхтуючыся да 60-годдзя з дня нараджэння Міцкевіча, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч зрабіў беларускі пераклад паэмы. Гэта быў яе першы славянскі пераклад — ранейшы, чым рускі, чэшскі, сербскі, і пазнейшы толькі за нямецкі. У 1859 г. першыя дзве кнігі (быліцы) «Пана Тадэвуша», «прыбранага ў мужыцкую сярмягу», былі выдадзены ў Вільні. Але цэнзура спаліла ўесь тыраж, і сёння ад яго захаваліся толькі два экземпляры. Потым Дунін-Марцінкевіч двойчы, у 1882 і 1884 гг., праланоўваў выдаць пераклад асобнай кніжкай, ды заклік ягоны застаўся без рэха. Толькі ў 1888 г. у Львове быў апублікованы — побач з іншымі — пачатак беларускага перакладу як сведчанне папулярнасці Міцкевіча сярод славянскіх народаў.

Услед за Дуніным-Марцінкевічам за пераклад «Пана Тадэвуша» на беларускую мову ўзяўся Аляксандр Ельскі. Першая частка яго працы, на жаль, вельмі недаска-

налай у мастацкіх адносінах, убачыла свет у Львове ў 1892 г.<sup>2</sup>

І вось у 1931—1932 гг. у турэмных засценках нарадзіўся трэці беларускі пераклад паэмы, той самы, які пранапуеца цяпер чытачу. Для нас асаблівае значэнне мас той факт, што зрабіў яго Браніслаў Адамавіч Тарашкевіч (1892—1938), выдатны грамадскі дзеяч, вучоны-энцыклапедыст, акадэмік АН БССР. Яго імя добра вядома беларускаму народу. Прыгадаем, што ў 1923—1927 гг. Тарашкевіч з'яўляўся паслом польскага сейма, дзе страсна абараняў права працоўных Заходняй Беларусі. У 1925 г. ён звязаў свой лёс з КПЗБ. Тады ж узна-чаліў Беларускую сялянска-рабочую грамаду, якая аб'ядноўвала каля 120 тысяч членаў. Гэта была самая масавая дэмакратычная арганізацыя ў тагачаснай буржуазнай Еўропе. Польскія ўлады пеўзабаве разагналі Грамаду, а яе кіраўніка прыгаварылі да 12 год зняволення. Турмы ў Вільні, Грудзёндзы, Плоцку, Вронках, Гродна... Знаходзячыся ў заключенні, Тарашкевіч пісаў рэвалюцыйныя адозвы і брашуры, стварыў тэкст песні «Марш Грамады», працаваў над гістарычнай граматыкай беларускай мовы, перапрацоўваў свою славутую «Беларускую граматыку для школ», якая вытрымала шэсць выданняў. У абарону вязня выступіла прагрэсійная грамадскасць Еўропы. У Мінску камітэт у абарону Грамады і яе кіраўніка ўзначаліў Янка Купала.

Пад націкам грамадскасці польскія ўлады вымушаны былі адпусціць Тарашкевіча.<sup>3</sup> У 1933 г. ён прыезджае ў СССР. З сабой везе пераклады «Пана Тадэвуша» і «Іліяды», акуратна перапісаныя выпускніком Радашковіцкай гімназіі Леанідам Ліманоўскім. У Маскве Тарашкевіч загадвае аддзелам Польшчы і Прыбалтыкі ў Міжнародным аграрным інстытуце, піша працы па эканоміцы, гісторыі, мовазнаўству, уносіць праўкі ў рукапіс перакладу «Пана Тадэвуша», рыхтуеца яго выдаць.

Пасля смерці Тарашкевіча<sup>3</sup> восем тоўстых сшыткаў

<sup>2</sup> Падрабязней пра першыя пераклады паэмы на беларускую мову гл.: Skibińska-Charyło Zofia. O przekładach «Pana Tadeusza» na język białoruski. — Studia Polono-Slavica Orientalia, t. II (1973), s. 181—198.

<sup>3</sup> Падрабязней пра рэвалюцыйную і науковую дзейнасць Браніслава Тарашкевіча гл.: Ліс Арсен. Браніслаў Тарашкевіч. Мн., 1966; Bergman Aleksandra. Rzecz o Bronisławie Taraszkiewiczu. Warszawa, 1977.

з перакладам засталіся ў Маскве, у яго ўдавы Ніны Аляксандраўны. У 1967 г. яна перадала рукапіс у адзін з музеяў. Аднак широкая літаратурная грамадскасць не ведала пра існаванне сшыткаў. Лічылася, што яны загінулі. І ўсё ж жыла вера, што раней або пазней пераклад Тарашкевіча знайдзеца.<sup>4</sup> Калі ў 1962 г. у «Полымі» быў надрукаваны ўрывак з паэмы, выдатны польскі пісьменнік Яраслаў Івашкевіч алтымістычна пісаў: «Трэба мець надзею, што пераклад Тарашкевіча поўнасцю будзе апублікаваны ў самым бліжэйшым часе».

Ішлі гады. Эпапея польскага паэта па-ранейшаму прываблівала беларускіх перакладчыкаў. Былі апублікаваны ўрывкі з яе ў перакладзе Максіма Танка, Сяргея Дзяярдзя. Сёння ўжо існуюць у рукапісах поўныя пераклады паэмы, зробленыя Язэпам Семяжонам і Пятром Бітэлем. У беластоцкім альманаху «Белавежа» ў 1971 г. была надрукавана чацвёртая быліца з Тарашкевічавага перакладу «Пана Тадэвуша». У Вільнюсе, на кватэры былога супрацоўніцы Беларускага банка Марыі Паўловіч, знайшлі арыгінал 11 і 12-й быліц таго ж перакладу. Урэшце ў музейных запасніках адшукаліся і сем «маскоўскіх» сшыткаў. У 1978 г. яны паступілі ў аддзел рэдкай кнігі і рукапісаў Фундаментальнай бібліятэцы імя Якуба Коласа АН БССР. Там жа захоўваецца частка арыгінала, знайдзеная ў Вільнюсе.<sup>4</sup> На аснове ўказанных рукапісаў і падрыхтавана гэта публікацыя.

Такім чынам, сёння можна сказаць, што надзея Яраслава Івашкевіча здзейснілася. Беларускі чытач упершыню атрымоўвае поўны тэкст «Пана Тадэвуша» на роднай мове. Як сцвярджае ў Польшчы пісьменнік Сакрат Яновіч, для перакладу, зробленага пяцьдзесят год назад у турэмных засценках, уласціва «кранальная вернасць у дачыненні да арыгінала, якая шчасліва сполучаеца з бяспрэчнай паэтычнасцю»<sup>4</sup>. Праца Браніслава Тарашкевіча з'яўляецца красамоўным сімвалам беларуска-польскага літаратурнага юднання, дружбы двух братніх славянскіх народаў.

Адам Мальдзіс

<sup>4</sup> Janowicz Sokrates. «Pan Tadeusz» w celi więziennej.— Kultura, 1977, nr 12, s. 5.

# Быліца першая



## ГАСПАДАРКА

### ЗМЕСТ

Пашч варочаеца дамоў.—Першае спакканне ў святыцы, другое прыстале.—Важная навука Суддзі аб ветласці.—Падкаморага палітычныя ўвагі аб модах.—Пачатак споркі пра Курут і Сакала.—Жальбы Войскага.—Апошні Возны tryбунала<sup>1</sup>.—Узгляд на тагачасныя палітычныя стан Літвы і Еўропы.

Радзіма Літва<sup>2</sup>! Як здароўс, так ты, дарагая;  
як шмат цябе трэба цаніць, толькі той і спазнае,  
хто страціў цябе. Усю красу тваю бачу дзіўную  
й сягоння апісваю, бо па табе я сумую.

Паненка, што Ясну бароніш гару Чанстаховы  
і свеціш у Вострай у Браме<sup>3</sup>, што горад замковы  
бароніш Навагрудскі з верным ягоным жа людам!  
Вось так, як мяне да здароўя вярнула ты цудам  
(тады, як ад плакаўшай маці табе пад апеку  
я ахвяраваны, падняў амярцвелу павеку  
і зараз жа мог да святыняў тваіх да парогу  
йсці пешкі, за вернута жыцце падзякаваць богу)<sup>4</sup>,  
так нас ты цудоўна павернеш пад родны блакіты...<sup>5</sup>  
Тым часам душу маю стужану перанясі ты  
да ўзгоркаў лясных, да зялёных лугоў травяністых,  
шырокіх пры сіняга Нёмана водах бруістых,  
да гэтых палёў самым розным збожжам маліваных,  
вшаніцай залочаных, жытам найбольш пасрабраных;  
туды, дзс, як бурштын, свірэпка, дзе грэчка бяленька,  
як снег, дзе ружовіца дзятліна, моў бы паненка,  
а ўсё спавіваюць зялёныя межаў істужкі,  
ды зредку на межах сядзяць там ціхія ігрушкі.

Паміжы такімі палямі калісь, пры ручая,  
на ўзгорку лагодным такім, у бярозавым гаі

стаяў падмуроўаны двор, хоць кругом дзераўляны<sup>6</sup>;  
аж зводдаль свяціліся сцэны яго пабяляны,  
бялейшыя тым, што ад зелені цёмнай адбіты,  
ад топаляў, добрай увосень ад ветру зашчыты.  
Той дом невялікі, ды чысты наўкола і ўсёды;  
вялізна гумно, а пры ім тры стагі, быццам буды,  
добра, што пад стрэхі ў тарпы утаўпіца не можа.  
Відаць, што ваколіца дужа багата на збожжа,  
й відно з ліку копак, што свецяць так густа, як зоркі,  
ушыркі і ўдоўжкі, і з ліку плугоў каля воркі,  
плугоў, уздымаўшых папар шырачэнны так рана  
зямлі чарназёмнай, хіба ж прыналежнай да пана,  
упраўленай добра на лад агароджаных градак:  
што ў доме у гэтym дастатак жыве і парадак.  
А брама, расчынена насцеж, праходнаму весце,  
што кожнага просяць у госці, паліць і паесці.

Якраз во й заехаў у браму панок маладзенькі  
й, абегшы падвор'е, скруціў аж пад ганку ступенькі.  
З ваза сабе вылез, а коні, пакінуты самі,  
щыпаючы траўку, паволі цягнулі да брамы.  
Пусцютка у доме, бо дзвёры ад ганку замкнуты  
зашчэпкамі, і тыя зашчэпкі калком ператкнуты.  
Панок жа не бег на хвальварак, каб слуг запытаці:  
раз-два — адчыніў, уляцеў, каб той дом прывітаці.  
Даўно ўжо не бачыў яго, бо ў далёкім жа месце  
навукі канчаў і канца дачакаўся нарэшце.  
Уляцеўшы, ён прагна кідае пагляды на сцэны  
і чула вітае старэнкіх знаёмых, нязменных.  
Або і спраты старыя у кожным кавалку,  
усё, чым любіў забаўляцца ад самага малку,  
ды толькі паменшалі бытта і крышку збрыйчэлі.  
Таксама й партрэты старыя на сценах віселі:  
Касцюшка ў чамарцы кракоўскай<sup>7</sup>, як жыв, выступае,  
з вачымі, у неба паднятыхі, меч свой тримае  
аберуч; бо ім прысягаў ён народ ратаваці  
і трох акупантаў магутных із Польшчы прагнаці  
ці пасці самому на меч. Дальш у польскай апраце  
сидзіць там Райтан<sup>8</sup> і труднue па вольнасці страце,  
тримаючы нож у руцэ з гастрыём каля лона,  
а кнігі прад ім — то «Федон»<sup>9</sup> і пра жыцце Катона<sup>10</sup>.  
Ясінскі<sup>11</sup>, прыгожы юнак, хоць пахмурны, як трупны,  
и побач Карсак<sup>12</sup> з ім, таварыш яго неадступны,

стаяць на аконах, сякуць маскалёў<sup>13</sup> без развагі  
у цэлія кучы, наўкола ж пажар ужо Прагі<sup>14</sup>.  
А нават пазнаў і гадзінкі стары курантавы,  
што ў шафцы драўлянай стаяў пры ўваходзе альковы<sup>15</sup>,  
і рады, як малец, пацяг матузочкам праз дэюрку,  
пачуць каб Дамброўскага мілу старую мазурку<sup>16</sup>.

Бягма ён шукаў між пакойю святліцу дзяціну,  
дзе рос ён маленькі, што дзесяць гадкоў як пакінуў.  
Увайшоў, адступіўся, кружыў там здумлённы вочы  
па сценах: то ж гэта няйначай — пакойчык жаночы<sup>17</sup>.  
Да хто ж бы тут жыў? Стары дзядзька не быў і жанаты,  
а цётка жыла ў Пециярбурзе, сталіцай занята.  
Не быў то пакой ахміstryні? Чаму фартэп'яна?  
І ноты і кніжкі; усенечка паракідана  
нядбана, бязладна — такі непарарадак, то й міла:  
відаць, не старая то ручанька ўсё парабіла!  
Была тут сукенка, з калка, каб адзеціся, знята  
нядайна й на поручнях крэсла свабодна распята;  
на воках вазончыкі, розны пахучыя зёлкі,  
геранія, гожа ляўконія, астры, фіёлкі.  
А стаў падарожны ў вакне, дык і тамака дзіва:  
у садзе, дзе некалі толькі лапух і крапіва  
раслі, быў гародчык, дарожкамі складна пацяты,  
паўнюткі букетаў травы і ангельскае мяты.  
Платочак малюсенькі, хітра павязаны з дужак;  
стакроткаў ірдзеўся рад яркіх бліскучых істужак.  
Відацца, што свежка па градках было палівана,  
і поўна вады ўшчэ стаяла начынне бляшана,  
ды толькі гародніцы ўжо анідзе не відацца.  
Во толькі што вышла; не кончылі ўшчэ калыхацца  
варотцы папхнуты; відаць невялічкае ножкі  
сляды на пясочку, ды без чаравік і панчошкі.  
На дробным пясочку, сухуткім і белым, як снегу,  
выразны, хоць лёгкі слядок; адгадаем, што ў бегу  
у шпаркім ад нечыяй дробненькай ножкі застаўся,  
ад нечыяй, хто, лстучы, чуць зямлі дакранаўся.

Стаяў у вакне падарожны, глядзеў задумёны  
і дыхаў ад квастак павеі наздзіў дабравонны;  
аж тварам сваім на кусты фіялковы схіліўся,  
вачыма цікавымі і думкай па сценах насіўся,  
спыніўся ізноў на слядох і не мог дагадацца,

чые то жаночыя ножкі й адкуль маглі ўзяцца.  
Прыпадкам ён вочы падняў, аж прад ім пры баркане  
дзяўчына стаіць маладая. На гібенькім стане  
да грудкаў адно яе белая віпратка крые,  
відацца ж адслонены плечыкі й лабудзэдзя<sup>18</sup> шыя.  
Літвінка у строі такім прахаджаеца зрання,  
ды толькі у хаце, й баіца з мужчынам спаткання;  
таму свае грудкі рукамі закрыла паненка,  
каб тое схаваці, чаго не схавала сукенка.

Яе валаскі неразвіты, ў малы вузялочки  
пакручаны й схованы ў дробныя белы стручочки,  
галоўку наздзіў харашилы: ад бліску ад сонца  
свяціліся так, як карона святых на іконцы.

А твару відаць не было. Бо звярнуўшыся ў поле,  
вачыма кагосьці шукала далёка у дали;  
угледзела, пляснула ў руکі й зайшлася ад смеху  
ды раптам, як белая птушка, з баркану ў паспеху  
сарвалася ѹ лётам гародам, праз кветную градку,  
платы ўзляцела на гібку дашчаную кладку,  
прыпёрту к сцяне. Не паспей аглянуцца ў здзіўленні:  
яна праз вакно, як бы месяца тыя праменні,  
раптоўна і ціха, і лёгка ў пакой уляцела.

З прылеўкай сукенку хапіла, да люстра хацела,  
аж раптам — хлапец! Дык із рук яе сукня упала,  
і з тварам, ад страху і дзіву зблілеўшым, стаяла  
дзяўчына. Хлапец загарэўся ж чырвенню на твары,  
во так, як ад ранній заранкі чырвянецца хмары.  
Ён вочы заплюшчыў стыдліва, рукой прысланіўся,  
хацеў штось сказаць, перапрашаваць; толькі скланіўся  
і падаўся назад. І ускрынула дзеўка балюча,  
вось так, як дзіца, што спалохана, ў сне — нерашуча;  
спалохаўся ѹ госць і зірнуў, аж яе ані духу.  
Выходзіў змяшаны, і білася сэрца у руху  
гвалтоўным, а сам ён не ведаў, ці меў то смяяцца  
з такога спаткання, ці цешыцца мо', ці стыдацца.

Тым часам ужо спахапліўся ѹ на фаліварку,  
пры браме пабачыўшы ту ю гасцінью парку.  
Ужо коней забралі у стайню, і добра ім дана  
аброку і сена, як трэба у добраага пана.  
Суддзя не любіў бо ніколі на новую моду  
гасцінія коні к жыдам адсылаць у гасподу.  
Хоць слугі ѹ не вышлі, ды толькі не думай німала,

што бытта у дому Суддзі і служылі нядбала<sup>19</sup>;  
чакаюць жа слугі, пакуль то пан Войскі ўбярэцца<sup>20</sup>,  
бо ён загадаў, што вячэра за домам дасцца.

Ён пана самога у дому цяпер застунае,  
ў ягону адсутніасць гасцей забаўляе, прымас,  
(далёкі бо панскі то родзіч і прыяцель дому).

Пазнаўшы гасця, ён да хаты садзіў пакрыёму;  
не хочучы выйсці у ткацкім сваім пудармане<sup>21</sup>,  
надзеў як мага найхутчэй жа святочнае ўбранне,  
ад рання ужо прыгатавана: добра бо ведаў,  
што будзе нямала гасцей і вяліка бяседа.

Пан Войскі здалёку пазнаў падарожнага тога  
і з крыкам давай абымаць, цалаваць маладога.  
Пайшла памяшаная хуткая гутарка-мова,  
што колькігадовы падзеі замкнуці у слове  
хацела б — каротка, ды зблытана: рад запытанняў,  
усклічнікаў, новых уздыхаў ды йзноў прывітанняў.  
Як Войскі даволі ужо навітаў, папытаўся,  
ў канцы тагадзейныя дзеі сказаць абяцаўся.

«Ну, добра, Тадэвуш (бо так называўся хлапчына,  
а даць жа імя Касцюшкова такая прычына,  
што, знача, у часе вайны Касцюшкоўскай радзіўся),  
дык добра, Тадэвуш каханенькі, ты прылучыўся  
дадому, якраз як паненак мы маём тут веле<sup>22</sup>,  
бо дзядзька плануе табе ужо справіць вяселле;  
а ё з чаго выбраць: у нас і таварыства лічна<sup>23</sup>  
збіраеца гэтымі днямі на суд пагранічны<sup>24</sup>,  
каб з Графам пакончыць старую няскончану спорку;  
пан Граф гэтаксама прыедзе у двор наш на зборку;  
з сям'ёй Падкаморы<sup>25</sup> прыехаў судзіць у працэсе.  
Ну, моладэз пайшла забаўляціся стрэльбай у лесе;  
усе ж вун старыя і жанчыны жніво аглядаюць  
пад лесам і тамака пэўне на моладзь чакаюць.  
Хадзем, калі хочаш спаткаць недалёка ад брамы  
там дзядзьку свайго, падкаморых і важныя дамы».

Пан Войскі з Тадэем ідуць аж пад лес той дарогай;  
ім нагаварыцца даволі дык праста не змога.  
А сонца на бераг нябесны ужо дахадзіла;  
хочу меней, ды несяк шырэй, як уводні, свяціла;  
усё счарванёна, як твар той здаровы, чырвоны

у гаспадара, што, закончыўши дзень свой працоўны,  
ідзе на спачынак. Ужо сонечны круг прамяністы  
спускаецца зверху на бор, і змярканне імліста  
вярховіны дрэў, галіны цымном напаўняе  
ды ўсенечкі лес як бы вяжа ў вадно і злівае;  
і бор зачарнеўся на від аграмністага гмаху,  
а сонца над ім, як пажар той чырвоны на даху.  
І раптам запала; ішчэ раз паміж дрэваў зірнула,  
як свечка праз шпары ваконных заслонаў бліснула  
і згасла. Адразу пры збожжы сярпы, грамадою  
звінешыя, ў граблі, ў лугох што ішлі чарадою,  
заціхлі і сталі: канец ужо працы і годзе,  
ад пана Суддзі загадана канчаць пры заходзе.  
«Пан свету сам ведае, колькі на працу патрэба;  
як сонца, ягоны работнік, зыходзе ўжо з неба,  
тады ў земляніну<sup>26</sup> пара уступіціся з поля».  
Любіў так казаці Суддзя, а ягоная воля  
таксама была ў аканому пачціваму свята;  
бо нават вазы, у якія ўжо складаці пачата,  
ідуць з недаложаным жытам сабе ў прыгуменне,  
і рады валы, што так лёгка: щасліва здарэнне!

А з лесу вярталісь паны: хоць вясёлы — ў парадку!  
Наперадзе дзеци з дазорцам<sup>27</sup>, казаў бы, у статку;  
за імі Суддзя з паважанаю Падкамарынай,  
а побач і сам Падкаморы з усенькай радзінай;  
паненкі ступалі за старымі, моладзь жа збоку;  
паненкі прад хлопцамі ішлі на якія паўкроку  
(бо так выпадае). Ніхто не казаў аб парадку,  
ні дам, ні мужчынаў не ставіў, а ішло усё гладка,  
бо кожны парадку тады пільнаваў мімаволі:  
Суддзя абычай старасвецкі тримаў і ніколі  
на то б не дазволіў, каб хібілі нейкага ўзгляду  
для веку, ўраджэння ці розуму альбо ураду.  
«Тым ладам,— казаў ён,— дамы і народы ўзрастаюць,  
з ягоным упадкам дамы і народы шчазаюць».  
Таму да парадку прывыкшы ўсе хатнія, і кожны  
прыезны там госьць ці радня, ці чужы, падарожны,  
як толькі адведаў Суддзю і забавіўся мала,  
прымаў абычай, якімі усенька дышала.

З пляменнікам коратка дзядзькі было прывітанне:  
руку сваю даў ён Тадэю для пацалавання

і, пацалаваўшы ў шчаку, паздаровіў прыкладна;  
хоць мала з ім гутарыў,— дзеля гасцей бо няскладна —  
відаца са слёзаў было, што адлётам кантуша<sup>28</sup>  
ён жвава абцёр, як жа моцна любіў Тадавуша!

А следам за панам да хаты усё адным разам:  
і з пасбіщ, і з поля, і з бору, як нейкім наказам.  
У вуліцы стада авечак таўчэцца з бляянісем  
пад хмарою пылу; за імі ж ідзе з разважаннем  
тырольскае стада кароў і званочкамі звоне,  
а далей з пакосаў нясуцца іржучыя коні.  
Усё гэта рвецца да студні, дзе жораў драўляны  
скрыпець і ў карыта ўлівае напітак жаданы.

Суддзя, хоць і струджаны дужа ѹ гасцьмі быў заняты,  
лавіннасць сваю гаспадарскую поўніў заўзята:  
пры студні ён сам. Гаспадар бо як з вечара гляне,  
то бача найлепсій жывёлу, ѹ якім яна стане;  
дазору ж такога ніколі слугам не даруча,  
бо то ж гаспадарскае вока каня добра туча.

А Войскі і Возны<sup>29</sup> Пратазы са свечкамі ѹ сені  
сталі і гамонку вялі, ды крыху ѹ скалачэнні;  
ў нябытнасць бо Войскага Возны узяў пакрыёму  
і сказаў, каб з вячэрай сталы павышанаўца з дому  
і паставіць хутчэй як мага пасяродку замчышча,  
якога відаца было аж пад лесам звалішча.  
Нашто пераносіны гэтыя? Войскі крывіўся  
і Суддзю перапрошываў; той, хоць не мала здзівіўся,  
ды — сталася, позна! што зробіш цяпер, чалавечка?  
Гасцей перапросіш і мусіш павесці ѹ пустэчу!  
Дарогаю Возны Суддзі безупынна тлумачыў,  
чаму ён устройства і панскі загад перайначыў:  
няма у дварэ аніводнай абышырнай святліцы,  
дзе столькі гасцей паважаных магло бы змясціцца;  
у замку ж вялікія, добра захованы сені,  
сцяна хоць і лопітушы, але цалоткі скляпенні;  
што вокны без шыбаў, улетку зусім то не шкодна,  
а блізкасць скляпоў, то для чэлядзі будзе выгодна...  
Даводзячы, ўсё ён міргаў да Суддзі; з яго міны  
відалася: меў ён і таіў важнейшы прычыны.

Той замак шагоў дваццаць сотняў стаяў па-за домам,  
паказны будоўляй, паважны вялізным агромам.

А спадчына гэта старое фамілы Гарэшкай<sup>30</sup>.  
Сам вотчыч прapaўши у часе краёвых замешкаў;  
майно ўсё дазвання зністожылі ўраду секвестры<sup>31</sup>,  
бязладнасць апекі, суды і аплаты палестры<sup>32</sup>;  
крыху дасталося з таго для радні па кудзелі<sup>33</sup>,  
крэдытарам рэшта пайшла за даўгі пры раздзеле.  
А замку ніхто не хацеў, бо ѹ шляхоцкім то стане  
і труда лажыць такі кошт на яго утрыманне.  
Ды Графіч, радня хоць далёка Гарэшкай, багаты  
сусед, калі вышаў з апекі, паніч дзіўнаваты,  
муры спадабаў, як вярнуўся сюды з падарожы  
бо, кажа, гатыцкае архітэктуры, хароши;  
дармо што Суддзя з дакументам праконаваў потым,  
што той архітэктар быў віленскім майстрам, не готам.  
Даволі, што Графу ўсхацелася замку. Й старому  
Суддзі зажадалася тое ж, чаму — невядома.  
Цягальіся ў земстве, ѿ галоўным судзе — ну, бязмерне —  
ў сенаке, ізоў жа у земстве, а ўрэшце ѿ губерні;  
ў канцы, ласля коштаў страшэнных і ўказаў шматлічных  
варнулася справа ізоў да судоў пагранічных.

А праўду казаў жа той Возны, што сені замковы  
і прошаных змесціць гасцей і палестру судову:  
вялізныя, як рэфектар<sup>34</sup>, на філярах скляпенне  
харошае выпукла пнецца, падлога з каменя  
і чыстыя сцены, хоць жаднай аздобы не мелі.  
Наўкола алення і сарнія рогі стрычэлі  
з надпісамі, дзе і калі кожны звер быў здабыты;  
і тут паляўнічых гербоўныя клейнаты<sup>35</sup> рыты  
ці рэзаны, і выпісан кожны стаіць пайменні;  
Гарэшкавы ж герб, той Паўкоzіc<sup>36</sup>, свяціў на скляпенні.

У парадку ѿвайшлі: сталі колам; цішэй разгаворы;  
вышайшае месца заняў за сталом Падкаморы;  
такі яму гонар і з веку і ўраду належала,  
йдучы, усё кланяўся дамам, старым, маладзежы.  
Пры ім жа квастар<sup>37</sup>, а Суддзя пры ксяндзу барнадыне;  
кароткія пацеры той злапатаў па лаціне;  
мужчынам гарэлку далі; тады ўсе пасядалі  
і жвава ды моўчкі смачны халадзец засцябалі.

Тадэвушка, хоць маладзік, за гасця ж уважаны,  
пасаджан высока пры Ягамосці, дзе дамы;

а побач між ім і Суддзёю адно засталося  
пустое там месца, казаў бы, чакала кагосьці.  
На гэтае месца й на дзверы і дзядзька ўглядаўся  
не раз, і відаць, што кагосьці чакаў, дамагаўся.  
Тадэвуш няўхільна сачыў за ягоным узрокам:  
на дзверы, на месца пустое, маўляў, пад урокам.  
І дзіўная справа! Наўкола сядзелі паненкі,  
што смела здаволіць маглі б каралевіча эрэнкі,  
усе радавіты, ды кожна прыгожа і складна,  
а ён спаглядае туды, дзе няма ані жаднай.  
Загадка! — а моладзь жа любе загадушки гэткі.  
Рассеяны так, да прыгожай сваей да суседкі  
сказаў колькі словаў тыкеле<sup>38</sup>, да Падкамаранкі;  
не мене талеркаў і не налівае ей шклянкі,  
суседніх паненак не баве ён гутаркай ветлай,  
сталічну навуку сваю паказаць каб прыметнай.  
Адно толькі месца пустое яго прыцягае...  
Ужо не пустое, бо думкі хлапцоўскі трymае.  
Па месцы тым сотні дагадак скіае ў натuze,  
як жабкі па буйным дажджы на самотным дзе лузе.  
Між імі адна каралюе там постаць дзяўчыны,  
бы возера ясна лілея ў пагодны гадзіны.

Далі ужо трэцюю страву. А пан Падкаморы,  
падліўши віна пару капляў дачцэ сваей Рожы  
й папхнуўши к малодшай з талеркай бліжэй агурочки,  
сказаў: «Мушу я вам служыць, мае панначкі дочкі,  
хочь бацька, стары і няўдалы». Адразу, як батам<sup>39</sup>  
падсцёбнуты, хлопцы падскочылі й служаць дзяўчатам.  
Суддзя ж тады, збоку ўзірнуўшися на Тадавуша  
і важна паправіўши крышку адлёты кантуша,  
падліў сабе венгрыну<sup>40</sup> й кажа: «Мы новым звычаем  
цяпер у сталіцу вучыца дзяцей пасылаем,  
і праўда, без спрэчкі, што нашы сыны і унуки  
балей ад старэйших набраліся кніжнай навукі,  
а бачу штодзённа, як моладзь жа траце на гэтым,  
што школаў няма ўжо, дзе жыці з людзьмі і са светам  
вучылі. Бывала, паводле даўнейшай моды,  
на панскім дварэ вывучалася моладзь. Без шкоды  
і сам я прабыў дзесяць годзікаў дворскім Вайводы<sup>41</sup>,  
айца то Масцівага Пана (і, кажучы гэта,  
Суддзя усцінў Падкаморому шчыра калена);  
ён радай мяне да публічнае службы спасобіў,

з апекі не выпусціў і чалавекам во зробіў;  
у доме майм яго памяць трываціме вечне,  
штодзень за ягону душу я малюся сардэчне.  
А тое, што я пры дварэ не здалеў скарыстаці,  
як іншы, й, вярнуўшыся, мушу зямельку гарасі,  
другія ж, балей дастайнейшы Вайводы узглядаў,  
дабіліся да найвышэйшых краёвых урадаў:  
прынамсі, я то навучыўся, што гэтага дому  
павагі пільную ю не хібі ю ніколі нікому  
усцівасці<sup>42</sup>, ветласці; ну, а скажу я вам смела,  
не лёгкая ветласць навука, вялікае дзела.  
Не ў тым бо канец ей, каб толькі нагой вырабляці  
умела ці кожнага з мілай усмешкай вітаці;  
бо мода такая здаецца мне толькі купецкай,  
а не старапольськаю ветласцю і не шляхецкай.  
Належыцца кожнаму, але інакшай ветласць:  
бо то ж не без ветласці ѹтая дзіяча сардэчнасць,  
і ў мужа для жонкі увага ў людзёх, і у пана  
для слуг, але кожная з іншай адмена брана.  
І доўга то трэба вучыца ѹтаго пільнаваці,  
каб кожнаму гонар належны ѹтусцівасць даваці.  
І старая вучыліся: гутарка панска, бывала,  
жывую гісторыю краю сабой абымала,  
а міжы шляхецтва — падзеі дамовы павету.  
Давалі пазнаць брату-шляхціцу гутаркай гэтай,  
што добра ён ведам, ніхто яго лёгка не важа,  
дык шляхціц тримаў абычай свае, як пад стражай.  
Цяпер не пытай чалавека: а хто яго родзе?  
з кім жыў? што рабіў? сёння кожны, дзе хоча, ўваходзе,  
каб толькі не шпег і не быў бы у нэнды найгоршай.  
Як рымскі той Веспасіян, што не нюхаў ён грошай  
і знаць не хацеў, з чыліх рук і з якое краіны<sup>43</sup>,  
так ведаць не хочуць цяпер абычаяў, радзіны!  
Даволі, як важны і з выгляду штэмпель хароши,  
шануюць такога, ўсё роўна, як жыд свае гроши».

Гаворачы гэтак, Суддзя на гасцей сваіх ладна  
узірнуўся, бо хоць гаварыў ён разумна і складна,  
ды ведаў, што моладзь цяпер нецярпівая стала:  
хочь мова ѹтайлепша, як доўгая — знудзе, прапала.  
Усе ж яго слухалі важна, ў маўчанні глыбокім;  
Суддзя Падкаморага моў бы выпытываў вокам,  
ды той жа рачэй<sup>44</sup> не хацеў перабіць пахвалою,

а толькі патаківаў часта й ківаў галавою.

Прымоўкнуў Суддзя. Падкаморы скіўненнем прызволіў.

Суддзя тады, ў кубкі абодва падлішы паволі,  
далей прамаўляе: «Так, ветласць — то реч не малая:  
калі чалавек ізвучасца важыць, як следна,  
другіх абычаі, ўраджэнне і век: адпаведна  
таму і сваю тады ўласную важнасць спазнае;  
бо так, як па вазе: як хочам цяпер сваю ўсталіць,  
то трэ' на праціўную шалю другога паставіць.

А, далей жа, варта увагі й асобнае мовы  
то ветласць ад моладзі нашай для гожай паловы;  
тым больш, калі даме павага й фартуны щадроты  
ляпей асвятляюць прыгожасць, прыродныя цноты.  
Адгэтуль ішла да афектаў, кахання дарога,  
к саюзу фамільяў<sup>45</sup>. Такая вось думка старога,  
а знача...» І тутка зірнуў на Тадэвуша строга,  
раптоўна к яму павяриўшыся так да паловы:  
відацца было, што прыходзіў да вывадаў мовы.

Тут — браз! ў залату табакерку сваю Падкаморы  
і кажа: «Паночку, даўней жа было яшчэ горай!  
Не ведаю, мода то можа змяніе й старога  
ці лепшая моладзь — не бачу згаршэння такога.  
Ах, добра я помню часы, як да нас на вялікую шкоду  
яшчэ ўпершыню прывезлі французскую моду.  
Вось раптам чужынцы-панічыкі к нам, якраз чары,  
ўварваліся горшай гардой, як нагайцы-татары<sup>46</sup>,  
блізвузгалі богу і продкаў паганілі веру,  
правы, абычаі й адзежы старую манеру<sup>47</sup>.  
Жалосна было слаглядаць на такіх малакосаў,  
у нос гаварыўшых, хоць часта, бывала, без носаў,  
багатых на розны брашуркі і розны газеты,  
вясціўшых і новую веру, і правы, і туалеты.  
А мелі яны над галовамі моц немалую,  
бо бог пакараць як захоча старонку якую,  
то ад грамадзян адбірае іх розум. Глядзелі  
мудрэйшыя людзі, ды з франтамі спорыць не смелі:  
збаяўся народ іх увесь, як чумы якой страшнай,  
бо чуў у сабе ужо немачы зарад няшчасны.  
Крычэлі на франтаў, а бралі ад іх жа узоры:  
змянілі і веру і мову, правы і уборы.  
Была машкарада тады й карнавальна сваволя,  
дык после вялікі той пост жа — няволі!

Я помню, хоць быў шчэ маленькі, здаецца, у леце  
рэз неяк да бацькі майго у Ашмянскім павеце  
прыехаў Падчашыц<sup>48</sup>, хоць пан і тутэйшага роду,  
ды першы ў Літве завадзіў ён французскую моду.  
Ляталі за ім жа усе, як за нейкім рабогам<sup>49</sup>,  
зайздросцілі дому таму, прад якога парогам  
спынялася Падчашыца тая двукольна дрындулька,  
што звалася йнакш па-французску яна — карыулька<sup>50</sup>.  
Замест лякаёў два сабачкі сядзелі у кельні<sup>51</sup>,  
на казлах немчура, як дошка, худы такі вельмі;  
даўгія і тонкія ногі, як хмелевы тычкі,  
у панchoхах, са срэбнымі клямрамі меў чаравічкі,  
парык у гарбайталі<sup>52</sup> звязаны, быццам у меху.  
Старыя пры тым экіпажы аж пырскалі з смеху,  
жагналіся ўсе мужыкі і казалі: па свеце  
венецкі цягаецца чорт у нямецкай карэце.  
Задоўга апісваць, як сам той Падчашыц удаўся;  
даволі, што нам папугаем ці налпаю<sup>53</sup> здаўся  
у сваім парыку, што да руна любіў раўнаваці,  
а мы уважалі схадней калтуном празываці.  
Тады, калі хто й вычуваў то, што польскія ўборы  
куды харашэй за чужыя налпованы ўзоры,  
маўчаў: закрычэла бы моладзь, што перашкаджае  
культуры, тамуе прагрэсы, ну проста — здраджэ!  
І тут не паможа табе анікай рада;  
такая была у той час перасудаў улада!

Абвесціў заказ свой Падчашыц, што рэфармаваці  
нас будзе, цывілізаці і канстытуаваці:  
абвесціў ён нам, што французы якісь красамоўны  
зрабілі такое адкрыцце, што ўсе людзі роўны;  
хоць пісана гэта даўно ўжо ў гасподнім законе,  
і кожны то ксёндз гэтаксама з амбоны гамоне.  
Навука была то старая, ідзе аб спаўненне!  
На жаль, панавала такое тады засляпенне,  
не верылі рэчам, што нат найдаўнейшы на свеце,  
калі не пісала аб tym у французскай газэце.  
Хоць роўнасць, Падчашыц прыняў сабе тытул маркіза:  
бо, ведама, важныя тытулы йдуць ад Парыжа,  
тады ж там у модзе вялікай быў тытул маркіза.  
Змяніліся хутка часы ды змянілі і моду.  
Той самы маркіз дэмакратам, прыяцель народу;  
урэшце, з адмененай модаю пад Напалёнам

з Парыжа вярнуўся дамоў дэмакрат той баронам;  
каб жыўшы даўжэй ён, то можа б яшчэ раз змяніўся  
й з барона ізноў дэмакратам бы перахрысціўся.  
Бо частай адменау модаў Парыж пахваліўца<sup>54</sup>,  
а штука француза якраз паляку падабайца.

А, дзякаваць богу, цяпер маладо пакаленне,  
як едзе калі за граніцу, то не па адзеніс  
ці нейкіх правоў там шукаць у друкарскіх крамарнях<sup>55</sup>,  
ці краснай вымовы вучыцца ў парыжскіх кавярнях<sup>56</sup>.  
Цяпер Напальён, чалавек ён і мудры і гонкі,  
не дасць закапацца у моды й пустыя гамонкі.  
Грыміць бо аружжа, й старым нам у сэрца аж звоне,  
што свет пра палякаў ізноў жа так зычна гамоне<sup>57</sup>.  
А ёсцека слава, то будзе і Рэч Паспаліта,  
бо вырасце з ляўраў баёвых<sup>58</sup> свабода здабыта.  
Ды сумна, што мы тут гадамі мадзеем бяздзельна,  
а тыя ж далёка ад нас, ах! далёка так вельмі!  
Так доўга чакаць! нават рэдка бывае навінаў!..  
Што, войча Чарвяк<sup>59</sup> (тут цішэй гаварыў барнадыну),  
ці праўда, што нейкую маеш з-за Нёмна вядомасць<sup>60</sup>;  
мо' ведаеш нешта пра нашае войска, Ягомасць?»  
«Няма нічагутка»,— Чарвяк адказаў раўнадушна  
(відацца, што слухаць далей уважаў ён нязручна).  
«Палітыка нудзе мяне, а як часам з Варшавы  
і маю ліста, то усё барнардынскія справы,  
духоўныя, нашы манаскія гэта паперы,  
і свецкім яны не цікавы, тым больш пры вячэры».

Тут скоса зірнуў ён, дзе міжы бяседнікаў ліку  
знаходзіўся госьць, капітан па фаміліі Рыкаў<sup>61</sup>,  
маскаль і стary ўжо салдат. Ён стаяў на кватэры  
у блізкім сяле і запрошаны быў да вячэры.  
Той Рыкаў смачно заядаў, гаварыць не стараўся,  
ды толькі ж, пачуўши Варшаву, вось так адазваўся:  
«Ну, пан Падкаморы! Ой вы! Заўсяды пан цікавы  
аб тым Банапарце, вас цягне усё да Варшавы!  
Айчызна! тут я не шпіён і па вашаму ўмею;  
айчызна! я чую таксама усё й разумею!  
Я рускі салдат, вы палякі, цяпер мы не б'ёмся,  
цяпер замірэнне, то разам ямо і нап'ёмся.  
Вот на аванпостах бывае, што лепш і не нада,  
п'ём водку з французам; як крыкнуць: ура!— кананада.

А прыказка кажа, што хто каго б'е, то і любе:  
дружка свайго гладзь, як душу, а лупі, як па шубе.  
На-моему, будзе вайна ўжо у нас. Да маёра  
Ілути ад'ютант, што са штабу, прыехаў заўчора:  
збірацца ў паход! Так відацца, што пойдзем пад турка  
або пад француза; ого! Банапарт — то фігура!

Цяпер без Суворава можа часамі й патузаци!  
Казалі у нас у палку, як ішлі на француза:  
давай Банапарт чараваць, так тады і Сувораў  
за чары<sup>62</sup>, бо, ведама, меў ён няўступчывы нораў.  
У бітве раз няма Банапарта — шукаці, дзе дзеўся;  
змяніўся у ліса, так Сувораў ў харта абвярцеўся;  
тады Банапарт абвярнуўся ў ката ды страшнога,  
дзярэ кіпцюрамі; Сувораў жа ў куца<sup>63</sup> малога: ~~стул~~  
Паслухайце ж з tym Банапартам далейшую справу...»—  
й, прапраўашы, закусываў Рыкаў. Чацвертую справу  
якраз унаслі, як раптам адкрыліся дзвёры.

І новая вышла асоба прыстойнай манеры.  
Прыгожая і маладая. Яе паяўленне  
раптоўнае, зрост, хараство і бліскуча адзенне  
кідаліся ў очы; усе яе жывіла віталі;  
акрамя Тадэя, відацца, усе яе зналі.  
А стан яе гібкі і складны ды грудзі павабны,  
у сукні з ружовай матэрыі, чыста ядвабнай.  
Каўнер карунковы і выцяты горс, а рукавы  
кароткія; веер круціла ў руках для забавы  
(было бо не горача); веер той быў залацісты,  
ў ваганні блішчэй, разліваў моў бы дождж раз'іскрысты.  
Убор галавы: валасы у кругі развіваны  
і ў пуклі<sup>64</sup>, ружовымі стужкамі пераплятаны,  
між імі брыльянт нібы скрыты і не для прыкметы  
свяціўся, як нейкая зорка ў хвасце у каметы,—  
ну, словам, святочны убор; дык шапталі другія,  
што не на штодзень, не на вёску уборы такія.  
А ножкаў, хоць сукня кароткая, вокам німала  
не ўбачыш: так шыбка ляцела, ну, проста сувала  
нагамі, як гэныя лялькі, што ў колядна свята  
ў батлейках суваюць схаваныя спрытна рабяты.  
Вітаючы лёгкім паклонам усіх, праляцела  
й на месцы, пакінутым ей, ужо сесці хацела,  
ды трудна было, бо як крэслаў гасцём не хапала,  
сидзелі на лавах: чатыры рады іх стаяла;

дык трэ' было рад зварушыць ці праскочыці лаву.  
Паміжы дзвюх лаваў патрапіла ўсцінуца жвава,  
а после паміжы сталом і між радам сядзесўшых  
кацілася, моў бы білярдная куля, ўляцшы.  
У разбегу кранулася трафам такім маладзёна:  
чыесь зачапіўши калены сваю фальбопай,  
крыху каўзанулася й раптам дарэчы  
на пана Тадэвуша ўспёрлася моцныя плечы.  
Дык, перапрасіўши усціва, на месцы зассла  
між ім і Судзсю, аднак жа пічога не ела,  
а веерам толькі махала ці весра тронкі <sup>65</sup>  
круціла або папраўляла брабанцкі каронкі <sup>66</sup>  
каўнерыка й лёгкім пясцівай рукі дакраненнем  
ледзь гладзіла пукі валосся і стужкаў спляценне.

Прыпынак гаворкі быў больш за чатыры мінuty;  
тым часам на большым канцы засталом ужо чутны  
быў шорах, а зараз пайшлі у паўголас размовы;  
мужчыны судзілі свае тагадзенныя ўловы.  
Асэсара з Рэентам спрэчка ужо пачалася <sup>67</sup>  
за Курту-харту, ў калатню перайшла, узмаглася.  
Бо Рэент расхваліваў Курту, свайго то сабаку,  
што ён гэта зайца сягоння схапіў, небараку;  
на злосць жа суседу Асэсар даводзіў іначай:  
што то Сакалу, а не Курту та слава сабача.  
Пыталіся іншых яны, дык усе пры застоллі  
Трымалі то Куртавы бок, то Саколі,  
адны знатакі, а другія навочныя сведкі.  
Суддзя на другім жа канцы да тэй новай суседкі  
паўголасам кажа: «Даруй, але трэба сядзіці  
было, бо вячэры ўжо нельга было адкладаці:  
галодныя гості, хадзілі далёка у поле;  
я думаў, не будзеш сягоння ў застольным ты коле».  
Сказаўши, ізою з Падкаморым пры поўным кіліху  
аб справах палітыкі дай распраўляці паціху.

Як гэтак заняты абедзьвы стала палавіны,  
дзяцюк прыглядаўся да тэй незнасмай дзяўчыны.  
Прыпомніў, што зараз — за першым на месцы паглядам  
згадаў ён адразу, чыім мела быці пасадам.  
Счыреніўся, й білася сэрца яму незвычайна,  
бо бачыў развязку таго, што адгадываў тайна.  
Дык знача, відаць, ужо сам гэта лёс так прызначыў,

каб села пры ім хараство, што упоцемку бачыў.  
Што праўда, цяпер выдавалася крышку буйнейша,  
таму што адзета: убор павяліча ѹ паменша.  
І волас у гэнай ясней, залацей і кароткі,  
у гэтай жа чорныя, доўгія віліся сплёткі.  
Ды зменены колер, відацца, ад сонца прамення:  
заходзячы, сонца сабою усё зачырвене.  
Ён не спасцярог тады твару, ўцякла тая з'ява;  
адгáдуем твар мы харошым — звычайнай справа;  
ён думаў, што мела, напэўна, чарненъкія вочки,  
твар белы і губкі — вішнёвяя два спарышочки.  
У гэтай падобны і твар, і губкі, і вочы,  
ды толькі здавалася розніца ў веку дзяячым:  
гародніца тая малой выглядала дзяўчынай,  
а гэтая пані даспелай гадамі жанчынай;

ды моладзь прыгожай жанчыны гадоў не пытае,  
бо так: маладому, то кожная ўшчэ маладая,  
хлапцу што ні баба здаецца равеснай дзяўчынай,  
нявіннаму ж кожна каханка святой і нявіннай.

Тадэвуш, лічыў хоць гадоў сабе дваццаць без мала,  
й дзяцінства у месце, у Вільні, усё працякала,  
ды быў ад дазорца свайго, ад ксяндза, пільнаваны  
і ў строгасці прайдзілі дысыцьпліны старой гадаваны,  
таму і прывёз у старонку радзімую тую  
нявіннае сэрца ѹ душу, сваю думку жывую,  
аднак — і вяліку ахвоту крыху паславоліць.  
Згары планаваў, што сабе ён на вёсцы пазволіць  
з бароненай доўга свабоды зрабіці ужытак:  
прыгожы ён быў, пачуваваўся і молад і прытак,  
у спадку здароўе дастаў ад бацькоў на спажытак,  
Сапліцаю зваўся, а, ведама, кожны Сапліца  
і крэпкі, і поўны, і дужы, ахвотны пабіцца  
і здатны ваяка, а толькі менш пільны вучыцца.

Не быў жа Тадэвушка вырадкам нейкім між продкаў;  
і конна бо ездзіў удала ѹ хадзіў дужа ходка,  
тулы ён не быў, ды ѿ навуках не надта ўглыбіўся,  
хоць стрый <sup>68</sup> на яго ўзгадаванне зусім не скупіўся.  
Ён лепей любіў ці страліці, ці шабляй рабіць,—  
і ведаў, што думалі ѿ войска яго прыспасобіць,  
што бацькава нават такая ѿ тастаманце <sup>69</sup> воля,  
дык за барабанам тужыў яшчэ, седзячы ѿ школе.

Ды дзядзька вось нешта раптоўна ў памерах змяніўся,  
казаў, каб прыехаў дамоў і хутчэй ажаніўся,  
абняў гаспадарку; маленкую вёску ў пачатак  
прырок, а пасля ўвесь маёнтак і ўсечкі статак.

Вось гэты Тадэвуша ўсечкія цпоты й захвалы  
сцягнулі увагу суседкі, жанчыны бывалай.  
Дык змерыла постаць ягоную стройчу ѹ высоку,  
магутныя плечы і грудзь яго дужа шыроку,  
зінула на твар, што румянцам уміг заліваўся,  
як толькі з яе вачыма наш хлапец спатыкаўся:  
ўжо перша пужлівасць мінула, зусім аглядзеўся,  
дык смела глядзеў, і агнём яго зрок паланеўся.  
Яна гэтаксама глядзела, й чатыры іх вочы  
гарэлі пасупраць, як свечкі раратныя<sup>70</sup> ўночы.

А першая з ім пачала ды з французскае мовы;  
вяртаўся са школы, дык, знача, пра кніжкі пра новы,  
прататарап новых Тадэвуша думкі пытала  
і з кожнага сказу пытанне ізноў выцягала.  
А после ж давай яму праўіць яна ўб малярстве<sup>71</sup>,  
уб музыцы, танцах прыгожых, разъбе і друкарстве!  
Відаць было, знае і кісць яна, і ноты, і друки.  
Аж асташынеў наш Тадэвуш на столькі навукі;  
баяўся, каб часам не стацца пасмешышча мэтай,  
ды так заікаўся, як вучань, прад гэтай кабетай.  
На щасце, настаўнік той быў і прыгожы й нястрогі;  
суседка згадала прычыну ягонай трывогі  
й пайшла гаварыць аб прадметах менш мудрых і  
трудных,  
аб вёсцы, вясковым жыцці, яго кlopатах нудных,  
як бавіцца трэба на вёсцы і час падзяліці,  
жыццё каб прыемным зрабіць і другіх весяліці.  
Далей гаварылі, Тадэвуш рабіўся смялейшы  
і за поўгадзіны ўжо быў як знаёмы даўнейшы;  
а там ужо ё жарты малыя, усё як патрэба.  
Урэшце прад ім яна ставе тры кулечкі хлеба,  
а значыла гэта тры розны на выбар асобы;  
узяў найбліжэйшую; падкамаранкі на гэтыя спробы  
скрыўліся, гэта ўсміхнулася ж, хоць не сказала,  
каго шчаслівейшая кулька тады азначала.

З другога канца пры стале забаўляліся йначай:  
ўзмагліся старонікі Сокала славы сабачай

і раптам на партыю Курты бязлітасна ўсселі,  
дык спор быў вялізны, што страваў апошніх не елі;  
ўжо стойма пілі ѹ калаціліся дужа заўзята,  
найгорай жа Рэент, як той цецярук глухаваты:  
якраз распачаў, не кідаў сваю рэч такаваці  
і жэстамі дужа дабітна яе маляваці  
(даўней адвакатам жа быў той пан Рэент Балесты,  
празваны Казнодзеем, надта любіў бо ён жэсты).  
З рукамі пры боку, у тыл свае выставіў локці,  
з-пад плеч сваіх высунуў пальцы і даўгія пазногі,  
дзве стычки хартоў прадстаўляючы гэткім абразам,  
канчаў ужо справу. «Выжга! і пусціліся разам  
Асэсар і я, ну так разам, казаў бы, два куркі,  
што спущчаны пальцам адным у тэй самай двууркі<sup>72</sup>;  
выжгал і пайшлі, а той заяц, як струнка — палімі,  
сабакі за ім жа (гаворачы гэтак, рукамі  
хартоў летучы прадстаўляў на стале ён удала),  
сабакі туж-туж<sup>73</sup> — адсадзілі ад лесу нямала;  
Сакол — шмыг уперад — шпаркі ды занадта гарачы —  
прад Куртаю вырваўся гэтак на палец, няйнайчай,  
я ведаў, што хібіць. Шарак той ігрок не для смеху,  
смаліў нібы проста, за ім жа ѹ сабакі ў паспеху;  
ігрок той шарак, як пачуў, што харты усе тыя  
у купе, дык скік тады ўправа, сабакі дурныя  
за ім, ён два скокі налева як дасць, як крылаты,  
յа сабакі налева за ім, ён у лес, а Куртаты  
і «цап!» Пахіліўшыся так над сталом, незнароку  
дабег сваймі пальцамі Рэент к другому аж боку  
і «цап!» — вераснуў над самюсенькім вухам Тадэю.  
Як выбухам нейкім Тадэвуш з суседкай сваю,  
знячэўку спужаныя ѹ самым сяродку размовы,  
ураз ад сябе мімаволь адхілілі галовы,  
як сплецены дрэў верхавіны у момант разлуکі,  
віхор калі іх разарве; а з тым іхныя руки,  
ляжаўшыя блізка к сабе пад сталом, разыліся  
раптоўна, ѹ два твары румянцам адным абліліся.  
Прамовіў Тадэвуш, свайго каб не здрадзіць змяшання:  
«А праўду пан кажаш, пан Рэент, няма сумлявання,  
што Курта хароши на від, як аднолькава ѹ спрытны...»  
«Як спрытны? — ўзарваўся пан Рэент.— Мой хорт  
фаварытны<sup>74</sup>  
не быў бы ўшчэ спрытны?» — Тадэвуш ізноў дай  
лагодзіць:

ён рады, што гэты сабака без нораву ходзіць,  
шкада, што здалёку, вяртаўшыся з лесу, ён бачыў,  
таму і не мог распазнані прыкметы сабачы.

На то аж затросся Асэсар, пусціў з рук кілішак,  
ў Тадэвуша зрок утапіў, як страшны базылішак<sup>75</sup>. . .  
Асэсар малога быў росту, не так і крыклівы,  
як Рээнт, шчуплелішага складу і меней рухлівы,  
ды быў ён страшны на зліве, на сойміку, балі,  
бо жала ён меў, не язык: пра яго так казалі.  
Такія дасціныя жарцікі ўмеў укладаці,  
што у календары хіба можна было б друкаваці:  
ўсё злыя і вострыя. Пан быў калісьці дастатні,  
ды бацькаўскі спадак усенькі і маёнтак братні,  
усё прапусціў, на шырокім гуляючы свеце.  
Ён дужа любіў паляванне, ці то для забавы,  
ці, можа, пры голасе трубкі і відзе аблавы  
ізноў яму прыпаміналісь гады маладыя,  
як меў і нямала стральцоў і сабакі ліхія.  
Цяпер два харты засталіся ва ўсім тым багацці,  
да йшчэ за адным не хацелі тут славы прызнаці.  
Дык зблізіўся й, гладзячы звольна свае фаварыты<sup>76</sup>,  
прамовіў з усмешкай, а быў то смяшок ядавіты:  
«Ну, хорт без хваста — то што шляхціц які без ураду,  
бо хвост памагае харту у разгоне адзаду,  
а пан уважаеш, што Курта сабака больш ходкі?  
Давай, калі так, запытаемся ў Вашае цёткі.  
Хоць пані Тальмена жыла у сталіцы далёка  
й нядаўна у нашай ваколіцы, быстрае вока  
яе лепш за моладзь спазнайца часамі:  
сама бо навука памалу прыходзе з гадамі».

Тадэй, на якога зваліўся так неспадзянавы  
той гром, усхапіўся й стаяў напачатку змяшаны  
ды толькі страшно узіраўся і быў ужо скоры...  
Аж раптам, на шчасце, чыхнуў два разы Падкаморы.  
«Віват!» — усе крыкнулі; ён пакланіўся у меру  
ды пальцамі звольна званіў у сваю табакеру.  
Із золата то ж табакера, з брылінтаў аправа,  
ў сярэдзіне быў жа партрэт караля Станіслава<sup>77</sup>;  
ягонаму бацьку самім каралём даравана,  
па бацьку цяпер Падкаморым ганорна трymана.  
Ў яе зазваніўши, даў знак, што хацеў прамаўляці.

Замоўклі усе і не смелі нат губ адкрываці.  
Ён кажа: «Вяльможная шляхта, браты, дабрадзе!  
Суды паляўнічым — у пущы й дзе луг зелянене,  
дык тутака дома падобных я спраў не рашаю,  
паседжанне наша на заўтра таму адкладаю,  
і рэплік старон ужо будзе сягоння даволі.

Гэй, Возны, адклікай жа справу на заўтра на поле.  
А заўтра і Граф з паляўнічымі ўсімі прыедзе,  
ды вырушиш з намі і Ваша<sup>78</sup>, Суддзя, мой суседзе,  
і пані Тальмена, паненкі і паважныя пані,  
ну, словам, мы зробім вялікае тут паляванне;  
й пан Войскі ж адзін не захоча застацца ля дому».   
Так кажучы, ён падаваў табакерку старому.

А Войскі на шэрым канцы выдзяляўся суроўы.  
Ўсё слухаў, заплюшчыўши вочы, без воднага слова;  
хоць моладзь не раз дабівалась ягонага здання<sup>79</sup>,  
бо гэтак, як ён, то ніхто так не знаў палявання,—  
маўчаў ён. Табакі нюшок з табакеркі ўхапіўши,  
між пальцамі важыў і думаў, урэшце зажыўши,  
чыхнуў, аж усенька ізбá разлягалася рэхам,  
й казаў, галавой патрасаочы, з горкім усмехам:  
«Ох, як жа мне сумна, старому, не да апісання!  
Бо што ж тут старыя мысліўцы<sup>80</sup> сказаў бы сяння,  
пабачыўши, як над хартовым хвастом столікі шляхты,  
паноў адпраўляюць суды, укладаюць каншахты<sup>81</sup>?  
Райтан<sup>82</sup>, каб ажыў бы і з намі стары апініўся,  
вярнуўся б у Ляхавічы зноў і ў гроб палажыўся!  
А што бы сказаў Несялоўскі, стары ваявода<sup>83</sup>,  
што гончых трymае найлепшага ў свеце завода  
і дзвесце стральцоў аж дагэтуль абычаем панскім  
і мае сядзібу вазоў у дварэ варанчанскам<sup>84</sup>,  
а столікі гадоў, як манах, ён сядзіць сабе ў хаце  
й не можа ніхто дапрасіцца яго паляваці,  
нат Белапятровічу й то не шчадзіў ён адмовы<sup>85</sup>!  
Бо што ж на такіх паляваннях на вашых за ўловы?  
Ці ж слаўна было бы, каб пан такі важнага роду  
паквапіўся на шаракі, на сягонняшнюю моду!  
Калісьці, мой пане, лічыліся ў мове стралецкай  
дзік, лось ды вядзмэдзь або воўк зверыною шляхецкай,  
а звер без клыкоў, без рагоў, капцюроў пакідаўся  
для слугаў для платных і чэляддзю дворскай страліцай;  
ніводзін жа пан не узяў бы той стрэльбы паганай

у рукі, што дробным шаротам была набіванай!  
Хартоў то трымалі, бо так: як вярталісь з аблавы  
ды выскача бедны зайчына, тады для забавы  
за ім уздагонку хартоў тыя смычы пускалі  
й малыя панічкі зайцаў на коніках гналі  
уваччу прад бацькамі, якія ледзь-ледзь прыглядатца  
хацелі пагоні такой, а не то, каб спрачацца!  
Дык Яснавяльможны моі пан Падкаморы, скасуйце  
загады свае, калі ласка, й старому даруйце,  
што я не паеду на гэтас ўжко паляванне,  
нага мая тамака з вамі ніколі не стане!  
Завуся Грачэха, а ад караля таго леха<sup>86</sup>  
за зайцамі, пэўне, ніводзін не ездзіў Грачэха».

Тут моладзь у смех, заглушила і Войскага мову.  
Уставалі. А першы устаў Падкаморы і знову,  
такі яму гонар і з веку і ўраду належала,  
ішоў у паклонах для дамаў, старых, маладзежы.  
За ім жа і квестар, а Суддзя пры самым барнадыне;  
руку пры парозе падставіў ён Падкамарыне,

Тадэвуш падаў Тальмене, Асэкар Крайчанцы,  
а Рэент урэшце даў Войскай руку, Грачашанцы.  
Тадэвуш з гасцьмі некаторымі ўшоў да стадолы,  
а чуўся ён нейкі змяшаны ды злы й невясёлы.  
У думках разважываў дзень той, здарэннямі рэдкі:  
дзіўное спатканне, вячэра пры боку суседкі;  
найгорай жа гэтае «цётка» яму калія вуха  
зырбела ды так надаедліва, горай, як муха.  
Хацеў жа Тадэвуш у Вознага лепш распытацца  
аб пані Тальмене, шукаў і не мог з ім спаткацца;  
не бачыў і Войскага, бо па вячэры ён зараз  
пайшоў за гасцьмі: меў вялікі амбарас<sup>87</sup>  
гатовіць пакой хутчэй у дварэ для спачынку.  
Старэйшыя й дамы то спалі у дворным будынку,  
а моладзь сказаў Тадэвушу весці на сена,  
бо, ведама, летам на сене праспатаца не дрэнна.

Так праз паўгадзіны ў дварэ не чувацца ні духа,  
бы ў кляштары, после звансіня на пацеры, глуха,  
і ціш прарываў толькі голас начиное старожы.  
Паснулі усе. Сам Суддзя ісці спаць шчэ не можа:  
спадарства ўсяго правадыр, ён у поле мазгуе

паход і у доме на заўтра забаву плянуе.  
Загады дае аканомам, вайтам і гуменным,  
стральцам, пісарам, ахмістрыні, урэшце, стаенным;  
як кончыў у дзённых рахунках усіх разглядацца,  
сказаў тады Вознаму, што ўжо пара разбірацца.  
Паяс адвязаў яму Возны ўжо, слуцкі, ўвесе літы<sup>88</sup>,  
густыя блішчэлі пры ім кутасы, бытта кіты,  
на полі з парчы залатое — пурпурныя краскі,  
навыварат — чорны ядваб пасярэбраны, ў краткі;  
паяс такі можна насіць на старонкі на обе,  
парчу залатую на свята, а чэрню ў жалобе.  
Сам Возны умеў той паяс адвязаць і злажыці,  
ды, робячы гэта, канчаў ён вось так гаварыці:

«Ну, што тут благога, што вынес сталы я ў замчышча?  
Не страціў на гэтым ніхто, толькі Пан можа зышча,  
за гэты ж бо замак цяперака точыща справа.<sup>89</sup>  
Тым часам ад сёняня да замку набылі мы права  
й, нягледзь на старонкі праціўнай зядласць,  
ўзялі відавочна замчышча ў сваю падуладнасць.  
Бо хто запрасіўшы у замак гасцей на вячэру,  
відацца, што ўласнасць тут мае і добрую веру.  
Праціўную нават старонку мы возьмем у сведкі:  
я помню, калісці бывалі здарэнні во гэткі».

Суддзя ужо спаў. Тады Возны ціхутка у сені,  
при свечцы прысечыся, кніжачку ўзяў із кішэні,  
казаў бы святу, без якой абысціся не мог жа,  
якой не кідаў ані дома, ані ў падарожы.  
А гэта была «трыбунальская ваканда»<sup>90</sup>; там радам  
стаялі спісáныя справы, што перад урадам  
ён сам сваім голасам вызваў каліс прад гадамі,  
або што даведаўся іншымі после шляхамі.  
Каму дык ваканда здавалася б прозвішчаў спісам,  
а Вознаму важных, вялікіх малюнкаў нарысам.  
Чытаў і раздумываў Возны: Агінскі з Вызгірдам,  
Тут з Рымшаю дамініканцы, а ён з Высагірдам,  
з Радзівілам пан Верашчака, Гедройц з Радултоўскім,  
з кагалам жа пан Абуховіч, Юрага з Пястроўскім,  
Малескі з Міцкевічам<sup>91</sup>, Граф і Сапліца ў канчатку.  
Чытаючы прозвішчы гэтыя ўсе па парадку,  
прыводзіў на памяць працэсаў прафесіяналісткі;  
стаяць прад вачмі яго суд, і старонкі, і сведкі;

і сам сябе бача прад тым трывналам прад цэлым  
у контушы сінім, у гожым жупане у белым,  
на шаблю руку палажыў, а другой падзывае  
старонкі к сталу й «Супакойцеся!» ўсіх заклікае.  
У думках канчаючы пацеры, гэтак памалу  
заснуў той апошні ўжо Возны Літвы трывналу.

Вось так на Літве і забавы і спрэчкі вяліся  
у дворнай ціны. А па свесце шырокім лілісія  
ракамі і слёзы і кроў, калі муж той, празваны  
што богам вайны, цэлай цьмою палкоў спамаганы,  
гарматамі збройны, арлы залатыя і срэбны  
запрогшы ў свою каляніцу<sup>92</sup>, пад Альпы пад небы  
аж з-пад пірамідаў ляцеў і грымеў перунамі  
у Табар, Марэнго, у Ульм, Аўстэрліц. За арламі  
ішлі Перамога й Захват. А вялізная слава  
дзялоў і герояў кацілася з гукам і жвава  
ад Ніла на поўнач, аж тутка пры беразе Нёмна  
адблілася, як бы ад скал, ад стаяўших нязломна  
маскоўцаў, Літу бараніўших жалезнай сцяною  
прад весткаю тэй для Расіі, як пошасць, страшною.

А ўсё-ткі не раз навіна, бытта камень той з неба,  
злятала ў Літву. Не раз дзед, папрашаючы хлеба,  
жабрак без рукі ці нагі, падаянку пабожна  
прыняўши, ўставаў і наўкола глядзеў асцярожна.  
Калі ж у дварэ не пабачыў расейскіх жаўнероў,  
ярмулак, ані паліцэйскіх чырвоных каўнераў,  
тады прызнаваўся па праўдзе, кім быў: лег'яністым,  
прыносіўшим косці старыя у край свой айчысты,  
балей ваяваці не могшы... А як жа бывала,  
сям'я тады панская й чэлядзь яго абымала  
з няўстрымлівым плачам! А ён, засталом там сеўши,  
расказваў гістор'і, за казкі старыя дзіўнейшы.  
Казаў, як стараецца слаўны ваяка Дамброўскі  
з зямлі італьянскай у край свой сцягнуцца у польскі  
і як сабірае сваіх па Ламбардскім ён полю<sup>93</sup>;  
казаў, як Князевіч загады дае з Қапітолію  
і кінуў, здабыўши ў баёх ад патомкаў цэзараў,  
у вочы французаў ён сотню крызвавых штандараў<sup>94</sup>;  
і як Ябланоўскі забег, аж дзе перац зрастает<sup>95</sup>,  
дзе топіцца цукер ды вечна вясна дзе трывае

й пахучы лясы зеляніць; з легіёнам Дунаю  
ваяка там мурываў б'е, а ўздыхае да краю.

А гутаркі старца кружылі далей пакрыёму;  
хлапец, толькі тое пачуў, пррападаў раптам з дому;  
лясамі, балотамі перакрадаўся таёмана,  
ўцякаючы ад маскалёў, ён кідаўся да Нёмна  
й, нырнуўши, на бераг Варшаўскага княства прачаліў,  
а там яго міла ужо як калегу віталі;  
аднак на адходзе ўсаскоча на ўзгорак з камення  
і крыкне маскоўцамі праз Нёмам: «Ну, да пабачэння!»  
Вось так Межаеўскія, Пац, Гедымін, Абуховіч,  
Пястроўскі і Купсць, Абалеўскі, Ружыцкі, Яновіч,  
Гарэцкі, браты Барнатовічы і іншых нямала<sup>96</sup>,  
украдкам праз Нёман праплывуши, туды паўцякала:  
бацькоў і любіму зямельку свою пакідалі,  
а маемасць іхную ў царску казну забіралі.

Часамі ў Літву і далёкі квастар заблуджаўся  
й, як толькі з панамі двара ён бліжэй спазнаваўся,  
газету паказываў ім, адпароўши з шкаплерау<sup>97</sup>.  
Стаяла напісаны тамака лічба жаўнераў  
і прозвіща кожнага правадыра легіёну,  
апісаны кожнага дзень перамогі ці скону.  
Праз толькі гадоў першы раз прыхадзіла навіна  
ў сям'ю аб жыцці ды аб славе і смертухне сына:  
жалобаю дом пакрываўся, сказаці ж не смелі,  
па кім та жальба; аднак дагадацца умелі  
ў ваколіцы, бо у паноў то журба тады гэта  
і радасць ціхая былі, як адзіна газета.

Такім патайным квастаром быў Чарвяк той, казалі,  
і часта асобна з Суддзёю яны размаўлялі.  
На гутарках гэтых заўсёды якісь навіны  
ішлі па суседству. З манаха фігуры і міны  
відалася: не заўсягды ў каптуры ён мадзеўся  
і не у кляшторным муры барнадын састарэўся.  
Ён меў над сківіцю правай, над вухам, ад раны  
ў далонь шырынёю пісогу скуры разадранай  
і у барадзе свежы след ад кап'я ці пастрэлу,  
з нельга тых ран прыпісаці пабожнаму дзелу.  
Не толькі паглед яго грозны і ран зарубцоўкі,  
а голас і рух нешта мелі з ваеннай муштровкі.

Пры ймшы, калі ён да народу звяртаўся з рукамі,  
паднятымі ад алтара, каб сказаці: «Бог з вами!»—  
то часта так спрытна паверне, бывала,  
як «права у тыл» яму нейка каманда сказала,  
і слова літургіі такім выгаварываў тонам:  
к народу, як той афіцэр прад сваім эскадронам:  
зауважылі гэта хланцы, што прыслужвалі до мшы.  
Чарвяк і у справах палітыкі болей знаёмши  
быў, як у святых жыціёх; калі ж ездзіў па квесце,  
то застанаўляўся ён часта ў паветавым месце.  
Паўнусенка меў інтарэсай: то пісьмы забраці,  
якіх не любіў пры чужых і зусім адкрываці,  
то слаць пасланцоў, але дзе і на што, невядома;  
бывала, ўнаучы вымыкаўся і сам пакрыёму  
да панскіх двароў і са шляхтай няспынна шаптаўся,  
наўкола па вёсках усіх акаличных таптаўся  
і часта у корчмах з сялянамі правіў нямала  
аб тым, што падзеі ў старонках чужых закранала.  
Цяпер і Суддзю, што заснуй не далей ад гадзіны,  
прышоў разбудзіць: пэўне, мае якія навіны.



Браніслаў Тарашкевіч

## *Быліца другая*



### ЗАМАК

#### ЗМЕСТ

Паляванне з хартамі на ўгледжанага.— Госьць у замку.— Апошні слуга дворскі шляхціц расказвае гісторыю апошняга з Гарэшкай.— Пагляд на сад.— Дзяўчына ў агуруксо.— Снеданне.— Пецярбургская анекдота пані Талімены.— Новы выбух спораў за Курут і Сакала.— Чарвяк умішаўся ў ту ю справу.— Гаворка Войскага.— Ну ж у грыбы!

Да хто ж з нас не помнে, калі маладым щэхлапчынай ён, свішчучы, ў поле ішоў, на пляочах са стральбінай. А ў полі ні плот, ані вал жа нагі не ўтруджае! І, пераступіўши мяжу, не пазнаць, што чужая! Ў Літве паляўнічы ўсё роўна, што лайба<sup>1</sup> на моры, а дзея сабе як сабе хоча, шыбае ў прасторы: ці ў небе, як нейкі прарок, ён прыкметаў шукае, якія стралецкае вока там толькі спазнае, або, як вяшчун, прамаўляе з зямлёю, што глуха маўчыць для мяшчан, паляўнічаму шэпча на вуха.

Там з лугу дзяркач вераснуў, ды шукаці дарэмне яго: ён шыбае ў траве, як шчупак той у Немне; там над галавой раззваніўся вясняны званочак: то жаўрык, глыбока у небе схаваны камочак. Арол вунь, на крыллі шырокім абшар разбіваўши, шуснуў, вераб'ёў, як камета цароў, напужаўши; а ястреб, завісши пад ясныя неба блакіты, трапеча крылом, як матыль, што на шпільцы прыбіты, і, ўбачыўши птушку ці зайца сярод сенажаці, бы зорка падучча, спадзе, каб дабычу узяці.

Калі ж нам з вандроўкі вярнуцца ўжо суджана будзе і дома зажыць на раллі, на радзіменькай грудзе<sup>2</sup>, службыць у яздзе, з шаракамі якая ваюе,

або ў пехаце, што на птушак пужлівых палюе,  
а іншых, кром кос ды сярпа, каб не ведаць рыштункаў  
ды іншых газстаў, акраме дамовых рахункаў!

Узышло над Сапліцавам сонца, на стрэхі ўжо пала  
й касулькі праз шчэліны ў дворным гумне пратыкала;  
па цёмна-зялёным, па свежым, запахлівым сене,  
па моладзі мяkkай пасцелі гуляла праменне:  
сплывалі ускосным ручком залатыя мігушки  
през чэрню дзіравай страхі, так як з косаў істужкі;  
і сонейка губы у сонных касулькай дражніла,  
як дзеўка хлапца, каласком пабуджаючы міла.  
Зачыркалі, скакучы, ўжо вераб'і пад страхою,  
і тройчы гусак закрычаў, а за ім чарадою,  
як хорам, індычае й качае войска крычала  
й жывёла, ішоўшая ў поле, чуваща, рычала.

Усталла ўжо моладзь. Тадэвуш адно не прачнуўся,  
заснуўшы з усіх найпазней, бо з вячэры вярнуўся  
такі неспакойны, што нават пры пеўняў пяянні  
вачэй не заплюшчыў, круціўся ўвесь час на пасланні;  
утануўшы у сене, заснуў ўжо позна уночы  
ды цвёрда,— аж вечер зімны яму дмухнуў у вочы,  
і разам скрыпучыя дзвёры раскрыліся з трэскам,  
ды ксёндз барнадын з паясом вузлаватым улез там  
і, крикнуўшы «Surge, рие!»<sup>3</sup>, над Тадэя плячамі<sup>4</sup>  
прастака вымахіваў тым паясом з агуркамі.

Ужо на падворку чуваць паляўнічыя крыкі,  
выводзяцца коні, бражджаць, заязджаючы, брыкі,  
такой грамадой, што дзядзінец ледзь-ледзь памяшчае.  
Азваліся трубы, адкрыліся псярні, і зграя  
хартоў, сыпануўшы ў падворак, вясёла скавыча;  
пабачыўшы коні, псарапоў, даязджаючы смычы,  
сабакі, зусім як шалёныя, лётам лятаючы  
і ўші свае на аброкі пасля ускладаючы:  
усё гэта добрае, знаць, паліванне варожа.  
Дык даў Падкаморы урэшце загад падарожы.

Нацкоўшчыкі ехалі звольна ўсе разам спачатку,  
за брамай разбегліся доўгім радком у парадку.  
У сярэдзіне ехаў Асэкар із Рэентам поруч,  
а хоць пачувалі ўзаемну няневісць і горыч,

прыязна з сабой гаварылі, як людзі ганору,  
ужо ідуцы на ращэнне смяротнага спору:  
па словах заўзятасці іх аніхто не пазнае.  
Пан Рэент вёў Курту, Саколку ж Асэкар трymае.  
За імі у поездах дамы, а моладзь пры боку  
трухціць пры калёсах і дам забаўляе ў прыскоку.

Чарвяк па падворку паходжываў звольненым крокам,  
канчаючы раннія пацеры й косячы вокам:  
на пана Тадэвуша зморшчыўся і усміхнуўся,  
урэшце кіўнуў яму пальцам. Тадэвуш звярнуўся;  
Чарвяк на насе яму пальцам паказываў грэзьбы,  
а толькі, нягледзь на Тадэя пытанні і просьбы,  
каб тое, што хоча, выразна яму растлумачыў,  
то ксёндз барнадын адказаць ані глянуць не рачыў,  
насунуў каптур ды у пацеры зноў углыбіўся.  
Тадэвуш ад'ехаў і зараз к гасцям прылучыўся.

Якраз у той час паляўнічыя смычы стрымалі,  
і ўсе нерухомыя зразу ў мяйсцох сваіх сталі;  
махнулі рукамі на знак, каб шумець не пасмелі<sup>5</sup>  
другія, а самі уважна на камень глядзелі,  
туды, дзе Суддзя затрымаўся. Ён звера пабачыў  
і зараз махненнем рукамі загады тлумачыў...  
Усе зразумелі: стаяць, а па спаханым полі  
Асэкар і Рэент трухтом пад'язджаюць паволі.  
Тадэвуш якта перагнаў аднаго і другога  
і, следзячы зырка вачмі, ўжо стаяў ля старога.  
Даўно ўжо не быў ён у полі; а трэба умення,  
на шэрай раллі каб пазнаць шарака між каменія.  
Суддзя паказаў яму звера. Сядзеў той зайчына,  
наставіўшы вуши, пад камень прынік, бедачына,  
і, вокам чырвоным спаткаўшыся з воражым вокам,  
не мог адараўцаі узроку, як бы пад урокам,  
І чуў ужо лёс свой страшны: дык са страху струхлеўшы,  
зусім не крануўся, як камень, пад каменем сеўшы.  
А тутака пыл на раллі усё бліжай і бліжай,  
нясেцца на смычы Куртач і Сакол за ім хіжы,  
Асэкар із Рэентам разам як крикнулі стылу:  
«Выжга!»— і з сабакамі знікнулі ў склублінах пылу.

Як гэтак пагналіся за шараком, бы за бесам,  
нарэшце і Граф паказаўся пад замкавым лесам.

Аб Графічу ведалі ўсе вакалічныя людзі:  
нідзе аніколі ў назначаны час не прыбудзе.  
І сёня заспаўся; за тое на слугаў злаваўся,  
а ўбачыўшы во паляўнічых, галёпам пагнаўся:  
сурдут даўгаполы і белы, ангельскага крою  
развеіваў вецер, а слугі за ім чарадою  
на конях, у капелюхах, як грыбочки, маленъкіх,  
у куртачках чорна-бліскучых і портках бляненькіх.  
Вось гэтыя слугі, адзеты, як нейкія цацы,  
з ангельска джакеямі зваліся ў Графа палацы.

Ужо Граф з чарадою усею на поле ўзагнаўся,  
аж замак угледзеў — каня асадзіў, затрымаўся.  
Дагэтуль не бачыў ён эрання муроў тых і вежы;  
зусім як не тыя: усходзячы, дзень так асвежыў  
і прыхарошыў так зарысы ўсенькай будовы,  
што Граф аж здумеўся на від захапляючы, новы.  
Здавалася двойчы вышэйша вежа: стырчэла  
над рannій імглой, а з бляшанага даху блішчэла,  
як золата, сонца: у выбітых шыбаў паследках  
між кратай ламала касулькі ў вясёлкавых кветках.  
Ніжэйшыя поверхі мглы заліла павалока,  
разломы, і шчэрбы, і шчыліны скрыла ад вока.  
А крык паляўнічых, далёкі, вятрамі прыгнаны,  
ад замковых сцен адбіваўся, не раз паўтараны:  
казаў бы, што крык гэта з замку, што там пад імглою  
муры аднавілі ды йзноў залюднілі дварнёю.

Любіў Граф малюнак, калі незвычайны і новы,  
і зваў рамансовым; казаў, што й ён сам рамансовы.  
Дый, кажучы праўду, ён дужа дзіўны выдаваўся:  
бывала, што за шараком або лісам пагнаўся  
ды раптам стаіць, спаглядае у неба жалосна,  
як кот, вераб'я на сасне аглядаючы млосна;  
а часта без стрэльбы, сабакаў па гаі бадзяўся,  
як некрут<sup>4</sup> уцёкшы, і да ручая прысядаўся,  
сядзеў, галаву пахіліўши, нось так над патокам,  
як чапля, што хоча ўсе рыбы нраглынуці вокам.  
Дык знача, такога дзіўнога быў Граф абычаю;  
казалі усе, што чагосьці яму не хапае,  
аднак шанавалі, бо кожны ў ваколіцы ведаў,  
што з прадзеадаў пан і багаты, людскі для суседаў,  
жыдоў, мужыкоў.

Графскі конь, павярнуўшы з дарогі,  
направіўся полем прасцютка пад замку парогі.  
А Граф уздыхаў, спаглядаў на муроў тых зарысы,  
дастаў алавік і паперу і чыркаў нарысы.  
Аж глянуўшы збоку, шагоў так на дваццаць, пабачыў  
мужчыну, які гэтаксама аб замку маячыў:  
задзёршы уверх галаву і з рукамі ў кішэні,  
здавалася, бытта лічыў ён вачыма каменні.  
Пазнаў яго Граф, але мусіў не раз яму крыкнуць,  
каб здолеў бы голас да ўвагі Гярваза пранікнуць.  
Гярвазы быў шляхціц, даўнейшы замковы служака,  
апошні з паследніх Гарэшкі дваран, небарака.  
Высокі стары, хоць сівы, але твар меў здаровы,  
маршчынамі звораны, хмурны і дужа суровы.  
Даўней паміж шляхтаю слыў за вясёлыя словаы,  
ды после бітвы, дзе забіт яго дзедзіч замковы,  
змяніўся Гярвазы: гадоў ужо многа мінула,  
ік больш ні кірмаш, ні вяселле яго не цягнула;  
не чулі ўжо жартаў ягоных дасцілных і смешных,  
не бачылі смеху на твары, на рысах няўсцешных.  
Насіў заўсягды ён Гарэшкай ліберью<sup>5</sup> даўну;  
галёнам<sup>6</sup> абшытую жоўтую куртачку слайну;  
галён залаты быў калісьці, цяпер пажаўцелы,  
грабы наукола ядвабны, таксама злінелы,  
Паўкоўцы; згэтуль ваколіца ўсенька празвала  
Паўкоўцам шляхту старога, й мянюшка прыстала.  
А чысам ад слова, ўжыванага без перастанку,  
ничэ празвалі старога таксама Мапанку;  
а йшчэ Шчэрбцам, што лысіну меў ён у шчэрбах<sup>7</sup>,  
он сам сябе зваў жа Рубайла. А неякіх гербах  
было невядома. А тытулам Ключніка зваўся  
таму, што калісь тым урадам на замку займаўся.  
Дагэтуль насіў пук ключоў, на тасемцы<sup>8</sup> звязаны,  
са срэбрым такім кутасом, за паяс падатканы.  
Не меў ён чаго расчыняць, бо замковыя дзвёры  
стаялі ўсе насцеж, аднак для прывычкі, з манеры,  
он длюе знайшоў, сваім коштам паправіў, уставіў  
і гэтых дзвярэй адмыканнем штодня сябе бавіў.  
Аліу<sup>9</sup> і пустых ізбаў узяў для сябе на мяшканне<sup>9</sup>,  
хонь мог мець у Графа і хлеб жа ласкавы й старанне,  
аднак не хацеў, бо тужыў і не чуўся здаровы,  
ік толькі не дыхаў старым тым паветрам замковым.

Як Графа угледзеў, адразу за шапку узяўся,  
з радиёю паноў сваіх даўных паклонам вітаўся.  
У паклоне нахілена лысіна зводдаль бішчэла,  
а цятых ад шаблі рубцоў што насечына мела.  
Пагладзіў яе, падышоў і яшчэ раз ён, нізка  
скланіўшыся, сумна прамовіў: «Мапанку, Паніска,  
даруй мне, што гэтак кажу, Ясне Графе, мой Пане,  
такі мой звычай, а не нейкае непаважанне:  
«Мапанку» казалі усенькі Гарэшкі паноўе,  
і Столнік апошні, мой пан, меў такое прыслоўе.  
Скажэце, ці праўда, Мапанку, што грошай Пан скупіш  
на гэты працэс і што замак Сапліцам уступіш?  
Не верыў я, аж вось так у павеце чуваці.  
І тут, спаглянуўши на замак, давай уздыхаці.

«Не дзіўна,— Граф кажа,— і кошт завялікі, і нудна<sup>10</sup>,  
хацеў бы ўжо скончыць, ды шляхціц упёрся марудна;  
так змога мяне замарыці, падумаў дасужа;  
балей не стрымаю, сягоння злажу я аружжа  
і згоды варункі прымаю, што суд мне паложа».  
«З Сапліцамі згода? — ускрыкнуў Гярвазы.— Ці можа  
то быці, Мапанку?» І, кажучы гэта, скрыўці  
ён так, як бы ўласнаю мовай сваею здзівіўся.  
«Сапліцы і згода! Мапанку, а мой жа Панішка,  
хіба пан жартуе? Каб замак, Гарэшкай сялішча,  
пашоў бы у руکі Сапліцаў! Няхай жа Пан рача<sup>11</sup>  
з каня толькі сесці і сам няхай замак пабача.  
Яшчэ пан не знаеш нягодна Сапліцева племя!»  
І, кажучы так, да сядання прытрымліваў стрэмя.

Падходзяць. Гярвазы прыстаў на парозе у сені:  
«Во тутака,— кажа,— калісці паны ў акружэнні  
дваран рассядаліся ў час паабедзенны; споры  
сялян гадзіў пан або часта у добрым гуморы  
гасцём аб цікавых або розных гісторыях ён распраўляўся  
ци жартамі й баснямі іхнымі сам забаўляўся.  
А моладзь уся на падворку ў ражонкі<sup>12</sup> гуляла  
ци панскіх турэцкіх бахматых<sup>13</sup> каней уязджала».

Увайшлі яны ў сені. Гярвазы і кажа: «У сені<sup>14</sup>  
вялізарным бруку не знойдзеш, Пан, столькі каменяў,  
віна колькі бочак тут покнула ў час прамінулы,  
што шляхта з піёніцаў наверх паясамі цягнула,

саbrane на сойм або соймік які павятовы,  
ібо на паноў імяніны, ці часам на ўловы.  
У часе бяседы на хорах капэля стаяла,  
у варганы<sup>15</sup> і ў розныя там інструменты іграла;  
Ляк за здароўе пілі, тады трубы грымелі,  
што ў судны той дзень<sup>16</sup>, і віваты парадкам гучэлі:  
найперш за здароўе яго каралеўскае мосці,  
за прымаса<sup>17</sup>, поспешила каралеве яймосці,  
 чацвёрты за шляхту, за ўсенькую Реч Паспаліту,  
и ўрэшце, трymаючи кожны шкляніцу наліту,  
пілі ўжо «кахаймася»<sup>18</sup>, і гэты віват без прастання,  
аклікнуты днём, не замоўкнуў да самага рання,  
калі ўжо гатовы стаялі і цугі<sup>19</sup> падводы,  
каб кожнага зноў адвязці да ягонай гасподы».

Прашлі ўжо колькі пакояў. Стары ў замышленні  
кідаў сваім зрокам па сценах, то ўзноў па скляпенні,  
ускрашаючы розны падзеі у зменлівым лёсе,  
як бытта сказаць ён хацеў бы: «Усё сканчылося!»  
Кіёне галавою, рукою махне, з усей міны  
жалоснай відацца, што мука яму успаміны  
і што адагнаці іх хоча. Хаду устрымалі  
наверсе, у люстранай калісці, вялізарнай залі;  
стаялі пустыя там люстраў павыдзertzых рамы,  
а вокны без шыбін з кружганкам<sup>20</sup> напрост проці брамы.  
Увайшоўшы, стары галавой задумлёнай схіліўся  
і твар свой рукамі закрыў; а калі адсланіўся,  
на твары няўстрымлівы жаль і адчай маляваўся.  
Хоць Граф аб прычыне не ведаў, а нат не пытаўся,  
глініўшы на старца, якоесь пачуў хваляванне,  
руку яму сціснуў. Хвіліну трывала маўчанне;  
прапраўя яго старац, патросы паднятай правіцай<sup>21</sup>:  
— Не можа быць згоды, Мапанку, памікі Сапліцай  
і крою Гарэшкай. Бо й Пан маеш права прызнацца  
да Столніка<sup>22</sup> родных, а ласне<sup>23</sup> па Лоўчыне<sup>24</sup>, матцы,  
якая радзілася з другое дачкі Кашталяна<sup>25</sup>,  
каторы, як ведама добра, быў вуй<sup>26</sup> майго пана.  
Паслухай гістор'і фамільнай сваей нечуванай,  
што сталася тутака ласне у залі люстранай.

Нябожчык пан Столнік быў пан над панамі ў павеце,  
фамільны, багаты, адно толькі бедны на дзеци:  
одну меў дачушку, прыгожу, як анел; бывала

таму у паненкі залётнікаў розных нямала.

Між шляхтаю быў там адзін ды страшны палівода<sup>26</sup>  
і зваднік, той Яцка Сапліца, на жарт Ваявода  
празваны, хоць праўда, што шмат у вайводстве ён  
важыў,

бо цэлай вялізной сям'ёю Сапліцаў ватажкы  
і трыста іх меў галасоў у сваім распарадку,  
а сам анічога, кром крышку зямелькі і статку  
ды шаблі й вялізных вусоў, што ад вуха да вуха.

Дык вось жа пан Столынік не раз заклікаў таго зуха,  
шайболей у час сایміковы, гасціў «Ваяводу»  
і быў папулярны паміж Сапліцоўскага роду.

Вусач так у пыху узбіўся ласкавым прыняцем,  
што думаць наважыўся стацца нат Столыніка зяцем.  
У замак няпрошаны ездзіць ён так налажыўся,  
што ўрэшце у нас, як у хаце сваей, загняздзіўся  
і меў ужо вызнаца, але у час змеркавалі  
і ў час яго чорнаю юшкаю<sup>27</sup> пачаставалі.

Мабыць, Стальнічанцы Сапліца й прыпаўся да вока,  
адно прад бацькамі ўпадобу таіла глыбока.

Было гэта ў часе Касцюшкі<sup>28</sup>. Пан Столынік трymаўся  
за трэцямяёвае права<sup>29</sup> і з шляхтай збіраўся  
на помач да канфедэратаў, пад іхны напрамак,  
аж раптам Москва уначы акружыла ўесь замак.  
Ледзь час быў стральнуць на трывогу з гарматкі  
ніядалаі,

вароты на доле замкнуць, заваліці завалай.

А ў замку былі толькі Столынік, ксёндз пробаршч<sup>30</sup>,  
я, пані,  
два кухцікі, кухар, ўсе тры у п'яніосенькім стане,  
лякай, чатырох гайдукоў<sup>31</sup> — то хлапцы не такоўскі:  
за стрэльбы ды ў вокны. Аж тутака на́таў маскоўскі,  
«ура!» крычачы, ўжо ад брамы к нам прэ па тэрасе,  
дык мы — з дзесяці тады стрэльбаў па варожай масе!  
Нічога відаць не было, а мы без перастанку  
страляем: то служба на доле, а я з панам з ганку.  
Усё ішло складна, хоць, праўда, ў вялікай трывозе:  
аж дваццаць бо стрэльбаў ляжала у нас на падлозе:  
з аднай толькі стрэліш, адразу другую давалі,  
сам ксёндз і жанчыны усе, што былі, набівалі,  
і пані, і паненка, дзяўчата, надворныя панны;  
стральцоў было трох, ды агонь жа смаліў паставаны.

Град куль на нас сыпалі здолу маскоўскія пешкі<sup>32</sup>,  
мы жарылі зверху цальней, хоць радзей і без спешкі.  
Ужо тры разы аж пад дзвёры халопства напёрла,  
ты кожны раз трое з іх ногі ад куляў задзёрла.

Цыклі аж пад скарбец<sup>33</sup>, а ўжо развіднелася, днела:  
ик толькі з-пад скарбца дзе лоб маскаля выхіляўся,  
агню тады зразу даваў, ані раз не мыляўся;  
У траву кожны раз пакацілася чорна фуражка,  
дык рэдка які з-за сцяны паказаўся, бо — цяжка.  
Пабачыўши Столынік стрывожану воражу сілу,  
задумаў наскок, і, скапіўши за шаблю за мілу,  
ён голасна з ганку загадываў слугам прыказы  
і крикнуў, ка мне павярнуўшысь: «За мною, Гярвазы!»  
Аж тут нехта стрэліў з-пад брамы: мой пан заікнуўся,  
зблеў, штось казаці хацеў, ды крывей захліснуўся;  
пабачыў я, куля папала у грудзь яго саму,  
сланяючысь, Столынік паказываў пальцам на браму.  
Пазнаў я нягодніка тога Сапліцу, заразу,  
на зросце й вусох! Ад ягонага стрэлу адразу  
зваліўся пан Столынік; я бачыў! Шчэ стрэльба стырчэла,  
паднята уверх, і ад стрэлу ѹшчэ дула дымела!

Я сцэліўся мігам, забойца стаяў скамянем!  
Лгию раз за разам я даў, ажно хібілі стрэлы  
лбодва; са злосці ці жалю я блага складаўся...

Ускрыкнулі бабы, я глянуў — аж пан мой сканчаўся».

Тут змоўкнуў Гярвазы і толькі слязамі заліўся,  
а после дакончыў: «Маскаль у вароты ўжо біўся,  
на смерці бо Столыніка я там стаяў непрытомны  
і не бачыў нічога, як бытта зрабілася цёмна.  
На шчасце, прышоў нам на водсеч сусед Парфяновіч,  
прыбёўши Міцкевічаў дваста з сабой з Гарбатовіч.  
А ўсе, як адзін, гэта хвацкая шляхта і многа,  
к таму ненавідзяць Сапліцаў ад веку якога.

І згінуў так пан мой магутны, набожны, ласкавы,  
што меў ў сваім доме і крэслы, і стугі, і булавы<sup>34</sup>,  
быў бацькай сялянам ды братам для шляхты. А сыну  
не мог завяшчаці ён помсты у гэтую гадзіну,  
бо меў толькі верных жа слугаў. Я ўкроў яго раны  
узні абмачыў свой рапір, што Цызорыкам званы<sup>35</sup>  
(напэўне вы чулі пра гэты Цызорычак спраўны),

на фэстах, на рынку, на соймах і сойміках слаўны),  
пашчэрбіць яго прысягнуў на Сапліцавых карках,  
праследаваў я іх па сойме, заездах, ярмарках;  
дваіх зарубаў я у спрэчцы, дваіх ў паядынку;  
а раз аднаго падпаліў у драўляным будынку,  
тады як Карэлічы з Рымшай мы заезджалі:  
як рыбка, упёкся<sup>36</sup>; а тых, па вушах што дасталі,  
то шэльмаў не злічыши. Ужо толькі адзін і гуляе,  
што памяткі йшчэ ад мяне і дагэтуль не мае.  
Раднусенькі братка таго вусача, пан Сапліца,  
дагэтуль жыве і багаццем вялізным пышыцца,  
да замку Гарэшкай прыткнуўся граніцай сваёю,  
ў павеце з пашашай, з урадам, зрабіўся Суддзёю.  
І пан яму замак даеш? Каб нягодныя ногі  
тут кроў майго пана сціралі во з гэтай падлогі?  
О, не! пакуль мае Гярвазы за грош хоць сумлення  
і сілаў хоць столкі, што ў пальцы малым, да скранення  
Цызорыка, што па сцяне у баёвым шчэстане,  
то замку пракляты Сапліца датуль не дастане!»

«О! — ўсклікнуў тут Граф, угару жэст рукою  
зрабіўшы, —  
чуцё меў я добрае, гэты муры палюбіўши!  
Хаця ж і не ведаў, што месцяць гістор'ю вяліку  
і повесцей столкі, і сцэн драматычных без ліку!  
Як замак я продкаў сваіх адбяру ад Сапліцы,  
асядзеш тады у мурох, каб бурграфам<sup>37</sup> зрабіцца.  
Аповесць, Гярвазы, твая заняла мяне дужа.  
Шкада, што сюды унаучы не прывёў мяне, дружка,  
ў плащы драпіровым сеў бы я тут на руінах,  
а ты б аб крывавых страшных мне расказываў чынах.  
Шкада, што не маеш ты дару да алавядання!  
А чуў і чытаў пе адно я такое паданне.  
У Германії, Англіі, Шкоції<sup>38</sup> традыцыя цвёрда:  
забойства тэатр — кожны замак там графа ці лёрда<sup>39</sup>.  
У кожнай шляхэтнай, старой і магутнай радзіне  
ёсць вестка аб инейкім крывавым ці здрадлівым чыне,  
што помста па ім на патомкаў сплывае у спадку:  
у Польшчы я першы раз чую аб гэткім прыпадку.  
Пачуўшы Гарэшкай ваяцкую кроў ў сваіх жылах,  
і славу й фамільную чесьць бараніць я на сілах.  
Так, мушу парваць я з Сапліцай ўсе чиста уклады,  
хоць біцца прышлося бы на пісталеты ці шлады<sup>40</sup>.

Бо гонар...» Сказаўшы, ішоў урачыстым ён крокам,  
і стылу заўзяты Гярвазы ў маўчані глыбокім.  
У браме йшчэ Граф да сябе гаварыў, затрымаўся,  
затым на каня усаскочыў, а ўсё азіраўся  
на замак, самотнай гаворкай і думкай заняты:  
«Вось толькі шкада, што Сапліца стary не жанаты,  
або каб дачушку прыгожую меў бы Сапліца,  
а я каб яе палюбіў, ды не мог ажаніцца,  
то новае ў повесці гэтай было б завязанне:  
тут сэрца, там доўг! тутка помста, а там — закаханне!»

Прышпорыў каня і ляцеў у такім разгаворы,  
аж з боку другога стральцы выязджалі ўжо з бору.  
Любіў паліванне пан Граф, паказалісь на вочы  
стральцы, дык запомніў усенька і праста к ім скочыў,  
мінаючы браму, гарод і платы; ў завароце  
агледзеўся толькі й каня затрымаў аж пры плоце,  
дзе сад.

Там фруктовыя дрэвы цянілі радамі  
шырокое поле; пад сподам шлі грады шляхамі.  
Капуста, схіляючы лысы галовы паважна,  
казаў бы аб варыва лёсах раздумуе важна;  
а боб, у касатую моркву стручкі ўчапіўши,  
глядзіць на яе, сваіх сотню вачэй уляпіўши.  
А там залату булаву падняла кукуруза:  
мясцамі пабачыш гарбузава тоўстае пузо:  
гарбуз ад сцябла у далёку старонку адбіўся  
й гасцём між чырвоных буйных буракоў закаціўся.

Мяжою разрезаны градкі. На кожным равочку  
стаяць, як на варце ў шарэнгах, каноплі ў радочку,  
кіпрысы<sup>41</sup> гароду: ціхія і прости ў зялёны;  
іх лісце і запах іх служаць для град абаронай:  
і праз лісце не смее пралезці змяя ніякай,  
а запах і гусеніц, і машару забівае.  
Вун мак белаватымі сцёбламі высіцца далей:  
падумаеш, роем на ім матылі пасядалі,  
трапечучы крыллем, з якога мігціць так праменне  
багаццем вясёлкі, як бліск дарагога камення:  
так макавы краскі прыцягуюць вока чароўна.  
У сярэдзіне красак, як месяц між зорачак поўны,  
вялікі падсоўнечнік, бытта пакрыты загарам,  
з усходу на заход за сонцам выкругле тварам.

Пад плотам даўгія, вузкія і выпуклы грады,  
без дрэваў, без кветак, кустоў: агурковы пасады.  
А выраслі добра і лісцем сваім разлажыстым  
акрылі ўсе грады, як нейкім каберцам<sup>42</sup> фалдзістым.  
Сярэдзінай шла там дзяўчына, у белі адзета,  
затануўшы аж па калені у зелені лета.  
Здавалася, бытта па градах яна не ступае,  
а ў зелені іхнай плыве ў свае ногі купае.  
Брылём саламянім яна галаву асланіла,  
дзве стужкі ружовыя з шчок развяваліся міла  
і ў пуклях развітыя светлыя коскі дзяявоchy;  
ў руках месла кошычак, ўдалъ узіраліся вочы,  
а правай рукой занялася як бы да хапання;  
як то дзяўчанё, што гуляеца з рыбкамі зрання  
ў купальні ѹ схілецца страшыць, так гэта дзяўчына  
з рукамі ѹ кашом нахілялася па фрукт што хвіліна,  
які наступіла нагой ці заўважыла вокам.

Захоплены Графіч ціхенька стаяў недалёка  
прад відам такім. Тупат конных заслухаўшы здалі,  
рукою даў знак, каб стрымалі бы коней; дык сталі.  
Ен выцягнуў шыю, глядзеў, як той жораў дзюбаты  
здалёку ад сада, калі там паставілі для варты,  
стаіць на аднай на назе і чуйно спазірае,  
а, каб не заснуць, у другой назе камень трymае.

Збудзіў Графа шорах ціхі над плячмі ѹ галавою;  
квастар гэта быў, барнадын, а трymаў ён рукою,  
паднятаю ўверх, паяска вузлаваты шнурочки:  
«Гуркоў Ваша хочаш,— ускрыкнуў,— дык маеш  
гурочки<sup>43</sup>  
А псік, Пан, ад шкоды! А брысы! На тутэйшай бо градцы  
не Пану Вашэці малінка, няма што ѹ цікáцца!»  
Пасля пагразіў яшчэ пальцам, каптур свой паправіў,  
і, кінуўшы Графа на месцы, сам ходу прыбавіў.  
Тут Граф праклінаў і смяяўся, што той перашкодзіў,  
ды вокам зірнуў на гарод, а ужо на гародзе  
яе не было; адно толькі мігнула ад сонца  
ружовая хустачка ѹ бела сукенка ѻ ваконцы.  
Відацца на градках, дарогай ляцела якою,  
бо лісце зялёнае, ѹ лёце скранута нагою,  
хісталася, момант дрыжэла і рух супыніла,  
вось так, як вада, што крылом сваім птушка разбіла.

А там, дзе стаяла яна, толькі кошык лазовы  
маленачкі, кінут верх-дном на загон агурковы,  
ўвесь фрукт пагубляўшы, на зблутаным лісці застаўся  
і ў хвалі зялёнай, як лодка, яшчэ калыхаўся.

Праз момант зрабілася ўсюды самотна і глуха.  
Вачмі Граф упёрся у дом той, натужываў вуха;  
стаяў задумёны, стральцы увесь час нерухоме  
стаялі за ім.— У самотным ціхім гэнім доме  
пачаўся во шорах, а после і гоман вясёлы,  
казаў бы, у вуллі ѹ пустым, як збираюца пчолы.  
То значыла: госці вярталіся ўжо з палявання  
і служба ўвіхалася бойка да снедання данія.

Там рух панаваў ва ўсім доме вялізны і жавы:  
разносілі стравы, бутэлькі, накрыцці, заставы.  
Мужчыны вось так, як былі у зялёных тых строях,  
з талеркамі, шклянкамі ходзячы скрэз па пакоях,  
і елі ѹ пілі ці, успёрышыся пры вушаках,  
вялі разгаворы аб стрэльбах, хартох, шараках.  
Суддзя ѹ Падкаморства былі за столом, а ѹ сумятку  
шапталісь паненкі ѹ кутку; не было там парадку,  
які пры абедах, вячэрах звычайна бывае;  
ў дварэ старапольскім то новая мода такая;  
Суддзя хоць пры снеданнях часам на гэта згаджаўся,  
аднак непарафак такі яму не падабаўся.

Для дам і мужчынаў былі разнародныя стравы:  
тут служба на тацах<sup>44</sup> разносіла кавы заставы;  
а тацы вялізныя, ѹ кветкі ѿсё маляваны;  
на іх дабравонна дымелі імбрыйкі бляшаны,  
з саксонскага фарфару, ѹ золата цвет, філіжанкі;  
пры кожнай маленкі гаршчочек яшчэ да смятанкі.  
А кавы такой, як у Польшчы, няма ѹ іншым краю:  
у Польшчы ѹ парадачным доме з даўнога звычаю  
да роблення кавы бярэцца асобна жанчына;  
кавяркай завецца і кавай займаецца чынна:  
з віцинаў<sup>45</sup> ці з места заказуе зерне ѹ гатунку  
найлепшым і ведае тайны гатоўлення трунку,  
што чорны, як вугаль, празрысты, як смоль у бурштыне,  
запáх мае моккі<sup>46</sup> і густасць мядовае плыні.  
А ведама, чым-то для кавы ды добра смятана;  
ў дварэ на яе і не трудна, кавярка бо рана,

імбрычкі прыставіўшы, йдзе, малачарню звяджае  
й лёгенька свежу набслу<sup>47</sup> красу сабірае,  
да кожнай як ё філіжанкі ў асобны гаршочак,  
каб кожную з іх у асобны убраць кажушочак.

Старэйшия пані, устаўшы, раней пілі каву;  
цяпер жа затое зрабілі інакшую страву  
з гарачага піва з набслам сабранай смятаны,  
ў каторым грудкамі плывае творог пасяканы<sup>48</sup>.

А вялінне розна на выбар мужчынаў чакала:  
кумпяк і паўгускі й скрылькі языка — і нямала  
ўсяго ў смакавіта, ўсё способам свойскім, дамовым  
увялена ў коміце моцным дымком ялаўцовым;  
затым яшчэ зразы унесслі на апошняе данне.  
Такое бывала у доме Суддзі там сняданне.

Дзве розных святліцы змяшчалі дзве розныя групы:  
старэйшия разам пры століку селі да купы,  
судзлі аў спосабах новых сваіх гаспадарскіх,  
аб новых, што раз то стражэйших, указах тых царскіх;  
там пан Падкаморы судзіў пра ваенныя чуткі  
і з чутак рабіў палітычныя вывады хуткі.  
Тут Войшчынка, сінія ўздзеўшы на нос акуляры,  
жанцэ яго з карт выкладала кабальныя чары.  
А моладзь у іншай ізбё распраўляла а ўловах  
у болей ціхіх, як звычайна, і спакойнейшых словаҳ.  
Асэсар жа Й Рэент, абодва аратары першы,  
уловаў вялікія знайкі, стральцы як найлепшы,  
супроць сябе сеўшы, сядзелі бурлівы і гнеўны.  
Абодва як трэ' нацкавалі, і кожны быў пэўны  
сабакі свайго перамогі, аж тут раўніною —  
мужыцкі шнурочак з нязжатай яшчэ ярыною.  
Шмыгнуў туды заяц. Куртак і Сакол ужо бралі.  
Суддзя ж на мяжы затрымаў даязджачых, каб далей  
ні шагу. Дык мусілі слухаць, хоць надта і гнеўна.  
Сабакі вярнуліся самы, як не ведама пэўна,  
ці звер той уцёк, ці узяты; ніхто б не пакляўся,  
ці ў Куртавы зубы, ці мо' ў Сакаловы палаўся,  
ці эразу ў абодвя: розныя розна казалі  
і вырашыць спор той сабачы на дальш адкладалі.

А Войскі стары па пакоях усё прахаджаўся,  
направа й налева вачмі неяк дзіўна ўзіраўся;

гаворкі і споры яго не цікавілі надта;  
відаць, нечым іншым ягона галоўка занята;  
насіў скураную лапатку: хаду устримае,  
раздумуе доўга — й муху на сцяне забівае.

Тадэй з Таліменай стаялі паміж вушакамі  
ў праходных дзвярах на парозе, займаліся самі.  
Таму што былі ад другіх слухачоў недалёка,  
шапталіся ціха. З Тальменаю вока у вока  
даведаўся зразу Тадэйка, што цётка багата  
і што кананічным<sup>49</sup> радством, дык яны не праз надта  
і блізкія міжы сабою, а нат безумоўна  
не ведама добра, ці цётка з Тадэвшам кроўна  
павязана, хоць дзядзька сястрою яе называе,  
нягледзя на розніцу веку: прывычка такая  
ідзе ад бацькоў іх супольных; а после ўсталіцы  
яна як жыла, прыслужылася шмат для Сапліцы;  
тому шанаваў яе дужа Суддзя і сястрою  
любіў называць, каб хвальнунца такою раднёю,  
чаго Талімена праз дружбу і не бараніла.  
Тадэю ўсё гэта лягчэй аж на сэрцы зрабіла.  
І шмат яшчэ думачак іншых сабе вызнавалі,  
а толькі ж хвілінку, здаецца, з сабою стаялі.

А там у пакоі пан Рэент Асэсара дражне  
і так пад'яджае: «Казаў я учора паважне,  
што нашае во паляванне удацца не можа:  
занадта ўшчэ рана, на пні бо стаіць яшчэ збожжка,  
і маса мужыцкіх шнуркоў ярыны непажатай.  
Во й Граф не прыбыў, хоць запросіны, пэўне, прыняты,  
тому, што ён знайка усіх паляўніцкіх умоваў,  
не раз гаварыў і аб месцы і часе уловаў.  
Пан Граф у чужых бо краёх гадаваўся з дзяцінства  
і кажа, што гэта няйначай, як знак барбарынства<sup>50</sup>,  
во так, як у нас, паляваць без нікага ўзгляду  
на права артыкулы, на прадпісані юраду,  
нягледзь на капцы і на межы чужыя, бадзяцца,  
на грунце чужым ды без ведама ўласніка гнацца,  
вясною, што й летам, паляямі і ў пушчы лятаці  
і ліса тады, як лініе якраз, забіваці;  
цярпець, калі котну зайчыху у руні улучаць  
харты, заганяюць, а кажучы праўду, замучаць  
са шкодаю для зверыны. Таму Граф наракае,

што цывілізацыя польская ў нас не такая:  
ў маскоўцаў бо аб паляванні ё царскія ўказы,  
дазор паліцэйскі й на вінных ё карны наказы».

Тальмена, батыставай хустачкай ветрачы плечы,  
шалева звярнулася й кажа на гэткія рэчы:  
«А чистую праўду Граф кажа, каб мне так здароўе!  
Я ведаю добра Расію. Мне часта паноўе  
не верылі, як гаварыла, што розных паглядаў  
хвальбы ўсякай варта там чутнасьць і строгасць уладаў.  
Была ў Пецярбурку не раз я, для рознай прычыны.  
Ах, мілы часы то! мінуўшчыны мілай спаміны!  
Вось места дык места! Ніхто з Вас не быў ў Пецярбурку?  
Мо' хочаце план паглядзець? План я маю у бюрку<sup>51</sup>.  
На лета дык свет пецярбургскі на дачы з'яджае,  
на вёску (бо дача вясковы палац азначае).  
Жыла у палацыку над Нявою шырокай,  
ад места не надта каб блізка, не надта й далёка,  
наўмысна насыпаным, хоць невялічкім, узгорку.  
Ах, што за дамочак! Я план яго маю у бёрку.  
Дык вось, на няшчасце маё, наўняў дом у суседстве  
чыноўнічак нейкі, заняты пры неякім следстве;  
хартоў ён тримаў. Вось дык мука, ну, праста мучарня,  
жыве калі блізка чыноўнік маленькі і псярня!  
Бо колькі раз выйду я з кніжкай сабе у садочак,  
на месяца бліск, на вячэрні ціхі халадочек,  
адразу й сабака ўжо круце хвастом, прыляцеўши,  
stryжэ вушыма ды якраз, бытта ён ашалеўши.  
Не раз напужалася. Сэрца маё варажыла  
якоесь няшчасце ад іх; сапраўды, й не змыліла:  
на раніцы раз, у садок як выходзіла з ганка,  
той хорт пад нагамі маймі задавіў мне каханка  
балончыка! Ах, і была ж то раскошная пеіна!  
Дастала яго я ад князя, ад Сукіна сына<sup>52</sup>,  
на памятку прэзант; разумны, жывы, як вавёрка,  
я маю партрэцік, адно не хачу йсці да бёрка.  
Пабачыўши гэта, ластала з такой альтэраці<sup>53</sup>  
я млюсці і спазмаў і сэрца свайго пальпітаці<sup>54</sup>.  
Яшчэ б мо' і горшае нешта мяне там скапіла,  
аж тутка, на шчасце, над'ехаў з візитай Кірыла  
Гаўрылч Казадусін<sup>55</sup>, што лоўчи вялікі надворны.  
Пытае прычыну, чаму гэткі гумар мой чорны,  
і кажа адразу за вуши цягнуць урадоўца.

Збялеў той, стаіць і дрыжыць, а не кажа ні слоўца.  
«Як смееш! — Кірыл загрымеў сваім голасам барскім,—  
цікаваць вясной котнью ланю пад носам тут царскім?»  
Той астаўпяяnelы чыноўнік дарма заклінаўся,  
што за паляванне дагэтуль яшчэ і не браўся,  
што, ўрэшце, з вялікага лоўчага тут дазвалення,  
сабакі загрызлі сабаку, ніяк не аленя.  
«Ах, так? — загрымеў зноў Кірыла, — ты смеў бы,  
смуродзе,  
спазнаціся на паляванні ў звярынавым родзе  
ляпей за мяне, Казадусіна, за егермайстра<sup>56</sup>  
цара? Калі так, дык пакліаць сюды паліцмайстра!»  
Завуць паліцмайстра і кажуць спісаці дазнанне.  
«Я,— кажа Кірыла,— даю аб звяры паказанне,  
што ланя, а ён жа пляце, што то псуок пакаёвы;  
судзі ты, хто лепш мае знаць зверыну і ўловы!»  
На службе сваей паліцмайстра нязгорш разумеўся,  
таму над зухвальствам чыноўніка дужа здумеўся  
й, адвёўши яго ў старану, па-братэрску парадзіў,  
віну каб признаў бы сваю і тым грэх свой загладзіў.  
Раздобрыўся лоўчы й прырок распачаці старанне  
у цара, каб злагодзіў прысуд свой за шчыра прызнанне.  
Канец быў такі, што сабакі пашлі на вяроўку,  
чыноўнік на месяца вастругу засёў на муштрову.  
Забавіла нас увесь вечар такая пустота;  
назаўтра зрабілася хутка з таго анекдота,  
што лоўчи вялікі ў суды аб сабачку удаўся;  
і ведаю, нават напэўне, што цар пасмяяўся».

Смяяліся ўсе па пакоях. Суддзя з барнадынам  
гуляў у мар'яша й збіраўся ўжо козырным вінам  
задаць нешта важнае, ксёндз ужо думаў: канчатак!  
Аж, повесці гэнай пачуўши пачатак,  
Суддзя наш замоўк і з задэўтаю ўверх галавою,  
да біцца гатовую карту занёсши рукою,  
сядзіць да і толькі ксяндза барнадына трывожа.  
Калі ж той расказ ужо скончаны, памфіля<sup>57</sup> ложа  
і кажа з усмешкай: «Няхай сабе хвале, хто падкі  
на цывілізацыю немцаў, маскоўскі парадкі;  
няхай Велькапольшча<sup>58</sup> навуку бярэ і ад швабаў<sup>59</sup>,  
за ліса як трэ прававацаца і клікаці драбаў<sup>60</sup>,  
сабаку уязць пад арэшт, што ўляцеў у чужых  
гai; у Літве, дзякую богу, звычаі старыя:

мы тут зверыны маем до для сябе і суседства,  
й не будзем ніколі пра тое рабіці мы следства;  
і збожжа мы маем даволі, што нас не згалодзяць  
сабакі, калі ў ярыне ці па жыце паходзяць.  
На полі мужыцкім зато бараюю палівання».

А з боку аконам сказаў: «Не дзівота, Маспане,  
бо дорага плаціш, Панок, за таку зверыну.  
Мужык то і рады, калі у яго ярыну  
ускоча сабака; страсе каласкоў колькі жыта,  
Капу яму пан аддаеш, ды ящчэ і не квіта,  
бо часта й таліяра мужык даставаў у прыдатку.  
Павер мne, Панок, што распушціш мужыцтва, й парадку  
не будзе, калі...»<sup>61</sup> Далей аконамавых словаў  
Судзя не пачуў, бо паміж дзвюх вялікіх прамоваў  
ужо узніялося з дзесятак, не менш, разгавораў,  
рассказаў, смяхотных быліцаў, а ўрэшце, і спорай.

Тадэвуш з Тальменай, забытыя ўсімі, ўзаемна  
сабою займаліся. Пані Тальмене прыемна  
было, што дасціні расказ той Тадэвуша бавіў;  
дзяцюк наўзаём кампліменты ей розныя правіў.  
Штораз то вальней і цішэй гаварыла ўсё пані,  
а ён рабіў від, што пачуць Талімену не ў стане  
між толькіх гаворак, дык ціханька к ней набліжаўся,  
аж тварам пачуў, як агонь ад яе адбіваўся;  
запёртым дыханнем халаў яе кожна ўздыхненне  
і вокам лавіў з яе зроку усенька праменне.

Тут міжы іх вуснаў уперад муха міганула,  
а следам за ёю і Войскага пляцка махнула.

А мух у Літве то хапае. Між імі вядзеца  
асобны важнецкі там сорт, што шляхоцкі завеца.  
Па форме і колеру мухі як простиya мухі,  
ды грудзі шырэйшыя маюць, вялікшыя брухі,  
гудуць, летучы, і нязноснае робяць брынчанне,  
а сельныя, што прабіваюць паўчынас тканне;  
калі ж пападзеца якая, без бою не здасца.  
Тры дні будзе бзыкаць, і ходацца, а не падасца.  
Усё гэта Войскі праведаў і ў тым праканаўся,  
што з мухаў шляхецкіх прасцейшы народ нараджаўся:  
для мух яны тое, казаў, што пчалінья маткі,

што, выбіўши іх, прападуць машары ўсей астаткі.  
Што праўда, ані ахміstryня, ні пробаршч вясковы  
не верылі ў гэтую Войскага важныя слова  
й трymаліся іншае думкі аб мушым народзе.  
Быў Войскі аднак са старым абычаем у згодзе;  
як толькі пабача такую, дык лупе, чым меўши.  
Якраз зазваніу яму шляхціц, над вухам ляцеўши;  
махнуў тады двойчы пан Войскі, здзівіўся, што хібіў;  
махнуў трэці раз, ды без малу вакна што не выбіў.  
Ад гэтага стуку і груку муха аж здурэла,  
праз дзвёры заступлены раптам прарваца ўсхацела  
й адчайна рванула між твараў Тадэя й паніцы;  
за ей жа мігнула й лапатка старога ў правіцы.  
Быў смаглы удар, што адскочылі дзвенькі галовы,  
маланкаю бытта раздзёрты дзве дрэва паловы:  
абедзве ударылісь моцна ў дзвярэй вушакі,  
абедзвюм з таго засталіся пасля сінякі.

На шчасце, ніхто не заўважыў. Дагэтуль размова  
ішла у парадку, нягледзь на грамчэйшае слова,  
аж раптам выбуham шуму й галасу.  
За лісам стральцы як запусцяцца ў лесную масу,  
чувацца і трэсканне, і стрэлы, і голас сабачы,  
аж во нечакана дзіка узагнаў даязджачы,  
даў знак, і голас між стральцоў і сабак узарваўся  
ды рэхам у пушчы ад кожнага дрэва аддаўся;  
вось гэтак і з гутаркай: звольна сабе паступае,  
пакуль на вялікшы прадмет, на дзіка, не трапляе.  
Дзіком жа стралецкіх размоваў была, не іначай,  
Асэсара з Рэентам слáуная спрэчка сабача.  
Трывала нядоўга, ды шмат у хвіліну зрабілі,  
бо словам і лаянкай столькі сабе насалілі,  
што выбралі зразу звычайнья спору тры часці:  
прытычкі, гнеў, вызаў — ішло да кулачнай напасці.

Таму ўсе да іх і рванулі з другога пакою,  
ўкуліліся шпарка праз дзвёры, як быстрай ваўною,  
схапіўши і парачку тых маладых ля парога,  
падобну да Януса, Рыму двутварага бoga.

Тадэй з Таліменай паправіць ящчэ не паспелі  
сваіх валасоў, а ўжо грозныя крыкі нямелі.  
Са смехам памешаны сколпат ішоў па пакоі;

зрабілася, знаць, замірэнне: квастар супакоў;  
стары чалавек, але моцны і дужа плячысты.  
Якраз жа тады, як Асэсар падбег да юрыста,  
й абодва кідаліся з жэстамі так іерахмана,  
ён, з тылу скапіўшы іх за каўніяры нечакана  
і двойчы ударыўшы іхны галовы нязгодны  
адну аб другую, казаў бы, яйкі велікодны,  
так раскрыжаваў свас рукі, як стойп шляхайсказы,  
і ў розны пакою куты штурануў іх адразу.  
Хвіліну стаяў шчэ з паднятымі гэтак рукамі  
і «Pax, rax, vobiscum! <sup>62</sup> — крычаў.— Няхай мір будзе  
з вами!»

Здзвіліся тыя й смяяліся з іншымі самі.  
Бо праз паshanоту, што трэ' для духоўнай асобы,  
не лаялі мніха <sup>63</sup>, к таму ж после гэтакай спробы  
ніхто б і ахвоты не меў пачынаці з ім звадку.  
Чарвяк жа, як толькі ужо супакоў грамадку,  
відацца, трывумфу сабе не шукаў анічуткі,  
бо калацьбітам не гразіў, не казаў нічагуткі,  
а толькі каптур свой паправіў і, рукі заткнуўшы  
за пояс, з ізбы ціха вышаў, назад не зірнуўшы.  
Тады Падкаморы й Суддэя ужо пляц той займалі  
паміж двух старон. Тут і Войскі, як з соннае далі  
ци з думкі глыбокай збудзіўшыся, выступіў радам,  
кругом на усіх азіраўся вагністым паглядам  
і дзе толькі шорах пачуў, скураной сваей пляцкай,  
каб сціхлі, махаў, бытта ксёндз той крапільніцай  
хвацкай;  
урэшце, ўверх лёску <sup>64</sup> падняўшы, з павагай такою  
ускрыкнуў, як бы маршалоўскаю трос булавою:

«Паны, сціхамірцеся! — рэкнуў.— Крыху супакою!  
У павеце найпершыя вы паляйунічыя людзі,  
ци думалі, што з калатні непрыкладнае будзе?  
Во нашая моладзь, Айчызны надзея адзіна,  
што нашыя пушчы й яругі уславіць павінна,  
якая і так незалішне ахвотна на ўловы,  
да іх занядбання знайсці можа повад шчэ новы,  
лабачыўшы вас, што заместа даваці прыклады  
другім, вы з уловаў прыносіце сваркі і звады!  
Ды майце увагу хоць для валасоў маіх сівых,  
бо знаў жа вялікшых за вас я калісьці мыслівых,

аднак жа судзіў і не раз іх судом палюбоўным.  
Бо хто не ў лясох у літоўскіх быў з Рэйтанам роўны?  
Аблаву ж калі зацягнуць ці са зверам спаткацца?  
Хто з Белапяtronікам з Юрым бы здолеў зраўняцца?  
Стралец як Жагота — ці сёння такі недзе майца <sup>65</sup>,  
што ў лёт патрапляў пісталетавай куляй у зайца?  
Я знаю Тарасевіча <sup>66</sup>, што на дзікі як збіраўся,  
то пікаю толькі аднусенькай уваружаўся!  
Будэрвіча, што з вядзмядзём запускаўся у долькі.  
А гэтакіх бачылі насы лясы яшчэ колькі!  
Спытаціся можаце, як яны спрэчкі гадзілі?  
Суддзёў выбіралі і зараз заклады рабілі.  
Агінскаму сто валок лесу праз воўка прапала,  
барсук каштаваў Несялоўскому сілаў ці мала!  
І вы, дабрадзея, ідзеце даўнейшым прыкладам  
і вырашце вашую спрэчку хоць меншым закладам.  
Бо слова — то вецер, і спор на славах не канчайца;  
шкада сабе й губу сушыці у спрэчках за зайца.  
Дык, знача, суддзёў палюбоўных найперш выбірайце  
і, выбраўшы, после сумленна ва ўсім давярайце.  
А я папрашу ужо пана Суддзю, каб пазволіў  
бы гнаць даязджачаму нат па пшанічным па полі,  
і думаю, ласку такую дастанем на гэна».  
І, кажучы гэтак, усціснуў Суддзю за калена.

«Каня,— рэкнуў Рэент,— я стаўлю з прыборам, як нада,  
да ўшчэ апішуся на тое прад земскім урадам,  
што гэта во персцені Суддзі у залог я застаўлю».  
«Я,— кажа Асэсар,— аброжы із золата стаўлю,  
скурой выкладаныя, ящчурам, кольцы са злата <sup>67</sup>  
і смыч свой ядвабненькі тканы, якога работа  
цудоўна не меней за камень, на смычы тым што свеце.  
Хацеў, каб у спадку дасталі бы спрат <sup>68</sup> гэты дзеци,  
калі б ажаніўся; а спрат гэты ўвесь дарараваўшы  
мне князь Дамінік <sup>69</sup>, калі, разам з ім паляваўшы  
і з князем Сангушкай <sup>70</sup> маршалкам і з Менам <sup>71</sup>  
слаўным,  
я вызваў усіх на харты. Не прыпадкам забаўным,  
а проста ў гісторіі мысліўства нябачанай штукаі,  
шасцёра зайцоў затравіў я адзінаю сукай.  
А то на Купішскай <sup>72</sup> тады балані <sup>73</sup> палявалі;  
не мог Радзівіл на кані усядзець ужо далей,  
саскочыў, абняў маю славную Каню, харціцу,

і тройчи, ў сам лоб тады пацалаваўшы ту пеіцу,  
ды пляснуўшы тройчи ўрачыста па міленькай пысе,  
сказаў: Імянью княгініяй цябе на Куніс.  
Бо так Напальён раздас важарам<sup>71</sup> сваім княствы  
ад месцаў, дэс слаўны ўзялі перамогі-звыцяствы<sup>75</sup>.

Тальмену знудзілі гэтыя доўгія свары,  
хацела праісціца на двор і шукала ўжо пары;  
з калка ўзяла кошачык: «Бачу, ў пакоі, паночкі,  
застаца збірайцесь<sup>76</sup>, я ж іду ў лес па грыбочкі;  
хто ласка, за мною». Сказала, чырвон-каралёвы<sup>77</sup>  
свой шаль абвіаючы ля галавы, кашміровы;  
рукую ўзяла Падкаморых маленьку паненку,  
другой падхіліла сабе аж да костак сукенку,  
Тадэвушка моўчкі за ей на грыбы паспяшаўся.

Замер<sup>78</sup> пагулянкі адразу Суддзі спадабаўся,  
знашоўся бо способ разніцца крыклівага спору;  
дык крикнуў: «Паноўе, хадзем па грыбы ўсе да бору!  
Хто з рыжымкам найхаращэйшим к застоллю прыбудзе,  
пры найхаращэйшай паненцы сядзеці ён будзе,  
і сам сабе выбера. А калі знайдзе грыб дама,  
то найхаращэйшага возьме хлапчыну таксама».

## Быліца трэцяя



### ЗАЛЕТЫ

### ЗМЕСТ

Паход Графа на сад— Таёмная німфа пасе гусі.— Падобнась збірання грыбоў да пагулянкі елісейскіх ценяў.— Гатункі грыбоў.— Талімена ў Святыні Задумы.— Нарады аб лёссе Тадэя.— Граф-пейзажыст.— Увагі Тадэя над дрэвамі й небам.— Графіча думкі аб мастацтве.— Звон.— Білецік.— Вядзьмездзь, Васпанел

Уссеўшыся зноў на каня, да сябе Граф вяртаўся,  
круціў галавою назад, у садок аглядаўся,  
і раз яму нават здалося, што зноў у ваконцы  
зігнула таёмна сукенка бліскучая ў сонцы,  
і лёгкае нешта зляцела ізноў жа звысока  
ды, пераляцеўшы увесь агарод, у міг вока  
свяцілася міжы зялёнымі там агуркамі,  
як сонца касулька, прадзёршыся між балакамі<sup>1</sup>,  
калі на раллі упадзе на каменнную скібу  
ци ў лузе зялёным на дробную шыбу.

З каня Граф саскочыў і слугаў адправіў дадому,  
а сам напраўляўся к садку, крадучысь пакрыёму.  
Дабег да баркану як-та і, знайшоўшы атворы<sup>2</sup>,  
уціснуўся там паціхутку, як воўк да аборы.  
Няшчасцем крануўся кусточка агрэсту сухога,  
гародніца бытта спужалася шэлесту тога:  
кругом азірнулася й, хоць анічога не бача,  
аднак на другу старану агароду ўжо скача.  
А Граф міжы конскім вялікім шчаўём тады, бокам,  
паміжы лістоў лапуховых, травою, падскокам,  
як жаба, скікаў на руках, падпаўзаў да дзяўчыны,  
во — высунуў нос і здзівіўся з цудоўнай карцінай.

У гэтым канцы раслі вішанькі паракіданы,  
між вішнямі рознае збожжа зумыся змяшана:

пшаніца, вусаты ячмень, кукуруза вялізна,  
гарошак, боб, проса і краскі і розна кусцізна.  
А ўсё гэта хатняму штасцю такі ахмістрыня  
гародчык надумала: слаўная та гаспадыня  
Курыцкая прозвішчам, з дому Індыкевічанка,  
а вынахад сіны — эпоха<sup>3</sup>, асобна дзялянка  
у хатнім усім гаспадарстве, цяпер ужо знаны  
усюды, тады ўшчэ за новасць ён быў падаваны  
і толькі пад сэкратам добра знаёмы асобам,  
пакуль каляндарчык не выдаў яго пад назовам:  
«Як дроб<sup>4</sup> гадаваці па-новаму, спосаб адзіны  
супроць каршуноў, канюхоў» — то гародчык птушыны.

І праўда, як толькі ўжо певень, што варту спраўляе,  
стаіць і, задзёршы свой дзюб, нерухома трymае,  
пахіле сваю галаву грабяністую бокам,  
ллягній каб у неба матчы цалаваціся вóкам,  
ды ўбача вісячага высака ястраба ў хмúры  
і крикне — дык зразу ў гародчык хаваюцца куры,  
і гусі, і павы, а нат галубы ў перастраху  
гвалтоўным, калі не паспеюць схавацца на даху.

Ды нейкага ворага ў небе цяпер не відно там,  
адно толькі прáжыла летняга сонца спякота,  
і птушкі хаваліся ў гэнным збажовым лясочку,  
лляжалі ў мураўцы, купаліся дзе у пясочку.

Між птушак галоваў стырчэлі людскія галоўкі,  
з валосейкам белым, як лён, а малы, як макоўкі;  
да плечыкаў голыя шыйкі, дзяўчына між імі,  
на голаў вышэйшая і з валасамі даўгімі.  
За імі жа пава расставіла хвост абручасты,  
кружкамі вясёлак іграючы, рознабарвясты;  
на гэтакім цёмна-блакітным вясёлкавым полі  
блішчэлі белы галоўкі, як бы ў аўраолі<sup>5</sup>,  
абведзены павіных пёраў, кругом прамяністым,  
як зорак вяночкам, свяціліся ў зборжы празрыстым,  
паміж стаўбуной кукурузы таўстых залацістых,  
ангельскай травы<sup>6</sup> паясатай кусточкай срабрыстых,  
ішчыром каралёвым<sup>7</sup> і ўсцяж зеляннеючым слязам<sup>8</sup>,  
і формы і колер которых мяшаліся разам,  
як золатам і серабром выплятаная краты,  
павейная так, як заслона, што ў лёгка й багата.

Над красачнай гушчаю тых сцібуроў, каласочкай  
вісела балдахінам ясная ѹмгла матылёчкаў,  
што бабкамі звуцца, каторых чатыры крылечкі  
так лёгенькі, як павучынне, празрысты, як шклечкі,  
калі у паветры павіснуць, так ледзь-ледзь відома,  
ды хоць і брынчаць, а здаецца, вісяць нерухома.

Дзяўчына паднятай рукой шэру кітку<sup>9</sup> сціскала,  
падобну да страўсавых пёраў, і ёй абганяла,  
здаецца, ад тых матылёў залацістага рою  
дзіцячыя кволы галоўкі. Другой жа рукою  
трымала рагатае нешта, на колер жаўтава,  
магчыма, начынне, ў каторым дзяціна страва,  
бо тыцкала ў губы дзяцём яна штукаю тэю,  
падобнаю да залатога рага Амальтэі<sup>10</sup>.

Вось гэтак занятая, ўсё ж галаву павяртала  
на кусце агрэсту, дзе нешта прад тым зашастала,—  
не ведала, што ад другога ўжо боку шалёны  
напаснік падплоў да яе, як той гад праз загоны,  
аж выскачыў во з лапуха. Спазірнула — ён блізка  
стаяў, так на градкі чатыры, і кланяўся нізка.  
Ужо галаву адварнула, ўжо рухнула бойка  
плячмі, падарвалася, бытта спалохана сойка,  
і лёгкай ступнёй па траве ўжо імкнулася ходу —  
як дзеці, спужаўшыся і незнаёмца прыходу  
і ўцечкай дзяўчыны, нагвалт вераснулі страшэнна.  
Пачула і ўміг зразумела, што будзе так дрэни  
пакінуць маленъку дзяятву напужану адною,  
дык з мусу з ваганнем<sup>11</sup> вярталася, з мінай такою,  
як дух неахвочы, на чары прызваны закляцем,  
падбегла, каб бавіцца з найкрыклівейшым дзіцяцем,  
прысела пры ім на зямлі, на улонне ўссадзіла,  
другое пагладзіла й з ласкай да іх гаварыла —  
тады і зацихлі, абняўшы ў малы ручаняты  
яе за калены і тулячысь, як курчаняты  
пад матчына крылле. Сказала: «Ці ж гэта прыгожа  
так плацаць, крычаць? Гэты пан во спужацца вас можа.  
Прышоў ён не страшыць тут вас, і не дзед<sup>12</sup> ён паганы,  
пан добры і госць, толькі гляньце: прыгожы, рахманы».

Сама спаглянула, і Граф усміхнуўся ей міла:  
відацца, за столькі пахвалиў удзячнасць здабыла.

Заўважыла, вочы спусціла, сказаць больш не смела,  
казаў бы, той рожкы пучочак, уся спалашела.

А праўда, прыгожкы быў пан той: даволі высокі,  
пацяглага твару, хоць бледны, ды свежыя шчокі.  
Лагодныя, сінія вочы, а волас даўгі і бляявы;  
лісцінчкі зелля ў валоссі і розныя травы,  
каторыя Граф абарваў, паўзучы праз загоны,  
спляталіся на галаве у вяночак зялёны.

«О ты! — адазваўся,— якой мне ўсё роўна найменне:  
ци нейкая німфа, багіня, ці дух, летуценне!  
Кажы! ці сама на зямлі прабываеш ты рада,  
ци, можа, чужая трymae цябе тут улада?  
Ах! пэўне, няйначай, лагáрджаны нейкі мілоснік,  
вяльможа які, апякун мо', нягодны зайдроснік  
у парку замковым цябе сцеражэ, як закляту.  
Дастойна, каб рыцары білісь за чесць тваю святу,  
дастойная быць герайній раманаў ты смутных!  
Адкрый мне, прыгожая, тайну ўсю лёсаў акрутных<sup>13</sup>,  
а знайдзеш выбаўца. Адгэтуль сваім ты скіўненнем<sup>14</sup>  
як сэрцам кіруеш майм, так кіруй і ращэннем<sup>15</sup>.  
— Выцягнуў рамя.

А ёй жа румянец дзявоочы  
хоць тварык ablіў, ды смяяліся губкі і вочы.  
Як тое дзіцятка, што любе карцінку яскраву  
або у бліскучых лічылах знаходзе забаву,  
пакуль не спазнае іх вартасць: так згучныя слова  
й яе забаўлялі, не ўцаміўши сэнсу прамовы.  
Урэшце спытала: «А скуль Пан Дабродзей прыходзе?  
Мо' нешта згубіўши, шукаеш Панок у гародзе?»

Пан Граф толькі вочы расплюшчыў, змяшаны,  
здріўлённы,  
маўчаў, а урэшце, зніжаючи гутаркі тоны,  
адрок: «Выбачайце, Паненка! я, бачу, ўмяшаўся  
ў забаву. Ох, перапрашаю, якраз я спяшаўся  
на снеданне, бо пазнавата, у час каб папасці;  
дарогаю трэба, вы ведайце, кругу накласці;  
у двор, мне здаецца, праз сад найпрасцейша сцяжына». «Тудою дарога, Ягомасць,— сказала дзяўчына,—  
не псуць толькі градак. Вунь сцежка, дзе тая мурáва».

— «Налева,— яшчэ ўсё распытаў Граф,— ці направа?»  
Уверх падняла яна сіні свае вачаняты,  
з цікаўствам глядзела, што пан той такі дзіўнаваты:  
як на далані, шагоў тысяча, дом быў відацца,  
а Графіч дарогі пытае. Ды трэба прызнацца,  
што Граф гаварыць абы толькі вышуківаў раду  
й пытаўся: «Ці тутка жывеце? ці блізка ад саду?  
ци ў вёсцы? Чаму не спаткаў аж да гэтага року<sup>16</sup>  
ў дварэ? ці даўно тут Паненка? а можа, здалёку?»  
Дзяўчук матануў галавой. «Выбачайце, Паненка,  
ци тамака Вашы пакойчык, дзе гэна вакенка?»

І так сабе думаў: хаяць ж яна й не герайнія  
раманаў, а шмат харства, маладосці ў дзяўчыне.  
Вялікая думка й душа, гэта часта бывае,  
ў дзікай адзіноце, бы рожа ў лясох, расцвітае;  
а вынесеш толькі на свет ды на сонца паставіш —  
і тысячай фарб гледачоў задзвіш, зацікавіш.

Тым часам гародніца тая ў маўчанні усталала,  
адно дзіцянё, што павісшы ў руках, падымала,  
другое ўзяла за руку і з маленькім народам  
пайшла, як гусей заганяючы ўперад, гародам.

Да ўшчэ адварнулася й кажа: «Панок ці не можа  
разбегшыхся птушак ізноў пазганяць мне ў зборжжа?»  
— «Я птушак ганяці?» — ускрыкнуў пан Граф  
з задзіўленнем...

Яна ж тут і знікла, закрытая дрэваў сценнем.  
Хвілінку са шпалеру<sup>17</sup> ўшчэ праз зялёныя звоі  
наскроў там прасвечвала нешта, вачэй бытта двое.

І доўга самотны пан Граф шчэ стаяў у гародзе.  
Душа яго, як бы зямелька па сонца заходзе,  
памаленьку стыла і цёмныя барвы прымала;  
задума нямілы лятункі яму навявалі.  
Прачнуўся, не ведаў жа сам, на каго і злаваўся;  
а жаль, што так мала знайшоўши, так шмат  
спадзяваўся!

Калі да пастушкі бо тэй падпаўзаў ён загонам,  
паліла яму ў галаве й біла сэрца шалёна;  
у німфе таёмнай угледжываў гожасці столькі,  
у столечкі цудаў і адгадываў сколькі!

Усенька ж інчай знайшоў. Бо хоць тварык і ладны,  
і стан яе сціблы, аднак жа які ён няскладны!  
А гэтая пухласць аблічча й румянная жывасць  
залішнюю й простую што малявала шчаслівасць!  
То знак, што начынае сэрца і думкі дрымотны,  
а тыя ж адказы вясковыя, лішне прастотны!  
«Нашто ж і маліца? Я згадую,— кажа,— па часе,  
што німфа мая хіба пасціць гусей нанялася!»

А з німфы знікненем прапаў весь чароўны малюнак  
празрочы: увесь той із золата й срэбра рысунак  
у краткі і стужкі, на жаль, гэта толькі салома.

З рукамі стаяў заламанымі Граф нерухома  
й глядзеў на снапочак травою звязанай мяліцы,  
приняты за страўсавы пёры ў руках тэй дзявіцы.  
А той Амальтэі ражок, залаціста начынне,  
то простая морква, чым кормяць кароўкі і свінні!  
То ж бачыў: дзіё пажырала яе прагавіта:  
дык кончаны чары, урокі і дзівы, і — квіта!

Вось так хлапчанё, як пабача дарожніку краскі,  
што мягкасцю й пухласцю просяцца ў руکі і ласкі,  
захоча кукобіць<sup>18</sup>, дмухне, падышоўши, і з падмухам  
уся тая краска ў паветры разносіцца пухам:  
ў руках тады бача даследчык залішне цікавы  
сцібур толькі шэра-зялёны з усенькае справы.

На вочы націснуўшы капелюха, Граф вяртаўся,  
пры гэтым дарогу сабе скараціць пастараўся,  
ступаючы па гарадовіне, кветках, агрэсце,  
аж во — пераскочыў баркан, адсапаўся урэшце!  
Прыпомніў: аб снедані бай ў дзяўчыне ад рэчы,  
дык ведаюць, можа, усе ад ягонай сустрэчы  
у садзе і блізка ад дому? шукаць можа вышлюць?  
пабачылі, як уцякаў? тады што і памышлюць?  
Дык трэба вярнуцца. Таму, нахіліўшысь ля плоту,  
ля межаў і зелля, і сотню зрабіўшы зваротаў,  
быў рады, як вышаў ужо наканец на гасцінец,  
каторы прасцюсенька вёў аж на дворны дзядзінец.  
Ля плоту ішоў, галаву адварнуўшы ад саду,  
як злодзей ад свірна, каб нат не падаць і здагаду,  
што мае адведаць ці ўжо, можа, зведаў,

такі асцярожны быў Граф, хоць нічога не ведаў  
ніхто, не сачыў. Ад гароду ўглядаўся направа.

Там гай быў, нягуста заросшы, засланы муравай;  
па гэтым каберцы, між белай бярозы камлямі,  
пад столлю зялёных галінаў, навісшых чубамі,  
снавалі фігуры, каторых дзівосныя рухі,  
бы танцы, дзўнья уборы: ну, чистыя духі  
блудзілі па месяцы. Гэтая ў чорных абцісклых,  
а тыя у белых уборах, даўгіх і развіслых;  
той пад капелюхом, як абруч, шырачэнным, цяністым,  
той праставалосы, а іншыя ў воблак імглісты  
абвеяны нібы, йдучы распускаюць адзеты  
на голаў заслоны, казаў бы хвасты у каметы.  
А кожны у іншай паставе: адзін як прыбіты  
стаіць і свідрое зямлю вачымі прагавіта;  
другі ўглядзеца проста уперад, шагае  
як сонны па ліне<sup>19</sup>, у бок не зірне, не шманае;  
усе ж паставання схіляюцца ў розныя староны  
да самай зямлі і як бы адбіваюць паклоны.  
Калі ж мімаволі адзін напаткае другога,  
няма прывітанняў, не кажуць сабе анічога.  
Затоплена ўвага ў глыбокім такім замышленні.  
Здавалася Графу, што то елісейскія цені<sup>20</sup>,  
якіх не праймае ні боль, ні эгрызотная бура,  
ім суджана сноўдацца ціха, спакойна, панура.

А хто ж бы згадаў, што фігуры, так мала рухомы,  
усе гэты маўклівия людцы — то нашы знаёмы,  
бо госці Суддзі! Пасля гучнага тога снядання  
пайшлі на ўрачысты абраадак грыбоў сабірання.  
Як людзі разумныя, ўмеюць яны меркаваці  
і мову, і рухі свае, каб іх прыстасаваці  
да кожнай як трэ акалічнасці месца і часу.  
Таму за Суддзёю, сабраліся ў лес беў галасу;  
прыняўшы прад гэтым і від, і уборы адменны,  
сумесныя ўзяўшы к таму гапанчы<sup>21</sup> палацены,  
каб імі прыкрыці паверху багаты кантушы,  
на голаў з саломы уздзелі сабе капляюшы  
й выгледзяць белы таму, як чысцавыя душы<sup>22</sup>.  
І моладзь жа пераадзета, акрамя Тальмены  
ды колькі асобаў, хадзіўших з французска.

Граф не зразумеў, бо не ведаў ён вёскі звычаю,  
дык, здзіўлены страшна, ляцеў ветрагонам да гаю.  
Грыбоў было ў брол. Дэсцюкі во бяруць красналіцы  
праслалены столькі у песнях літоўскіх лісіцы,  
што лічацца знакам дзяяцтва, якіх не з'яде  
чарвяк і, што дзіўна, насечнік<sup>23</sup> на іх не сядзе.  
Дзяўчаты за стройным ганяюцца баравіком,  
што ў песні грыбоў называецца палкаўніком<sup>24</sup>.  
На рыжыка сцігуоць<sup>25</sup> ўсе; ён хоць ростам

скрамнейшы,  
не так ужо слайны у песнях, зато найсмачнейшы,  
ці свежы, ці солены, ўвесень, узімку — без спораў,  
найлепшы то грыб. Але Войскі шукаў мухамора.

Прастацтва грыбоў астальное пагарджана ў браку  
праз шкоднасць, сваю або дзеля нядобрага смаку;  
патрэбны аднак і яны: для звяроў служаць пашай  
і гнёздамі для машары, для гаёў жа акрасай.  
На траваў зялёным настольніку як бы радамі  
сталова начынайка: з круглымі во берагамі  
стырцаць сыр а ежкі: чырвоныя, жоўты, срабрысты,  
казаў бы, налітыя розным віном барвяністым;  
ка з ля к, перакулены як бы во донца ад міскі;  
ляйкі<sup>26</sup>, як шампанскага сціблы высокі кілішкі;  
бялякі<sup>27</sup> увесь беленькі, круглы, шырокі і плоскі,  
наліты, маўляў малаком белы сподак саксонскі<sup>28</sup>;  
кулістая порхаўка, пылам чарнавым набіта,  
як пушачка з перцам; а іншых грыбоў імяніта  
не ведама, шмат іх, без ліку, расце усялякіх:  
мянюшкі іх ведаюць зайды, ваўкі і сабакі.  
Сабачых і зайчых ніхто дакрануцца не рача,  
а хто нахіліўся, як толькі памылку пабача,  
то ў злосці зламае грыба або брыкне нагою,  
траву засмічаючы толькі манерай такою.

Тальмена ні гэтых, ні гэных грыбоў не збірае,  
а знуджана ачамярэла паўкол спазірас,  
задзёршы ўверх галаву. Дык пан Рэнт у гневе  
аб ей гаварыў, што грыбоў выглядала на дрэве;  
Асэсар зласней, параўнаўшы яс да саміцы,  
што месца шукае сабе на гняздо ў вакаліцы.

Тэй сцэны  
І праўда, шукала, здаецца, самотнасці, волі;  
таму ад кумпаніі усей адхадзіла паволі  
і лесам ішла на узгорак пакаціста-ўзиёслы,  
засценены добра, бо дрэвам гусцейшым зарослы.  
У сярэдзіне камень шарэў, з-пад якога крыніца  
бруіла, шумела і зараз старалася скрыцца  
у цэні між высокага зелля буйной гушчынёю,  
якое тут добра расло, бо пайлася вадою;  
і там ручаёк той, свавольнік, спавіты травою,  
ліствой падасланы, без руху, без шуму, ў спакою,  
не бачаны, ледзь-ледзь чувацца, так ціха шапочка,  
дзіцё бы, ў калыску паложана: зразу шалпocha,  
ды сціхне, як толькі маковага лісця матуля  
пад голаў насыпе й фіранкі зялёныя стуле.  
Прыгожае месца, як чуваць толькі мілыя шумы:  
Тальмена назвала то месца Святынай Задумы.

Пры гэней крынічаньцы скінула з плеч на зялёны  
траўнік свой развесісты шаль, як крываўнік<sup>29</sup>, чырвоны,  
і падобна плывачцы, якая над зімнай вадою  
схіляецца, перш, чым нырнуцца фігурай усёю,  
каленкамі стала ў паволі хлілася бокам:  
урэшце, як скоплена шалю чырвоным патокам,  
упала і ўся расцягнулася ўдоўжкі на шалі.  
У траве яе локці, далоні галоўку трымалі,  
пахілену кнізу, а вочы яе абымалі  
французскае кніжкі бліскучы папер вэліновы<sup>30</sup>;  
паўзверх гэтай кніжкі балоначак<sup>31</sup> алебастровых<sup>32</sup>  
звіваліся чорныя пукі і стужкі ружовы.

У зелені траваў буйных, на чырвоным на шалю,  
у сукні даўжэйшай, як бы ў павалоцы з каралю<sup>33</sup>,  
якая з канца аднаго валасы адбівала,  
і чорны, з другога канца, чаравік,— выглядала  
здалёку, пры снежнай ланчошы, руках, белаліца,  
з хусцінкай пры боку — падобнаю да гусяніцы,  
успоўшай на ліст на кляновы, Тальмена.

Ды жалы! хараство ўсё малюнкаў як прыцяглівасць гэна  
на знайку чакалі дармо, бо ніхто не ўглядадаўся:  
так моцна там кожны грыбоў сабіраннем займаўся.  
Зважаў толькі Тадзя і ў бок той пастрэліваў вокам;  
не смесочы проста ісці, ён падсоўваўся бокам.

Падобна стральцу, што ў рухомай з галіначак будзе  
на колах дваіх пад'яджке да дропаў<sup>34</sup>, бы блудзе,  
або на сяўцоў, ідуучы пры кані, сябе крье  
і стрэльбу кладзе на сядле ці пад конскую шию,  
казаў бы, што едзе мяжой, барану бы валоча,  
а гэнам, дзе птушкі сядзяць, ён прыблізіца хоча:  
скрадаўся вось так і Тадэвуш.

Суддзя перашкодзіў,  
адрэзаў дарогу і ўжо да крыніцы падходзіў.  
А з ветрам гуляліся белыя полы яго балахона  
і вялікая хустка, канцом за паяс падаткиён;  
ад руху, падвязаны хоць, капялюш саламяні  
хістаўся на ветры, казаў бы той ліст лапушаны,  
спадаўшы на плечы, то зноў жа наперад на ўзвочча;  
ў руках агрампястая палка — Суддзя гэтак крочал  
Схіліўшыся ў руکі абмыўшы сабе у струмені,  
ен сеў прад Тальменай па гэнім вялізным камені  
і, ўспёршыся важна аберуч на галку сланову<sup>35</sup>  
даўгой трысціны, распачаў вось такую прамову:

«Так бачыце, Вasha, ад часу, Тадэй як у госці  
прыехаў, што маю нямала я неспакайносці.  
Я, ведаіш, бяздзетны, стары; гэты добры хлапчына  
мая гэта ўсенька на свеце пацеха адзіна,  
наследнік маей жа фартункі<sup>36</sup>. З ласкавасці неба  
пакіну кусок яму добры шляхецкага хлеба;  
абдумаі час ужо лёс яму й пастапаўленне,  
ды зваж толькі, Вasha, якое мне трэба цярпенне!  
Як ведаеш, брат мой, Тадэвушкі бацька, пан Яцка,  
дзіўны чалавек, усё робе знячэўку, знянацку,  
не хоча вяртатца да краю, ўсё недзе скрываеца,  
а дзе ён жыве, то і сыну нат не азнямляеца,  
аднак жа усё ім кіруе. Снярша ў легіёны<sup>37</sup>  
хацеў пасылаці, страйніна я быў засмучоны.  
Пасля ён згадзіўся на то, каб застаўся сын дома  
і тут ажаніўся. Ну, жонку дастаў бы, вядома!  
Я парт'ю<sup>38</sup> нагледзеў: ніхто па мячу ці кудзелі  
не мае такога імя і такой парантэзі<sup>39</sup>,  
як наш Падкаморы. Дацка яго старшыя Ганна  
ужо на выданні, пасажная й гожая панина.  
Хацеў бы сасвататць...» На то Тальмена зблялела,  
злажыла і кніжку, крыху паднялася й прысела.

«Як маму кахаю,— сказала,— ці то, Пане браце,  
ё сэнс інейкі ў гэтым? ці бога у сэрцы вы майце?  
Так думаеш, Вasha, Тадэвуша быць дабрадзесем,  
як зробіш яшчэ маладога хлапца грэчкасесем<sup>40</sup>!  
Павер міе, што некалі будзе ён вас праклініці.  
Талент закапаць у лясох, яму свет завязаці!  
Наколькі спазнала, панятліва гэта дзяціна,  
дык варта, на большым каб свеце працёрся хлапчына.  
І зробіш, брат, добра, як вышлем яго да сталіцы,  
ну, хоць да Варшавы. А мо' яшчэ лепей злажыцца,  
калі ў Пецярбурак? Я, пэўні, во гэтай зімою  
паеду па справах туды. Дык уложым з сабою  
паконта Тадэя. Я маю уплывы й даверра  
у свеце высокім: дык там распачнецца й кар'ера.  
З масі дапамогай ў найлепшы дамы ён увойдзе,  
як будзе ж знаёмы ўжо важным асобам, то пойдзес  
не трудна і ранга і ордэр; а там, калі згожа,  
то кіне служыць і вяриуцца дамоў сабе можа,  
значэнне ўжо нейкае маючы й свету спазнайшы».  
— «Яно ж маладому пяблага,— Суддзя адказаўши,—  
працерціся між людзьмі, аглядзецца на смеце,  
праветрыца крышку, не толькі па нашым павеце.  
І я ж то замоладу свету аб'ехаў нямала:  
ў Дубні, Петракове, то едучы за трыйбуналам  
туды палестрантам<sup>41</sup>, то робячі собскія справы,  
не раз пабываў там, нат ездзіў да самай Варшавы.  
А шмат скарыстаў чалавек! Дык хацеў бы Тадэя  
паслаць у вандроўку, няхай між людзьмі палюдзее,  
чаляднікам бытта, што ў тэрміне срок адбывае,  
вандруючы, свету знаёмасці больш пабірае.  
А не дзеля ордэраў, рангаў! Прашу прабачэння,  
маскоўская ранга ці ордэр, якое ж значэнне?  
Каторы ж з даўнішых пайоў, ці то нават дзісейшых<sup>42</sup>,  
між шляхтаю тут у павеце крыху замажнейшых  
аб гэтакіх глупствах і дбае? А ўсё ж у пашане  
ў людзей! Бо шануем мы род іх і добрае званне,  
імя або ўрад, — толькі выбарны, земскі, прызнаны  
пашамі, не то што там з нечайей ласкі паданы».

Аж тут перабіла Тальмена: «Як, браце, так мысліш,  
то й добра, калі ваяжорам<sup>43</sup> Тадэвуша вышліш».  
— Ды бачыш, сястрыца,— патыліцу чухаў наш дзядзька,—  
я дужа хацеў бы, аж новы мне клопат. Пан Яцка!

Пан Яцка з апекі не хоча ўсё выпусціць сына  
і ласне прыслаў мне на шыю ксяндза барнадына;  
Чарвяк жа прыбыўшы аж з гэнага боку, з-за Віслы;  
ён прыяцель брата і ведае ўсе яго мыслі;  
ўжо пастанавілі яны аб Тадэвуша лёсে:  
што мае жаніца, а жонкай была бы Зося,  
систры выхаванка. Вядома, дастануць або  
фартунку маю да ўшчэ з Яцкавай ласкі на тое  
пасаг капіталам; а фундущу<sup>44</sup> мае нямала,  
і блізка што цэлая сумка<sup>45</sup> у мяне праляжала,  
дык распарацця можа. Падумай жа, Ваша,  
з найменшым каб клопатам неяк зрабіць марыяша<sup>46</sup>.  
Іх трэ пазнаёміць. Што праўда, ўшчэ маладыя,  
а Зося ўзялішне, ды то перашкоды малыя.  
Пара ужо Зоську нарэшце ў свет паказаці,  
бо гэта ж хіба вырастает ўжо дзеўка з дзіяці.

Тальмена здзіўлена, са страхам навіны прымала,  
усё падымалася, аж на каленікі прыўсталі;  
перш слухала ўважна, пасля далані сваей рухам  
пярэчыла, жыва махала над вухам,  
як гнос адганяючы, так непрыемныя слова  
у вусны прамоўцы назад.

«Вось дык справачкі новы!  
Ці гэта Тадэвушу шкодзе ці, можа, не шкодзе,—  
адрэзала ў гневе,— судзі сабе сам Пан Дабродзей.  
Мие што да Тадэя, вы самі аб ім сабе райце,  
зрабіце яго аканомам, карчму яму дайце,  
няхай і шынкуе, ці хай зверыну сабе зносе;  
што хочаце, то і рабіце, а толькі ўжо Зося!..  
А вам што да Зосі? Сама я, і толькі кірую  
дзяўчыны рукою! А то, што пан Яцка якую  
там пенсійку рочную вызначыў, больш абыцаўся  
даваць на ёе ўзгадаванне, праз то не набраўся  
правоў, не купіў. А урэшце, і самі скажэце,  
што ведама добра ўшчэ і дагэтуль на свеце,  
ці вашая шчодрасць для нас без ніякай прычыны,  
не вінны вы чым для Гарэшкава роду дзяўчыны?»  
(Капец гэты слухаў Суддзя неахвотна, праняты  
і жаласцю ѹ дзіўна змяшаны, як бы вінаваты,  
як бы баючыся ўшчэ болей пацуць, нахіліўся,  
рукою патаківаў, моцна чырвоны зрабіўся.)

Тальмена канчала: «То ж я гэта Зосі пястунка<sup>47</sup>  
і радня, таму я і адзіная ей апякунка;  
ніхто больш не мае і думаць аб Зосіным шчасці». —  
«А што, як захоча то щасце з Тадэвушам скласці? —  
казаў, падымачы вочы, — калі Тадавушка  
наплюе сама?» — «Ах, сама! на вярбе то ігрушка!  
Палюбі ці не, а зусім жа мне гэта ў не важна!

Хоць Зося не будзе, што праўда, дзяўчына пасажна,  
але ў не вясковая дзеўка, не праста шляхцянка,  
з Гарэшчанкі родзіца, мужа адразу дастане!  
Нямала стараліся мы пра ёе ўзгадаванне,  
хіба ўжо здзічэла бы тут?». — Суддзя слухаў уважна,  
відаць, удабрухаўся<sup>48</sup>, і вочы падняўшы адважна,  
азваўся даволі вясёла: «Ну, што ж тут рабіці!  
Па праўдзе, я шчыра хацеў інтарэсу дабіці;  
ды толькі ж без гневу. Як Ваша не хочаш згадзіцца,  
то маеш і права; хоць сумна — злаваць не гадзіцца<sup>49</sup>.  
Я раіў, бо брат наказаў; тут ніхто не змушае,  
калі ад Вашэці Тадэю адмова такая,  
адпісую Яцку, што шчыра ўдаваўся у сваты,  
дастаўшы для хлопца адмову, не я вінаваты.  
Цяперака сам памазгую. Хіба з Падкаморым  
сасватаем лёгка і хутка ўсё аблаворым».

Тым часам Тальмена ўжо крышку астыгла з запалу:  
«Ніякай адмовы, чакай жа, браточку, памалу!  
То ж сам мие казаў, што ўшчэ зарана, замаладыя —  
разгледзымася, хопе нам часу на справы такія.  
Сиярша маладых пазнаёмім і будзем зважаці;  
бо нельга так шчасці другіх на прыпадак здаваці.  
Ды загадзя папераджаю; хай брат не ўмаўляе  
нічога Тадэвушу ў Зосі, любіць не змушае,  
бо сэрца не служка, не ведае, што за паны,  
й не дасца сілком закаваці сябе ў кайданы».

Суддзя тады, ўстаўшы, адходзіў з задумай у воку.  
Тадэвуш памалу збліжаўся з супроцынага боку,  
нібыта грыбы сабірані яго там карціла.  
Цигнела і Графа туды тая самая сіла.

Пан Граф бо, у часе тых спрэчак Суддзі з Таліменай  
стануўшы за дрэвамі, моцна дзіўвіўся тэй сцэнай.

Дабыў з кішані алавік і паперу, два спраты,  
з сабой што насіў заўсягды, й на каме́нь на букаты<sup>50</sup>  
распляўши ту картку, давай малываці малюнак,  
к сабе прымаўляючы: «Група, як на абстalonак<sup>51</sup>;  
яна на траве, ён на камені, ах — маляўніча!  
Галовы з харектарам! З гэткім контрастам ablічча!»

Падойдзе, ўстрымаецца, возьме лярнет, працірае,  
абвейвае хусткаю вочы і ўсё спазірае:  
«Ці з гэтym во гледзішчам<sup>52</sup> будзе ізоў летуценне:  
бліжэй падышоўши, мо щэзне, мо выгляд свой змене?  
Ці траў аксаміты авернуцца ў мак і бацвінне?  
а гэтая німфа не німфа, анино ахміstryня?»

Хоць Граф з Таліменай ужо і даўней спатыкаўся  
у доме судзёўскім, дзе часта прад тым абываўся,  
ды мала зважаў на яе; задзвіўся адразу,  
пазнаўши у ей нечакана мадэль<sup>53</sup> да абразу.  
Прыгожасць і месца, і паставы, і густ яе ўбрання  
змянілі Тальмену, што трудна была да познання.  
Свяціліся вочы яшчэ не пагашаным гневам,  
а твар жа, ажыўлены свежага ветру павевам,  
і спрэчкай з Судзёю, ды тых кавалераў прыбыццем,  
мачней, як звычайна, гарэў амалоджаным жыццем.

«О Пані! — Граф кажа. — Ты смеласці рач дараваці,  
прыходжу я дзякаваць, разам і перапрашаці:  
мой дзякую, што бачыў тваю я задуму глыбоку,  
за то ж выбачай, што сачыў я тайма твайго кроку.  
Абразіў, аднак не шкадую такога я чыну,  
бо меў і натхненне і шчасце у гэтu хвіліну!  
Таму чалавека мо' Пані згане і злае,  
щаслівы ж мастак прабачэння ласкава чакае!  
На шмат я адважыўся, але й на болей адважусь:  
судзі! — і падаў на каленках ей карткі пейзажу.

Тальмена судзіла малюнка паданыя спробы  
прывётліва, тонам вучонай мастацка асобы,—  
пахвалила скupіла, ахвоты ж, аднак, паддавала:  
«А, брава,— казала,— віншую, талінту нямала,  
ды толькі балей працаваць; асабліва ж патрэба  
прыгожай прыроды шукацы! О! щаслівае неба  
краёў італьянскіх! ружовыя цэзараў вы агароды!

клясычныя Тыбуру<sup>54</sup> гожа спадаючы воды  
і страшнáя скалістая ты Паўзыліпу<sup>55</sup> пячора!  
То край маляроў! А у нас, зжался божака, гора!  
У Сапліцава музоў дзяціна, аддана на мамкі,  
напэўне памрэ. Я во гэта апраўлю у рамкі  
або памяшчу у альбом, да рысункаў да зборку,  
з усоль што сабрала: даволі іх маю у бёрку».

І так гаманілі аб небе, аб моры шумлівым,  
скалістых вярхавінах гор, аб ветры пужлівым,  
мяшаючы гэтym і гэным вандроўных звычаем  
і шкелікі<sup>56</sup> й смехі над родным над бацькаўскім краем.

А гэта ж наўкола цягнуліся нашы лясы,  
такія паважныя й поўныя рознай красы!—  
Чаромхі, дзікім аплятаны вяночкам хмялёвым,  
рабіны, са свежым румянцем пастушска-здаровыем,  
ляшчыны, як тыя менады<sup>57</sup> з зялёненькім берлам,  
убраныя, бы вінаградам, гарэхавым пэрлам.  
А ніжай дзяціва там: шыпшина ў ябоямах каліны,  
ажына, што чорныя вусінчики тule ў маліны.  
Кусты там і дрэвы, за руکі пабраўшысь ліствою,  
як хлопцы ѹ дзяўчата, стаяць чарадою  
наўкол маладых. Пасярэдзіне іх найвышэйша  
там парка, за ўсеньку лясну грамаду хараешыа  
і сцібласцю гожага стану, і барвы павабам:  
то бела бярозка, каханка, адружана<sup>58</sup> з грабам.  
Далей, як старцы на дзяцей ці ўнукоў, спаглядаюць,  
рассеўшыся моўчкі: тут важна букі размышляюць,  
дзядзькі тапалі, а там дуб вун імхом барадаты,  
вякоў хіба пяць узваліўши на плечы гарбаты,  
ўспіраецца, як на магільных слупох абліяцелых,  
на труп'ях дубовых тых продкаў сваіх скамянялых.

Тадэвуш круціўся, бо моцна яму надаела  
гаворка, ѹ якую не мог умяшацца умела;  
калі ж началі пра гаі чужаземныя правіць  
і дрэваў гатункі чаргой пералічываць, славіць:  
усе памаранцы, кіпрысы, аліўкі, мігдалы,  
алёсы, кактусы, розны магоні, сандалы,  
цытрыны і бліющі і валоскі гарэхі, інат фігі<sup>59</sup>,  
хвалілі і форму і краскі — без шкоды фатыгі —  
тады ўжо Тадэя страшэнная немарасць брала,

і, каб устрымацца ад гневу, дык сіл не хапала.  
Прастак быў Тадэвуш, а чуў харство ён прыроды,  
дык, гледзячы ў лес, адазваўся з натхнёй нязгоды:  
«Я бачыў у віленскім у батанічным гародзе<sup>60</sup>  
нямала праслаўленых дрэў, што растуць на усходзе  
або на палудні ў харошым краі італьянскім;  
каторае ж можа зраўняціся з дзеравам наскім?  
Аллэс мо' з палкамі, як грамадводнік, даўгімі?  
Цытрына, карліца з пладамі сваймі залатымі,  
з лісцем лакірованым, дужа каротка й пухата,  
як баба малая, брыдкая, хация ж і багата?  
А можа, даўгі той і тонкі кіпрыс захваляны,  
што лепей бы дрэвам нуды, а не смутку названы?  
Хоць, кажуць, на могілках сумнае ўражанне робе,  
падобны ж да лёкай немца у дворскай жалобе,  
падняць што не смее рукі, галавой не крапецца,  
абы этыкеце пі ў чым не ухібіць, пражэцца.

Ці ж не харашэйшая наша бярозка, прасціна,  
што, моў бы сялянка, якая аплакуе сына,  
ці мужа ўдава, стаіць, рукі свае заламаўшы,  
струістыя косы з плячэй да зямлі паспускаўшы?  
Нямая ад жалю, паставай вымоўна рыдае!  
Як праўда, што Граф гэтак моцна малярства кахае,  
чаму дрэваў нашых, дзе сам ён сядзіць, не малюе?  
Па праўдзе, так з Графа сусед не адзін зажартую,  
што Пан, жывучы на літоўскай багатай раўніне,  
малюеш адно толькі нейкія скалы й пустыні».

«Мой дружка,— Граф кажа,— прырода харошая — гэта  
аснова, матэр'я; душа — то натхнение паэта,  
якое на крыллях фантазіі высока лунае,  
шліфуеца смакам, ад правіла не адступае.  
Замала прыроды, замала таксама й запалу,  
мастак узлятаці павінен у сферы йдэалу<sup>61</sup>.  
Не ўсё, што прыгожа, то й згожа яму маляваці!  
Ды гэта Пан можаш з кніжок сваячасна спазніц.  
Адносна ж малярства, дык во: да малюнку патрэба  
і гледжанія пункту і груны, ансамблю і неба,  
італьянскага неба! Таму у малярстве пейзажным  
Італья была, ёсьць і будзе краём пераважным;  
таму ж то акromе Брэйгеля<sup>62</sup>, ды ж Ван дэр Хэлле<sup>63</sup>,  
але пейзажыста (бо ёсцека два і Брэйгелі),

й акроме Руйсадала<sup>64</sup>, на ўсенькай шырокай паўночы  
дзе ж быў пейзажыста, каторы вялікае мочы?  
Бо неба, бо неба патрэба!»—«Маляр наш Арлоўскі<sup>65</sup>,—  
яго перабіла Тальмена,— меў смак сапліцоўскі.  
(А трэба ж вам ведаць такую Сапліцаў хваробу,  
што толькі да роднага маюць яны успадобу.)  
Арлоўскі, што ўсенька жыццё перабыў ў Пецярбурку,  
і славуны ж маляр (колькі шкіцаў<sup>66</sup> я маю у бюрку)  
і жыў ён пры самым цары, пры дварэ, як у раі,  
а Граф не павера, як вельмі тужыў ён па краі!  
Любіў спамініці сваей маладосці часы,  
хваліў усё польскае: неба, зямлю і лясы...»

«І розум ён меў! — адклікнуўся Тадэвуш з запалам.—  
Італьянскае неба, якое для вас ідэалам,  
блакітнае, чистае, то ж зледзянетыя воды,  
І ён не харашэйшыя буйны вятры, непагоды?  
У нас падымі галаву толькі — колькі ж відокаў  
і сцэн, абразоў ужо з самай гуліні абалокаў!  
Што хмара, то інша: напрыклад, асенняя хмура  
ляніва паўзе, як той смоўж, і, як злыдзень, панура,  
даўгія да самай зямлі кутасы напускала,  
іх косы распушчаны, — гэта дажджыста навала;  
лядована хмура балёнам<sup>67</sup> на ветры ўзлятае,  
бы клуб цемна-сіні, ў сярэдзіне жоўтым зігае,  
наукола страшэнна шуміць; а натыя штодзенны,  
набачце, вун белыя хмуркі, якія ж адменины!  
Снапчатку як стадка гусей, лабудзёў там пливае,  
а венер іх стылу ў адію, бы сакол, заганяе.  
Растуць і таўсцеюць, сціскаюцца новыя дзівы!  
Во шыі крызыя ўзнялі, распускаюцца грэвы,  
высоўваюць ногаў рады і па нябесным скляпенні  
лятуць, як табун жарабцоў па сцяпнім аддаленні;  
з тых коней сярэбранных, бачыш, ізноў перамены:  
з іх шыяў во шчоглы<sup>68</sup>, а з грэў парусы шырэчэнны,  
табун той змяніеца ў лайбы й плыве, бы вадою,  
наважна, ціхусенька роўнай нябёс сінявою!»

Пан Граф і Тальмена прытым угару спаглядалі;  
Тадэвуш аднё рукою паказваў на далі,  
другою лягнечка ціснуў за ручку Тальмены.  
Ужо колькі мінут праплыло гэтай ціхае сцэны;  
наперу пан Граф разлажыў на сваім капляюшы,

дастаў алавік свой. Аж раптам урэзнуўся ў вуши  
дваровы званок непрыемна, і зараз па лесе  
і гоман, і крык разлягальіся, ішлі ў паднябессе.

Кіўнуй галавою і кажа паважным Граф тонам:  
«Вось гэтак усенька на свеце канчаецца звонам!  
Рахункі вялікае думкі, фантазіі планы,  
забавы нявіннасці, радасці дружбы жаданы  
і чуласці сэрца — здалёку метал толькі рыкне,  
усё памяшаецца, рвецца, памуціцца, нікне!»  
І тут, адварнуўшы расчулены ўзорк да дзяўчыны:  
«А што застасцца?..» Яна адказала: «Успаміны!..»  
І, хочучы крышку злагодзіці Графавы смутак,  
саравала ї дала яму краску адну незабудак.  
Граф пацалаваў то, узяўшы, на грудзі прышпільваў,  
а з боку другога Тадэвушка зелле расхільваў,  
пабачыўшы, што да яго нешта ўеца, бялес  
ў траве; Талімены то ручка была, як лілеся.  
Схапіў, цалаваў яе ласа ѹ губамі пацішку  
ўтапіўся, як тая пішчалінка ў лілеі кілішку.  
Сцюдзёна у губы, зірнуў: ажно ключ і скрутулька  
маленъкая з белай паперы, была то пісулька.  
Схапіў і схаваў у кішэнь; а што ключ гэты знача,  
не ведае; тая пісулька усё растлумача.

Між дрэвамі ціхіх лясоў тады разам са звонам  
луналі, азваўшыся, крыкі блясконца гамонія.  
Ішло між усімі спульнае ўжо закліканне,  
на знак, што закончана сёняння грыбоў сабіранне.  
Ды водгалас гэты зусім не хаўтурны, міорны,  
як Графу здалося, а голас абедны, бадзёрны.  
І звол той з падстрэшна итодзёна у поўдзень гукае  
часцей і ўсю чэлядзь палуднаваць так заклікае:  
бо гэтак было па даўнейшых дварох у звычаю  
ды так засталося і ў доме Суддзі. Вось жа з гаю  
выходзіла ўся грамада, несучы панабраны  
каробкі, кашы і хусцікі, канцамі звязаны,  
паўнютка грыбоў; а дзяўчата аднёю рукою  
няслі б а р в і к, бытта зложаны веер, другою  
звязаныя разам, казаў бы, што польныя кветкі,  
апенкі і барваў усіх съраежкі, суседкі.  
У Войскага быў мухамор. Мела рукі пустыя  
адна Талімена, а з ей панічы маладыя.

Парадкам вайшлі; сталі колам; цішэй разгаворы;  
вышэйшас месца заняў за столом Падкаморы;  
такі яму гонар і з веку і ўраду належала,  
йдучы, усё кланяўся дамам, старым, маладзеўкам.  
Пры ім жа квастар, а Суддзя пры ксяндзу барнадыне;  
кароткія пацеры той злапатаў па лаціне;  
давалі гарэлку чаргой; тады ўсе пасядалі  
і жава да моўчкі смачны халадзец засцябалі.  
Абедалі неяк цішэй, як звычайна бывае;  
ніхто не гавора, дарма гаспадар запрашае.  
Староны, што бралі удзел у сабачынай звадзе,  
аб заўтрашнім думалі дні, барацьбе і закладзе;  
вялікая думка бо вусны маўчашь прымушае.  
Тальмена гаворкай Тадэвуша ўсё забаўляе,  
аднак паспявае не раз і да Графа звярнуцца,  
а нат на Асэсара кінуці вокам, ўсміхнуцца.  
Так птушнік глядзіць у сіло, дзе сініцу ён вабіць,  
а разам і на верабейкаў. Тадэвуш і Граф і  
абводва здаволены дужа сабою, такія  
інчалівія, поўны надзеі, дык не гаваркія.  
На красачку Граф спаглядае і горда і чула,  
Тадэвуша вочы усё ў кішэню цягнула,  
ці ключык не ўцёкшы? Рукою хапаў за скрутульку,  
круціў: яничэ бо не змог прачытаці пісульку.  
Суддзя Падкамораму розных віноў падлівае,  
уважна прыслугує ды за каленкі сціскае,  
а гутарыць з ім то не мае вялікай ахвоты;  
відацца, што нейкія чуе таёмы клапоты.

І так праміналі ў маўчані талеркі і стравы;  
і прарваў такі нудны прабег тэй абедзеннай справы  
ляснік, уляцеўшы, як куля, зусім печакана.  
Не гледзячы ні на гасцей, ні бяседу у пана,  
шадбег да Суддзі, а відацца і з постакі ў з міны,  
што ёсць у пасольстве ён важнія вельмі навіны.  
К яму свае вочы звярнула усенька сабранне.  
Крыху адсаннуўшыся, крыкнуў: «Вядзмедзька, Маспан!

І ўсе зразумелі, што, вышаўшы з нетры міхася <sup>69</sup>,  
і ўжо праз лясы у Занёманску пушчу <sup>70</sup> ён вале,  
што сігаваць трэба адрэзу, ўсё згодна призналі,  
нікай парады, ніякіх дазволаў на то не чакалі.  
Сунільная думка відалася з словаў адцятых,  
з ажыўленых жэстуў, загадаў адданых, прынятых;

са столечкіх вуснаў ляцелі загады ўсе гэты,  
аднак жа імкнуліся ўсе да адзінае мэты.

«На вёску,— усклікнуў Суддзя тут,— гэй, сотніка,  
конна!  
Чуць золак — аблава, анино ж на ахвотніка, згодна;  
каторы із пікаю выйсці там знайдзеца шпарка,  
то скінуць з работы троны і чатыры шарваркі<sup>71</sup>».

«Наўскач,— Падкаморы крычэў,— акульбачыць<sup>72</sup>  
сівую,  
ляицець у мой двор і узяць у мінуту мие сюю  
дзве п'яўкі; то пара на ўсеньку ваколіцу слыне:  
сабака, што Спраўнік завецца, і сучка Страпчыня<sup>73</sup>;  
замкнуці ім пысы, звязаць іх у меху  
і конна прыставіць сюды, хутчэй, у паспеху!»  
«Гэй, Ванька!— ускрыкнуў Асэсар на хлопца  
на-беларуску<sup>74</sup>,—  
шпарчэй сангушкоўскі<sup>75</sup> тасак<sup>76</sup> пацягні мне на бруську;  
тасак гэны, ведайш, ад князя што мие дараваны;  
ші ў поясце добра набоі ўсе панабіваны?!

«А стрэльбы,— крычэлі усе,— каб былі бы гатовы!»  
«Мне волава, волава! — ўторыў Асэсар два слова,—  
а форму да куляў я маю у торбе». — «Клябана<sup>77</sup>  
паведаміць,— кака Суддзя,— каб ён заўтрачка рана  
прыбыў у лясную капліцу: каротка афэрта<sup>78</sup>,  
што за паляунічых, імша да святога Губэрта<sup>79</sup>».

Настала маўчанне па столькіх загадах.  
Задумаўся кожны, відацца ж было па паглядах,  
што ўсе там кагосці шукалі; памалу пагляды  
на Войскага твары лучыліся, як бы парады  
шукалі; то значыла: павадыром выбіралі  
ўсе згодна, яму булаву і каманду давалі.  
Падняўся пан Войскі, пазнаўшы агульную волю,  
стукнуці мацией па стале ён сабе нат дазволіў,  
з-за пазухі вышыг<sup>80</sup> сваю залацісту чапулю<sup>81</sup>,  
а з ею вялізны гадзіннік, таўшчэрэзину дулю,  
і кажа: «Назаўтра у пяць пад каліцай лисиною  
збяруцца стральцы і абланікі ўсей грамадою».

Сказаў ды пайшоў ад стала, а за ім і гаёвы<sup>82</sup>,  
абдумаці маюць яны і наладзіць уловы.

Так правадыры, як назаўтра бітвú загадаюць,—  
жаўнеры ў абозе аружжа глядзяць, зядадаюць  
ці спяць на плашчох або сёдлах сабе бесклапотна,—  
а правадыры ўсё мазгуюць ў шатры<sup>83</sup> бездромотна.

Прараваўся<sup>84</sup> абед; дзень зышоў па падкоўваниі коней,  
кармленні сабакаў, збіранні і чышчанні броні;  
пасля й да вячэры ледзь нехта прысеў да стала.  
А нават Куртага партыя і Сакала  
спынілі вялікі свой спор і ўзаемны дакукі;  
Асэсар і Рэант, пабраўшыся разам пад руکі,  
вышукуюць волава. Рэшта паноў спрацавана  
йшла загадзя спаць, каб назаўтра прачухацца рана.

# Быліца чацвертая



## ПАЛІТЫКА і УЛОВЫ

### ЗМЕСТ

З'ява ў папілётах<sup>1</sup> будзіць Тадэвуша.— Запозная спасцярога памылкі.— Каражма.— Эмікар<sup>2</sup>.— Скрытае ўжыцце табакеркі заварочвае спречку на належны лад.— Матачній<sup>3</sup>.— Вядзмэдзь.— Небіспека Тадэю і Графу.— Тры стрэлы.— Спор Сагалясоўкі з Сангушкоўкай<sup>4</sup> вырашаны на старану Гарэшкаўскай аднауркі<sup>5</sup>.— Бігос<sup>6</sup>.— Повесць Войскага аб паядынку Давейкі з Дамейкай прарвана цкаваннем зайца.— Канец повесці аб Давейцы і Дамейцы.

Літоўскіх вялікіх князёў вы равеснікі, дрэвы  
Панар, Белавежы і Свіцязі, і Кушалева<sup>7</sup>  
У вашым цяньку спачывалі каронны галовы  
і грознага Вітана<sup>8</sup>, і воя страшнога Міндовы<sup>9</sup>,  
і важа<sup>10</sup> Гедыміна<sup>11</sup>, калі на Панарскай гары,  
пры яркім лавецкім агні, на вядзмежай скуры  
ляжаў ён, заслуханы ў песнях вяшчальныхных Ліздэйкі<sup>12</sup>,  
а відам Вяллі і ўсыпляючым шумам Вілейкі<sup>13</sup>  
угушканы, сніў аб ваўку аб жалезным прароча<sup>14</sup>  
й, праснуўшыся, выканашоў божы загады ахвоча:  
паставіў тут Вільню, якая сядзіць між лясамі;  
як воўк між зубрамі, дзікамі і між ведзмядзямі.  
З тэй Вільні, як з рымскай ваўчыцы<sup>15</sup>, бы з маткі,  
пайшлі і Кайстут, і Альгерд<sup>16</sup>, і Альгерда нашчадкі,  
вялікія роўна лаўцы, як і рыцары славуны,  
і сцігаваюць ворага ѹ звера аднолькава спраўны.  
Лавецкі той сон адкрыў тайну нам прошлых часоў,  
што трэба Літве заўсягды і жалезаў лясоў.

О пущы! Апошні да вас прыязджаў на уловы  
апошні кароль, што насіў шчэ каўпак Вітаўтовы<sup>17</sup>,  
апошні што быў з Ягелонаў ваяка шчаслівы,  
апошні ѿ Літве і манарх і лавец прамыслівы<sup>18</sup>.  
Радзімъя дрэвы мае, мае другі стары!  
Як неба пазволе вярнуцца да вас, дарагія,

ці там вас знайду я яшчэ? Ці дагэтуль вы жывы,  
ля вас што калісьці я поўзаў, маленъкі, шчаслівы?  
Ці жыў яшчэ Баўбліс<sup>19</sup> вялікі, ў якога агроме,  
ў дупле спракавечным, бы ў нейкім парадачным доме,  
дванаццаць людзей на вячэру садзілася колам?  
Мендугавы гай ці красуе пад фарным касцёлам<sup>20</sup>?  
Ці там на Украіне яшчэ сваю зелень узносіць  
ў дварэ Галавінскіх пры рэчцы харошай пры Росі<sup>21</sup>  
ліна, так разросшыся, што у суценні шырокім  
што пар дзецикоў і дзяючатаў ішло сабе ў скокі?

Вы нашыя памяткі! Колькі то вас пажырае  
штогодна ѹ купецкая і ўрадава сякера ліхая!  
Прытулішча не пакідае ні лесным пяношкам,  
ані песнярам, якім ценъ ваш так мілы, як птушкам.  
Так чула ліпа Чарналеская Янавы слова<sup>22</sup>  
і толькі натхнення дала! А той дуб стогадовы  
наэту казацкаму<sup>23</sup> вышумеў цудныя спевы!

А колькі жа вінен і я вам, радзімъя дрэвы!  
Стралец няудалы, ўнікаючы смеху калегаў  
за хібленне, колькі між вашых зялёных пляхеаў  
я дум спаливаў, у зацішнай глушы заблудзіўши,  
прысеўши па куніну ѹ зараз пра ўловы забыўши;  
наўкола ж мяне серабрыўся тут мох барадаты,  
памятай чарніцы крывёю ablіt, сібаваты;  
а там чырванеліся вунака верасу ўзгоркі,  
ша іх жа буйныя брушніцы, каралі ѹ пацёркі.  
Кругом было цёмана, а зверху галіны густыя  
звісалі, як хмары зялёныя, дужа нізкія;  
віхор толькі дзесь над скляпеннем шумеў нерухомым  
выщём сваім, шумамі, енкамі, ляскатам, громам:  
лізіўны, ап'яняючы гоман! Аж сэрца щымела,  
моў, над галавою вісячае мора шумела.

У доле ж як местаў разваліны: выварат дуба  
і зямлі вытыкаецца відам вялікага зруба:  
на ім абапёршыся, як паламаны калоны,  
камлі сукаватыя ѹ згніўшыя напал калоды,  
травой абрароджаны. Глянуць у звалішчы тыя  
ў сирэдзіну страшна, бо гаспадары там лясныя:  
лікі, ведзмядзі і ваўкі; паабгрызаны косці  
ляжаць пры варотах; ахвярай — няўажныя госці.

Падчас вымыкающа з гэтае траваў зялені,  
як два ваданырскі фантана, парі два алени,  
й мігне між дрэвамі жоўтаю звер паласою,  
як сонца, бліснуўшы у лес залацітай касою.

І ціха ізноў. Толькі дзяцел згары на яліне  
пастукуе злёгку, далей адлятае і гіне;  
схаваўся, а стукаці дзюбам усё не кідае,  
як тое схавана дзіцё, што шукаць заклікае.  
Вун села вавёрка, гарэхі у лапках лузгоча,  
грызууха; кітою завесіла хвост на узвочча  
і, як кірасір той пяром над шаломам, махае.  
Хоць так засланіўшыся, але кругом спазірае;  
пабача гасця й пераскакуе, лесу скакуха,  
із дрэва на дрэва: мігне, як маланка-бліскуха,  
ў кэнцы у нявідземым недзе дупле праладае,  
бы ў роднае дрэва вярнуўшысь, дрыяды <sup>24</sup> якая.  
Ізноў тады ціха.

Аж раптам страслася галіна  
і між рассуненых ягад чырвоных рабінаў  
красней за рабіну зардзеліся твар і спадніца:  
збіральніца гэта гарэхаў і ягад, дзявіца.  
У лубачцы з простай кары падае назбіраны  
брушніцы так свежы, як ейныя тубкі румяны;  
а побач ідзе з ей хлапец ды ляшчыну схіляе,  
дзяўчына гарэхі мігуўшыя ў лёт падрывае.

Аж водгалас чуюць рагоў і сабачае грание  
і згадуюць, што набліжаецца к ім паляванне,  
дык зразу у гушчы зялёнай, трывогай праняты,  
прапалі з ваччу, як ясныя якісь бажаняты.

У Сапліцаве рух быў вялікі. Аднак ні галасы  
сабачы, ні коней іржаніе, скрыпучы калясы,  
ні водгалас труб, падаваючых кліч палявання,—  
нішто не магло там Тадэвуша зрушыць з паслания;  
зваліўшыся, ўбраны ляжаў, як байбак у нары.  
Ніхто і не думаў шукаць яго у двары,  
бо кожны, сабою заняты, спяшыў, дзе казалі;  
аб сонним таварышу гэтак зусім і не дбалі.

А ён сабе хрáпаў. Ужо сонца ў атвор ажніцы,  
да сэрца падобны, папала ў ліло да цямніцы

нагністым потокам прамсіце Тадэю на голаў.  
Усё яшчэ спаць ён хацеў і круціўся наўкола,  
ад сонца хаваўся, аж раптам во чне стукненне,  
збудзіўся. Вясёлае гэта было прабуджэнне.  
Пачуўся так рэзы, бы птушка, і дыхаў свабодна,  
к сабе усміхаўся, і чуўся шчасліва, вальготна;  
усномні ўсё, што яму прылучылася ўчора,  
ў дыхаў, чырванеўся, і сэрца забілася скора.

Зіриуў у вакно: што за дзіва! У ясным празоры  
праз гэнас сэрца блішчэліся ясныя вочы,  
шырока раскрытыя, як то звычайніца бывае,  
калі са святла ды ў цёмнасць узрок пададае.  
Пабачыў і ручку маленьку, як веярчик, збоку  
падстаўлены к сонцу, відаць, для заслоны узроку;  
а дробныя пальцы, падняты ў прасвет у ружовы,  
пакропль чырванеліся, бытта яны рубіновы,  
Убачыў цікавыя, крышку расхілены, губкі;  
як іэрлы паміжы карабляў, свяціліся зубкі,  
і твар, хоць ад сонца заслонені далонию ружовай,  
ды сам паланеўся, бы рожка, чырвенню пуковай <sup>25</sup>.

Тадэвушка спаў пад акном; сам укрыты ў сутціне,  
ляжаў на спіне і дзівіўся з такога з'яўлення,  
што меў над сабою, амаль жа на самым што твары;  
не ведаў, ці гэта наяве, ці бачыў у мары  
адзін з гэтых тварыкаў мілых і ясных, дзяцінных,  
што помнім, пабачыўшы ў сне сваіх летаў няяніх.  
Схілілася лічка: угледзеў з дрыжэннем з баязні  
і радасці, ўгледзеў, на жаль свой і гора, выразне,  
прыпомніў, пазнаў залаты яе волас кароткі,  
павіты у дробныя, белыя як снег, папілёткі,  
маўляў, серабрысты стручочки, каторы ад сонца  
свяціліся, бы тая карона святых на іконы.

Сарваўся з пасцелі, і адразу та здань паляцела,  
сплюхана шумам; чакаў, паказацца не смела!  
А после ж ізноў ён пачуў толькі стукаціе тройчи  
і слова: «Уставайце ўжо на паляванне, малойча,  
зіспаўся». Саскочыўшы з ложка, абеймі рукамі  
віхнуў ажніцу, аж трэснула моцна крукамі  
і, тав расчыніўшыся, ўдарыла ў сцены абедзве;  
чи скончыў з вакна і кругом аглядаўся, сам ледзьве

прытомны, не бачыў нікога і следу пі ў вока.  
Баркан во ад саду, зусім ад вакна недалёка;  
на ім жа хмялёвае лісце і кветкі вянкамі  
хісталіся: лёгкімі можа скрануты рукамі  
ці ветрам? І доўга Тадэвуш да іх прыглядайся,  
не смеючы ёсці у садок; на баркан апіраўся,  
падняў свае вочы і з пальцам, да губаў прыткнутым,  
замоўкнушь казаў сабе сам, абы словам пачутым  
раздум не спалохаць; пасля ж ён у лоб сябе стукаў,  
як бы да старых успамінаў, затаеных гукаў;  
ў канцы, грызучы, сабе пальцы падзёр, абкрывавіў  
і крикнуў: «Ну, добра мне гэтак! — ну добра!» —  
прыбавіў.

У двары, дзе чувалася толькі што гэтулькі крыку,  
ципер, як на могілках, пуста і глуха, ні зыку:  
усе ужо рухнуўшы ў поле. Тадэвуш надставіў  
вушшу, прытым рукі да іх так, як трубкі, прыставіў  
і слухаў, аж венер прынёс яму, веяўши з пушчы,  
галас паляўнічых і водгалац трубаў грымущчи.

Тадэевы конь жа у стайні чакаў асядланы;  
схапіў тады стрэльбу, ўсаскочыў і, як здаганяны,  
пусціўся да корчмаў, што там пры капліцы стаялі,  
аблаўнікам раніцай дзе пазбіраца казалі.

Хіліліся дзве там карчмы паабапал дарогі,  
наставіўшы супраць рагі, як варожыя рогі.  
Па праву да замку належала старая карчміца,  
а нову там замку на злосць збудаваўшы Сапліца.  
У тэй, бы ў сваім гаспадарстве, райводзе<sup>26</sup> Гярвазы,  
ў другой найвышэйшае месца займае Пратазы.

Та нова карчма то зусім не цікава з пагляду.  
Старая ж была па-старому пастаўлена ладу,  
што выдуман тырскімі<sup>27</sup> песьлямі ў даўнішніх лецех,  
а после жыдамі разнесен усюды па свеце,  
род архітэктуры, нязнаны чужым будаўнічым;  
яго ж ад жыдоў мы дасталі ѹ за свой ужо лічым.

Карчма гэна спераду лайба, а стылу святыня:  
та спераду лайба — сапраўдная Ноева скрыня<sup>28</sup>,  
напросту ж стадола; не мае харошай назовы,

карчма

затое ж багата жывёлы: валы і каровы,  
і коні, і козы; а птушак, дык цэлія хмары,  
ды шмат аваднёў, машары, паўзуноў хоць па пары.  
А тыльная часць, як святыня, ды дзіўна змышлена  
і напамінае з пагляду той храм Саламона,  
што першыя, упраўлены у будавальнym мастацтве,  
Гірама<sup>29</sup> майстры на Сіёне<sup>30</sup> паставілі ў брацтве.  
Жыды і дагэтуль наслед'юць яго ў сваіх школах,  
а школаў рысунак відацца у корчмах, стадолах.  
З драніцаў іх дах і з саломы, спічасты<sup>31</sup>, задзёрты,  
нагнут, як каўпак той жыдоўскі падзёрты.  
Са шчыту выходзяць баляскі і стаўпцы ў балюстрадзе,  
 успёртыя на дзераўляных калоначак радзе.  
Калоначкі, для архітэктаў вялізнае дзіва,  
трывалыя, хоць падгнілія і стаўлены крывы,  
бы ў вежы пізанская, зусім не паводле мадэляў  
тых грэцкіх, бо ѿсе без падставаў і без капітэляў.  
Над тымі калонкамі йдуць палукруглыя лукі,  
таксама ўсё з дрэва, падобнасць гатыцкае штуки,  
аздобы не штучным начыннем якім вырабляны,  
а ўмелы і зручны цясьельскім склютом высяканы,  
крывыя, маўляў шабасовых<sup>32</sup> падсвечнікаў плечы,  
канчающыца галкамі, нечым падобым да рэчы,  
якую жыды пры малітве на лоб накладаюць,  
каторы па-своему цыцэс<sup>33</sup> яны называюць.  
Ну, словам, здалёку карчма, пахіліўшысь, крывая,  
падобна да жыда, ў малыбе што сабою ківае:  
дах — шапка, страха — барада то калмата,  
брудныя і дымныя сцены — то чорная шата,  
а спераду цыцэс — узор тэй разьбы мастакоўскай.

У самай карчме ёсць падзел, як у школе жыдоўской:  
часціна, што поўна пакойчыкаў цесных, прадоўжных,  
ў другой ваграмиястая заля; сталы пастаўляны  
ля кожнай сцяны там даўгія, вузкія, драўляны,  
а лаўкі, ніжэйшыя хоць, да сталоў так падобны,  
як дзеці да бацькі.

На ўслончыках тых неаздобных  
сидзелі сяляне, сялянкі і шляхта, та дробна,  
кругом у радочак; аконам сядзей жа асона.  
На раний імшы у капліцы, была то нядзеля,  
прыйшлі пагуляці і выпіць усе да Янкеля.

Прад кожным шумела сівухаю поўная чарка,  
і з бутляй сваёй над усім лятала шынкарка.  
У сярэдзіне Янкель раидар<sup>34</sup> у даўгім, аж па пяты,  
такім балахоне, на засцежкі срэбны запятым;  
заткнуў за пяяе свой шаўковы руку сабе важна,  
другою сіву бараду усё гладзіў паважна;  
кідаочы вокам наўкола, даваў ён загады,  
вітаў прыхадзіўшых гасцей, затрымаца быў рады  
при іншых, а спорыўшых зараз гадзіці стараўся,  
аинож не служыў анікому, а так прахаджаўся.  
Стары ужо Янкель, агульнае меў паважанне;  
даўно ўжо карчму раидаваў, аніколі ж сяляне  
ці шляхта з жальбой на яго не хадзілі да пана.  
Дый скажыць<sup>35</sup> за што? Меў напіткаў на выбар

дабрана,

лічыў аснярожна, ды толькі і без ашуканства,  
вясёласці не барапіў, не цярпей зато п'янства,  
вялікі ахвотнік забаў: у яго і вяселле  
спраўлялі, і хресьбіны; толькі, бывала, иядзеля,  
ён кажа прыходзіць іграці вясковай музыцы,  
у ей жа была і басэтля, і дуда, і скрыпіцы.

На музыцы знаўся, праслыў музыкальным талентам;  
з цымбаламі, славім народу свайго інструментам,  
хадзіў па дварох ён калісьці, дзівіў сваім гранием  
і песнямі (удалы і моцны бо быў і спяванием).  
Хоць жыд, а даволі меў чыстую польскую мову  
і надта ён песню чамусьці любіў нарадову,  
прывозіў іх многа із кожнай за Нёман выправы,  
ад Галіча тых каламыек<sup>36</sup>, мазурак з Варшавы;  
ці праўда, не ведаю, слых жа па ўсей вакаліцы  
насіўся, што Янкель найпершы прывёз з заграніцы  
і пашырыў тады па усенькім тамтэйшым павеце  
ту песеньку, слайну сягония па цэлым жа свеце,  
каторую упершыню на зямельцы аўзонаў<sup>37</sup>  
італьянцам зігралі там польскія трубы лег'ёнаў<sup>38</sup>.  
Талент да піянінні ў Літве як пайлепей аплаце,  
здабудзе пашану у людзей і праславе й збагаце;  
дык Янкель зрабіў капіталы; сыт змыску<sup>39</sup> і славы.  
Завесіў свае на сцяне гучнаструны цымбалы;  
асеўши з дзяцьмі у карчме, так шынкарствам займаліся,  
прычым, у суседнім мястэчку надрабінам стаўся;  
заўсёды і ўсюды быў мілым гасцем і дамовыム

ларадчыкам, знаўся бо добра на гандлі збажовым,  
віцінным: карысна на вёсцы знаёмасць такая.  
Ені славу к таму паляка дужа добрага мае.

То ж Янкель згадзіў калатию, нават часта крыбаву,  
паміжы дзвюх корчмаў: абедзве узяў у дзяржаву<sup>40</sup>,  
і роўна яго шанавалі ва ўсей вакаліцы  
Гарэшкаву старонікі й слугі старога Сапліцы.  
Умеў толькі ён утрымаці павагу над грозным  
Гарэшкавскім Ключнікам і калатліўніцкім Возным;  
прад Янкелем бо тамавалі старыя уразы<sup>41</sup>,  
Гярвазы рукою страшны, языком жа Пратазы.

Гярвазага тут не было, бо пайшоў на аблаву;  
не мог дапусціць, каб так важну й цяжкую выправу  
адбыў бы Граф сам, малады, не знаток, хоць вучоны;  
пайшоў таму з ім дзеля рады і для абароны.

Сягонія Гярвазага месца, што по куць завецца<sup>42</sup>,  
найдальш ад парогу, і гасцем найважнейшым даецца,  
паміжы дзвюх лаваў, ксяндзом барнадынам занятая;

там Янкель яго пасадзіў. Відаць, аж занадта  
таго Чарвяка шанаваў, бо як толькі пабача  
убытак у шклянцы ягонай, ані не майнача<sup>43</sup>,

а кажа ліцовага мёду яму падліваці.  
Ішчэ з моладу зналіся міжы сабою, чуваці,  
ў краёх чужаземных. Не раз жа Чарвяк прабіраўся  
ўчачы да карчмы і там з жыдам таймá нараджаўся  
аб спраўах паважных; казалі і так, што тавары  
ксяндз слайў кантрабандай, ды гэта брахня або мары.  
Чарвяк упаўголас, успершысь на стол, распраўляе  
і хіле наса да ксяндзоўскай ўсё табакеры;  
з таго ж пачастунку ўсе чыхалі, моў бы мажджэра<sup>44</sup>.

«Ах, reverendissime<sup>45</sup>— чыхнуўши, кажа Скалуба,—  
вось гэта табака, што йдзе табе праста да чуба!  
Як нос свой цягаю (тут нос ён пагладзіў даўгі),  
такой жа не нюхаў (тут чыхнуў яшчэ раз-другі),  
відаць, барнадынка, із Коўні хіба яна родам,  
са слайнага места на свеце табакай і медам,  
быў там я гадоў так...» — Чарвяк перабіў: «На здароўе,  
усенькім Вашэцям, мае вы браточки-паноўе.

А што да табакі, то, праўду сказаўши, паходзе з далейшай старонкі, чым думаў Скалуба дабродзей, паходзе аж з Яснай Гары. Там ксяндзы паўлінове яе вырабляюць у месце святым Чанстахове, дзе цудамі столькімі славіны абрэз той, не новы, святой багамацеры, польскай кароны крулёвы<sup>46</sup>, завуц жа яе і дагэтуль княгініяй Літоўскай! Дагэтуль каронай валодае ўшчэ каралеўскай, Літоўскае ж княства ціперака сымза<sup>47</sup> забрала! «Няўжо з Чанстаховы? — уставіў тут Вільбік бывала, — гадоў таму трышаць і я прад цудоўнай маліўся. Ці праўда, што ў месце цяпер жа француз разгасціўся, касцёл разваліцьме і скарбец аграбіць без меры, бо гэта усенька стаіць у «Літоўскім Кур'еры»?<sup>48</sup> «Няпраўда, — Чарвяк адказаў, — не! бо пан найяснейшы Цасар Напальён каталік, нават найпрыкладнейшы. Сам пана памазаў яго, дык жывуць яны ў згодзе й людзей навяртаюць да веры ў французскім народзе, каторы крыху напасаваўся. Хаця з Чанстаховы пайшло серабра і нямала на скарб нарадовы для нашай айчыны, для Польшчы; сам бог гэтак кажа: алтар для айчыны ў патрэбе свой скарб перакажа. То ж гэта у Княстве Варшаўскім сто тысячаў будзе ўжо польскага войска, а хутка мо'й болей прыбудзе, а хто ж гэта войска аплаце? ці вы, літвіночкі? Вы сылеце грошы свае у маскоўскія бочкі! «Бяруць яны гвалтам! — тут Вільбік ускрыкнуў

ганорна.

«Лей, дабрадзею! — мужык' адклікнуўся пакорна, ксяндзу пакланіўшыся і паскрабаўши чупрыну, — як шляхце, паном, то бяды яшчэ праз палавіну, а нас як на лыка дзяруць»... «Хам! — Скалуба ускрыкнуў, — дурны ты, табе гэта лепей, мужык, ты прывыкнуў, каб дзёрлі цябе, як вугра, а вось нам,

дабрадыны,

вяльможным і да залатых да свабодаў прыродным<sup>49</sup>! Ах, братцы! Як шляхціц даўней у сваей загародзе... («Так, так,— падхапілі усе тут,— раўня ваяводзе!») Сягоння ж пярэчыць шляхоцтва, ўшчэ трэ' вырабляці паперы, шляхоцтва паперамі зноў доказаці». «Вашэці яшчэ то нічога,— усклікнуў Юрага,— бо з прадзедаў шчэ мужыкоў вы ушляхчана шляхта;

а я жа з князёў! І пытаца мяне пра патэнты<sup>50</sup>! Хіба толькі Богу ў памінах мае дакументы. У лесе няхай жа маскаль папытае дубіны, хто даў ей патэнт вырастатць над усенькі кусціны! «Эх, князь, — кажа Жагель, — пускаеш у вочы чмут хітра, то ж знойдзеца тут не адна хіба мітра<sup>51</sup>. «А крыжык у гербіку вашым — алозія<sup>52</sup> скрыта,— дациў тут Падгайскі,— што ў родзе ў вас быў неафіта<sup>53</sup>, «Няпраўда,— Бірбаш запярэчыў,— з татарскіх жа грапаў і сам я, а маю крыжы, што над гербам Карабаў». «А Порай,— ускрыкнуў Міцкевіч,— то герб жа князёўскі на золаце з мітрай, не раз аб ім піша Стрыйкоўскі<sup>54</sup>». Узняўся шум, гоман з такое да спораў манеры. Цык ксёндз барнадын прыбягаў да сваей табакеры, прамоўцаў частуючы ў кола; шум зараз прыціхнуў, бо кожны праз ветласць зажыў<sup>55</sup>, разоў пекалькі чыхнуў. Чарвяк, скарыстаўши з пярэрви, разводзіўся далей: «Вялікія людзі ад гэтай табакі чыхалі! Не ўверыце, можа, што з гэтае во табакеры зажыў генерал пан Дамброўскі разы са чатыры?» «Дамброўскі? — усклікнулі. «Так яно, ён, генерал; ў абозе я быў, як ад немцаў ён Гданск адбіраў<sup>56</sup>; меў исціца пісаць; баючыся здрамацца, ускокнуў, зажыў да і чыхнуў, тады па плячы мяне лопнуў і кажа: «Вось так, даражэнкі ксяндзок, барнадыне, пабачымся мы у Літве, можа й году не міне; скажы літвінам, каб мяне з чанстахоўскай табакай чакалі, бо я не ўжываю ніколі інакай». Ксяндзоўска гаворка збудзіла такое здзіўленне і радасць такую, што гучнае ўсё зграмаджэнне маўчала хвіліну, пасля ж паўтараліся слова прыцішаны: «З Польшчы табака? з самой Чанстаховы? Дамброўскі? з Італіі да Польскі?..» Урэшце, ўжо разам за думкаю думка, выраў<sup>57</sup> сам зліваўся з выразам, ўсе аднаголосна, казаў бы на вокліч баёвы: «Дамброўскага! — крикнулі згодна без жаднае змовы й давай абымацца: мужык да з татарскім тым грапам,

во Мітра з Крыжом, а там Порай з Грыфом і

Карабам<sup>58</sup>,

забыліся гэтак усенька, а нат барнадына,  
й крычэлі, спяваючы: «Мёду, гарэліцы, віна!»

I слухаў ксёндз доўга, ханаў гэтай песенькі гукі,  
урэшце, хацеў перабіць, табакерку у руکі  
узяўшы, мелодыю чыханнем зблутаць стараўся,  
і, перш чым наладзілі, гэтак прамовіць спяваўся:  
«Табачку маю спадабалі, Паны Дабрадзе,  
пабачце ж якія ў самой табакерцы падзеі!»

I тут, выціраючы хусткай забруджана донца,  
наказваў малёвану армію, як праз ваконца,  
маленьку, як рой той мушкины; ў сяродку ваяка  
вялікі, як жук, на кані, правадыр, забіяка;  
прышпорыў кания, бы у неба яго уздымае,  
на вожках<sup>59</sup> рука, а другую пры носе тримае.  
«Прыгледзьцеся,— кажа Чарвяк,— гэтай грознай

паставе;

згадайце, чыя?» — Прыйглядаліся ўсе і цікаве —  
вялікі герой, імператар, ды не абыякі,  
а толькі не рускі: цары не ўжываюць табакі...  
«Вялікі герой,— кажа Цыдзік,— а то ж у капоце<sup>60</sup>?  
Я думаў, што людзі вялікія ходзяць у злоне,  
бо во ў маскалёў генерал у іх кожны, Маспане,  
ад золата свеце, казаў бы шчупак у шафране».  
«Га,— вырваўся Рымша,— замоладу й я калісі бачыў  
Касцюшку, народу начальніка: хто ж бы майначыў:  
вялікі герой, а хадзіў у кракоўскай сукмане<sup>61</sup>,  
ці то у чамарцы?». — «Ў якой там чамарцы, Маспане? —  
супорыўся Вільбік,— завецца яна тарататка<sup>62</sup>».  
«Ды гэная з фрэзілямі<sup>63</sup>, гэта ж цалюсенька гладка»,—  
Міцкевіч ускрыкнуў. Затым пачыналіся сваркі  
аб выглядах розных тae тарататкі й чамаркі.

Чарвяк, баючыся, што рвуцца так гутаркі піці,  
давай к аднаму усё пункту зноў лоўка звадзіці,  
к сваей табакерцы; усіх частаваў, дык чыхаў,  
жадалі здароўя ўзаемна, а ён казаў далей:  
«Дык, бачце, калі Напальён у бітве зажывае  
вось так раз за разам, то знак, што бітву выгрывае.  
Прыкладам, пад Аўстэрліц: тут во французы стаялі  
з гарматамі, цьмою ж на іх маскалі наляталі,

маўчаў і глядзеў імператар. Французы што стрэляць,  
то полк маскалёў, як траву на пакосе, пасцеляць;  
ляцелі так полк за палком і зляталі з кульбакі,  
што зваліца полк, Напальён зажывае табакі.

У канцы Аляксандра з сваім Константынам брацішкам  
каханым да йшчэ з імператрам германскім Францішкам  
у ногі ды з поля, бітву пакідаўшы, ўцякалі, як мальцы.  
Зірнуў Напальён, усміхнуўся й абрэс сабе пальцы.  
Дык вось, калі хто ў імператарскім войску з вас будзе,  
пяхай і пра мой немахлярскі расказ не забудзе».

«Ах,—крыкнуў Скалуба,—а мой жа ксянжуля квастару!  
Калі ж тое будзе? То ж то колькі свят ў каляндáру,  
на кожнае свята варожаць француза чакаці;  
глядзём, аж баляць ужо вочы далей выглядаці,  
маскаль жа, як ціснуў, так цісне з усенькай нас мочы,  
пакуль тое сонца узойдзе, раса выесць вочы».

«Эх,— кажа квастар,— гэта бабская реч, наракаці,  
жыдоўская ж реч — гэта руکі злажыўшы чакаці,  
пакуль хто дзвярэй не адчыне, ў карчму не заглянє.  
Пабіць маскалёў з Напальёнам не штука, Маспане.  
Ужо швабам скuru три разы аддубасіў ён скора,  
брыдкое прусацтва стаптаў і ангельцаў за мора  
вунь выкінуў, пэўне цяпер маскалём жа дагодзе;  
ды што яно з гэтага будзе, ці знаеш, Дабродзей?  
Літоўская шляхта на коней пасядзі і грозна  
ухопе за шаблі тады, калі будзе ўжо позна.  
Пабіўшы ўсіх сам, Напальён на прамовы даўгія  
адкажа: без вас абыдуся, а вы хто такія?  
Дык мала чакаць на гасця ды яго запрасіці,  
йшчэ трэба і чэлядзь сабраць і сталы паўнасіці,  
ачысціць трэ' дом прад бяседай і вымесці смецце,  
ачысціць трэ' дом, паўтараю: ачысціць дом, дзеци!»

Замоўкла карчма, а затым недацямнась чутнее:  
«Ачысціць трэ' дом? Ну, а як гэта ксёндз разумее?  
Мы, ведама, зробім усенька, на ўсё мы гатовы,  
ды толькі казаў бы ясней, а то цёмныя слова...»

Квастар паглядзеў у вакно, гавару перарваўшы,  
аж высунуў нат галаву, штось цікава спазнаўшы,  
падняўся і кажа: «Сягоння ўжо часу не маём,

пасля аб усім мы шырэй між сабой лагуаем;  
назаўтра па спрахах я буду ў павставым месце  
й да вас гэтаксама з дарогі заеду па квэсце».

Тады акаюм: «На начлег хай ксянжуля паспее  
да нас, будзе рады Харунжы з ксяндза Дабрадзея;  
не дárма гавора ў Літве і старое прыслоўе:  
шчаслівы такі чалавек, як квастар ў Нягрымове!»  
«І к нам,— адазваўся Зубкоўскі,— заедзь, калі ласка;  
а знойдзеца і палатна там, і масліца фаска<sup>64</sup>,  
баран ці кароўка; бо сказана й гэтае слова:  
шчасліў чалавечча, папаўши, як ксёндз да Зубкова».«І да нас»,— адазваўся Скалуба. «Да нас,— Тэраевіч,—  
квастар аніколі галодны не выйшаў з Пуцэвіч.  
Так просьбамі і абліцанымі шчодра дарамі  
ксяндза правадзілі, а ён ужо быў за дзвярамі.

Ужо перш праз вакно ён пабачыўши быў Тадэвуша,  
ляцеўшага трахтам наўzáпады<sup>65</sup> без каплюша:  
схіліў галаву сваю, з тварам захмураным, бледным,  
прышпорыўши, пугаю сек па кані сваім бедным.  
Пабачыўши гэта, квастар аж трывожна змяшаўся<sup>66</sup>  
і ўслед за Тадэвушам шпаркай хадой паспяшаўся  
да пушчы вялізной, катара, як кінуці вокам,  
наўскрай гарызонту чарнелася дужа шырока.

Хто ж зведаў бяздонныя краіны літоўскіх тых пушчаў<sup>67</sup>,  
да самай сярэдзіны, аж да ядра іхных гушчаў?  
Рыбак ледзь пры беразе зведаць дно морскае можа;  
лавец усё кружа ля пропасных пушчаў ля ложа,  
паверху ледзь знае іх выгляд таёмы, іх ліцы,  
чужая ж яму іх унутраны сэрца тайніцы.  
Весь толькі ці казка нам кажа пра іхныя чары.  
Папробуй, прайдзі праз бары і падштыты гушчары,  
глыбей пападзеш там на вал — з пнёў, калодаў,

карэння,

дрыгвою баронены, тысячай розных струменняў  
і сецю заросшага зелля, мурашкаў капцамі  
ды гнёздамі вославаў, шаршнёў і вужакаў клубкамі.  
Як змог бы над людской адлагай такія запоры,  
спаткайш небяспеку вялікшу, чым далей, тым горай:  
чакаюць цябе там, бы воўчи далы са сластамі,  
вазерцы, напоўназарослыя травамі, мхамі,

глыбокія так, што іх дна не дазваліся людзі  
(а, праўдападобна, сам чорт там, засеўшыся, будзе).  
Вада іх блішчыца плямістай іржою крывавай,  
усцяж ад нутра так дыміць благавонню плюгавай,  
што дрэвы наўкола патрацілі лісце і коры;  
курдуплыя<sup>68</sup>, лысыя, ўсе з чарваточнай, хворы,  
схіліўши галіны, імхом сваім калтунаваты,  
камлі свае горбячы, грыбам брыдкім барадаты,—  
сядзяць наўкола вады, чарапіцаў бы купа,  
што грэюца калія катла, дзе заваруюць трупа..  
За тымі азерцамі далей не толькі ўжо крокам,  
а нават дармо запускацца ў разведку і вокам,  
бо тамака ѹмглістым закрыта усё абалокам,  
што вечна з дрыгучай апарыны ройста<sup>69</sup> усходзе.  
За тэю ж імглою (такая гаворка ў народзе)  
ўраджайная, дужа прыгожая йдзе вакаліца,  
галоўнае княства звяроў і раслінаў сталіца<sup>70</sup>,  
ў ей зложана дрэваў і зелля ўсялякага семя,  
з якога на свет разрастаетца кожнае племя;  
у ей, як у Ноевай скрыні, з усякага роду  
хаваецца пара прынамсі адна для расплоду.  
Чуванца, што маюць двары у сярэдзіне гушчаў  
і тур стары й зубр і вядзмедзь — імператары пушчаў.  
Ля іх жа, на дрэвах, там рысь загнізджаетца быстры  
й ажырлівы там расамах<sup>71</sup>, як чуйнія міністры;  
а далей, як бы падулады власальны паняты,  
живуць там дзікі, і ваўкі, і ласі расахаты;  
а над галавой сакалы і арлы там дзікія,  
живучыя з панскіх сталоў, як нахлебнікі тыя.  
Галоўныя й патрыярхальныя гэтыя пары,  
для свету нявідныя, скрытыя ў самым гушчары,  
дзяцей сваіх шлюць на сяліну за лесу граніцы,  
а самі ўжываюць свабоднага часу ў сталіцы;  
не гінуць ніколі, аружжам ні сечным, ні пальным,  
а толькі старыя ўміраюць канцом натуральным.  
І могілкі маюць свае, дзе, ўжо блізкія смерці,  
кладуць сваё перайка птушкі, звяры свае шэрсці.  
Вядзмедзь, калі, зубы ўжо з'еўши, не пераживае,  
алень, як, згрыбеўши, старэнкі, ледзь ногі сувае,  
і заяц, калі яму кроў ужо ў жылах закрэпне,  
крумкач, калі ўжо пасівее, сакол, як аслепне,  
арол, як старую дзюбю яму ў лук гэтак скрыве,  
што болей адкрыці не можа і горла не жыве<sup>72</sup>,

на могілкі йдуць; нават меншы той звер, калі з ранай  
цих хворы, стараецца быць пры бацькох пахаваны.  
Таму у даступных мясцох, там, дзе людзі ўшчэ госці,  
ніколі не знайдуцца мёртвы звярыныя косці<sup>73</sup>.  
Чуваша, што там, у сталіцы паміж звярамі  
звычаі нязгоршы, ўпраўляюць сабою бо самі;  
і цывілізац'яй людскою ўшчэ не напаваны<sup>74</sup>,  
не знаюць праў собства, каторым наш век збусаваны<sup>75</sup>,  
ані паядынкаў, ніякай ваеннае штуکі.

Бацькі як у раі жылі, так жывуць і уцуکі,  
дзікія і свойскія разам у міласці, згодзе,  
адзін не бадзе, не кусае другога, не шкодзе.

А нават калі б чалавек там папаў, хоць нязбройны,  
то між звяроў пасярэдзіне ішоў бы спакойна;  
яны ж на яго спаглядалі б узоркам здзіўлення,  
якім у апошнім у шостым дні свету тварэння  
бацькі іхны першыя, ў садзе калі знаходзілісь,  
глядзеліся на Адама, пакуль з ім не сварылісь.  
На шчасце, аднак, чалавек там не зблудзе сягоння,  
бо Труд, і Трывога, і Смерць яму доступ бароне.

І толькі часамі ў пагоні сабакі дзе гойстры,  
ўзляцеўши нябачна на мхі, на яругі і ройсты,  
іх відам унутранай жудасці страшна праняты,  
із піскам лятуць, уцякаючы, як варыяты,  
і доўга ўшчэ, лашчаны поспе рукою свайго пана,  
ад страху дрыжаць пры ягоных нагах нестрымана.  
Сталічныя пушч тайнікі, што людзём і нязнаны,  
у мове лаўкоў яны «Матачнікі» праизываны.

Дурны ты, вядзмедзь, што у матачніку не застаўся,  
пан Войскі ніколі б тады пра цябе не дазнаўся.  
Ці то пішчальніку цябе звабіў прынадлівы запах,  
ші смак да аўса, так што аж засвярбела у лапах:  
ты вышаў на пушчы узбераг, дзе лес прарадзелы,  
і выследзіў зараз цябе там ляснічы умелы,  
і зараз знайшліся абсочнікі, хітрыя шпегі,  
пазнаць, дзе пасасуеш ты і дзе маеш начлегі.  
Цяперака Войскі ад пушчы ужо расстаўляе  
аблаву ѹ табе адступленине пазад замыкае.

Тадэвуш даведаўся, што ужо часу нямала  
прайшло, як сабачая зграя у пушчы дапала.

Усе ціха.— Дармо і лаўцы настарожуюць вуши;  
як найцікавейшае мовы, так слухае ѿ глушки  
там кожны маўчання, стаіць, непарушна чакае:  
да іх толькі музыка пушчы здалёку іграе.

Сабакі нурцуюць<sup>76</sup> па пушчы, нурцы бы пад морам;  
стральцы ж адварнулі да лесу двууркі, з упорам  
на Войскага гледзячы: ён зямлю вухам пытае,  
прынікшы; як з лекара твару ўзорок хатніх чытае  
прысуд для жыцця або скону ім мілай асобы,  
лаўцы так, увераны ѿ Войскага штуки ѹ способы,  
тапілі у ім і пагляды надзеі ѹ трывогі.

«Ё! ё!» — сказаў палусловам, сарваўся на ногі.  
Ен чуў! а яны яшчэ слухалі — чуюць урэсце:  
адзін, после два, после дваццаць сабакаў, бы дзвесце,  
і разам усенька сабакаў рассыпана зграя,  
успаўши на след, верашчыць, заліваецца, грае,  
ўздухи уздагон. Гэта ўжо не павольнае граниe,  
калі перад гончымі заяц ці ліс або ланя,  
а зык адрываны, кароткі, заелы; а з далі  
чуваць, не на след на далёкі сабакі напалі,  
а гоняць на вока — і раптам замоўкла пагоня,  
дапалі... Аж гвалт, скавытанне: сябе то бароне  
вядзмедзь і калеча сабакаў; між яхання-грання  
штораз то чутнайшы даносяцца енкі канання.

Стаялі стральцы і трымалі ўжо стрэльбы гатовы,  
як лук кожны выпяты, ціснуцца ѿ лес іх галовы.  
Даўжэй не ўчакаць! Са становішча ўжо уцякае  
у пушчу адзін за другім, кожны першым жадае  
спаткацца са зверам; дармо там пан Войскі сварыўся,  
дармо па становішчах лоўных ён конна насіўся  
і крычэў, што, ці хто мужыком, панічом, ён не глянє:  
як рушыцца з месца, смычом у хрыбет жа дастане.  
Ды рады на то не было! Паляўнічыя проці наказу  
у лес паліцелі. Тры стрэльбы во гукнулі зразу  
і пашла кананада усцяж, аж, грамчайшы за стрэлы,  
вядзмедзь так зароў, што напоўніўся рэхам лес цэлы.  
Раво гэта болю і шалу, адчаю, загубы!

За ім жа сабакі, стральцы і нацоўшчыкаў трубы  
гримелі ў пушчы. Стральцы — тыя ѿ лес паліцелі,  
другія ўжо куркі адводзяць, а ѿсе аж радзелі<sup>77</sup>.  
Адзін толькі Войскі крычыць аб пахібে з жальбою.  
Стральцы і аблauнікі ўшлі так аднэй стараною,

звяру нацянькі, міжы борам ускрайним і пушчай,  
вядзмедзь жа, людской і сабачай напуджаны гушчай,  
звярнуўся назад у мясцы, што слабей пільнаваны,  
да поля, адкуль пасхадзілі стральцы расстаўляны,  
і дзе засталіся са многіх лаўцоў адно толькі  
пан Войскі, Тадэвуш, пан Граф і аблайшікаў колькі.

Тут лес быў радзейшы. Чуваць з глыбіні рык, трэск  
лому.  
Аж з гушчы, як з хмур, вылятае вядзмедзь відам грому;  
сабакі ўжо рвуць, абсядаюць; падняўся на ногі  
на заднія і варагоў разганяе з дарогі,  
раве, а пярэднімі лапамі дрэва карэнні,  
то пні абасмалены, то паўрастаўшы каменні  
і рве ўсё, і vale ў сабак, у людзей; аж во, дрэва  
зламаўшы, махаў tym камліщам направа, налева  
і грымуўся прост' на апошню старону аблавы,  
на Графа й Тадэя. Абодва без страху, бо бравы,  
на месцы стаяць, толькі выткнулі стрэльбаў тых руры  
на звера, як два грамадводнікі ў ѿмных хмуры;  
аж запар, абодва за раз, пацягнулі за куркі  
(няўмекі!), і дзве загрымелі адразу двууркі:  
і хіблі! Скочыў вядзмедзь; дык яны ухапілі  
уткнёны рагач і адзін удаваіх тармаслі  
ў чатыры рукі. Аж у момант над імі ўжо ляпа  
вялікая зязе клыкамі, чырвоная, ё лапа  
ужо над лабамі у іх, з кіпцюрамі, бальшушча:  
зблелі, адскочылі ў там, дзе радзейшая пушча,  
ўцякалі. А звер жа за імі ўздагонку рвануўся  
чапіць кіпцюрамі, ды хіблі; шчэ раз замахнуўся  
ён чорнаю лапай на Графа чупру палавую  
і здзёр бы з мазгоў чарапы, як бы шапку якую,  
як Рэент з Асэсарам з розных бакоў падляталі,  
Гярвазы жа спераду, кроکаў на сотню, не далей,  
а з ім барнадын, хоць без стрэльбы,— і ўсе адным разам  
тры стрэлы далі, бытта як за камандным наказам.  
Вядзмедзь угару скакаў, моў бы кот прад хартамі,  
ды грымуўся ўдол галавой і млынком верх нагамі  
так перакуліўся, што цела крывавым цяжарам  
паў Графу пад ногі ѹ зваліў на зямлю яго тварам.  
Ішчэ роў і падняцца хацеў, як адразу населі  
раз'юшана Страпчыха й Спраўнік: прымелі бы, з'елі.

Схапіў тады Войскі к тасьме прывязаты  
свой туравы рог, пакручасты, даўгі, рабаваты,  
як баа-вужака; aberуч да губаў прыціснуў,  
ўздуў шчокі, як бомбы, крывёй у вачох аж забліснуў,  
прыплюшчыў павекі, ўцягнуў у птуро так з паўбраха  
і выслаў з яго тады к лёгкім запас увесь духа —  
ё заграў. Як віхор, яго рог, надзіманы, бы мехам,  
нясе тую музыку ў пушчу, падвойвае рэхам.  
Замоўклі нацкоўшчыкі, сталі стральцы з дзібавання  
ад сілы, дзіўной чысціні і гармоніі гранныя.  
Стары ўсё мастацтва, каторым праслыў прад гадамі,  
развіў яшчэ раз прад лавецкімі ў лесе вушамі.  
Напоўніў і так ажывіў і бары, і дубровы,  
бы псярню у іх запусціў, распачаўши уловы.  
Была ў tym ігранні лавецкай гісторіі мінутка:  
адразу тон гучны, бадзёры, то знача: пабудка;  
затым ужо енкі і яхат: сабачае грannie;  
часамі цвярдзейшы дзе тон, як пярун: то стравяне.

Спыніўся, а рог шчэ трymae; усім выдавала,  
што Войскі ўсё яшчэ грае, а рэха то грала.

Зноў дунуў. Казаў бы, той рог сваю форму змяняе  
і ў Войскага вуснах таўшчэе, цяне, ўпадае  
у голас звяроў: то не рог во, а воўчая шыя  
працягліва, доўга і так праразліва ўсё вые;  
ізноў жа раўнуў, бы вядзмеджа расставіўшы горла,  
а после бы зрубрава рыканне вецер раздзёrla.

Спыніўся, а рог свой трymae; усім выдавала,  
што Войскі ўсё яшчэ грае, а рэха то грала.  
Заслухаўши твор той цудоўны раговае штуки,  
дубам паўтаралі дубы яго, букам жа букі.

Зноў дуе: казаў бы, у розе tym сотняя рогі,  
чувацца там зыкі цкавання, і гневу, і трывогі  
людзей і звяроў. Аж во Войскі ўгару падымае  
свой рог і ўжо гімнам трумфу у хмуры ўдаряе.

Спыніўся, а рог свой трymae; усім выдавала,  
што Войскі ўсё яшчэ грае, а рэха то грала.  
І толькі рагоў, колькі дрэваў знайшлося у бору,  
адныя другім неслі песню, як з хору да хору.

І музыка ўшла ўсё штораз то шырэйша, далейша,  
штораз дасканальша, штораз то чысцейша, цішэйша,  
аж недзе занікла далёка, на небіым парогу.

Тут Войскі злажыў свае рукі, адняўши ад рогу;  
а рог той апаў і, на воесе звісши раменным,  
хістаўся. Пан Войскі, із тварам набухшым, праменным,  
з вачыма паднітымі, ўсё ўшчэ стаяў, як інатніёны,  
апошні ловачы вухам зінкаўшыя тоны.  
Тым часам ураз загрымела там тысяча клікаў,  
прыветаў і вонглескаў, тысяча віватных крыкаў.

Памалу ўсе сціхлі і вочы звярнулі на свежы  
шчэ труп, на вялізны чарнеючы тулаў вядзмежы.  
Ляжаў ён, крывёю апышканы, куляй прашыты,  
грудзьмі у траву у густую ублутаны, ўбіты;  
расставіўши шырака накрыж пярднія лапы,  
шчэ дыхаў, цурком выліваючы кроў цераз храпы,  
хочы вочы адкрые, аднак галавою не рушыў.  
Яго Падкаморага псы ўжко тримаюць пад вуши,  
адлева Страпчыха, а справа Спраўнік завісши  
высмокталі чорную кроў, аж да горла дагрызши.  
Таму казаў Войскі жалезиную палку ўлажыці  
між зубы сабакам і гэтак ім ляпы раскрыці.  
Прыкладамі перавярнулі звярынае цела  
наўзнач, і зноў тройчы віват аж пад неба ляцела.

«А што! — гарачыца Асэсар і стрэльбай махае,—  
а што? мая стрэльбачка? Брава ей, кожны прызнае!  
А што? мая стрэльбачка? Здэцца, маленька птушынка <sup>78</sup>,  
а як папісалася <sup>79</sup>! Гэта ж ёй не навінка,  
не пусце на вецер набою і разу намарна,  
ад князя Сангушкі на памятку дана нядарма!»  
І тутка паказываў стрэльбу харошай работы,  
хочы, праўда, маленьку, й пачаў вылічаць яе «цноты».  
«Я бег,— перабіў яму Рэент, абцёршы ablічча,—  
услед за звяром, ажно чую, пан Войскі нас кліча:  
на месцы стаі! — Ды куды там? Вядзмежу ужо вале  
у поле, як зяць, штораз ўсё далей і далей,  
аж духу ўжо мне не хапала дагніца, іі надзеі.  
Аж глясь! во направа ён садзе, якраз, дзе радзее...  
Дык я і узяў тут на вока, пастой жа, маруха!  
падумаў,— і баста: ляжыць во на месцы без духа!

О, лоўкая стрэльба, праўдзівая Сагалясоўка,  
і з надпісам: Сагаліс Лёндан а Балабаноўка <sup>80</sup>.  
(Там слаўны жыў слёсар-палаик, што хоць польскія робіў  
ён стрэльбы, аднак па-ангельску іх хораша здобіў.)

«Дык вось яно! — пырсиуў Асэсар,— бадай жа  
вядзмеждзь це!  
Забіў яго Пан? Але годзе, Паночку, не бредзьце!»  
«Чакайце,— адказуе Рэент,— не следчая справа,  
Паночку; усе мне пасведчаць, бо гэта ж аблава».

І так калатня міжы ўсіх началася заўзята,  
адны за Асэсара, іншы за Рэента надта.  
Гярваза усе і запомнілі <sup>81</sup>, бо як ляцелі  
з бакоў, то на сцену ад пераду ўвагі не мелі.  
Л Войскі азваяўся: «Цяперака ёсць пасварыца  
за што ўжо, Паночки, бо не шарак, не дурніца,  
вядзмеждзь; за такога не жаль пашукаць і адвесту <sup>82</sup>  
ці то шарпантыйай <sup>83</sup> сабе або нат з пісталету.  
Л труда ваш спор пагадзіць, дык даўнешым звычаем  
мы на паядынак між вами цяпер дазваляем.  
Я помню, часоў за маіх то, жыло двух суседаў,  
абодва пасцівия людзі, шляхта з працадзедаў,  
жылі па абодвух бакох над ракою Вілейкай <sup>84</sup>,  
адзін называўся Дамейкай, другі жа Давейкай <sup>85</sup>.  
Ну, раз да вядзмеждзіцы стрэлілі разам, няуважна,  
каторы забіў — не пазнаць; калаціліся страшна  
й страляцца ужо прысягалі праз вядзмежную скuru:  
ды так сапраўды па-шляхоцку, што рура у руру.  
І шмат нарабіў тады той паядынак галасу,  
аб ім нават песні пяяліся онага часу.  
Я быў секундантам. Падзеі усе да канчатку  
цяпер распачаўши гістор'ю з пачатку...»

Тым часам Гярвазы увесь гэны спор улагодзіў.  
З увагаю ён ведзмядзя наукола абходзіў;  
ластаў свой тасак і разрэзаў ім ляпу надвое,  
ў патыліцы звера ў мазгох, паразрэзаўши слоі,  
знейшоў у ім кулю і выняў, абцысці палою,  
да стрэльбы узяў прылажкы і прымерыў к набою;  
кладзе затым на далоні, падымаяучы, гляне  
і кажа: «А куля ж не з Вашых то стрэльбаў, Маспане!  
з Гарэншкаўскай вышла яна аднауркі каханай,

(падняў тут старую, з асадай, шнурком падвязанай),  
не я ж, аднак, выстраліў. Трэба на гэткае дзела  
й адвагі; успомніць аж страх, уваччу аж цымнела!  
Абодва ка мне панічы уцякалі што сілы,  
вядзмедзь жа туж-туж і ужо замахнуўшыся стылу  
над Графам, апошнім з Гарэшкай, хаяць па кудзелі.  
А Езус-Марыя! я крыкнуў, і, знаць, захацелі  
анёлы паслаць мне па помач ксяндза барнадына.  
Ен сораму ўсім нам задаў; але ж дзельны<sup>88</sup> ксянжына!  
Я к цынглю<sup>89</sup> баяўся даткнущца, мне руکі дрыжэлі,  
дык ён тады, вырваўшы стрэльбу, прыцэліўся, стрэліў.  
Між дзвюх так галоў стралянуць! на сто кроکаў! не  
хібіць!

Ў сярэдзіну ляпы папасці і зубы так выбіць!  
Я доўга жыву, а спаткаў у жыцці сваім цэлым  
ўсяго аднаго, што зраўняўся бы з гэтакім стрэлам.  
Той, слаўны калісці са столькіх сваіх пайдынкаў<sup>90</sup>,  
што коркі жанчынам выстрэліваў метна з патынкаў<sup>91</sup>,  
латруга з латругаў той слаўны па ўсенечкім kraю,  
той Яцка, вусач — яго прозвішча не называю;  
а толькі яму ўжо не час вядзмядзёў даязджаці,  
бо трэба купацца ў смале і смалой папіваци.  
Ну, слава ксяндзу! ўратаваў двом людзям іхна жыцце  
— а можа, і тром; бо, Гярвазы не будзе хваліцца,  
апошне патомства з Гарэшкай<sup>92</sup> крыві каб прапала  
у ляпе звяра, то й мяніе ўжо на свеце б не стала,  
вядзмедзь і мае ўжо старыя пагрыз бы там косці.  
Дык вып'ем, паны, за здароўе ксяндза Ягамосці».

Дармо барнадына шукалі. А ведаюць толькі,  
што, стрэлішы, ён паказаўся на момантаў колькі,  
падскочыў да Графа й Тадэя, зірнуў, што здаровы,  
што цэлыя маюць абодва і рэбры й галовы,  
да неба ўзняў вочы й, крыху памаліўшыся ціха,  
даў ходу у поле, казаў бы, ад нейкага ліха.

Тым часам на лоўж<sup>93</sup> пакідалі, па Войскага сказу,  
і хворасту, і верасу, і сохлых галінаў; адразу  
з вагню вырастает во шэрал хвоіна дыму  
й, падняўшыся ўверх, расшираеца ў від бальдахіму.  
Над полынём пікі складаюцца складна ў казельцы,  
на гротах<sup>94</sup> завешаюць спрытна брухасты кацельцы.

Падносяць з вазоў і капусту, і муку, і пячэнне<sup>95</sup>,  
і хлеб.

А Суддзя адмыкае ўжо скрынку з начыннем.  
Радамі там пляшак стырчэліся белы галовы;  
бярэ найвялікшую, куфаль такі крышталовы,  
(што быў дараваны яму ад ксяндза Чарвяка).  
То гданская водка, прамілая для палякá:  
«За Гданск! хай жыве! — пан Суддзя, падымаючи  
пляшку,  
ускрынку, — калісці быў наш, дык ізноў будзе нашы!»  
І ліў серабрысты ліквор<sup>96</sup> той чаргой, аж на концы  
пайшло ўжко і золата капаць, блішчэцца на сонцы<sup>97</sup>.

У кацельцах тушилі бігос. Але выказаць трудна  
дэўны яго колер і смак, і як пахне ён цудна;  
бо слоў толькі гукі пачуе і рыфмаў змянянне,  
а іхняга эмсту мяшчанскі трыбух не уцяме.  
Цаніць каб належна літоўскія песні і стравы,  
здароўе трэ' мець, жыць на вёсцы ў вяртака з аблавы.

А й так, без прыправаў, бігос то важнецкая страва:  
дабраць усё й добра згатовіць — нялёгкая справа.  
Бярэцца да гэтага сечана кісла капуста,  
сама, як той кажа, у рот яна лезе, як клуста;  
закрыта ў катле, яна ў вогкім<sup>98</sup> нутры абымае  
найлепшага мяса кускі, да сябе прытуляе;  
а пражыцца так, каб агонь з яе выціснуў клёку  
найболей, аж пырснецца варам з начыння ад соку  
і ўкола паветра прасыце сваім араматам.  
Бігос во гатовы. Стральцы ўсе з тыразным віватам,  
азброены ў лыжкі, бягуць і бадуць у начынне.  
Грыміць медзь, дым вале, бігос, як камфора, так гіне;  
во знік і прапаў, толькі з горлішчаў чорных саганаў  
шчэ пара дыміць, бы у кратары згаслых вулканоў.

Калі ж як ма' быць папілі і даволі паелі,  
на воз ведзмядзя улажылі ѹ на коней паселі,  
ўсе радыя і гаваркія, Асэсара кроме  
і Рэнта; гэтая злей, чым учора у доме  
злізорылі; гэты за добрасць сваей Сангушкоўкі,  
а той жа сваей балабанаўскай Сагалясоўкі.  
Пан Граф із Тадэвушам тож невясёлыя былі,

ім сорам, што хіблі і прад звяром адступілі.  
Бо так на Літве, калі выпускіш звера з аблавы,  
то доўга пасля папрацуй, каб пазбыцца няславы.

Даказываў Граф, што ён першы за піку схапіўся,  
Тадэй перашкодзіў яму, што дармо учапіўся.  
Тадэвуш даводзіў, што ён, як за Графа сільнейшы  
і з пікай цяжкою да гэтакай справы зручнейшы,  
хацеў яго вырушиць: едучы між чарадою,  
у гомане так прымаліся міжы сабою.

У сярэдзіне ехаў сам Войскі. Старык ганаровы,  
а, выпішы, быў гаваркі і вясёлы, бо ўловы  
ўдаліся. Хацеў калатніцкіх<sup>97</sup> да згоды прывесці,  
канчаў пра Дамейку й Давейку свае анавесці:  
«Асэсар, калі я хацеў, каб вы кончылі звадкі  
свае паядынкам, не думай, што я такі падкі  
на кроў на людскую; крый божа! Хацеў вас забавіць,  
хацеў вам камедью, жарт, проста кажучы, справіць  
ці узновіць, бо выдумаў штуку ў часы я даўныя,  
гадоў больш за сорак. Вы людзі яшчэ маладыя,  
не помніце, ну, а калісьці ўся шляхта, бывала,  
ад пушчы і аж да палескіх лясоў паўтарала.

Давейкі й Дамейкі усе тыя спрэчкі, няўзгоды  
ішлі ад малой, на пагляд, ды дзіўной недагоды,  
з надобных бо прозвішчаў. Скажам, у час сایміковы  
бухтораць Давейкі прыяцелі шляхце галовы;  
сказаў во да шляхціца нехта: дай крэску<sup>98</sup> Давейцы,  
а той, не дачуўши як трэба, даў крэску Дамейцы.  
Вось раз прапіваў за здароўе маршалак Рупейка:  
віват, пан Давейка! другія ж кричалі: Дамейка!  
А хто пасярэдзіне сеў, той не трапіў да ладу,  
тым болей у мове няясней абедняга складу.

А раз было горай. Якісьці-то шляхціц п'ян-п'яны  
пабіўся у Вільні на шаблі з Дамейкай; дзве раны  
дастаўши, вяртаўся пасля ужо з Вільні дадому,  
і трэба ж! з Давейкаю з'ехаўся калі парому.  
Плылі на адным і tym самым пароме Вілейкай;  
пытае суседа: а хто ён? той кажа: Давейка —  
хапае рапір, не чакаючи, той з-пад кірэйкі<sup>99</sup>  
чах, чах, за Дамейку адсек ужо вусы Давейкі.

Урэшце, як пакідзь<sup>100</sup>, з умыснага бытта старания,  
а выпала раз ім падчас аднаго палявання,  
што блізка стаялі абодва там аднамільцы  
і стрэлілі разам абодва к адной ведэмядзіцы.  
І праўда, што после іх стрэлу упала без духу;  
дышаў ужо куляў з дзесятак насіла у бруху;  
а стрэльбаў з калібрам адным там знайшлося нямала,  
згадай жа, чыя гэта куля смяротна папала!

Тады яны й крыкнулі: «Годзе, так далей не быці!  
Ці бог нас ці чорт так злучыў, але трэ разлучыці:  
двух нас, як двух сонцаў, хіба ж то занадта на свеце»,  
— дык за шарнірныкі і зразу тут сталі на мэце.  
Абодва паважныя людзі; што шляхта іх годзе,  
то болы запальчыва адзін на другога находзе.  
Змянілі аружжа, ад шабляў ды на пісталеты;  
во сталі; крычым, што занадта прыблізілі мэты;  
яны, як па злосці, прысяглі праз вядзмежную скuru  
стравяцца, иу — пэўная смерць, блізка рура у руру.  
Абодва стравялі нахвал<sup>101</sup>. — «Секундай нам, Грэхал!»  
«Ну, згода, кажу, няхай дол вам капае ўжо клеха<sup>102</sup>,  
не можа ж канчацца нічым такі спор ваяўнічы;  
дышаўся ладам шляхецкім, не яйкім разнічым<sup>103</sup>,  
ўжо годзе збліжаща да мэты, я бачу, вы зухі;  
стравяцца вы хочаце, рукі упёршы у брухі?  
А я не пазволю. Ну, згода ўжо, што на пісталеты,  
дышаўся стравяцца ні з дальшай, ні з блізшае мэты,  
як так — праз вядзмежу скuru. Я сваімі рукамі,  
бо я ж секундант, ведэмядзя расцягну міжы вами  
і сам вас паставлю. Тут Ваша во з гэтага боку  
на мордзе, другі ж на хвасце і бліжэй ані кроку».  
Ну, згода! час? месца? — Назаўтра, карчма, кажу, Уша.  
Раз'ехаліся. Я ж тады скоранька да Віргільюша<sup>104</sup>.

Тут Войскаму крыкам прапралі: «Выжга!» Туж з-пад  
коней  
шпарак шмыгануў; во Куртач, во Сакол яго гоне.  
Хартоў узялі, ў павароце бо часта здараіца,  
што можна і лёгка на полі нетрапіць на зайца;  
сабакі ўшлі вольна пры конях; як зайца ўглядзелі,  
шпарей, чым стравяццы пацкавалі, за ім паляцелі.  
Асэсар і Рэнт хацелі іх конна здагнаці;  
а ж Войскі ім крыкнуў: «Пастойце! глядзець і чакаці!

Нікому парушыща з месца цяпер не дазволю:  
адгэтуль відаць усім добра вун заяц на полі.  
І праўда, ён, чуючы стылу лаўкоў, многа псярні,  
у поле ірваўся, наставіўши вушкі, бы рожкі два сарні,  
шарэў над раллёю сам доўгі, расцягнуты; скочки<sup>105</sup>  
пад ім жа стырчэлі, як бытта чатыры пруточки,  
казаў бы, ис рухас іх, толькі зверху чапае  
зямлю, так, як ластаўка лёгка к вадзе прыпадае.  
Курыцы! А за пылам сабакі; здалёку від мела,  
что заяц, і пыл, і харты то адно твораць цела:  
бы сунула гэнам праз поле змяішча якая,  
кот, як галава, стылу пыл, як бы шыя даўгая,  
а псамі яна як падвойным хвастом вырабляе.

Асэсар і Рэент глядзяць, дых стрымалі, знямелі,  
хочь губы адкрыты. Аж раптам абодва збялелі,  
як хусткі, бо бачаць — на полі фатальная дзея:  
змяішча чым далей, тым болей даўжэе й даўжэе,  
ўжо рвецца на двое, ӯжо знікла та шыя, што з пылу,  
бліз лесу ужо галава, а хвасты, дзе — там! стылу!  
Во нікне, мігнула йшчэ раз галава ў, нібы бесам,  
прапала у лесе, а хвост адараўся пад лесам.

Дык бедныя псы, падурнеўши, пад гаем ляталі,  
бы радзілі што ці ўзаемна сябе аскарджалі<sup>106</sup>;  
урэшце вяртаюцца, скачуць паволь праз загоны,  
апушчаны вуши, пад брухам хвасты, як шалёны;  
прыбегшы, не смеюць падняць са стыда свае вочы,  
й замест падыйсці да паноў, яны сталі на ўзбочы.

Спусціў галаву сваю Рэент на грудзі пахмурা,  
Асэсар, хочь кідае вокам, ды вельмі панура,  
а после абодва давай слухачам вывадзіці:  
як іхны харты без смыча не прывыкшы хадзіці,  
что заяц не быў пацкаваны: для гэтай турботы,  
казалі, сабакам на поле ўздзяваць хіба боты,  
бо поўна усюды каменія і гострае галі<sup>107</sup>.

Так мудра ўвесь дослед лавецкі яны выкладалі;  
лаўцы з іхнай мовы багата маглі б скарыстаці,  
не слухалі ж пільна. Адны пачыналі свістаци,  
другія смяяцца, а тыя, вядзмездем заняты,  
аб ім гаварылі, йшчэ свежай аблавай праняты.

Пан Войскі, нядбала за зайцам раз вокам зірнуўши,  
глядзіць, што уцёк, дык ізноў, галаву адварнуўши,  
канчаў перабіты расказ: «Дык на чым я стрымаліся?  
Ага! то на тым, як з іх кожны мне словам звязаўся,  
что будуць страляцца яны праз вядзмежную скур...  
Тут шляхта у крык: «Гэта ж смерць, блізка рура у  
руру!»

Я ў смех! бо успомніў старога Марона<sup>108</sup> навукі,  
як з мерай звярынай скуры вырабляць можна штуки.  
То ж помніце, як каракала Дыдона вадою  
прагнана да Лібаў была і з вялікай бядою  
землі сабе тамака толькі кусок старгавала  
такі, каб валова скура бы яго абымала<sup>109</sup>;  
на гэтай зямельцы ж уся збудавана Картага<sup>110</sup>!  
Дык я усё гэта ўнаучы разбіраю з увагай.

Ледзь дзень, з аднаго ужо боку сваей тарадайкай<sup>111</sup>  
пад'ехаў Давейка, а конна з другога Дамейка.  
Глядзяць, аж праз рэчку праложаны мост бы касматы,  
пяяс із вядзмежай скуры, разразанай на шматы<sup>112</sup>.  
Тады пры хвасце тым звярыным я стаўлю Давейку,  
а з боку другога пры мордзе вядзмежай Дамейку.  
Страляйце цяпер, ім кажу, хочь праз цэлае жыцце,  
а згэтуль жа вас не пушчу, хіба згоду рабіце.  
Яны тут у злосць, а ўся шляхта і грымнула смехам,  
аж клалася покатам; я тады разам із клехам  
давай ім з ванелії<sup>113</sup>, з статутаў<sup>114</sup> розных даводзіць;  
дык самі смяяліся ў мусілі справу лагодзіць.  
А после іх спор у дасконнюю<sup>115</sup> дружбу змяніўся,  
а нават Давейка з Дамейкі сястрой ажаніўся,  
Дамейка ж узяў сястру швагры свайго, Давайкоўну.  
Худобу усю між сабой падзялілі пароўну,  
а ў месцы, дзе вышла такое дзіўное здарэнне,  
карчму збудавалі ў далі ей «Вядзмёдак» найменне.

## Быліца пятая



КАЛАТНЯ

ЗМЕСТ

Лавецкія планы Тальмены.— Гародніца выбіраеца на вялікі свет і слухае навукаў апякункі.— Странцы вяртающа.— Вялікае здзіўленне Тадэя.— Паўторнае спатканне ў Святыні Задумы і згода праз мураванку.— Прыстале пачынаеца гутарка аб уловах.— Повесць Войскага аб Райтане і князі Дынассаў перабіта.— Пачатак укладаў паміж старонкамі, таксама перабіта.— З'ява з ключом.— Калатня.— Граф з Гірвазым адбываюць вясенню нараду.

Так Войскі вяртаеца з бору, закончыўши ўловы удала. Тым часам Тальмена ў зацішшы альковы цяпер пачала паляванне. І хоць нерухома сядзіць, залажыўшыся рукі, аднак невідома у думках звяроў двух вялікіх адразу ганяе і, як іх абодвух сачыць і ўлавіць, прыдумляе: і Графа й Тадэвуша. Граф, маладое панятка, прыгожы такі, а вялікага ймя і дастатка, крыху закаханы ужо, але можа змяніцца! Ці шчыра кахае? ці после захоча жаніцца? з жанчынаю колькі гадоў жа старэй, небагатай? радня ці назволе? а свет, пэўне, згане аж надта!

Тальмена во з гэтакай думкай з канапы паўстала, на пальцах крыху паднялася, маўляў, падрастала; крыху свае грудзі адкрыла, схілілася бокам, сама сябе пільнім, уважным агледзела вокам, а после — пытае вялікае лустро аб радзе, ды зараз апусце узрок, уздыхне і так сядзе.

Вяльможа пан Граф! перабірлівы ў густах вяльможы! бляндыны! а бляндыны не юрны... Дарма, што прыгожы! Тадэй жа? О, гэта пасцівы, каҳаны хлапчына, як дзетка, любіць першы раз пачынае, прасціна! Нялёгка сарве, пільнаваны, ён першыя звязкі;

прытым для Тальмены ўжо мае цяпер абавязкі... Мужчына, пакуль малады, хоць у думках і зменины, у сэрцы сваім за дзядоў ён сталей, бо сумленны. Дзявічае сэрца хлапца яшчэ доўга хавае удзячнасць за чары, што ў першым каханні спазнае! Раскошу вітае й прашчае вясёла, без хмары, як тую бяседу, што з другам спраўляем у пары. Стары толькі п'яніца, як трывухі сабе спале, то брыдзе піццём, у якім заліваеца сталае. Ўсё гэта Тальмена дакладна і ведала й знала, бо розуму й доследу больш, як давалі, хапала.

А што скажуць людзі? Не трэба ім лезці на вочы, падацца у іншы дзе бок і там жыць на узбочы ці выехаць лепей куды і зусім з вакаліцы, прыкладам, зрабіць падарожу малу да сталіцы, хлапца маладога у свет у вялікі увесці, як трэба, даць раду й кірунак і помач прынесці; мець блізкае сэрца, прыяцеля, брата за гэта; урэшце — ужыць сабе света, пакуль служаць лета!

Раздумаўши так, па алькове вясёла і смела прайшла колькі раз. Галаву зноў спусціла і селэ.

Ды варта было бы падумашь аб Графавым лёсе — а што, калі ўдасца, і Графу падсунеца Зося? Хаця ў небагата, затос па родзе з ім роўна, бо з дому сенатараў ведамых, дыгнітароўна<sup>1</sup>, калі ж бы між імі дайшло да жанімскае справы, то мела б Тальмена ў іх доме прытулак ласкавы із будуч'ню; Зосі радня бо і Графава сваці, была б яна для маладых усё роўна, як маші.

На гэтай адбытай з сабою станоўчай нарадзе, і вакна яна кліча на Зосю, што бавіцца ў садзе.

А Зося у ранішнім строі, з галоўкай адкрытай, стаяла й трymала рукою паднятае сіта; ды ног яе птушкі ляцелі. Стуль куры шурпаты клубком падкаціліся, пеўнічкі згэтуль чубаты, чырвоны свае шышакі патрасаючы грозна й вислучаючы крыллямі цераз кусты і барозны, широка ўпяягуючы пяты свае вастражасты,

за імі ж павольны надуцька, індык задзірасты,  
злue на сваволю кryклівае жонкі з сябрамі;  
там павы за ім, як плты, вун даўгімі хвастамі  
тарнуюць<sup>2</sup> па лузэ, а часам, праворыны і скоры,  
спадае, як граначка снегу, галуб срэбнапёры.  
У сярэдзіне кругу зялёнае свежай муравы  
сціскаеца круг розных птушак кryклівы, рухавы,  
шнуром галубоў апяразаны ў відзе істужкі  
бліюткай, пярэсты, ў сярэдзіне ў зоркі і ў дужкі.  
Во тут бурштыновы дзюбы, там чубы із каралляў  
уздносяца з перра густога, як рыбы з-пад хваляў,  
ўздымаюцца шыі павольны і ў руках лагодных  
хістаюца мерна на від туліпанаў паводных;  
і сотні вачэй там, як зорак, блішчыща да Зосі.

Яна сваю постаць высока над птушкамі ўзносе,  
сама уся белая, ў доўгу блізну убрана,  
і круціца, мовіў бы, біўшая ў кветках фантана;  
зачэрпае з сіта і сыпе на кryлле й галовы,  
як пэрлы<sup>3</sup>, бліюткай рукою густы град парловы  
ячменевых круп. То зярно нат для панскае стравы  
гадзіцца, бо ѹдзе для літоўскіх расолаў заправы;  
для птушак яго выкрадаючи шмат, ахмістрыні  
вялікую Зосеньку шкоду рабіла у скрыні.

Пачула, што кліча «Зося!» А голас то цёткі!  
Дык сыпнула птушкам адразу апошні лакоткі<sup>4</sup>,  
сама ж, гэтак кружачы сіта ў руках, як танцуха  
бубёнак, і такт адбіваючы шустра, дзвяуха  
свавольна праз паваў, курэй, галубоў паскікала:  
змяшанае птаства успырхнула, ўверх падлітала;  
а Зося падскокамі лёгкімі, як ветранымі,  
здавалася, што найвышэй падлітала між імі.  
Прад ей галубы, успалоханы лётам, у белі  
крылатай, маўляў, прад багініяй раскошы<sup>5</sup> ляцелі.

А Зося ўжо з кryкам вакном да альковы ўляцела  
і цётцы ураз на каленкі, засопышыся, села;  
Тальмена цалуе і гладзэ галоўку, як маци,  
і з радасцю бача прыгожасць і жывасць дзіцяці  
(праудзіва, любіла сваю гадаванку дзяўчыну).  
Аднак ужо зараз паважну настроіла міну,  
устала і, ходзячы ўдоўкі і ўшыркі альковы,  
трymаючы палец пры вуснах, прамовіла слова:

«Каханая Зося, зусім ужо запамінаеш  
на стан свой і век; то ж сягоння якраз пачынаеш  
гадок чатырнаццаты. Час індыкі свае й куркі  
кідаці, фэфэ! для цябе, дыгнітарскай дачуркі!  
Даволі пялегвала<sup>6</sup> ўжо і дзятву умурзану:  
мужыччу; мне так аж сэрца баліць, як пагляну:  
аж страх! запалілася<sup>7</sup>, чистая тая цыганка,  
хадою і рухамі проста, казаў бы, сялянка.  
Ну, ўжо я цяперака гэтым манерам зараджу:  
адразу твой выхад у свет, шчэ сягоння, наладжу,  
у залю гасцінью,— шмат і гасцей прылучыла,  
а толькі глядзі, каб мне сораму не нарабіла».

Узарвалася Зося, успляснула жыва ў далоні  
і, скочыўши, цётцы павісла аберуч на ўлонні;  
смяялася, плакала з радасцю дзеткі нявіннай.  
«Ах, цёця, даўно ж не была я у залі гасцінай!  
Ад часу, як тутка жыву я з курмі, індыкамі,  
галуб то дзікі — адзін госьць, што бываў між намі.  
Ужо мне крыху й нуднавата сядзець у алькове,  
а кажа Суддзя, што нядобра то нат на здароўе».

«Суддзя! дакучаў пастаянна,— ей цётка прапрала,—  
што трэба у свет,— пад носам мармытаў мне нямала,—  
што ўжо ты дарослая; сам жа паняцця не мае  
аб свеце шырокім, дык проста чаўпе, а не знае.  
Я ведаю лепей, як доўга належа спасобіць  
паненку, у свет каб з'яўшыся, ўражанне зробішь.  
Бо ведай, як хто на вачох у людзей узрастает,  
хочь гожы, разумны, эфекту ані не ўзбуджае,  
бо людзі прывыкнучы, як бачуць кагосці з маленка.  
Няхай жа уложана добра, даросла паненка,  
зусім нечакана з'яўшыся, блісне перад светам,  
то кожнага цягне цікавасць, казаў бы, магнэтам,  
усе яе рухі, пагляды вачэй уважаюць,  
падслухаючы слова і зараз другім паўтараюць,  
калі ж прыпадзе маладая асоба да моды,  
то мусе хваліць яе кожны, без шчырай нат згоды.  
Знайсціся патрапіш хібá, спадзяюся: ў сталіцы  
ўзрастала. Жывеш хочь гады ужо два ў вакаліцы,  
хібá ж не запомніла ўшчэ ты зусім Пецярбурка.  
Ну, Зоська, рабі туалету, дастань там вун з бюрка,  
усё прыгатоўлена тамака знойдзеш для ўбрання,  
спяшайся, бо зараз жа могуць прысці з палявання.

Паклікалі тут пакаёўку, другой жа дзяўчыне  
казалі вады наліваці у срэбна начынне.  
У пяску верабей бы, трапечачца Зося, ўмывае  
аблічча і шыю, і рукі, слуга памагае.  
Тальмена адкрыла свае пецярбургскія склады,  
там плянкі парфумуаў і слойкі рознай памады,  
наўкола акроплюе Зосю адборнай парфумай,  
(ў пакоі запах!), валасы напамаджуе гумай;  
а Зосенька белу панчошку ўздзяе, ажурону,  
і белы варшаўскі на ей чаравік, атласовы.  
Тады пакаёўка ўзяла зашинуроўвала станік,  
накінула после паненцы на горс пударманік;  
жалезкай прыпечаны дай сабіраць папілёты,  
а пуклі, кароткія надта, ўвілі у два сплёты,  
пакінуўшы спераду волас так, гладка часаны.  
Затым васількі пакаёўка, што свежа сабраны,  
ўвязаўшы ў харошу плянёнку, Тальмене давала,  
а тая да Зосінай да галавы прышпіляла  
адправа<sup>8</sup> наўзлеў: васілечкі на бледным валоссі  
адбіліся хораша так, як на збожжа калоссі!  
Знялі пударман, ужо ўсенька убранне гатова.  
Дык Зося ускінула белу сукенку праз голаў,  
рукою батыставу белу хусцінку звівае,  
үсё белая так, як лілея, яна выглядае.

Паправіўшы ей яшчэ раз валасы і ўсе строі,  
наказала ўдоўжкі і ўшыркі прайсці па пакоі.  
Тальмена вялікая свецкіх манераў знайчыні:  
муштрое, злуецца і ўсяк дырыгуе дзяўчыні,  
аж крикнула во на сястрянкі<sup>9</sup> паклоны з адчаю:  
«Ах, гора ж мне! Бачыш во, Зоська, пераирашаю,  
з гульні, пастухамі што знача пажыць! Расшыраеш  
так ногі, як хлопец! Вачмі на бакі так міргаеш,  
ну, чиста разводка! У паклоне зусім праставата!»  
«Ох, цёця,— адказуе Зося,— пі ж я вінавата!  
Сама ж замыкала мяне, не было мне з кім танчыць<sup>10</sup>:  
з нуды палюбіла я птушак, дзятву сваю няньчыць;  
ды толькі цяпер пачакайце, няхай жа пабаўлюсь  
крыху між людзьмі, дык пабачыце, як я папраўлюсь!»

«Ужо ж яно,— цётка сказала,— ляпей хіба з птаствам,  
як з тым, што у нас во дагэтуль гасціла, плюгаўствам.  
Адно толькі ўспомні ты, хто гэта ў нас абываўся:

клябай марматаў свае пацеры, ў шашкі гуляўся,  
палестра ўсё з люлькамі! Вось табе майш, кавалеры!  
Ад іх ты магла бы пабраца харошай манеры...  
Цяпер то, прынамсі, хоць ёсьць жа каму паказаща:  
пачэснае будзе таварыства ў доме збіраца.  
Зважай толькі, Зоська, для Графа не ўхібі пашаны:  
радня ваяводы, а сам малады, ўзгадаваны,  
дык будзь яму ветлай!»

Пачулася конскае ржанне  
і гоман лавецкі пад брамай: «Яны! з паляванія!»  
Дык Зосю узяўшы пад рукі, пабегла да залі.  
Лаўцы на пакоі адразу яшчэ не ўхаджалі,  
да дам не хацелі ўзвайсці, не змяніўшы адзежы  
ў каморы. З'явілісь найпершы з усей маладзежы  
Тадэвуш і Граф, найхутчэй пазмяніўшы убрани.

Тальмена спраўляе у доме павіннасці пані,  
вітае уходзячых, садзе, гаворкай займае,  
усім сестраніцу сваю па чарзе прадстаўляе.  
Тадэвушу кажа найперш, што радня яму блізка;  
дзяўчо яму дзыгнула, ён пакланіўся ей нізка,  
хацеў штось прамовіць, ды рот адкрываў яшчэ толькі,  
як, гляніўшы ў Зосіны очы, стрывожыўся столькі,  
што, стоячы нема прад ей, чырванеў, то бялеўся;  
а што ў яго сэрцы было, то і сам не даўмеўся.  
Пачуўся страшэнна няшчасным — пазнаў жа бо Зосю  
на зросце, па голасе звоікім і светлым валоссю!  
і стаці, і галоўку то ж бачыў тады на баркане,  
яе гэта голас будзіў яго й на паляванне.

Аж Войскі Тадэвуша вырваў з такога змяшання;  
пабачыўшы, што пабляднеў і тримацца не ў стане,  
вараіў ісці у святліцу сваю для спачынку.  
Тадэвуш стаяў у куце, прысланіўся к камінку,  
маўчаў, а расшыраных зренак сваіх бліскавіцы  
кідаў непрытомна на щётку, то йзноў к сестраніцы.  
Што з першага Зося пагляду такое зрабіла  
уражанне, то Тальмена адразу адкрыла,  
і хоць усяго не згадала, аднак памяшана  
займае гасцей, на Тадэя ж глядзіць пастаянна.  
Урэшце, хвілінку ўлучыўшы, к яму падбягае:  
чаму такі сумны? мо' хворы? сказаць налягае,

напомніла нават аб Зосі, пускалася ў жарты.  
Тадэвуш без руху, на локці успёрты, упарты,  
наморшчыўши бровы, маўчаў і крывіўся на гена:  
тым болей змяшалася і здзвілася Тальмена.  
Змяніла адразу і твар тады й тои свасі мовы,  
устала, загненана, й дай яму вострыя слова,  
прытычкі і закіды розныя сыпаці з жалем.  
Сарваўся Тадэвуш і, моў бы уколаты жалам,  
зірнуў з-пад лаба, і без слова, піхнуўши нагою  
у крэсла, усплюнуў і вышаў раптоўна з пакою,  
затрэнуўши дзвёры. На шчасце, што гэтае сцэны  
з гасцей не заўважыў ніхто, апрача Талімены.

Як выскачыў з брамы, панёсся ён праста у поле,  
казаў бы, шчупак, як асценъ яму грудзі праколе:  
нурцуе, плюшчыць, спадзлецца, што так уцякае,  
а шнур і жалеза усё за сабою цягае:  
вось так і Тадэвуш цягаў за сабою згрызоты,  
скакаў праз равы і платы ад шалёной журботы,  
без мэты й дарогі. Праблukaўши часу нямала,  
яго аж у саму сярэдзіну лесу загнала.  
Там трапіў зумысяці можа прыпадкам на ўзгорак,  
што сведкам быў шчасця ягонага ўчора,  
дастаў дзе задатак кахання, той цэтлік паганы,—  
на ўзгорак, як помнім, Святыніяй Задумы празваны.

Калі гэтак вокам наўкола кідае маркотна,  
глядзіць: Талімена! затоплена ў думках самотна,  
зусім ад ўчарашняе посташцю й строем адменна,  
у белі, на камені, а і сама як каменна;  
пахілены твар у адкрыта туліла далонне,  
не чутна рыдання, а знаць, у слязах яна тоне.

Дармо баранілася сэрца мягкое Тадэя,  
пачуў бо і літасць, і жаль, і стрымацца не ўмее.  
Хоць доўга глядзеў яшчэ немы, укрыты за дрэвам,  
урэшце ўздыхнуў і прамовіў к сабе гэтак з гневам:  
«Дурны! ці ж яна вінавата, што я памыліўся?»  
І ўжо да яе падысціся з-за дрэва хіліўся,  
як раптам Тальмена зрываецца ходу з сяджэння,  
кідаецца ўправа, улева, ляціць скроў струмение,  
а волас распушчаны, раскрыжавана, блядая,  
падскакуе, гоніцца ў лес, да зямлі прыпадае,

упала, не можа падняцца і ўеща ад мукаў  
страшных па дзярне; што за мукі, відацца із рухаў:  
хапае за грудзі, за шыю, за ногі, калены.  
Падскочыў Тадэвуш, бо думаў, што хвора страшэнна,  
або сфіксавалася <sup>11</sup>. Але ад іншай прычыны  
паходзілі рухі дзіўныя,

Ля блізкай яліны <sup>12</sup>  
снаваўся наўкола травою, рухавы і чорны.  
Не ведаць, чаму, ці з патрэбы, ці з іншай прычыны  
любіў асабліва бываць ля Тальмены святыні:  
дарог нарабіў ад узгорку мурашшай сталіцы  
й вадзіў там шарэнгі свае аж да самай крыніцы.  
Няшчасцем Тальмена прысела на іхны дарожкі;  
мурашкі, прываблены бліскам бляенькай панчошкі,  
узбеглі і густа давай казытаць і кусаці.  
Тальмена прымушана іх атрасаць, уцякаці,  
ў канцы на мураве сяде ў напаснікаў ловіць.

Тадэвуш ей помачы гэтай не можа адмовіць.  
Так чысцячы сунню, да самых аж ног пахіліўся,  
губамі, прыпадкам, на шчокі Тальмены зблудзіўся.—  
ў такім палажэнні прыязным хоць не гаварылі,  
на ранішніх спрэчках, аднак, замірэнне зрабілі,  
й не ведаць, як доўга трывала б такая размова,  
каб іх не збудзіўши нягодны званок з Сапліцова.

Ах, кліч на вячэр! Пара ўжо вяртацца дадому,  
тым болей, што недзе паводдаль чувацца трэск лому.  
А можа, шукаюць? нязгожа так разам вяртацца,  
давай жа Тальмена направа к гароду скрадацца,  
Тадэй жа налева пабег да вялікай дарогі,  
а мелі у тым адступленні абое трывогі.  
Тальмене здалося, што раз праз кусты ялаўцовы  
бліснуўся худы закаптураны твар Чарвяковы;  
Тадэвушу раз і другі мігануўся налева  
ценъ белы, даўгі, паказаўся ѹ схаваўся за дрэва;  
а што гэта мела бы быць, то не ведаў; прачуцце  
казала, што Граф у даўжэйным ангельскім сурдуце.

Вячэралі зноў у замчышчы. Упарты Пратазы,  
нагледзь на Суддзі забарону выразну, адразу  
у панску адсутніасць да замку ізноў штурмаваўся

І з крэдансам<sup>13</sup> там (як казаў) заінтрамітаваўся<sup>14</sup>.  
Ужо госці ўвайшлі, сталі колам; цішэй разгаворы;  
вышайшае месца заняў за сталом Падкаморы;  
такі яму гонар і з веку і ўраду належал;  
йдучы, усё кланяўся дамам, старым, маладзежы.  
Чарвяк быў адсутны, а месца ксяндза барнадына  
направа ад мужа ўзяла пані Падкамарына;  
Суддзя, калі гэтак гасцей у парадку наставіў,  
то стаў, па лаціне жагнаўся і стол благаславіў.  
Мужчынам гарэлку далі; тады ўсе пасядалі  
і моўчкі смачны халадзец забляяны сцябалі.

Па тым халадцы ішлі ракі, курчаты, шпарагі<sup>15</sup>  
ў таварыстве келіхай венгрыну, добрай малагі.  
І п'юць і ядуць у маўчанні. Нікому не ўнамку,  
ад часу, як сталі муры Гарашкоўскага замку,  
каторы гасціў у сябе столькі шляхты й так шчодра  
і столечкі віватаў чую, разгалошываў бодра,  
нікому не ўпамку такое вячэры хаўтурнай:  
у сені замковай вялізнай, пустой і пахмурнай  
чуваць толькі бразгат талерак і поканне коркаў,  
бы злыдні гасцем зашнуроўвалі рот ад гаворкаў.

Маўчаць было повадаў шмат. Хоць і праўда, мыслівы  
народ з палявання вірнуўся зусім не маўклівы,  
аднак як запал іх астрыг, заняліся аблавай  
і бачаць, што вышла з яе не з вялікаю славай.  
І трэба ж было, каб адзін каптурышча напоўскі  
там выскачыў, бытта Піліп з канапель<sup>16</sup>, і такоўскі  
стральдоў із павету ўсяго скасаваў бы? О стыдзе!  
Што ж скажуць на гэта ўсё ў Ашмянэ і у Лідзе,  
якія ад веку спрачалісь з тутэйшым паветам  
за славу стралецкую! Думалі, знача, над гэтым.

Асэкар і Рэент пахмурна, надута сядзелі:  
хартоў сваіх свежую ганьбу у памяці мелі.  
У вачох іхных зяць стаіць і нагамі махае,  
куртатым хвастом на наругу з-пад гаю ківае  
і гэтаю куртай, бы пугай, па сэрцы іх цвіча<sup>17</sup>...  
Сядзелі яны, нахіліўшы да місаў ablіtchi.  
Асэкар і новыя повады меў шчэ да жаляў,  
калі на Тальмену глядзеў, а пры ей на рываляў<sup>18</sup>.

Сядзела тады Талімена к Тадэвушу бокам,  
ледзь смела ускінуць калі на яго хоць бы вокам;  
хацела пахмурнага Графа хоць крышку забавіць,  
ўніягнуць у даўжэйшую гутарку, гумар паправіць,  
бо Граф дзіўна кіслы вірнуўся з сваей пагулянкі,  
хутчэй жа, як думаў Тадэвуш, з сваей пагляданкі;  
Тальмены не слухаў, падняўшы чало сваё горда,  
наморшчыўшы бровы, зірнуў ён амаль не з пагардай,  
затым як мага найбліжэй прысуваўся да Зосі,  
у шклянку яе налівае, талеркі падносіе,  
ўсміхасцца, кланяйца, тысячу ветласцей бае,  
то йзиоў вывароче вочы, глубока ўздыхае.  
Відацца аднак жа, нягледзь на такое чмучэнне,  
што так улісяўся<sup>19</sup> ён толькі на злосць Талімене;  
бо ўсё галаўою адверніца, пібы няўмысне,  
й штораз да Тальмены вачмі, пагражаюты, блісне.

Не можа Тальмена ўцяміці, што гэта знача;  
паціснула плечы і думала: глупства, дзівача!  
Урэшце, на Графіча новы залёты не строга,  
звярнулася, ўважна ізноў да суседа другога.

Тадэвуш пахмурны сядзеў, ані сушы, ні піўши,  
як бы прыслушаваўся, вочы ў талерку ўляпіўшы;  
яна аб здароўі пытае, віна падлівае,  
а ён за начэпнасць злуеца або пазявае  
і ліча благім (а не гэтакі быў яшчэ ўчора),  
што лішне Тальмена да ходаў залётлівых скора;  
ён згоршаны<sup>20</sup> тым, што ў сукенцы разрез заглыбока,  
пяскромна — а после ж вышэй як падняў сваё вока!  
Спалохаўся! Меў бо цяпер ён быстрэйшы зраніцы<sup>21</sup>,  
зірцуў толькі раз на Тальмены румяныя ліцы,  
адкрыў там адразу страшную вяліку тайніцу!  
а божачка, наружавана!

Ці сортам няўдалы  
быў руж, або неяк на твары працёрся памалу  
і мясцамі радзейшы згрубеўшую пэру<sup>22</sup> наскрозь  
адсланяе,  
а можа, на ўзорку (цяперака прыпамінае)  
ён сам, гаварыўшы заблізка, адмухнуў з бялілаў  
кармін, што лягчэйшы ад пылу матылевых крылаў.  
Тальмена ад лесу занадта спышала, ляцела,

паправіць таму сваіх колераў часу не мела:  
найгорай ля губаў відацца пісогі і пегі<sup>23</sup>.  
Тадэвуша вочы ўсё роўна, як хітрыя шпегі<sup>24</sup>,  
адкрыўшы ўжо здраду адну, дык затым па чародзе  
знаходзіць і іншыя фальшы у гэтym жа родзе:  
няма двух зубоў; на лабе, над шчакою  
маршынкі, маршынаў жа тысяча пад барадою!

Тадэвуш тады зразумеў толькі, як непатрэбна,  
за сцікла<sup>25</sup> прыгожую рэч разбіраць, як ганебна  
быць шпегам-каханкі, і як непрыгожа  
змяніць свае густы і сэрцы — ды сэрца хто ж зможа?  
Каханне дармо заступіці ён хоčа-сумлennем  
і холад души разагрэць свайго зроку праменем.  
Ужо гэты зрок як бы месяц, хоць свеце, не грэе,  
паверху души заблішчыць, як душа ледзяне...  
Такія ён сам сабе робе папрокі й дакоры,  
схліпшыся й моўчкі кусаочы губы у горы.

Тым часам злы дух яго новай пакусаю вабіць  
падслухіваць, што гаварылі там Зося і Графіч.  
Дзяўчына, прыветлай прэрыймасцю<sup>26</sup> Графа узята,  
ураз счыранела, спусціўшы свае вачанята;  
затым пачалі ўжо смяяцца, ў канцы размаўлялі  
аб неякім неспадзянкам у садзе спатканиі,  
аб неякім па лапухох і па градах ступанні.  
Выцягіваў вуши Тадэвуш і чутка іх ставіў,  
каўтаючы горкія слёзы, ў души сваей травіў<sup>27</sup>.  
Нягодную мяў ён бяседу. Як гáдзіна тая  
раздвоеным жалам затрутую зель выпівае<sup>28</sup>  
й, скруціўшыся после, скрутулкай на сцежцы дзе ляжа,  
назе пагражаючы, што, ідуchy, не зауважа;  
вось так і Тадэвуш, апоек атрутай зайдросці,  
здаецца — нічога, а покаўся праста са злосці.

У зборы нат найвесялейшым хай колькі злоеца,  
то іхна панурасць адразу на ўсіх разальеца.  
Стральцы ўжо маўчалі; другая старонка цішэе  
і моўкне таксама, заражана жоўчай Тадэя.  
І пан Падкаморы, хмурнейшы ад цёмнае ночкі,  
маўчаў, калі бачыў, што гэтак ягоныя дочки,  
паненкі пасажныя, гожыя, ў веку расцвеце,  
па думцы усіх, найпярвейшыя дзеўкі ў павеце,

сядзяць так маўкліва, бо моладзь аб іх і не дбае.  
Суддзю за гасціннае сэрца таксама чапае,  
а Войскі, на то паглядзеўши, па практицы лоўчай  
назваў ту вячэру не польскай, а неякай воўчай.

Пан Войскі меў слух, на маўчанне залішне чутлівы,  
вялізны быў сам гаварун, дык любіў гаварлівых.  
Не дзіва! са шляхтаю стравіў жыщё у нарадах,  
па сойміках, з'ездах, уловах, бяседах, нападах.  
Прывык заўсягды, каб бубніла бы нешта ля вуха,  
а нават тады, як маўчаў ці з лапаткай за мухай  
скрадаўся, ці марыш сядаваў, сабе сплюшчыўшы вочы;  
удзень разгаворы, а мусілі пават і ўночы  
казаць яму пацеры, розныя казкі й бытулькі,  
таму гэта быў заўсягды непрыяцелем люлькі,  
надуманай немцам на тое, каб нас счужаземчыць,  
казаў ён, што Польшчу анеміць, то знача, што  
знемчыць.

Прывыкшы да шуму, не мог спачываці, пачуўшы  
ураз цішыню, і будзіўся. Так мельнік, заснуўшы  
пры стукаце колаў, як толькі стрымающа восі,  
ўзарвецца і крикне з трывогай: «А слова сталося!»<sup>29</sup>

Даў знак Падкамораму Войскі паклонам паважна,  
рукою ад роту махнуў да Суддзі ён уважна,  
дазволу прасіўся. Абодва паны адкланілісь  
на немы ягоны паклон, ну дык, знача, згадзілісь.  
Пачаў тады Войскі:

«Асмелюсь да моладзі ўдаца  
й прасіць, пры вячэры каб зноў, як даўней, забаўляцца,  
не толькі жаваць. Бо няўко мы айцы капуцыны<sup>30</sup>?  
А хто міжкі шляхтай маўчыць, гэтаксама ён чыне,  
як той паліўнічы, што ржаве набоі у стрэльбе,  
таму нашых продкаў гаворкасць выхвалюю вельмі.  
Па уловах ішлі да стала, ды не толькі, каб есці,  
а разам душу узаемна сабе каб адвесці  
у гутарках; прыпаміналі так дзень яны цэлы:  
заганы, пахвалы стральцу і аблёнікаў, стрэлы  
і гончых. Кацілася шумна гамонка й рухава,  
так міла для вуха лаўца, як другая аблава.  
Я ведаю, ведаю: чорная клопатаў хмура  
ўзімлялася над вамі, не ѹнакш, з Чарвякова каптура!

Няўдачы вам сорам! Хай сорам, аднак, вас не пале:  
не раз і найлепшыя нават стральцы не папалі;  
стралецкі то лёс пападаць і хібляць, напраўляці.  
Я сам, хоць са стрэльбай цягаўся ужо ад дзіцяці,  
хібляў! а хібляў і стралец гэны слайны Тулошчык,  
часамі, бывала, не трапе Райтан сам нябожчык.  
Аб ім раскажу вам пасля. Што датыча няўправы  
цяпер з ведзмядзём, што ён вырваўся гэтак з аблавы,  
што пасле двайм панічом аж прышло адступіці,  
хоць мелі жа ж піку, то гэтага нельга хваліці  
ні ганіць; бо ходу даваць, як набой у стрэльбе,  
то гэта ўжо трус над трусамі і ганіцца вельмі;  
ці звера к сабе добра не падпусціўши, на слепа  
стравяць, не узяўши на мэту, як нейкі цялепа,  
ганебна здаўна. Калі ж добра да мэты хто змера,  
разважна падпусце прытым, як належыцца, звера,  
а хібе, то можа тады адступіць без журботы  
ци з пікай ісці, анно толькі з уласнай ахвоты,  
не з мусу; рагач бо, ці піка, стральцу даручоны  
не дзеля нападу, а дзеля сваей абароны.  
Вось гэтак было па-старому, дык мне вы паверце  
і вашай уцечкі ўжо так не бярыце да сэрца.  
Каханы Гадзю і Ясне вяльможны Пан Графе!  
Як толькі успомніце часам аб сёняшнім трафе,  
то ўспомніце разам і Войскага перасцярогу:  
ніколі адзін не заходзіць другому дарогу,  
ніколі ўдваіх не стравяць да адное звярыны...»

Пан Войскі якраз вымаўляў гэта слова: звярыны,  
калі напаўголас Асэсар шапнуў тут: дзяўчыны.  
А, брава! ускрынула моладзь, пачуліся смехі.  
Чаргой паўтаралася перасцярога Грачэхі,  
апошнія слова прамовы: адныя звярыны,  
а іншыя з голасным смехам кричэлі: дзяўчыны;  
а Рэент шапнуў тут: кабеты, Асэсар: какеты,  
і вочы свае у Тальмену ўтапіў, як штылеты<sup>31</sup>.

Не думаў жа Войскі зусім прымяўляць анікому  
й на то не зважаў, што шанталіся там пакрыёму:  
так рады, што можа і дамаў і моладзь рассмешыць,  
звярнуўся і да паляўнічых, таксама нацешыць  
іх, а наліўши у чару віна, прадаўжае:

«Дармо маё вока ксяндза барнадына шукае;  
хацеў бы й яму расказаць я прыпадак цікавы,  
падобны якраз да сягонняшній нашай аблавы.  
Як Ключнік казаў, што спаткаў у жыцці сваім цэлым  
ўсяго аднаго, з Чарвяком што зраўняўся бы стрэлам,  
то знаў я й другога. Ен мэтным бо стрэлам таксама  
вяльможаў дваіх ратаваў; гэта бачыў жа сам я,  
у пушчы калі Налібоцкай гайсаў і пасасваў  
пасол наш Райтан пан Тадэвуш із князем Дынассаў<sup>32</sup>.  
Ані не зайдросцілі шляхціца славе паноўе,  
а першыя самі пілі за яго на здароўе  
і прэзантаў розных без ліку яму надавалі.  
і скuru дэіка, што забіў. Раскажу я вам далей  
пра стрэл і скuru ту, як сведак навочны, падобна;  
а здарылася гэна якраз як сягоння, падобна,  
притым найвялікшым за гэных часоў паляўнічым,  
якімі ж Райтана і князя Дынассаў мы лічым».

Аж тут адазваўся Суддзя, даліваючы чашы:  
«П'ю за Чарвяка, пане Войскі, у руکі у ваши!

Калі квастара і не можам збагаціць мы даткам<sup>33</sup>,  
аднак жа за порах заплаціма іншым парадкам.  
Ручаем, што звер, у бары што сягоння забіты,  
у кляштарнай кухні гады будзе два не спажыты.  
Скуры жа ксяндзу не дамо; ці сілком яе воземем,  
ци сам яе ўстуле з манаскай пакоры па просьбe,  
ци нават, як трэба, куплю сабалёў хоць дзесяткам,  
а з ей жа па-нашаму гэтакім зробім парадкам:  
найпершы вянец тут і славу бярэ слуга божы,  
скuru жа наш Пан Падкаморы аддаці паложа  
таму, хто усё ж заслужыў на другую награду».

Пагладзіў аж лоб Падкаморы на гэткую раду.  
Стравяць зашумелі, і кожны з іх нешта цыганіў:  
адзін, што ён звера знайшоў, а другі нібы раніў,  
той кажа, што псырню пазваў, той за зверам пагнаўся.  
Асэсар із Рэентам тутака зноў заспрачаўся,  
адзін выхваляючы надта сваю Сангушкоўку,  
другі балабанаўку слаўную Сагалясоўку.

«Суддзя, мой суседзе,— азваўся ў канцы Падкаморы,—  
што першы награда ксяндзу, то нямашака спору;  
другую ж налягка аддаць, бо скажу без наругі,

што ўсе, мне здаецца, тут роўныя маюць заслугі,  
ўсім раўнную зручнасць, удаласць, адлагу прызначыў  
бо лёс, але двух небяспекай вялікшай адзначыў,  
над імі была жа паднятая лапа вядзмежка,  
то Граф і Тадэвуш, дык ім і скурá прыналежа.  
А што Пан Тадэвуш уступе, я ў тым пракананы,  
бо ён маладзей, спадароў жа пляменік каханы,  
дык Spolia оріта<sup>34</sup> возьмеш сабе ужо, Графе,  
хай луп<sup>35</sup> па аздобу ў пакой твой стралецкі патрафе,  
хай памяткай будзе сягонняшнія нашай забавы  
і знакам лавецкага шчасця і будучай славы».

Замоўкнуў, вясёлы, што радасць вялікую справіў  
для Графа — не ведаў, як сэрца яму акрывавіў.  
Бо Граф на пакою стралецкага тыя ўспаміны  
падняў мімаволі свой зрок на лабы на ласіны,  
на тыя развесісты рогі, як лес ляўрыновы<sup>36</sup>,  
засеян рукою бацькоў на вянкі для сыноў, і  
на тыя партретаў рады, што харошачь філяры<sup>37</sup>,  
на герб, на скляпенні бішчэўши, Паўкозіч прастары  
— усё яму голасам прошлых часоў гаварыла,  
казала, дзе госце цяпер, з летуценняў будзіла.  
Наследнік Гарэшкай гасцем між парогаў забратых,  
бяседнік Сапліцаў, тых ворагаў вечна заклятых!  
А зайдрасць пры тым жа, якую к Тадэвушу чуе,  
мацней ящэ Графа супроці Сапліцаў бунтуе.  
Прамовіў ён з горкай усмешкай: «Для скромнае хаты  
мәй, уважаю, што гэтакі дар забагаты:  
мо' лепей, калі між ласёў тут вядзмежъ пачакае,  
пакуль разам з замкам мне суд у канцы не прызнае».

Згадаў Падкаморы, к чаму тут снуеца аснова,  
дык бразы у сваю табакерку і просе так слова.

«То варта пахвалилаў,— ён кажа,— мой Графе суседзе,  
што гэтак аб справах, Пан, рупішся, нат пры абедзе,  
не так, як сягоння паміж панічамі у модзе,  
якія жывуць без рахунку. Манюся у згодзе  
і згодай старонаў закончыць свой суд падкаморскі;  
дагэтуль адзінай труднасць то грунт гэта дворскі.  
А маю ўжо спосаб замены, за грунт знагародзіць  
зямлёю манерам такім во...» І тутака ўзяўся выводзіць  
парадачна (як заўсягды) гэны план зрыхтаваны;

і быў да сярэдзіны блізка, аж неспадзянаваны  
узнáўся штось рух пры стале. Во адныя ўжо нешта  
угледзелі, пальцам паказуюць, после і рэшта,—  
і гэтак галовы усе, бы пры ветры зваротным  
калоссе, зварнуліся разам у бок адваротны,  
у кут.

У куце тым партрэт там вісеў і дагэтуль  
апошняга пана з Гарэшкай. З-пад тога партрету  
праз дзверцы малыя, укрытыя шчыльна ў філяры,  
няўзнач паказалася постаць, падобна да мары.  
Гарвазы!.. пазналі яго і па зросце й па твары,  
па слáўных Паўкозічах, курце зжаўцелай дваровай.  
Ступае так проста, як стоўп, ён, нямы і суроўы,  
не зняўши ні шапкі, ні нат галавой не кіўнуўшы;  
ў руках, як кінжал, гэтак ключ свой бліскучы трymae,  
во шафу адкрыў і у ей штось круціць пачынае.

Стаялі ў сяñех абапёрты ў кутох на філяры  
там два курантовы зачынены ў шафах загары<sup>38</sup>,  
старыя манюкі, із сонцам даўно ўжо ў нязгодзе,  
палудзень паказвалі часта а самым заходзе.  
Гарвазы ніяк не прыбраўся махіны направіць,  
а, не накруціўши, не мог гэтаксама аставіць,  
драчыў<sup>39</sup> так штовечар загары ключом безупынна.  
Цяпер жа на тое якраз прыпадала гадзіна.  
Тады, калі справай займаў Падкаморы увагу  
старон зацікаўленых, ён пацягнуў там за вагу:  
шчарбатым зубом скрыгатнулі калёсікі ржавы,  
дрыгнуў Падкаморы, ураз адараўваўся ад справы  
і кажа: «Пакінь на пасля сваю пільну работу!»  
І далей выкладываць планы. А Ключнік на посоту<sup>40</sup>  
мацней пацягнуў шчэ за гіру другога цяжару,  
і птушка, якая сядзела на версе загару,  
трапечучы крыллем, запела курантавы нуты.  
Птах зроблены штучна, а толькі шкада, што папсуты,  
скрыпей і пішчэў, заікаўся, чым далей, тым горай.  
Дык госці у смех; перараўваў тады зноў Падкаморы.  
«Гэй, Ваша Пан Ключнік, ці лепей жа пушчык,—  
ускрыкнуў,—  
як нос свой, шануеш, то годзе мне крыку і квіку!»

Гарвазы пагрозы аднак жа зусім не збаяўся,  
паважна ён правай рукой на загар апіраўся,

а левай узяўся пад бок і стаяў такі горды.  
«Эге, Падкаморы! — крикнуў, — то панскія жарты,  
за пушчыка менш верабей, на сваім жа ён смеці  
смялей, чымся пушчык, што ўлес у чужыя павеци.  
А Ключнік — не пушчык; хто поччу ў чужое паддашша  
улезе, то гэтакі пушчык, а Ключнік пастраша».

«За дзверы яго!» — Падкаморы ускрыкнуў, «Мапанку,  
мой Графе,— тут Ключнік усклікнуў,— што дзеецца ў  
замку Гарэшкай?! Ці мала, што гонар свой панскі Граф  
пляміш, з Сапліцамі сеўши ў бяседу, з такімі шышамі!  
А трэба яшчэ, каб мяне, урадоўца у замку  
і ключніка дому, Гярваза Рубайлу, Мапанку,  
к таму зневажаці!.. Не бачыш хібá, Пан, разбою?»  
Азваўся тут тройчы Пратазы: «Прашу супакою!  
Уступіце! Я, кажа, Пратазы Бальтáзар Брахальскі,  
падвойнага ймя, я калісь генерал трывнальскі,  
па-простаму возны, раблю пратакол, апісанне  
вазненскае, з гэтым жа разам і месца дазвання,  
усіх дабрародных прысутных бяру на свядэцтва<sup>41</sup>  
і пана Асэсара клічу урэшце на следства,  
а з поваду гэта вяльможнага Пана Сапліцы:  
у справе інкурсії, знача, паезду граніцы,  
гвалт замку, каторым Суддзя зусім праўна ўладае,  
а довад выразны, што нават гасцей тут прымаете».  
«Брахач! — вераснуў яму Ключнік,— дастанеш, паганы!»  
Й з-за пояса пук ухапіўши ключоў павязаных,  
кругнутую іх кругом галавы і з усенькай натугі  
жбурнуў. Пук жалеза ляцеў, як бы камень той з пугі,  
і, пэўне, Пратазаму лоб расшчапіў бы на чверці;  
ды Возны, на шчасце, скіліўся і ўцёк так ад смерці.

Ўзарваліся з месца усе; на хвіліну во глуха  
і ціха, аж крикнуў Суддзя: «У дыбы яго, зуха!  
Сюды, дзеецюкі!» — і ўся чэлядзь рванулася жвава  
праходам вузкім, што праміжкы сцяною і лавай.  
Ды Граф пасярэдзіне крэслам заставіў дарогу  
й на гэтакім слабенькім шанцы паставіўши ногу:  
«Не важчыся! — крикнуў. — Суддзя! не дазволю нікому  
пакрыўдзіць майго тут слугу, ў маім собскім жа дому.  
Як скарга ў каго на старога, то мне хай гавора».

У Графавы вочы зірнуў ускаса Падкаморы:  
«Без Вашае помачы сам я змагу пакараці  
зухвальца шляхцюру, а Вам, Пане Графе, трэ знаці:  
прад дэкратам замак сабе прысадечываць рана!  
Не Ваша цяпер гаспадар, не пытаем Васпана!  
дык ціха сядзі, як сядзеў; як сівия галовы  
нішто, то шануй жа хоць першы урад павятовы!»

А Граф адпаліў: «Надаелі мне вашы парады  
й парадкі, ўсе гэтыя нудныя ўзгляды і ўрады!  
Даволі ўжо глупства зрабіў, што заняўся з Васпанствам  
у выпіўку, што заканчаецца ўжо грубінствам.  
Здасцё яшчэ справу мне з гонару гэткай абразы.  
Пабачымся ў стане цвярозым! За мною, Гярвазы!»

Зусім не чакаў Падкаморы такога адказу.  
У чару віна падліваў сабе ён, як адразу  
уражаны Графа зухвальствам, бы неякім громам,  
на чару апёршыся бутлем зусім нерухомым,  
набок галаву сваю выцяг, вушэй настаўляе,  
шырока ён вочы расплюшчыў, хоць рот адкрывае —  
маўчыць; але чару ў руцэ так магутна націснуў,  
што покнула шкло, зазвіела, аж вочы запырнуў;  
казаў бы, агонь з тым віном у душу яму ўліўся,  
так вочы успыхнулі й твар так крывею ablúise.  
Парваўся<sup>42</sup> казаць, ды малоў у губах невыразне  
шчэ першае слова, аж плюнуў праз зубы: «Ты, блазне!  
Графюк, такі важны! Тамаш, карабэлю! Ну я ту  
наўчу цябе розуму, блазне! давай яго кату!  
На ўзгляды, урады выкрыўлюе міну ўжо кіслу!  
А я цябе зараз па кольчыках гэтых як свінсу!  
Дык форы<sup>43</sup> за дзверы! Да шаблі! Тамаш, карабэлю!»

Прыяцелі тут к Падкамораму ўжо падляцелі,  
Суддзя ухапіў за руку: «Гэта, Пане, рэч наша,  
я вызваны тутака першы. Пратазы, палаша!  
Пушчу яго ў скокі, маўляў ведзмядзя на кіёчку<sup>44</sup>.  
Тадэй жа Суддзю устрымай: «Пачакай жа, Стрыёчку  
і пан Падкаморы, паважным людзём ці ж гадзіцца  
вязацца із жэўжыкам: моладзь на тое, каб біцца.  
Пазвольце: я добрага чосу патраплю задаці,  
а Ваша храбёр, што умееш старых вызываці,  
пабачым, ці гэтакі рыцар страшэйны ўжо дужа;

расправімся заўтра мы, выберам пляц і аружжа.  
Сягоння ўцякай, пакуль цэлы».

Нязгоршая рада,  
бо Ключнік із Графам папалі, што горай не нада.  
З застолля вышэйшага рваліся толькі йшчэ крыкі,  
а з востра канца ўжо ляцелі бутэлькі без ліку  
кругом галавы пана Графа. З трывогі кабеты  
у просьбы, у плач; Тальмена ўскрычэла: «Нестэты<sup>45</sup>!»  
і, вочы падняўшы, усталі і пала у млосці,  
схіліўшыся шыяй на грудзі да Графавай Мосці  
і лабудзі грудзі паклаўшы на Графавым лоне.  
Хоць Граф і злаваўся, аднак устрымаліся ў разгоне,  
узяўшы чуціць<sup>46</sup>, абціраць.

На Гярваза тым часам  
ляцелі бутэлькі і ўслончыкі ўсцяж, раз за разам;  
ужо пахіснуўся; дварня, кулакі закасаўшы,  
была бы ужо на Гярвазага гурмам напаўшы,  
аж Зося, пабачыўшы гэта і літасцю ўзята,  
яго засланіла, расставіўшы ўкрыж ручаняты.  
Устрымаліся. Звольна Гярвазы тады уступаўся  
і знікнуў з ваччу; ўжо шукалі, пад стол дзе схаваўся...  
аж з боку другога, маўляў з-пад зямлі, паказаўся.  
Рукамі магутнымі лаву схапіўшы, рухава  
крутнуў, бы вятрак, і, з паўсеней ачысціўшы жавава,  
ўзяў Графа, і гэтак абодва, заслонены лавай,  
адходзілі к дзверцам. Ужо падышлі да парогу,  
Гярвазы стрымаліся, на ворагаў глянуў; дарогу  
свабодну ўжо мае, а толькі у думках зважае,  
ці дальш адступаці, ці новага шчасця шукаці.  
І выбраў другое. Як бы за таран, ухапіўшы  
за лаву, з размахам падняў; галаву адхіліўшы,  
і выпяўшы грудзі, занёсся ісці перамогай,  
аж глянуў на Войскага... Й сціснула сэрца трывогай.

А Войскі, сядзеўшы ціхутка з прыплющчаным вокам,  
эдаваўся пагружаны ў думанні дужа глыбокім;  
і толькі тады, калі Граф з Падкаморым пазлуўся  
і Суддзі загразіў, то стары галавой павярнуўся  
і, двойчы зажыўшы табакі, працёр сабе вока.  
Хоць Войскі Суддзі прыхадзіўся раднёю далёкай,  
у дому гасцінным ягоным прабыўшы нямала,

к здароўю прыяцеля вельмі адносіўся дбала.  
На бойку ўглядаўся цікавы, як бойкія малыцы.  
Выцягваў памалу руку, даланю, затым пальцы  
на стол; клаў на жа у далоні, чаранком аж да ногця  
паказнага пальца, жалезкай адвернут да локця,  
руку адхіліўшы у тыл, так ківаў, забаўляўся  
як бы, а на Графа тым часам усё углядаўся.

Страшная калісьці ў бітве гэта штука кідання  
нажоў, у Літве ўжо памалу прышла ў занядбанне,  
знаёмая толькі старым. Прабаваў яе Ключнік  
па корчмах не раз, але Войскі на гэта быў зручны.  
Відацца з замаху руکі, што магутна удэра,  
а лёгка згадаці з ваччу, што у Графіча мера,  
(з Гарэшкай апошняга пана, хая па кудзелі).  
Тых Войскага рухаў малодшыя не зразумелі;  
Гярвазы зблізіў, зараз Графа за лаваю крые,  
к дзвярём адступае.— «Лаві!» — грамада уся вые.

Як воўк той, пры падле абскочаны псамі няждана,  
кідаецца вослеп у злосці, што ежа прарвана,  
ужо здаганяе, аж тут у сабачым вярэску  
во трэспнула ціха ад курка... воўк знае па трэску,  
стрывожыўся, глянуў і бача стральца на мігненне  
адно, як, схіліўшыся, ўспёрысь рукоj на калене,  
ён стрэльбаю водзе за ім і ўжо цынгель хапае;  
воўк, вушы спусціўшы і хвост падтуліўшы, ўцякае...  
Кідаецца псярня за ім з трымфальным галасам,  
за кудлы скубе, а як звер к ім адвернеца часам  
і зяпаю ляпне ды белых клыкоў скрыгатанием  
ледзь-ледзь пагразіць ім, то псярня ўцячэ з  
скавытаннем:  
вось так і Гярваз адступаў тады з грознай паставай,  
стримоўваў напаснікаў грозным пагледам і лавай,  
аж разам із Графам папалі ўглыб цёмнай фрамугі<sup>47</sup>.

«Лаві!» — загрымела ізноў там. Трыумф быў не доўгі,  
бо над галавою натоўпу Гярваз нечакана  
на хорах з'явіўся ізноў, пры старых там варганах  
із трэскам давай вырываць алавяныя дуды;  
зажарыўшы імі з гары, нарабіў бы ён шкоды,  
ды госці ўцякалі, балей не чакаўшы знявагі,  
і слугі ўжо біцца не мелі ахвоты й адвагі,

а ўслед за панамі, схапіўшы начынне, ўцякалі,  
што нават накрыцце і розны там спрат пакідалі.

А хто ж там апошні, нягледзь ні на грозьбы, ні ўдары,  
пляц бою пакінуў? — Пратазы Брахальскі удалы.  
Ен, стаўшы за крэслам Суддзі непарушана, стойка,  
абвестку цігнуў сваім возненскім голасам бойка,  
аж, скончыўшы толькі, з пустога зышоў баявішча,  
дзе кінуў ляжаўшых параненых, трупы, звалішча.

Хоць страты ў людзёх не было, ды усенечкі лавы  
з нагамі былі пазвіханымі, стол жа кульгавы  
таксама, абдзёрты з абруса, падёг на залітых  
чырвоных талерках, яквой на шаломах пабітых,  
паміж курчат, індыкоў пакалечаных целаў,  
між рэбраў каторых нямала йшчэ вілкаў стырчэла.

І хутка ў самотным старым Гарашкоўскім будынку  
вярталася ўсё да звычайнага зноў супачынку.  
Сцямнела. Астаткі багатае панская яды там  
ляжалі, як бы на начную пачостку Дзяды<sup>48</sup>, са-  
біраціся мелі мярцы<sup>49</sup> на заклятыя слова.  
Ужо тройчы ў падстрэшны пракрыкнулі совы,  
як бы гусляры, што вітаюць, як месяц усходзе,  
і, паўшы на стол праз вакно, раздрыжэўшыся, бродзе,  
душа бы чысцовая; здолу праз дзіры ў палацы  
выскакуюць, моў бы праклятыя грэшнікі, пачы...  
грызуць, запіваюць; часамі ў куце непрыбрана  
на тост гэтym марам<sup>50</sup> успокінісць бутэлька шампана.

А там, на паверсе вышэйшым, у залі, празванай,  
хоць люстраў даўно ўжко не мела, святліцай люстранай,  
пан Графіч стаяў на балконе, павернутым к браме,  
і так халадзіўся, сурдун свой надзеўшы на рамя  
адно, рукаво жа ёк другое ў палу сфалдаваўшы  
пад шыяй і грудзі сурдуном, бы плашчом, ўдрапаваўшы.  
Гярвазы хадзіў шырачэністым крокам па залі;  
абое задуманы самі з сабой размаўлялі.  
«Ага, пісталеты,— Граф кажа,— або і палашы».  
«І замак, і вёска,— ціцерыўся Ключнік,— то нашы».  
«І дзядзьку й пляменніка,— ўскліківаў Граф,— ўсё

племя

за раз вызывай!» А Гярвазы: «І замак, і землі,  
і сяло забірай!» Так сказаўшы, звярнуўся да Графа:  
«Як хочаш, Панок, супакою, то ўсё ім заграбай.  
Нашто тут працэсы, то ж справа, як сонейка, чиста:  
ў руках бо Гарэшкаўскіх замак гадоў больш за трыста;  
часць грунту з двара адварвалі у час Таргавіцы<sup>51</sup>  
і, ведайце самі, далі на ўладанне Сапліцы.  
Не толькі ім гэтую часць, але ўсё адобраці  
належала, каб кару за кошты працэсаў спагнаці.  
Я пану казаў заўсягды: ўсе працэсы — дурнота;  
я пану казаў заўсягды, што наезд — то работа!  
Бо так па-старому: хто раз які грунт здабывае,  
той пан, бо хто выграў у полі, ў судзе выгryвае.  
А што да даўнейшых усякіх з Сапліцамі спорак,  
то ёсцека лепшы на то за працэсы Цызорык;  
калі ж бы на ломач Мацей сваю «Розачку» даў бы,  
Сапліцаў із ім я на сечку ўдваёх ѿшаткаваў бы».

«Ну, брава! — Граф крыкнуў,— а план твой  
гатыцка-сармацкі<sup>52</sup>  
мне лепей куды да спадобы, як спор аднакацкі.  
Ах, важна! на цэлай Літве мы паробім галасу  
паходам такім нечуваным з даўнога ўжо часу,  
і самі забавімся. Два ўжо гады тут сяджу між лясамі,  
якую ж дзе бачыў бітву? за мяжу з мужыкамі!  
А наша выправа крыві праліванне варожа.  
Адбыў раз такую у часе сваей падарожкі.  
Калі я гасціў у знаёмага князя ў Сіцылі,  
разбойнікі ў горах ягонага зяця схапілі  
й затым ад радні яго водкупу нагла жадалі.  
Сабралі мы ўсіх, што былі там і слугі ёй васалі,  
і напалі; тады сам я забіў двух разбойнікаў запар  
і вызваліў вязня, найперш уляцеўшы у табар.  
А мой жа Гярвазы! Які гэта быў троумфальны;  
хароши які паварот наш ваенна-фэўдалъны!  
Народу з вянкамі спаткалі нас цэлья плоймы,  
удзячнай князя дачка аж мне пала ў абоймы.  
Калі ж да Палермо прыйшоў, то ўжо зналі з газеты  
і пальцам мяне там паказвалі ўсенькі кабеты.  
А нават аб гэтym такім рамантычным здарэнні  
раман друкавалі, дзе я там стаю па найменні.  
Раман называецца: «Граф, або йначай тайніцы  
на замку на Бірбантэ-рокка». Ці ё тут цямніцы

пад замкам?» «А ёсць,— кажа Ключнік,— вялізны  
піўніцы<sup>53</sup>,  
пустыя! бо выпілі ўсенька віно з іх Сапліцы».«І джокаяў,— Граф размышляе,— узбройці можа,  
і з воласці клікнуць васаляў...» «Што, лёкайяў? Крый,  
пане, божа! —  
Гярваз прарывае,— заезд не лічы, Пан, гультайствам!  
Хто ж бачыў заезды рабіці з мужыцтвам, з лякайствам?  
Мой Пане, відаць, на заездах зусім не бывалі!  
Вусалі — то іншая рэч, прыдадуцца вусалі.  
А толькі шукаць іх не ў воласці, а па засценках:  
у Добрыне, Рэзькаве, Цятычах, Рубне, Рубенках.  
Адвечная шляхта, і рыцарску кроў яна мае,  
і шчыра Гарэшкай фаміліі ўся спагадае,  
і ўсе ненавідзяць ад сэрца Сапліцаў праклятых.  
Я стуль набяру ужо шляхціцаў з трыста вусатых,  
мая гэта справа. А пан сабе йдзі да палацу  
і выспіся, заўтра пайдом на вялікую працу.  
Пан любіш паспаци, другія ўжо пеўні чувацца,  
а я папільную тут замку; як будзе відацца,  
то з сонейкам стану ў Даўрынскім засценку, Мапанку».

На гэтыя слова пан Граф адышоўся з кружганку;  
аднак жа яшчэ паглядзеў праз атвор у стральніцы  
і, бачучы многа святла у дамоўстве Сапліцы,  
гразіў: «Люмініце<sup>54</sup>, а заўтра а гэтай пары  
раз'ясніца ў замку, сцямнене у вашым двары!»

Гярвазы сядзеў на зямлі, да сцяны прысланіўшысь,  
цяжкай галавой ад задумы на грудзі схіліўшысь.  
Паў месячны светац на верх галавы яго лысы,  
Гярвазы па ім жа выкрэсліваў пальцам нарсы,  
відаць, рыхтаваў ён паходаў ваенныя планы.  
Усё болей цяжэюць павекі яго непраспанны,  
кіёнуться ўжо шыяй і чуе, што сон забірае,  
дык пацеры, водле звычаю, казаць пачынае.  
Ды хутка паміж «айчанасам» і «здравась-марыяй»<sup>55</sup>  
натоўпам нахлынулі розныя мары дзіўныя.  
Прад Ключнікам роем Гарэшкі паны праляцелі:  
нясуць буздыганы<sup>56</sup>, другія нясуць карабэлі,  
а кожны падкручуе вусы і страшно спазірае,  
складаецца шабляю ці булавой патрасае;  
затым адзін цень і ціхі, і паўмурны мігнуўся

з крываваю плямай ў грудзёх. Аж Гярвазы ўздрыгнуўся:  
то Столнік! зачаў наукола сябе ўсё жагнаці  
і, гэтыя сны каб страшныя хутчэй адагнаці,  
давай адгаварваць літанью аб душах чысцовых.  
Ды звоне ў вушшу, і узрок яму склеіўся знову —  
вось конная шляхта натоўпам, бліщаць карабэлі:  
заезд! а наперадзе Рымша й Каэрліч<sup>57</sup> ляцелі.  
І бача самога сябе: на кані сіваватым,  
з рапірам страшным сваім, над галавою паднітым,  
ляціцы: расхлістана па ветры шуміць тарататка,  
а з левага вуха апала на тыл канфед’ратка<sup>58</sup>;  
ляціцы; па дарозе і езных ён вале,  
урэшце, дапаўшы, стадолу Сапліцы падпале —  
цяжкая ад мар галава тут на грудзі спадае,  
й апошні Гарэшкава Ключнік вось так засынае.

## Вылица шостая



ЗАСЦЕНАК<sup>1</sup>

ЗМЕСТ Граф З'ехаў - 135

Першыя ваенныя рухі заезду.— Выправа Пратазага.— Чарвяк з пам Суддзей радзіцца аб публічнай справе.— Далейшы працяг на праснай выправы Пратазага.— Каноплі.— Шляхоцкі засценак Добры.— Апісанне сялібы і асобы Мацюка Дабрынскага.

Нязначна выкрадваўся свет без румян з сумароку імглістага, дзень ведучы без прасвету у воку.  
Даўно ужо дзень узышоўши, а ледзь што відомы.  
Вісела імгла над зямлёй, як страха із саломы  
над беднаю хаткай літоўца; а з боку усходу  
відацца з бляйшага крышку на небе абводу,  
што сонца усталала, зысці на зямлю ужо мае,  
ды толькі навесела йдзе, па дарозе драмае.

Спазнілася ўсё на зямлі за нябесным прыкладам.  
Гаўяды<sup>2</sup> запозна на пашу кранулася стадам  
і здыбала зайцаў пры снедані познім па спанні.  
Варочашца звыклі яны да гаёў пры світанні,  
ды сёння ў імgle то макрышу грызуць, то ў папары  
выкопуюць ямкі ў раллі, сабіраюць ў пары  
й на вольным паветры забавіцца вольна маніца;  
аднак прад гаўядам прымушаны ў лес павяртацца.

У лясох цішыня. Як нямыя, птушыныя хоры,  
і туліцца птушка да дрэў, атрасаючы пёры,  
уцісне галоўку у плечыкі, вочы зажмура  
і сонца чакае. На беразе лужы панура  
клякоча бусліцца; на копках размоклы вароны,  
разяўлены, цягнуць гаворкі свае несканчоны;  
абрыдлая гаспадарам варожба непагоды.  
А гаспадары ўжо даўно як пайшлі да работы,

І жнеі ўжо песню сваю зачягнулі гаротну,  
як слотны той дзень, аднастайную, сумну, маркотну,  
сумнейшую тым, што без рэха плыла туманамі.  
Хрусиулі з збложжы сярпы. І касцы ўжо радамі  
бражджаць у пракосах атавы паміжы лугамі,  
насвістуюць песні, а з кончанай кожнай страфою  
прыстануць, жалеза паменцяць і йдуць чарадою.  
Людзей, ні сярпоў, ані кос праз туман не відацца,  
а толькі як водгук нявіднага грания чувацца.

Аконам, прысёўшы сабе на снапе, бы з маркоты,  
накручуе штось галавой, не пльнуе работы,  
а ўсё на гасцінец глядзіць, на растайны дарогі:  
там дзеецца нешта, надобна да нейкай трывогі...

Дарогій гасцінец сягоння чамусь спазаранку  
ужо ажылі незвычайна. Мужыччу фурманку  
са скрыпам хтось гоне, як почту, за ей вылятае  
шляхоцкая брычка, турчыць, здаганяе, міас;  
з дарогі аднай пасланец, як кур'ер які, гоне,  
а з правай наўзавады больш за дзесяцьера коней.  
Сняшаюцца ўсе і кірующа ў розныя староны.  
А што гэта знача? Устаў і аконам здзіўлены,  
хацеў распытатца; хоць доўга стаяў над дарогай,  
ды клікаў дармо і не мог затрымаць анікога,  
ані распытать у імgle. Так мігаліся езныя, бытта  
бы цені, чуваўся глухі толькі топат капытая,  
а што наўдзіўнішы, цокат аружнае сталі:  
аконама разам і радасць, і страх абымалі.  
Хоць час на Літве выдаваўся тады і ціхуткі,  
глухія, адиак, аб вайне ужо лёталі чуткі,  
і так: аб французах, Дамброўскім, аб Напалеоне.  
Няўжо варожба на вайну ездакоў гэтых гоне?  
Аконам пабег да Суддзі, каб ўсё расказаці,  
а ё сам ад яго спадзіваўся што-небудзь дазнаці.

У Сапліцаве госці і хатнія после тэй звады  
ўчарашній усталі маркотны, сабою не рады.  
Дармо тады Войшчанка дам к кабале<sup>3</sup> запрашае,  
мужчынаў кампанія граць у мар'яша не мае  
ахвоты: зашыліся ціханька ўсе па куточках,  
мужчыны закуруюць люлькі, жаекі пры пруточках;  
аж сняць нават мухі.

Пан Войскі пакінуў лапатку,  
такой цішынёю зануджаны, йдзе у чалядку.  
Ляпей ахмістрыці у кухні паслухаці крыкаў  
і кухара гро́зьбаў і куксаў, падкухцікаў зыкаў.  
Там Войскі стаяў у прыемным якімсь захапленні  
пры русе ражноў, аднастайна вярцеўших мячэні.

Суддзя, зачыніўшысь ад рашня, пісаў у святліцы,  
а Возны ад рашня чакаў пад вакном на прыэбіцы.  
Закончышы позву, Суддзя Пратазá заклікае  
і голасна жалабу тую на Графа чытае:  
за скры́джанне гонару, кры́дныя розны выразы,  
Гярвазага скаржа за гвалты, напад і уразы;  
абодвух жа іх за пярэхвалкі, кошты судовы  
ён цягне у суд гарадскі у раестар тактовы<sup>4</sup>.  
Трэ позву<sup>5</sup> сягоння ўручыці да заходу сонца.  
Прымаў гэта Возны з паважнаю мінай, бясконца,  
й рукою і слухам: як толькі ён позву на вочы  
лабачыў, стаяў хоць, а рады б, здаецца, падскочыў.  
На самую думку працэсу ён адмаладжаўся;  
успомніў, як, ходзячы з позвамі, часта набраўся,  
бывала, гузоў, але часта і шчодрых заплатаў.  
Вось так і жаўнер, што жыццё у вайнे пракалатá<sup>6</sup>,  
а после ў шпіталі на старасць калекай гаруе,  
няхай толькі трубку ці бубен далёкі пачуе,  
хапаецца з ложка, праз сон крычачы: «Бі маскаля!»  
і скача ужо на назе дзераўлянай з шпітала,  
так хутка, што трудна здагнаці яго й маладзежы.

Пратазы спяшаўся хутчай да вазненскай адзежы.  
Жупана, аднак, ні кантуша цяпер не ўздзявае,  
бо іх для вялікшай судовай парады трымаете,  
бярэ ў падарожу строй іншы: шырокі райтузы  
і куртку, каторае полы, падніты на гузы,  
закашаш, як трэба, ці спусціш, як хочаш, на ногі;  
выгодную шапку з вушамі узяў для дарогі,  
што можна паднімь на пагоду, спускаць прад слатою.  
Вось так апрануўшыся, з палкай пайшоў пехатою,  
бо возныя перад працэсам, як шлегі прад боем,  
прымушаны крыцца пад рознаю постаццю й строем.

А добра Пратазы зрабіў, што ў дарогу так ходка  
сабраўся, бо позвой сваей пацяшаўся б каротка.

Ужо ў Сапліцове змянілі кампаніі планы.  
К Суддзі уляцеў задумёны Чарвяк нечаканы  
і кажа: «Суддзя, і бяда ж нам з тэй паняю цёткай,  
з тэй паняю Тальменай, такою какеткай, пустоткай!  
Як Зося дзіцём засталася, у бедным жа стане,  
то Яцка Тальмене аддаў яе на ўзгадаванне,  
бо добрая, думаў, асoba і свет добра знае,  
аж бачу, яна нам цяперака штось замучае,  
інtryгі заводзе і вабе Тадэя, здаецца;  
сляджку я за ею — а можа, да Графа бярэцца,  
а мо' да абодвух адразу. Абдумаем сродкі,  
каб неяк пазбыцца яе, бо іначай то плёткі,  
нядобры прыклáд і між малакасосамі звады,  
каторыя могуць сапсуць твае праўныя ўклады».  
«Уклады? — ускрыкнуў Суддзя з незвычайным  
запалам,—  
ніякіх укладаў, з укладамі квіта, прапала».  
«А як то? — Чарвяк перабіў,— а ці розум, Пан, маеш?  
ці новая зноў авантура, ці што мне тут баеш?»  
Суддзя кажа: «Выясне суд, што не я вінаваты;  
да звады давёў надзіманы Графюк дурнаваты  
й Гярвазы латруга, а пэўнс, што суд мне дасць веру.  
Шкада, што учора ксёндз сам не прыйшоў на вячэру,  
пасведчыў бы, як мяне Граф непрыгожа абраziў».  
«Чаго ж Пан,— ускрыкнуў Чарвяк,— да руінаў тых  
лазіў?

Ах, замак пракляты! Адгэтуль ніколі не стане  
нага там мая. Қалатня гэта зноў! як скаранie!  
Дык як там было, расскажы, трэба справу зацерці,  
ужо надаелі мне гэтыя глупствы; паверце,  
што маю важнейшыя справы, як згоду рабіці  
між цяжбітаў. Раз шчэ магу пагадзіць вас». — «Гадзіці?  
а што гэта знача? А йдзі з такой згодай да ліха! —  
затупаў Суддзя, перабіўши, — вось, бачыце мніхі!  
Што ветла прымяю, то хоча за нос шчэ вадзіці!  
Дык ведай, Сапліцы не любяць на згоду хадзіці,  
пазвалі — дык выграці мусяць; не раз ў іх імённі  
працэс выгryваўся у шостым якім пакаленні.  
Даволі дурнот нарабіў я з парады Вашэці,  
суды падкаморскія склікаўшы раз ужо трэці.  
Ад сёняня няма аніякае згоды між намі!  
(і, ходзячы з крыкам, ён тупаў абеймі нагамі).  
Акраме таго, за ўчарашні няветлы учынак

ён мусіў бы перапрасіць, бо інакш паядышак!»  
«А што калі Яцка даведацца-ме аб дурніцы  
такой? ён з адчаю памрэ! Ці ж дагэтуль Сапліцы  
замала яшчэ нарабілі у замку благога...  
Браток! ис хачу ўспамінаць я здарэння страшнога...  
Часць грунтаў замковых, і сам мусіш з гэтым згадзіцца,  
забрала ад іх і Сапліцам дала Таргавіца.  
А Яцка, за грэх свой шкадуючы, меў прысягнуці,  
грахоў каб дастаць адлущчэнне, дабро прывярнуці.  
Аб Зосі, Гарэшкай наследніцы, меў ён старанне  
і коштаў жа не шкадаваў на яе ўзгадаванне.  
Хацеў са сваім Тадавушкам дзяўчыну сасватаць  
і так два дамы пакалочаны зноў жа пабрататць,  
вярнуць каб старое грабежства без сораму, смела».  
«А што гэта? — крикнуў Суддзя,— ну а мне што за  
дзела?

Не знаўся ніколі і нават не бачыўся з Яцкам —  
а толькі што чуў аб ягоным жыцці гайдамацкам,  
сядзеў тады рэтарам <sup>7</sup> я ў езуіцкай ішчэ школе,  
а после служжыў дзециком у вайводавым коле.  
Далі мне маёntак, узяў; як казалі аб Зосі —  
прыняць, то прыняў, гадаваў яе, думаў аб лёссе  
дзяўчыны: даелі мне гэты гісторыі бабскі?  
Урэшце, чаго сюды сунецца нос гэты Графскі?  
Адкуль яго права да замку? То ж ведама ўрэшце,  
вада ён дзесятая на кісялі <sup>8</sup> і Гарэшы!  
Зняважкыў мяне, дык не мне напрашацца на згоду!»  
«На то,— кажа ксёндз,— ёсьць прычыны паважнага роду.  
Ці помніш, што ў войска брат выслаць хацеў свайго  
сына,  
а после пакінуў ў Літве: а якая прычына? —  
што дома для краю хлапец карыснейшы тут будзе.  
А ведаеш пэўне, аб чым пагаваруюць людзі,  
аб чым я і сам і не раз вам прыношываў чуткі;  
пара ўжо сказаць, не адкладываць больш ні мінуткі!  
А важныя рэчы, мой браце! вайна туж над намі!  
Вайна ж то за Польшчу! дык будзем і мы палякамі!  
Вайна непахібна! Калі із пасланствам таёным  
я мчаўся сюды, ўжо фарпочты <sup>10</sup> стаялі над Нёмнам;  
вялікую армію ўжо Напальён сабірае,  
якой чалавек ішчэ не бачыў, гістор'я не знае.  
А разам з французамі цягнуцца ѹ польскія войскі,  
і нашыя белы арлы, Панятоўскі, Дамброўскі!

Ужо у дарозе і хутка на знак Напальёна  
праз Нёман пярайдуць, і ўскрэсне Літва і Карона».

Суддзя тое слухаў і звольна складаў акуляры,  
ў ксяндза углядаўся, маўчаў, ды змяніўся на твары,  
глыбока ўздыхнуў, ажно вочы ад слёз замуціла...  
за шыю ксяндза ухапіў, колькі сілы хапіла:  
«А мой жа Чарвяча,— усклікнуў,— няўжо гэта праўда?»  
«А міленкі! — зноў паўтарае,— няўжо гэта праўда?  
Бо колькі ж разоў нас звадзілі! Ці помніш? казалі:  
ужо во ідзе Напальён! і ужо мы чакалі!  
Казалі: ў Кароне ужо, прусакоў жа разбіўши,  
прыходзе да нас! Ну, а ён? замірэнне зрабіўши  
у Тыльжы <sup>11</sup>. Глядзі, ці сябе ты не зводзіш часамі?!

«Ды праўда,— Чарвяк адказаў,— так як бог ёсьць над  
намі!»

«Дык слава хай будзе таму, хто нам гэта прароча! —  
ускрыкнуў Суддзя, падымаючы рукі і вочы.—  
А не пашкадуеш пасланства свайго ты, Чарвяча,  
бо дзвесце адборных гавечак Сапліца прызначана  
на кляштар. Ксяндзок, да каштанчыка ўчора ты рваўся,  
а после таксама гнядком ты майм захапляўся:  
абоіх сягоння ў квастарскім вазе запрагаеш,  
сягоння што хочаш прасі, што сабе спадабаеш.  
А толькі мне дай супакой ты з усенечкай справай  
і з Графам; ён скрыўдзіў, я вызваў, было б не цікава  
й нягожа...»

А ж рукі заламаў на гэткія рэчы  
квастар, углядаўся ў Суддзю і, пацінуўши плечы,  
прамовіў: «Калі Напальён нам нясе ўжо свабоду,  
як свет весь дрыжыць, тады ты пачынаеш нязгоду,  
працэсы; няўжо з маіх слоў ты не вывеў навукі:  
пара ўжо рабіць, не сядзець, злажыўши так рукі  
спакойна!» — «Рабіць? але што?» — тут Суддзя  
запытаўся.

«Няўжо,— кажа ксёндз,— ты з вачэй ішчэ з маіх  
не спазнаўся,

няўжо табе сэрца нічога не кажа? Ах, браце!

Калі Сапліцоўскай крыві вы хоць капельку майце,  
дык зважце: французы ад пераду будуць лупіці...

а каб гэтак стылу паўстанне народу зрабіці?

Падумай! Няхай заіржыць тут Пагоня, на Жмуздзі

вядзмедзь хай раўне<sup>12</sup>! Ах, каб гэтак сабраліся людзі,  
хоць-з тысяча, з пяць якіх сотняў, ды стылу напёрлі,  
паўстанне наўкола затым, як пажар, распасцёрлі,  
каб мы, ад Масквы адабраўшы гарматаў, знамёнаў,  
ішлі бы выбаўцаў вітаць: землякоў, Напальёнана...  
Іdom! Напальён жа, пабачыўшы нашыя ляны<sup>13</sup>,  
пытае: а што там за войска? мы кажам: паўстанцы,  
Цазар Найяснейшы, Літва і двары й вакалішы —  
ахвотнікі! — Хто камандзір? — Пад камандай Сапліцы!  
Ніхто б тады й піснуць не смеў бы ўжо аб Таргавіцы!  
Як доўга Панарам стаяці і Нёману плыці,  
так доўга Сапліцу імя у Літве будзе слыці;  
унукаў жа і праўнукаў будзе Ягелай сталіца  
паказывашь пальцам, гаворачы: гэта Сапліца,  
із гэных, што першыя з шляхты зрабілі паўстанне!»

На тое Суддзя: «Не так важна людское прызнанне,  
ніколі нё дбаў я аб свету пахвалы празнадта;  
нявінен таксама, дальбо, за грахі свайго брата,  
не надта таксама ў палітыку я удаваўся,  
а толькі судзіў і зямелькай сваю займаўся.  
Як шляхці, то пляму ту з дому хацеў бы я змыці,  
паляк, а таму і для краю гатоў штось зрабіці,  
душу нат аддаць. Хоць на шаблі я спрыцен не дужа,  
аднак жа магу пастаяць, калі шчасце паслужа;  
то ж ведама, ў польскіх апошніх часох саіміковых  
я вызваў і зраніў дваіх аж братоў Бузіковых,  
які... ды гэта не важна... А Ваша як мысліш?  
Ці трэба цяпер, каб мы зараз у поле ўжо выйшлі?  
Стральцоў назбіраецца, пораху маю ў дастатак,  
а ёсць у ксяндза у клябаніі колькі гарматак;  
ды Янкель казаў, што ў сябе ён трymae і гроты  
да пікаў, як трэба, то зараз прышле да работы;  
ён гроты гатовыя ў паках прывёз з Каралеўца<sup>14</sup>  
сакрэтна; дык возьмем і зараз адзенем на дрэўца;  
а шляхта за шаблі й на коней пасесць не змарудзে,  
і сам я з Тадэем наперадзе й — неяк жа будзе!»

«О польская кроў! — тут узрушаны ксёндз усклікае,  
й, скапіўшы Суддзю у абоймы, што сілы сціскае,—  
Сапліцу дзіцё справядлівае! Бог прызначае  
тебе, каб ты з брата з бадзянага змыў усе віны!  
Цябе заўсягды шанаваў, але з гэтай хвіліны

люблю, як найлепшага брата із роднай радзіны.  
Усё прыгатовім, а выступіць шчэ зачакайце,  
сам вызначу месца і час вам — тады ўжо валяйце.  
Я ведаю, цар праз паслоў цяпер просіцца надта  
мірā ў Напальёнана<sup>15</sup> і, праўда, вайна не пачата,  
а толькі ж князь Юзаф дачуўся ад пана Біньёна<sup>16</sup>,  
француза, даверніка бліzkага Напалеона,  
што кончаша пераговоры нічым, без паследку,  
што будзе вайна. Таму князь мяне выслаў ў разведку,  
з загадам такім, каб Літва ўжо была бы гатова  
давесць Напальёну на дзеле, не толькі на словах,  
што хоча злучыцца з Каронай, сяstryцай сваю<sup>17</sup>,  
жадае, каб Польшчу вярнулі ўзлучылі бы з ею.  
Тым часам, браточку, вы з Графам дайдзіце да згоды.  
Дармо, што дзівак, фантазёр, абы толькі без шкоды,  
аднак жа і чэсны, і молад; патрэбны такія,  
бо то ў рэвалюцыях дужа патрэбны дзіўныя,  
я з доследу ведаю, нат дуракі прыгадуцца,  
калі пад каманду разумных і чэсных згадуцца.  
Пан Граф жа у шляхты вялізнае мае прызнанне,  
павет весь зварухненца, толькі хай Граф наш паўстане;  
ён слайны з багацтва, а кожны то шляхціц варожа:  
відацца, што пэўная справа, як з ею вяльможа.  
Ляту да яго...» — «Але толькі, каб гэта ўдалося,—  
Суддзя яму кажа,— хай першы мяне перапросе;  
бо я жа і векам старэй і ўрадова асоба,  
а што да працэсу, хай будзе з арбітрамі спроба...»  
Тут бразнуў дзвярьмі барнадын. «Ну, шчасліва

дарога!» —

Суддзя пажадаў.

Барнадын ужо ў воз ля парога  
ускочыў, на коней махнуў, смаргануў іх умела,  
калмажка<sup>18</sup> успырнула, пылам кругом закурэла,  
і толькі часамі манаскі каптур гэны буры  
ўзнасіўся яшчэ над туманам, як каршун той над хмурой.  
А Возны ўжо вышаўшы перш быў да Графіча дому.  
Як ліс той бывалец, прынаджаны салам з-пад лому,  
бяжыць, а стралецкія розныя хітрыкі знае,  
бяжыць ды прыстане, прысядзе, хваста падымае,  
як веерам, вёцер кітою да нюхаўкі туліць,  
пытаецца ветру, ці сала стральцы не атрулі?  
Пратазы, з дарогі зышоўшы, уздоўж лугавіны

кружыў каля дому й вымахіваў палкай, з прычыны,  
казаў бы, такой, што жывёлу пабачыў у шкодзе,  
і так лавіруючы спрытна, ўжо стаў пры гародзе;  
схліўся, бяжыць, дзеркача нібы гэтак ён соча,  
аж раптам скікне цераз плот і ў каноплі ускоча.

У гэтай зялёной, густой і паходчай расліне  
ля дому ёсьць пэўны прытулак людзём і звярыне.  
Не раз то бывае, што заяц, спайманы ў капусце,  
скікне у каноплі, бо там беспечней, як пад кусце,  
у гушчы зялёной ніколі хорт не здагоне,  
і гончы не выветра, надта густая бо воня<sup>19</sup>;  
дварак, ад кнута уцякаючы, схову там знайдзе  
і ціха чакае, аж злосць ужо ў пана пярайдзе,  
і некруты нават, заместа у лесе, у пушчы,  
дзе ўрад іх шукае, сядзяць у каноплях у гушчы.  
Таму ў час заезду, бітвы або іспрадавання<sup>20</sup>  
абодва бакі не шкадуюць ніколі старания,  
каб толькі як-небудзь пазіцыю ўзяць канапляну,  
што спераду цягнецца аж да двара да баркану,  
а стылу звычайнага да хмелю яна прылягае,  
атаку прад ворагам і адварот прыкрывае.  
Пратаз, чалавек хоць і смелы, а чуў крыху страху:  
прыпомніў сабе ад таго канаплянага паху  
вазненскія розны даўнейшы прыпадкі нягладкі:  
каноплі, як сведкі, прыводзілі ў думку нагадкі:  
як раз запазваны шляхцюра із Тэльш<sup>21</sup>, Дзіндалет,  
загадваў, у грудзі улёршы яму пісталет,  
падлезці пад стол і ўсю позву, як пёс, адбрахаці,  
што Возны прымушаны быў у каноплі ўцякаці.  
А после як пан Валадковіч, ганорны, зухвалы<sup>22</sup>,  
што соймікі нат разганяў, гвалтаваў трывналы,  
приняўшы ўрадовую позву, падзёр на кавалкі,  
паставіў ў дзвярох гайдукоў, падаваўшы ім палкі,  
і, ўзнёшы над Возным спалоханым голу рапіру,  
крычэў: або голаў зыму, або з'еш сам паперу!  
Дык Возны давай нібы есці, чалавек мудраваны,  
аж скраўся к вакну і скінуў у гарод канапляны.

Што праўда, тады у Літве не было ўжо звычаем  
ад позваў на суд адгаяціся шабляй, нагаем,  
а лаянка нават і то ужо рэдка здарэнне;  
ды толькі Пратазы аб гэткай абычаяў змене

і ведаць не мог, бо даўно не насіў ужо позваў.  
Гатоў заўсягды, нават сам напрашаўся, ды просьбаў  
не слухаў Суддзя праз узгляд на ягоныя годы;  
сягоння ж прыняў прапазыку<sup>23</sup> з прычыны прыгоды,  
не ждаўшай адкладу.

Пратазы глядзіць, уважае —  
ціхусенька ўсюды — ён руку ў каноплі ўсувае  
і, гушчу сцяблой расхіляючы, так ярыною  
плыве, як рыбак, занырнуўшыся ўглыб пад вадою.  
Падняў галаву — ўсюды ціха — на дом спаглядае,  
ціхусенька ўсюды — праз вокны пакой бадае<sup>24</sup>,  
пусцюсенька ўсюды — на ганак ідзе не без страху,  
ўвайшоў — а там пуста, як бы ў зачарованым гмаху.  
Тут позму дастаўши, заяву чытае умела,  
аж раптам — туркочал аж сэрца яму задрыжэла,  
хацеў уцякаць... калі ў дзвёры заходзе асoba,  
на ўчастце, знаёмая! Ксёндз! здзіваліся оба.

Відацца, што Граф із дваром сваім недзес сабраўся,  
пакінуў расчынены дзвёры, відацца, спяшаўся.  
Відацца, што збройўся спешна: ляжалі двууркі  
і штуцеры скрэзь на падлозе, і штэмплі, і куркі,  
пры гэтым слясарска начынне, каторым рыштункі  
спраўлялі, і порах, папера: рабілі ладункі<sup>25</sup>.  
Ці Граф із дваром сваім цэлым паехаў на ўловы?  
Нашто ж бы ручное аружжа? Палаш безгаловы  
ляжыць заржавель, во шпага ляжыць без тамляку<sup>26</sup>:  
відаць, выбіралі аружжа із гэтага браку,  
парухалі нават і склады старога аружжа,  
Чарвяк да рушніцаў і шпагаў прыглядваўся дужа  
уважна, а после ў пякарню пайшоў распытацица  
пра Графа ад'езд у людзей, каб чагосьці дазнацца.  
Дзве бабы спаткаўся ўсяго, і адна старавіна  
сказала, што Граф і усенькая дворна дружына  
грамадна ѹ аружна паехалі ў путь да Дабрына.

А шырака слайны ѿ Літве той Дабрынскі засценак  
баёвасцю шляхты і гожасцю мілых паненак.  
Багаты і модны даўней; як кароль бо Ян Трэці  
абвесціў калісь паспаліта рушэнне праз віci<sup>27</sup>,  
харунжы вайводства прывёў з аднаго-лі Дабрына  
шэсцьсот яму збройнае шляхты. Сягоння радзіна

збяднела, паменщала. Перш па дварох між панамі,  
у войску, па сойміках, зборках, заездах часамі  
прывыклі Дабрынскія жыці на лёгкім хлебе,  
цяперака ж самі працуясь у цяжкай патрэбе,  
не лепш мужыкоў! Адно толькі не носяць сярмягі,  
а белая світкі-капоты у чорныя шляхі,  
ды контушы святам. І строй, нат бяднейшых  
шляхцянкаў,  
таксама жа ж розніца шмат ад сялянскіх капитанкаў:  
бо ходзяць яны у куплённых усё паркалічках,  
пасуць не у лапцях лазовых, анно ў чаравічках,  
жнучь збожжа, а нават і пражу прадуць ў рукавічках.

Дабрынскія рознілісь шмат між літоўскай братвою  
і відам, і ростам, гаворкай зусім не такою.  
То чистая ляшская кроў; усё чорны чупрыны  
і вочы, высокі лабы і насішчы арліны;  
з Дабрынскай зямлі спракавечны свой род вывадзілі;  
гадоў хоць чатырыста ўжо на Літву як прыбрыйлі,  
умелі мазурскую мову ѹзвычай захаваці.  
Калі пры хрысцінах імя надавалі дзіцяці,  
то бралі звычайна патрона яму караняжа<sup>28</sup>:  
або Баўтрамея святога, або Матыша.  
Мацвеева сына хрысцілі яны Баўтрамеем,  
а зноў Баўтрамеева сына хрысцілі Мацеем.  
Жанчыны усе празваліся Кахны й Марыны.  
А каб разабрацца сярод вось такой мешаніны,  
давалі мянюшкі ад нейкай захвалы, заганы,  
і гэтак усе ѿ іх мужчыны ѹжанчыны празваны.  
Мужчынам і колькі мянюшкаў давалі часамі  
на жарт ці на знак паважання паміж землякамі;  
бывала, той самы ѹ Дабрыніе іначай быў ведам,  
а зноў жа пад накшай мянюшкай быў знаны суседам.  
Услед за Дабрынскім іншае шляхты нямала  
таксама мянюшкай<sup>29</sup> сабе усялякіх набрала.  
Цяпер блізка кожная іх ужывае радзіна,  
а мала хто знае, што маюць пачатак з Дабрына  
й былі там патрэбны, калі ѹ астальным усім краі  
дурным вычвараннем вайшлі у шляхоцкі звычаі.

Дабрынскі Мацей, што стаяў на чале вакаліцы  
усей, празываўся мянюшкай Пятух на званіцы<sup>30</sup>.  
З семсотым і дзесяцьдзесятым чацвертым жа рокам,

змяніўшы мянюшку сваю, празываўся Забокам;  
а Крулікам (кролікам) звалі Дабрынскія самі,  
літоўцы яго ймянавалі Мацюк над Мацькамі.  
Як ён панаваў над Дабрынскімі, дом так ягоны  
над вёскай: займаў між карчмой і касцёlam загоны.  
Відацца, што рэдка там госці: жыла ў ім галота,  
бо брама стырчыць без варот, а гароды без плota,  
не сяны, нават на градках раслі ўжо бярозкі:  
а ўсё ж выглядала сядзіба сталіцаю вёскі,  
бо хата і велічу формай магла б пахваліцца.  
а справа была мураваная з цэглы святліца.  
І скарбец, і свіран, гумно, і абора, і стайні,  
у кучы усё, як бывала у шляхты звычайне;  
усё прастарое, гнілос. А стрэхі над хатай  
свяціліся, моў бы пакрытыя бляхай багатай,  
ад моху й травы, што буялася, бы ў сенажаці.  
Па стрэхах гуменных, казаў бы гароды вісячы  
раслін разнаякіх: крапіва і крокус чырвоны<sup>31</sup>,  
усялякія краскі у жоўтая, сінія тоны.  
Пад дах галубы улятаюць у нейкай трывозе;  
во ластаўка шмыг у гняздзечка; трусы пры парозе  
у мураўцы калаюцца ѹ скачауць, бы беленькі дзеткі.  
Ну, словам, падобны той двор да трусярні ці клеткі.

А быў абаронны каліс! І шукаці не нада  
слядоў, бо, відаць, дазванаў ён мімала нападаў.  
Дагэтуль пад брамай ляжыць у траве каля хаты  
на веліч з галоўку дзіцячую куля з гарматы  
з часоў яшчэ шведскіх<sup>32</sup>; калісці вароты адпёрты  
трымалісь, крылом на жалезнью кулю успёрты.  
У падворку паміж палыноў, бадылёў запусцелых  
стырчыць больш за дзесяць крыжкоў паламаных,  
збуцвельых,  
у зямлі непасвячанай<sup>33</sup>; знача, што тут пахавана  
пагібшых ад смерці, ад наглай і неспадзяванай.  
А глянеш на сцены ці скарбца, ці свірна, ці хаты,  
то бачыш, яны ад зямлі аж да шчыту рабаты,  
як роем насечнікаў чорных; у кожнай там пляме  
сядзіць усярэдзіне куля, як чмель той у яме.

Пры хатніх дэзвярох усе клямкі, гвазды ўсе і гакі,  
калі не адцяты, то носяць ад шабляў адзнакі:  
відацца, што тутака проб'валі гарг зыгмунтовак<sup>34</sup>,

каторымі лёгка з цвякоў паадрэзваць галовак  
ці гак адсечы, не зрабіўши ніякае шчэрбы.  
Вышэй, над дзвярмі, там Дабрынскіх віднеліся гербы;  
аднак арматуру<sup>35</sup> паліцы сыроў засланілі,  
і ластаўкі густа гняздзечкамі іх заскліпілі.

У сярэдзіне дому самога, у стайні, ў вазоўні,  
рыштунку багата, маўляў у старой дзе збраёуні.  
Вялізны вісяць пад страхой шышакі там чатыры,  
аздобы для марсавых<sup>36</sup> чол, а сягоння Венеры,  
там птушкі, галубкі, буркуючы, кормяць піскляты;  
пад жолабам ў стайні кальчугі вялізны распяты  
і панцыры кальчасты служылі ціпер за драбіну,  
ў катору хлапец закідаў жарабцам канюшыну.  
Кухарка рапіраў ўжо некалькі адгарставала,  
заместа ражкоў да пячэні у кухні іх брала;  
бунчук<sup>37</sup> жа, пад Венай здабыты, атропываў жорна.  
Так выгнала Марса Цэрэра спадарна, праворна  
й пануе у хэўры з Памонай, Вертумнам і Флорай  
над Мацькі Дабрынскага домам, гумном і каморай.  
Ды сёня прымушана зноў уступіці багіня:  
вяртаецца Марс.

На світанні з'явіўся ў Дабрыне  
вярхом пасланец; ён лятае ад хаты да хаты  
і будзе, на паншчыну моў бы. Устаюць браты-шляхты  
і вулкі засценку натоўпам усе запаўняюць,  
чуць крык у карчме, у клябані свечкі зігаюць.  
Бягуць, і пытае адзін у другога — што знача?  
Старыя дай раіцца; моладзь жа коней кульбача;  
натоўпілася баб; дзецюкі ужо рвуцца да бою,  
ды толькі не ведаюць: э кім, і за што, і кудою?  
Стаяць таму змушаны, хоцькі-няхоцькі. У клябана  
трывала даўгая нарада, страшэнна змяшана,  
а ўсё аніяк не маглі яны трапіць да ладу,  
дык гурмам рашылі ісці да Мацея на раду.

Мацею гадоў ужо сэмдзесят два, а рухавы;  
з узросту малы, канфад'рат яшчэ барскае справы<sup>38</sup>.  
О, помніць і другі і ворагі шаблю страшніую  
яго, дамасцэнскую<sup>39</sup> ту карабэлю крывую,  
і пікі ў штыкі ад каторай ляцелі, як сечка,  
хоць жартамі скромна празваў яе Розга — Рузэчка.

Ла з канфедэрата староннікам стаў каралеўскім,  
трымаўся тады з Тызенгаўзам, падскарбім літоўскім<sup>40</sup>;  
калі жа ж кароль падтрымаў таргавіцкую змову,  
Мацей каралеўскую партыю кінуў ізнову.  
Таму што праходзіў праз партыяў гэтак ён многа,  
празвалі калісьці Пятух на званіцы старога,  
што знача, як певень па ветры хвастом павяртаўся.  
Прычыны жа частых так зменаў ніхто б не дазнаўся:  
ці можа вайну так любіў, што, з аднымі пабітыми,  
ішоў да другіх, заўсягды да бітвы прагавіты?  
Ці можа ён, быстры палітык, дух часу тлумачыў  
і з тымі ішоў, дзе дабро для Айчыны прадбачыў?  
Няведама! Толькі ж яго не вялі ні дурнота,  
ні зыск які подлы, ні славы пустая ахвота,  
і з парт'яй маскоўскай ніколі Мацей не тримаўся,  
на самы нат від маскаля ужо пеніўся, рваўся.  
Як край жа забралі, каб іх не спаткаці, ён дома  
сядзеў, як вядзмедзь, што сасе сваю лапу пад ломам.

Апошні ўшчэ раз ваяваў ён, пайшоўши з Агінскім<sup>41</sup>  
да Вільні, дзе разам служылі яны пад Ясінскім,  
і з Розачкай там ён даказываў цудаў адваргі.  
Сlyло, што адзін быў саскочыўши з насылаў Прагі  
на помач Пацею<sup>42</sup>, каторы ляжаў не забраны,  
пакінут на пляцы, дастаўши аж дваццаць тры раны.  
І думалі доўга ў Літве, што з абоімі квіта,  
аж раптам вярнуліся, кожны паколат, як сіта.  
Пацей па вайне захацеў праз удзячнасць, нязгорда,  
свайму абаронцу Дабрынскому выдзеліць шчодра  
хвальварак хароши з дымамі пяцьма ў дажывоцце  
і вызначыў рочна ѹшчэ тысячу злотых у злоце.  
Дабрынскі адмовіў: «Хай мае Пацей лепш Мацея,  
ніжэлі Пацяя Мацея, за свайго дабрадзея».  
Не ўзяў ані грошай вяльможы, ані фаліварку,  
з уласнае працы пражкыў, не прыняўши падарку:  
гаўяды лячыў, рабіў розны пчаліны прыладкі,  
ў сілкі налавіўши, на торг пасылаў курапаткі,  
звяроў паляваў.

А нямала такіх у Дабрыне  
людзей растаропных старых, што яны й па-лацінে  
умелі, ў палестры былі з маладога ѹшчэ году;  
а шмат багацейшых было, ды з усенькага роду

Мацей, хоць і бедны прастак, найбалей паважаны,  
не толькі таму, што рубака ён, Розачкай званы,  
а як чалавека з разумна думкай любілі,  
што ведаў гісторыю краю, падзеі фамілі,  
што ведаў законы й парадак увесь гаспадарства,  
таксама як сэкратры розны стральцоў і лякарства;  
прытым прызнавалі яму (хоць клябан і пярэчый)  
знаймо незвычайных і надчалавечых нат рэчаў.  
То пэўне, што змены надвор'я дакладна ён знае  
і за каляндар гаспадарскі часцей іх згадае;  
таму не дзівота, калі ці сяйбу пачынаці,  
ці слаци віціны, ці збожжка калі зажынаці,  
або прававацца судом ці рабіці уклады,  
нічога ў Дабрыне не йшло без Мацеевай рады.  
Стары не шукаў ані крышкі уплыву такога,  
нат сам на клінтаў пабурківаў злосна і строга  
і моўчкі выпіхіваў часта за дзвёры із дому,  
а рады даваў дужа рэдка і не абы-кому;  
і толькі у самых паважнейшых спорах ці ўмовах  
спытаны, казаў сваю думку ў кароткіх ён словах.  
Хацелі яго залучыць да сягонненчай справы  
і думалі, стане ён сам на чале ўсей выправы;  
бо змоладу дужа любіў ён да біткі нагоду  
і ворагам быў жа вялізным маскоўскага роду.

Якраз во старэнкі хадзіў па самотным падворы  
й наспевываў ціха сабе: «Калі раннія зоры»<sup>43</sup>,  
вясёл, што пагодзіцца. Імгла не ўздымалась панура  
уверх, як звычайна, калі сабіраецца хмура,  
а ўсё ападала. Ужо вечер, развёўшы далоні,  
сівую разгладжваў імгулу, рассцілаў на балоні;  
тым часам і сонца з-над неба мільёнам праменняў  
ўсё тло пратыкае, сярэбра, залоце, чырвене.  
Як пара у Слуцку майстроў літ-паяс<sup>44</sup> вырабляе,  
дзяўчына ізнізу на кросенцы шоўк заснувае,  
разгладжуе поле, а зверху ўжо ткач навучоны  
скідае ей ніткі із золата, срэбра, чырвоны,  
складаючи краскі; так вечер зямлю туманамі  
наскроў заснаваў, а ўжо сонца праткала касамі.

Мацей абагрэўся на сонцы, малітвы канчае,  
да працы ў сваім гаспадарстве малым прыступае.  
Узяў лісця, травіцы і, сеўшы прад хатаю, свіснуў:

на свіст яго трусікаў рой з-пад зямлі моў бы пырснуў,  
і моў над травой расцвілі тут нарцысы даўгія,  
так іхныя вушкі блялеюць; пад імі зыркія  
блішчаць вачаняты, казаў бы крывавы рубіны,  
ушытыя густа у зель аксамітнай дзярніны.  
Трусы ўжо на лапках стаяць; прыглядзеца стадка  
і слухае; ўрэшце уся белапуха грамадка,  
прынаджана лісцем капусты, бяжыць да старэчы  
і скача пад ногі яму, на калены, на плечы.  
А сам жа ён белы, як трус той, іх любе грамадзіць  
і ѡплай рукою пушок іхны мягенькі гладзіць,  
другою ж рукою ён проста із шапкі кідае:  
то для вераб'ёў — і криклівая banda злятае.

Калі так стары забаўляцца пачосткай быў рады,  
раптоўна трусы — у зямлю, вераб'ёў жа грамады  
на стрэхі ўцякалі прад новых гасцей надыходам,  
штò хутка ішлі ад пякарні паважным чародам.  
Былі гэта тыя паслы, што шляхоцкай грамадай  
з клябаны пасланы сюды да Мацея за радай.  
Здалёку старому адважылі нізка паклоны  
і прамовілі важна: «Хай будзе Хрыстос пахвалёны!»  
«На векі вякоў жа і аман», — стары адазваўся,  
калі ж аб паважнасці іхна пасланства дазнаўся,  
то просе да хаты. Узвышоўшы, сядаюць на лаву;  
адзін пасярэдзіне стаў і выкладуе справу.

Тым часам і шляхты штораз то гусцей прыбывала:  
Дабрынскія блізка што ўсе там, суседзяў нямала  
з засценкаў усіх вакалічных і збройна, й бязбронна,  
у брычках, калмажках, а многа — і пеша, і конна;  
вазы свае ставяць, к бярэзінкам вяжуць пад'ездаку  
і кружаць ля хаты, з нарады цікавыя весткаў;  
запоўнілі хату, збіраюцца ў сені хваёвы,  
а іншыя слухаюць, ўціснуўшы ў вокны галовы.

# Быліца сёмая



НАРДА

ЗМЕСТ

Добрая рады Баўтрука, празыванага Прусак.— Жаўнерскі голас Мацюка Хрысціеля.— Палітычны голас пана Бухмана.— Янкель радзе да згоды, якую Цызорык расцінае.— Рэч Глрвазага, з якой аказующа вялікія вынікі сایмавой вымовы.— Пратэстация старога Мацюка.— Раптоўнае прибыцце вясной помачы зрыве нараду.— Гайды на Сапліцу!

Чародна Баўтрук, або Бартак, там справу выводзіў, каторы не раз ў Каравеец са стругамі ходзіў, названы Прусак ён паміжы сваймі землякамі на жарты, што страшна ўжо грэбаваў ён прусакамі, хоць рад быў аб іх гаварыць. Учытаны ў газету, ў сваіх падарожжах далёкіх пабачыўши свету, ўжо пажылы чалавек, у палітыцы сведам, ён высветліць многае мог у нарадах як следна, дык выгады гэтак канчае:

«Вось, знача, Мацею,  
мой браце і бацька сабраных усіх, дабрадзею,  
то помач зусім не благая. Бо я б на француза  
ў вайне гэтак здаўся бы, на чатырох як бы тузаў:  
народ баявы а ад часу хіба Тадавуша  
Касцюшкі, то свет і не бачыў такога генюша<sup>1</sup>  
ваеннага, як імператар цяпер Банапарты.  
Я помню, французы калі перайшлі цераз Варту<sup>2</sup>,  
я быў за граніцай тады, а у року то панскім  
у тысяча восемсот шостым; як раз жа із Гданскам  
тады гандляваў я, а маю родню у Пазнанскім.  
Паехаў адведаць іх. Ну, гэта з панам Юзэфам  
Грабоўскім<sup>3</sup>, каторы тады рэгіменту<sup>4</sup> быў шэфам  
і жыў у tym часе на вёсцы калія Аб'язеўра<sup>5</sup>,  
пайшлі мы сабе паляваць на маленькага звера.

Тады ў Велькапольшчы быў мір, як цяпер у Літве,  
аж раптам расходзіцца весць аб страшэннай бітве.  
Да нас пасланец прыбягае ад пана Тадвена<sup>6</sup>.  
Грабоўскі ліста прачытаў і ускрыкнуў: «Іена!  
Іена!<sup>7</sup> пабілі прусакаў наголаў, страшэнна!»  
Адразу з каня я саскочыў, прыпаў на калена  
падзякаваць богу.— Ну, едзем да места блізкога,  
як бы з інтарэсам, не ведаем нібы нічога;  
аж бачым адразу: усе камісары, ляндраты  
і іншыя розныя ўсе там сабакі гафратаў<sup>8</sup>  
з паклонамі ніzkімі; кожны дрыжыць не прыпадкам,  
маўляў той прусацкі наесчнік, паліты вараткам<sup>9</sup>.  
Мы, руکі тручи ѹ смеючыся пры гэтакай змене,  
пытаем іх ветла навінак, што чудзь аў Іене?  
Спужаліся, дзівяцца, што аў паражкы<sup>10</sup> таковай  
мы ведаем; крикнулі немцы: «А хары гот! о вэй!»<sup>11</sup>  
Спусцілі насы ды да хаты, а з хаты у ногі —  
і рвалі жа драла! Усе велькапольскі дарогі  
ад бежанцаў поўны. Паўзе немчура, як мурашкі,  
і цягне вагены, фарналькі, то бачыш калмажкі,  
павозкі па іхнаму гэта; мужчыны ѹ кабеты  
із люлькамі, ѹмбрэчкамі цягнуць свой статак і бэты<sup>12</sup>,  
ўцякаюць на ўзвады. Мы ж тады моўчкі нараду  
і зараз на коней, каб немцам змяшаць рэйтараду<sup>13</sup>  
І дай жа ляндратам па щы, з гафратаў дзэрць скабы<sup>14</sup>,  
а гэр-афіцэраў лавіць за даўгія гарцабы<sup>15</sup> —  
а тут генерал наш Дамброўскі ўляцеў да Пазнаня  
і прынёс напальёнскі разам загад: Да паўстання!  
У тыдзень адэін наш народ так расчысціў прусацтва,  
што немца тады не знайшоў бы, каб трэ, ѹ на лякарства!  
А што, каб і нам гэтак хвацка і спрытна ударыць,  
Маскву у Літве, як у лазні, таксама адпярыць?  
Ну, як жа, Мацею? Москва калі так з Банапартам  
задзёрла каты, то ўжо ён паваюе не жартам.  
Герой найпярвейшы на свеце, а войска без меры!  
Ну, што, ты наш Крулік<sup>16</sup> і Бацька, ці добры намеры?»

Так скончыў. Чакаюць усе ад Мацея адроку.  
Мацей галавой не крануў, не падняў нат узроку,  
а толькі рукой колькі раз ударыў па боку,  
казаў бы, што шаблі шукаў (ад забору бо краю)<sup>17</sup>  
ён шаблі не носе, аднак са старога звычаю,  
Маскву як успомняць, за бок сябе левы хапае —

што Розачкі ўжо там няма, то, відаць, забывае; праз тое усе й празвалі Мацей Забокам). Падняў галаву ён і слухаў ў маўчанні глыбокам. Відацца, ў сваіх спадзяваннях змыліліся людзі. Нахмурыўся лэзд, галаву апусціў аж на грудзі. Азваўся ў канцы, вымаўляючы слова чаргою, павольна, з прыціскам, ківаючы ў такт галавою:

«А ціхаце! скуль навіца гэта ўсенька прыходзе?  
ды як жа далёка французы? а хто імі водзе?  
ці ўжо і за што пачалі ваяваці з Маскою?  
кудою праходзіць збірающца, з сілай якою?  
а колькі язды, пехаты? няхай кажа, хто знае!»

Тут моўчкі адзін на другога гарой спаглядае.  
«Я радзіў бы,— кажа Прусак,— пачакаць барнадына,  
ксяндза Чарвяка, ад яго бо паходзяць навіны;  
тым часам каб шпегаў нам пэўных паслаць пад граніцу  
й пасіху-памалу узбройваць усю акаліцу.  
А толькі стараца усё асцярожна наладзіць,  
каб неяк чаго маскалём у намерах не зрадзіць».

«Чакаці? брахаці?» — Мацей тут другі прарывае,  
Крапіцелем хрышчан, бы дужа вялізнью мае  
дубінку, Крапілам празвану. Дык стаўши сягоння  
за тою дубінай, на галцы злажкыўшы далоні  
і ўспёршысь на іх барадою, крычэў: «Зачакаці!  
Пасаймікаўца! Чым трым, брым, а пасля уцякаці!  
Не быў я у Прусах, а розум жа той крулявецкі  
то добры для Прусаў<sup>18</sup>, а мне хопе розум шляхецкі  
Мне ясна, хто біцца маніцца, крапіла хапае,  
а хто паміраць, той ксяндза да сябе паклікае!  
Мне жыць толькі ў біцы! Дык нашто барнадын паміж  
намі?

Не мальцы мы. Самі паробімся лепці чарвякамі,  
Маскву каб тачыць. Трым, брым, шпегі і розіты праведы.  
Дык ведайце, што гэта знача? — Што вы кураседы  
і боўдзілы самі! Бо справа то выжла сачыці,  
ксяндзоўская квэсту збіраць, а мая так крапіці,  
крапіці, крапіці і квіта!» — і пагладзіў дубінку.  
Падхоплюе шляхта: «Крапіці! крапіці!» — як на рынку.

Хрысціцеля бок падтрымаў Баўтручок, што «Брытэўка»  
за шаблю празваны, і Мацей, што празваны  
«Канэўка»<sup>19</sup>

за стрэльбачку, штуцар, у горле страшэнна шырокі,  
што, мовіў бы з конаўкі, куляў ліліся патокі.  
Абодва крычэлі: «Віват наш Хрысціцель з Крапілам!»  
Прусак не здаваўся, ды слова яго заглушила  
ад смеху і крыку: «Далоў Прусакі ўсе труслівы,  
у манаскі каптур хай скаваецца, хто баязліў!»

Аж тутка старэнкі Мацей галаву падымае  
і гоман, і крыкі паволі крыху ўцішае:  
«Не смейцеся,— кажа,— празнадта вы з гэнага плеха;  
за вас бо вялішага згрыз Чарвячок той гарэха.  
І жах жа! Я раз толькі бачыў: ледзь вокам зірнуўся,  
пазнаў, што за птушка; ён бокам адразу зварнуўся,  
баяўся, відацца, каб я не пачаў спавядаци;  
ды што ж — не мая гэта справа, няма што ѹ казаці!  
Сюды ён не прыйдзе, і клікаць дармо барнадына.  
Калі ад яго гэта вышла усенька навіна,  
ніведама, з мэтай якою, бо бес то ксянжына!  
Калі, апроч тэй навіны, вы нічога не мелі,  
чаго ж да мяне вы прышлі і чаго вы хацелі?»

«Вайны!» — закрычэлі. «Якой?» — запытаўся. Казалі:  
«Вайны з маскалямі! Паўстання! Гайда на маскалей!»

Прусак жа крычэў галасней, аніяк не здаваўся  
і послуху часцю паклонам сабе дабіваўся,  
а часцю прамовай крыклівай і тонкай дабіўся.

«І я хачу біцца,— крычэў і у грудзі лупіўся,—  
Хаця ж не нашу я Крапіла, друком ад віціны  
раз справіў ажно чатыром прусакам я хрысціны:  
хацелі мяне па-п'яному у Прэглі<sup>20</sup> ўтапіці».  
«Дзяцюк! — яму кажа Хрысціцель,— то добра! крапіці!»  
«Ах, Езу, салодкі ты мой! Але ж перш трэба знаці,  
вайна гэта з кім і за што? Каб і свету сказаці,—  
Прусак галасіў,— бо інакш, то народ не за намі!  
Не пойдзе, калі, дзе ісці, мы не ведаем самі!  
Паны дабрадзеі, няўко вы купаны ў варатку?  
Браточки, тут трэба разважнасці, ладу, парадку!  
Вайны калі хочаце: зробіма канфедэрац'ю,

а дзе ё пад чыей булаваю, абдумаесм рац'ю.  
Таксама і тамака: ўбачылі мы рэйтараду  
нямецкую, што тады робім? уходзім у раду  
у тайную, зброім і шляхту ѹ сялянску грамаду;  
гатовы ѹ чакаем Дамброўскага толькі наказу,  
урэшце, на коней, гайдал і паўсталі адразу!»

«І я прашу слова!» — казаў камісар тут із Клецку,  
прыгожы і молад, адзсты крыху па-нямецку,  
пан Бухман; аднак жа паляк і у Польшчы радзіўся;  
няведама толькі, са шляхты ці не, вывадзіўся.  
Аб тым не пыталі, усе шанавалі Бухмана,  
што меў ён вялікую службу ѹ вялікага пана,  
што добры ён быў патрыёт і вялізной навукі,  
што выучыўся з кніжак чужых гаспадарскіх штукі  
і адміністрац'яй маёнтку займаўся умела;  
судзіў аб палітыцы болей разважна, як смела,  
умеў і прыгожа пісаць і прамову сказаці.  
Замоўклі усе, калі ён пачынаў распраўляці:  
«І я прашу слова», — паўтарыўшы, двойчы адхаркнуў  
і звонкімі вуснамі гэтак во звязкуну:

«Прадмоўцы мае у прамовах сваіх у вымоўных  
крануліся пунктаў усіх найважнейшых, галоўных,  
дискусію так на вышэйша ўзнялі станавішча,  
дык мне застаецца сабраць у адзіна вагнішча  
раскіданы мэтныя думкі і разумаванні;  
і так спадзяюся згадзіць супярэчныя зданні.  
Дзве часткі заўважыў я тутака ѹ споры тым цэлым;  
падзел ужо зроблены, йду за тым самым падзелам.  
А перад усім жа: нашто падтрымаць нам паўстанне?  
і ў духу якім? найважнейшае, перша пытанне;  
другое пытанне — то рэвалюцыйная ўлада.  
Падзел такі добры, анно адварнуць яго нада,  
найперш распачаць ад улады; а сцяміўшы ўладу,  
з істотай і духам і мэтай паўстання дам раду.  
Дык вось аб уладзе: калі вачымá прабягаю  
падзеі ўсяго чалавецтва, то што заўважаю?  
Вось род чалавечы дзікі, лясох не сканчоных  
рассыпан, збіраецца, лучыща для абароны,  
рыхтуеца, раіцца — першая гэта парада.  
А после з часціны уласнай свабоды, што нада,  
зракаеца кожны для огулу: гэта устава

найпершая, скуль, як з крэніцы, цячэ усё права.  
Дык бачыма гэтак, што творацца ўрады умовай,  
аж, як выдумуюць, божаю воляй яковай.  
Як выяснім так мы урад грамадзянскім кантрактам,  
падзел тады ўлады канешным прайавіцца актам...»<sup>21</sup>

«Ну, вось табе маеш кантракты! мо' кіеўскі, мінскі? —  
Мацюк тут стары перабіў,— і урады бабінскі! <sup>22</sup>  
Пан Бухман, не буду я з вамі аб тым калаціща,  
ці чорт, ці сам бог нам накінуў цара — то дурніца:  
Кажэце, як скінуць цара, давай спосаб пазбыцца!»

«Во штука,— ускрыкнуў Крапіцель,— каб мог я  
падскочыць  
да трону ѹ цара каб Крапілам так плясніць праз вочы,  
тады б ён ужо не вярнуўся ні кіеўскім трактам,  
ні менскім, ні пана Бухманавым нейкім кантрактам;  
напэўне, не ўскрос бы ні з божае моцы, ні з поп'яй,  
ані з Бальзабубавай<sup>23</sup>; той малайчына, хто кропе!  
Хоць вашая, Пане Бухмáне, прамова вымоўна,  
гаворка шум, друм, бо крапіцы гэта справа галоўна».

«Няўжо ж!» — запішчэў, паціраючы рукі, «Брытэўка»,  
лятаўшы ад Мацькі к Хрысціцелю, мовіў бы цэўка,  
кіданая справа налева у кроснах жанчынай:  
«А толькі, ты, з Розачкай Мацька, ты, Мацька з дубінай,  
згадзіцесь толькі, дальбо, маскалёу мы паб'ема  
на друз; дык усе пад камандою Розгі хадзема!»

«Каманда,— азваяўся Хрысціцель,— то так, на парадзе;  
у нас жа каманда такая ѹ кавенскай брыгадзе,  
і коратка ѹ ясна: пужай, але сам будзь без страху,  
лупі, не давайся, валай і махай без прамаху;  
шах, мах!» — «Ну, вось гэта мне,— Брытва піснў,—  
рэгулямент! <sup>24</sup>

Нашто пісаніна, нашто марнаваці атрамант <sup>25</sup>?  
А канфедэрациі трэба? дык справай такою:  
Мацей — наш маршалак, а Розга — яго булавою».  
«Вівáт наш Пятух на званіцы!» — ускрыкнуў

Хрысціцель.  
А шляхта яму адказала: «Вівáт наш Крапіцель!»

Аднак, хоць стрымáна, ў кутох зашамрэла грамада,  
відаць, што на дзве стараны раздзяляеца рада.

Ка' Бухман: «А згоды ніколі я не пахваляю,  
мая то сістэмал!» Хтось крикнуў жа: «Не пазваляю!»<sup>26</sup>  
А іншыя ўтораць з кутоў. Тады голасна, груба  
азваўся прыбыўшы нядайна і шляхціц Скалуба:

«Панове Дабрынскія! гэта ж не гожая справа!  
А мы ня ўжо выняты будзем чамусыці з-пад права?  
Як нас жа із нашых засценкаў сюды запрашалі,  
спрасіў нас Рубайла Мапанку, то гэтак казалі,  
што дзеяцца маюць вялікія рэчы ў народзе,  
не толькі аб вас, а аб цэлым павеце тут ходзе,  
аб шляхце усей; і Чарвяк жа не раз заікаўся  
аб гэтым, што праўда, ніколі ва ўсім не признаўся,  
а зайды нам цёмана тлумачыў. Канцы ж то канцамі,  
мы з'ехалісі тут і суседаў сазвалі ганцамі.  
Не самі, Панове Дабрынскія, тутака, ўрэшце,  
збярэцца із розных засценкаў тут шляхты са дзвесце,  
дык радзымася разам. Калі ўжо патрэба маршалка,  
то ўсе галасуем, і кожнаму роўная галка!»<sup>27</sup>  
Жыве няхай роўнасць!

І два Тараевічы,  
чатыры Стыпулкоўскія, разам тры Міцкевічы  
«Няхай жыве роўнасць!» — кричаць, стаючы  
за Скалубай.

А Бухман пакліківаў: «Згода то будзе загубай!»  
Крапіцель кричэў: «І без вас мы абойдзімся самі,  
няхай жа жыве наш маршалак, Мацюк над Мацькамі!  
Бяры булаву!» Тут Дабрынскія ў крык: «Запрашаем!»  
А шляхта чужая у голас: «Мы не пазваляем!»  
На дэве раздзяліўся грамадкі натоўп скалачоны,  
галоўмі ківаючы ў дэве процілежныя староны,  
адны кричаць: «Не пазваляем!» — другія жа: «Просім!»

Мацейка стары пасяродку сядзеў ў разгалоссі  
такім, з усіх толькі яго галава нерухома.  
Супроціў яго стаў Хрысціцель, трymаўшы рукома  
дубіну, ды ўспёртай на ей жа сваей галавою  
круціў, як узбітай на жэрдзіну тыквай якою,  
і напераменку, то ўзад, то ўперад ківаўся,  
«крапіць і крапіць!» — пастаянна кричэў, не спыняўся.  
Уздоўж па святліцы пашибыгіваў Брытва рухавы  
усё ад Крапіцеля ды да Мацеевай лавы.

Л Конаўка ўшыркі паважна ізбу размярае  
ад шляхты к Дабрынскім і, як пагадзіць, размышляе.  
Адзін паўтарае: «Галіць!» — а другі: «Заліваці!»  
Мацей хоць маўчыць, ды, відно, пачынае злаваці.

Так доўга шумелі, аж, бач, над натоўп вераскучы  
спаміжы галоваў бліснуў, бытта стоўп разбліскучы:  
быў гэта рапір даўжынёю у сажань, шырокі  
на цэлую пядзю, а сечны на 'бодва ён бокі.  
Відацца, тэўтонскі то меч, з нарымбэрскага<sup>28</sup> сталі  
каваны; дык моўчкі усе на той меч спаглядалі.  
Таго, хто падняў, не відаць — дагадаліся ж скора:  
Цызорык! дык крикнулі гурмам: «Віват наш Цызорык!  
Цызорык то Ключніка скарб найвялікшы у замку!  
Віват наш Рубайла і Шчэрбец, Паўкоўч, Мапанку!»

Гярвазы (бо ён гэта быў) праз натоўп праціснуўся  
ў сярэдзіну, бліснуў Цызорыкам, ўкруг азіруўся,  
затым, гастрыё пахліўшы на знак прывітання  
прад Мацькай: «Цызорык для Розгі — маё паважанне!  
Браточкі Дабрынскія,— кажа,— не буду я радзіць  
нічога, скажу адно толькі, на што вас зграмадзіць  
стараўся, а далей усё становіце вы самі.  
Вам ведама, чуткі даўно ужо ходзяць між намі,  
што дзеяцца вялікія рэчы на свеце,  
Чарвяк гаварыў і гавораць усе у павеце?»  
«Ну, ведама!» — крикнулі.— «Добра. Разумнаму,—  
кажа,—  
даволі двух слоў, а усё зразумее і зважа,  
не праўда?» — «Ну, праўда!» — «Калі ж імператар  
французскі,—  
Гярваз прадаўжае,— надходзе, а тутака рускі:  
вайна! З імператарам цар, каралі з каралімі  
пайдуць за чубы, як звычайна паміжы царамі,  
а нам ці ж сядзець? Як вялікі вялікага глуша,  
мы меншых падушым, свайго няхай кожны прыдуша.  
Вялікі вялікая, меншым малая задача,  
дык выразаць трэба шальмоўства ўсё, не інчай,  
тады закрасуе і шчасце, і Рэч Паспаліта!»  
«А праўда! — кричэлі,— як з кніжкі у цемя убіта!»  
Хрысціцель падтрымываў: «Праўда, крапі іх і квіта!»  
«Галіць заўсягды я гатовы!» — азваўся і Брытва.  
«Ды толькі згадзіцесь, — Конаўка ўсё дамагаўся,—

Мацей і Хрысціцель, наконта начальства, улады». А Бухман на тое: «На згоду дурны толькі рады, не шкодзяць для справы ані дыскусійныя звады. Паслухайма моўкі, а справа на тым толькі зышча<sup>29</sup>, бо з новага Ключнік глядзіць на яс становішча».

«А дзе там,— адказуе Ключнік,— ў мяне пастарому; аб рэчах вялікіх і думацьмагнату якому: на то імператар, кароль, і сенат, і паслове, а робяцца гэткія рэчы, Маланку, ў Кракове або у Варшаве, не ў нас, у засценку Дабрыне. А канфедэрац'я<sup>30</sup> не лішуць ані на віціне, ні ў коміне крэйдай, а толькі жа на пергаміне. Ненам і пісаць гэты акты, на то пісары і каронны й літоўскія: гэтак рабілі старыя. Во рэзакцы Цызбрыйкам — справа мая!» — «І Крапілам крапіці!» — дабавіў Крапіцель. — «Выколываць шылам», — ускрыкнуў тут Шыла Баўтрук, дабываючы шпагі.

А Ключнік: «Ніхто запярэчыць не мае адвагі, Чарвяк што казаў: калі вы маніцёся ў павеце прымаць Напальёна, то з дому трэ вымесці смецце. І чулі то, пэўне, усе вы, а ці разумейце? А смецце павету — то хто? Хто забіў гэтак здрадна найлепшага тут з палякоў? і, аграбіўшы ладна, цяпер ад наследніка вырваш астаткі маніцца? Ці трэба казаць вам яшчэ?» — «Не іначай, Сапліца, — адгадае Конайка, — злодзеі!» — «О ёў! то гнабіцель<sup>30!</sup>» — тут Брытва піснуў. — «Дык крапіць яго!» — кажа Хрысціцель.

А Бухман прыбавіў: «Як здраднік, павесіць гадзіцца!» «Гайда! — тады крыкнулі ўсе ўжо, — гайда на Сапліцу!»

Прусак яшчэ пробуе смела Суддзі абароны і кажа, развёўши рукамі ў абедзве староне: «Панове браточкі! ай, ай! а на боскія раны! І, Пане Гярвазы, няўжо вы ў варатку купаны? Ці ж мова аб гэтым была там? Што нехта вар'ята, баніта<sup>31</sup> меў брата, ці ж можна караці за брата? Ну, вось хрысціяне! Я Графіча бачу каншахты у гэтым.— Ну, скажам, Суддзя каб цяжкі быў для шляхты,

дых не, далібо! Толькі вы называеце самі яго, калі ён пагадзіцца стараецца з вамі, свайго уступае, аплачуе грыўні і страты. А што нам, што суддзіцца Графіч? Абодва багаты; дзяяруцца паны, хай дзяяруцца, чым мы вінаваты? Суддзя то гнабіцель?! А ён бараніў, хіба блізка што першы з паноў, мужыкам сваім кланяцца нізка, к зямлі, бо то грэх. І не раз у яго то бывае, я сам гэта бачыў, сялян да стала запрашае. За воласць падаткі плаціў, а не так, як у Клецку, хоць Ваша, Пан Бухман, там справу вядзеш па-нямецку. Суддзя, кажуць, здраднік! Ад інфімы<sup>32</sup> разам ён з намі; як быў, такі самы пасцівы, суддіце вы самі; і Польшчу, і польскі звычай ён любе, з народам тримае і ходу не дасць абмаскаленым модам. Як з Прусаў вяртаюся, хочучы змыцца з нямчызны, ляту у Сапліцава, нібы у цэнтру пальшчызны: а там, чалавек, надыхнешся, нап'ешся айчызны! Дабрынскія, братам я вам, а не дам жа ніколі пакрыўдзіць Суддзю, і не ўдасца супроць маей волі. Не так, браты-шляхта, вуп там Велькапольшчыча рабіла: і згода якая і дух! аж успомніці міла. Падобных дурніцаў то, пэўне, ніхто б там не слухаў!» «Дурніцаў?! — ускрыкнуў Гярвазы, — павесіць латругаў!»

Крык, шум узмагаўся. Тут Янкель прасіў паслухання, на лаву ўсаскошыў, падняў над галовы сабрання, як вехаць, сваю бараду, што па пояс сягае; ён ліссі каўпак сабе правай рукою здымает, а левай рукою скрануту ярмолку паправіў, затым жа за пояс заткнуў яе ў гэтак во правіў, а ліссім сваім каўпаком усё кланяўся нізка:

«Ну, шляхта-панове, ну хай сабе буду «жыдзіска»; Суддзя мне ні сват, ані брат; я шаную Сапліцу, паноў справядлівых і добрых, маіх жа дзядзічаў, шаную Дабрынскіх я тож, Баўтрамеяў, Мацеяў, як добрых суседаў сваіх жа, паноў дабрадзеяў; і гэтак скажу: калі хочаце гвалт прычыніці Суддзі, гэта дрэнна; ну, скажам, пабіці, забіці, то лёгка, ну так — а асэсары, спраўнік, а турмы? Бо ведайце, ў вёсцы Сапліцы жаўнераў жа цэляя гурмы,

і егры<sup>33</sup> ўсе чыста! Асэкар у хаце; як свісне,  
то прымашыруюць адразу, стаяць як умысне.  
А што тады будзе? Қалі ж вы чакайце француза,  
французу дарога да нас ішчэ вялікая дужа.  
Я жыд і на войнах не знаюсь, а быў у Бяліцы<sup>34</sup>  
і бачыў знаёмых жыдоў там ад самай граніцы;  
чуваць, што французы стаяць над Ласоснай ракою<sup>35</sup>,  
вайна ж қалі будзе, то толькі хіба ўжко вясною.  
Ну, так вам скажу: пачакайце! а двор Сапліцова  
не крамная будка складана якась кірмашова,  
злажыў і ўцёк: як стаяў, так і будзе стаяці;  
Суддзя не рандатар жыдок, каб ён меў уцякаці,  
таму і вясною знайсці яго будзе ішчэ можна.  
Цяпер разысціся! А толькі пра ўсё асцярожна,  
а лепш не казаць анічога, паны ягамосці.  
Як ласка, панове, чыя — запрашаю у госці,  
бо Сара мая, ну, маленъкага Янкельку мае,  
усіх я частую сягоння, і музыка грае!  
Заказаны скрыпкі, басэтля і дуды здаровы,  
а, Пане Мацею, Пан любіш мяドочак ліпцовы  
стары, і каб новы мазуркі: а ёсьць мазурочки  
навюсенькі; файна<sup>36</sup> наўчыў я пляцьць баҳурочки».

Вымова й развага любімага ўсімі Янкеля  
прыпала да сэрцаў, дык воплескі згоды й вяселля  
сараваліся ў хаце ѹ ляцелі праз вокны і дзвёры.  
Гярвазы на Янкеля тут жа Цызорыкам змерыў;  
жыд скочыў у шляхту, а Қлючнік жа: «Вон, жыдавіне,  
не сунь свайго носа у справы чужыя, бадзіня!  
А, Пане Прусак, ці таму за Суддзю агітуеш,  
што парай ягоных мізэрных віцінаў гандлюеш?  
Запомніў, што бацька Вашэціны быў не такоўскі  
й да Прусаў сплаўляў больш за дваццаць віцін  
Гарашкоўскіх?

Таму збагацеў так і сам і ягона радзіна,  
а нават усе, колькі ёсцека вас із Дабрына.  
Што Столынік быў бацька для ўсіх, дабрадзей, то,  
старыя,  
вы помніце добра, а чулі хіба ѹ маладыя.  
Каго ж камісарамі слоў да маёнткаў да пінскіх?  
Каго на раҳмістрат<sup>37</sup> сваіх выбіраў ён? Дабрынскіх!  
А крэдэнсу і маршалкоўства нікому, акраме  
Дабрынскіх, не даў: а Дабрынскіх паўнюсенька ѿ доме!

То ж ён і ѿ судох падтрымовываў вашыя справы,  
і у караля вырабляў жа ён хлеб вам ласкавы,  
а вашых дзяцей дык капамі мясціў у канвікце<sup>38</sup>  
піарскім, на коштах ягоных, адзежы і вікце<sup>39</sup>;  
узрослым пратэгу<sup>40</sup> рабіу — ну: не быў людаедам!  
Скажэце: нашто яму гэта? — што быў вам суседам!  
Сягоння не Столынік, Сапліца сусед ваш блізюткі,  
а добра га што вам зрабіў ён қалі?»

«Нічагуткі!

Бо вырасши,— Конаўка кажа,— з малога шляхеткі,  
а нос задзірае уверх, надзіманішча гэткі!  
Я, помніце, раз запрасіў на дачушкі вяселле;  
паю, адмаўляеца, кажа: «Не п'ю я так веле,  
як шляхта, бо вы наліваецце поўнае бруха!  
Магнаті далікацік з муکі марымонскай<sup>41</sup>, псялюха!  
Не п'ю; налілі яму ѿ горла: крычыць і гвалтуе.  
Чакай-жа, налье табе Конаўка! ох, не даруе!  
«Ой, жох! — закрычэў тут Крапіцель, — і я яго кропну,  
адам за сваё. Мой сынок быў хлапец растаропны,  
цияпер жа здурнеў, што яго празываюць Саком,  
а з прычыны Суддзі ён зрабіўся такім дураком.  
Казаў я: «Чаго цябе ліха ѿ Сапліцава гоне?  
чакай жа, як толькі злаўлю, няхай бог це бароне!»  
А ён праз каноплі да Зосі ізноў падхадзіці;  
злавіў яго, цапнуў за вуши і дай жа қрапіці;  
а ён тут у плач, як малое дзіця, завадзіці<sup>42</sup>:  
«Забі мяне, бацька, а мушу ісці там», — рыдае.  
«Чаму гэта?» Кажа, што надта ён Зосю кахае!  
Хацеў бы зірнуць на дзяўчыну! Ну, жаль мне дурнога,  
кажу да Суддзі: «Пан, мне Зосю аддай за малога».  
А ён жа: «Замолада, — кажа, — няхай пачакае,  
сама як захоча». Тым часам, латруга, ўжо мае  
кагосьці, чуваць. Ну, ўжо я на вяселле ўкручуся  
і добра пасцель маладых пакраплю, адамшчуся!»

А Қлючнік: «І гэтакі мае у нас панаваці, —  
крычэў, — і даўнейшых найлепшых паноў руйнаваці?  
А нашых Гарэшкай — імя іх і памяць загіне?  
Дык дзе ж тады ўдзячнасць на свеце? Няма у Дабрыні!  
Браточкі! Вам хochaцца з рускім царом нават біцца,  
тым часам, я бачу, для вас застрашны і Сапліца!  
Турмы баіцёся? Няўжо на разбой намаўляю?

А крый мяне, божа! я толькі за права тримаю.  
То ж Граф гэта выграў, зыскаў і дакрэтаў нямала;  
а выпаўніць толькі! Вось гэтак даўней жа бывала:  
дакрэты пісаў трывнал, а шляхта выпаўняла,  
найболей Дабрынскія, згэтуль жа іхная й хвала  
ўзрасла на Літве! Но то ж гэта Дабрынскія самі  
на Мышкім<sup>43</sup> заездзе змагаліся там з маскалямі,  
каторых расейскі прывёў генерал Вайніловіч  
і, злодзей, прыяцель ягоны пан Воўк з Лагамовіч.  
Ці помніце, як мы забралі Ваўка да няволі  
і як ужо вешаць хацелі на бэльцы ў стадолі,  
што быў ён слугой маскалём, мужыкам жа тыранам;  
сяляне ж, дурныя, ўзялі й зліталісь над панам!  
(А мушу ўпячы шчэ яго на сваім Цызарыку.)  
Не ўспомню я іншых вялікіх заездаў без ліку,  
з каторых выходзілі добра, як шляхце прысталі:  
з агульным прызнаннем, і зыскам, і хвалай!  
Ды што ўспамінаць вам! Сягонія ўжо многія леты  
правуецца Граф, ваш сусед, вырабляе дакрэты,  
а беднаму з вас аніхто не паможа сіроце!  
Дармо вас Гарэшка жывіў, памагаў у бядоце,  
наследнік ягоны не мае прыяцеляў скорых,  
адно толькі Ключніка й гэты вось верны Цызорык!»

«І Крапіла,— ускрыкнуў Хрысціцель,— таксама  
з Гярвазам!  
пакуль шчэ плюск-пляск у руцэ, то з табою я разам.  
Што два, не адзін! Далібо, мой Гярвазы, ты меч,  
я Крапіла сваё; далібо! я крапіць, а ты сеч,  
і гэтак шах-мах, плюск і пляск! а яны хай лапочаць!»

А Брытва: «Пакінуць хіба ж і мяне не захочаць,  
бо толькі намыліць — згалю й галаву з валасамі.  
«І я,— кажа Конаўка,— рушыць гатовы із вами,  
як нельга усім пагадзіцца на выбар маршалка;  
ды што галасы мне і галкі; бо во ў мяне галка:  
(тут выняўши куляў са жменю, пазвоньваў імі),  
во галкі! — ускрыкнуў,— ў Суддзю давай галкамі  
ўсім!»

«Да вас прылучуся,— кажа Скалуба,— бяспрэчна!»  
І крикнула шляхта: «За вамі усе мы, канешна!  
Няхай жа жывуць нам Гарэшкі! Даю Таргавіцу!  
Віват наш Гярвазы Рубайла! Гайда на Сапліцу!»

Усіх за сабой пацягнуў так вымоўны Гярвазы,  
бо кожны з іх меў да Суддзі усё нейкія ўразы<sup>44</sup>,  
зычайна ў суседстве бывае: то скаргі за шкоду,  
за порубку, часам яку межавую нязгоду.  
Адных толькі злосць, а другіх падбурала і завісць  
багацца Суддзі, а усіх пагадзіла няневісць.  
Да Ключніка ціснуцца, ўверх падымаячы хмурай  
і шаблі, і палкі.

Мацей, нерухомы й пануры  
дагэтуль, устаў з сваей лавы, ціхімі шагамі  
ішоў сярод хаты і ў бокі падпёрся рукамі;  
паважна і строга зірнуў на усіх прад сабою  
і, слова узяўши, ківаючы ў такт галавою,  
казаў з перапынкам, з прыціскам: «Дурныя, дурныя!  
Заплаціце дорага самі за справы чужыя!  
Пакуль аб ускрэшанні Польшчы тачылася<sup>45</sup> рада,  
дабры грамадзянскім, дурныя, у вас тады звода!  
І нельга, дурныя, было ані разгаварыцца,  
ні правадыра вам паставіць, ні ладу дабіцца,  
дурныя! А толькі ж як крыўда якая ці шкода  
зусім асабістая, зараз, дурныя, ў вас згода!  
А вон жа адгэтуль! А ну вас да бесаў мільёнаў,  
сто тысячаў фураў і бочак, вазоў і фургонаў  
чартую!!!»

Прызамоўклі усе, як паражаны тромам;  
аж крык там страшэнны падняўся раптоўна за домам:  
«Віват наш пан Граф!» Ен ўяжджаў на фальварак  
Мацеёу,  
сам збройны, за ім жа узброеных дзесяць джакеяў.  
Сядзеў сам на хвацкім кані і у чорным быў строю;  
наверсе гарэхавы плащ італьянскага крою,  
широкі і без рукавоў, як апона<sup>46</sup> на рэчы,  
на засцежку ўзяты пад шыяй, спадаў цераз плечы;  
а брыль жа меў круглы з пяром, у руцэ тримаў шлагу.  
Канём павярнуўся і шпагай вітае ватагу.

«Віват нашы Графіч,— кричэлі,— з ім жыць і ўміраці!»  
І кінулася шляхта праз вокны на двор вызіраці,  
за Ключнікам зараз із хаты к дзвярому напіраці.  
З выходзіўшым Ключнікам натаўш шляхоцкі вось сунуў,  
а, выгнаўши рэшту, Мацей свае дзвёры засунуў,  
зірнуў праз вакно і яшчэ раз ім крикнуў: «Дурныя!»

А шляхта тым часам ля Графа збіраецца, вые.  
Ідуць у карчму. Тут Гярвазы успомніў мінуўшы  
часы і казаў сабе даць паясы тры з кантушаў,  
на іх жа са склепу тры бочкі выцягнёут жыва:  
мядову, другую гарэлкі, а трэцюю піва,  
Як выцягнёут шпунты, тры пырснулі з шумам фантаны:  
чырвона-крыававы, і жоўты, і адзін серабраны;  
спадаючы звонка, сто кубкаў, сто чар наліваюць.  
А шляхта кіліць, бы ў катле. Падымаюць шкляніцы  
за Графа здароўе і ўторацы: «Гайда да Сапліцы!»

А Янкель жа вымкнуўся моўчкі; Прусак гэтаксама,  
не слуханы, хоць і даводзіў вымоўна, упрама,  
даў цягну, ды шляхта ўздагонку крычэла, што здрадзіў.  
Міцкевіч здалёку стаяў, не крычэў ані радзіў,  
а з міны пазналі, што нешта благое мудруе,  
дык зараз за шаблі й давай! Ен пазад рэйтаруе,  
усё адбіваецца, ранец, прыпёрты да плоту,  
аж Зан і два Чэчаты скочыць прымелі ахвоту  
на помач. Тут шляхту разнялі, ды ў гэтым разруху  
двух ранілі ў рукі, нат нехта дастаў і па вуху,  
а рэшта на коней сядала.

Пан Граф і Гярвазы  
аружжа даюць, вызначаюць загады, наказы.  
Урэшце усе праз даўгую засценку вуліцу  
пусціліся наўскачкі з крыкам: «Гайда на Сапліцу!»

## Быліца восьмая



### ЗАЕЗД

#### ЗМЕСТ

Астрономія Войскага.— Увага Падкаморага над каметамі.— Таёменная сцэна ў пакой Суддзі.— Тадэвуш, хочачы спрытна выблытацца, пападае ў вялікія клопаты.— Новая Дыдона!— Заезд.— Апошняя возненская пратэстанцыя.— Граф здабывае Сапліцаў.— Штурм і разні.— Гярвазы — піўнічым.— Бяседа на заездзе.

Прад бурай бывае хвіліна ціхая й панура,  
калі праляціць над людскімі галовамі хмура  
і стане, а, грозячы тварам, дых ветру стрымасе,  
маўчыцы і вачыма маланкаў зямлю абягае,  
мясцы вызначаючы, жарнуць дэс громам па громе:  
хвіліна такога зацішша ў Сапліцавым доме.  
Казаў бы, прачуцце якіх надзвычайных здарэнняў  
дых спёрла і дух узнасіла у край летуценняў.

Было па вячэры. Суддзя, а з ім дворныя госці  
ішлі на падворра, каб вечару ўжыць прыямносці;  
сядаюць на прызбах, засланых шаўковай муравай.  
Усенька кумпання з маркотнай, ціхую паставай  
ўзіраеца ў неба, якое, здаецца, зніжалась,  
сціснялася ў болей і болей к зямлі прыбліжалась,  
аж разам абое, закрыўшысь заслонюю ўцінай,  
як пара каканкаў, зваралісь<sup>2</sup> гамонкай таёманай,  
тлумачачы сэрца у кволых уздыхах стрыманых,  
у шэптах, у шорахах, словах кароткіх, парваных,  
з каторых складаецца музыка ночы дзіўнай.

Сава пад страхой сваім яе пачынае;  
во, мяккім крылом кажаны лапатнулі і мечяць  
пад хату, дзе твары людскія і шыбіны свецяць;  
бліжэй кажановыя сёстры, матыліцы роем  
віюцца там, белым жаноцкім прынаджаны строем.

Найгорай апрыкылі Зосі, бо ў ясныя вочы  
ей б'юцца, прыняўши за свечкі ў надходзячай ночы.  
Ваднёў на паветры збіраюца круглыя хэўры  
і круцяцца, граючы, бытта гармонікаў сферы<sup>3</sup>;  
між тысячам разрознью вуха дзяўчыны  
акорд машары і фальшывы паўтон камарыны.

А зараз і ў полі пачнуцца вячэрні канцэрты;  
во, стройць канчаюць музыкі свае інструменты.  
Ужо тройчы зыкнуў там дзяркач, лугавы запявала,  
за ім жа ад ройста уторыў хтось басам удала;  
усырхнулі з гнёздаў сваіх бакасы ужо гонкі  
ды круцяцца й бэкаюць, бытта бы б'юць у бубёнкі.

Фіналам на звон машары і птушыныя клікі  
азваліся хорам падвойным ставы два вялікі,  
казаў бы, у горах каўказскіх закляты вазёры,  
што дзень весь маўчаць, толькі вечарам граюць, як  
хоры.

Адзін з тых ставоў, што сам ясны й меў бераг пясчысты,  
з грудзей сваіх выдыхнуў енк і ціхі, і ўрачысты;  
другі жа, із дном забалочаным, з горлішчам мутным,  
ураз адказаў яму крыкам жалосна магутным,  
ў абодвух пяялі там жабаў нязлічаны горды,  
пагоджаны хоры абодва ў вялікі акорды.  
*Fortissimo*<sup>4</sup> гэты грымеў, а той ціха спывае,  
адзін нараканнем зычыць, а другі уздыхае;  
вось так два ставы між сабой гаманілі праз поле,  
як, граючы наперменку, дзве гарфы Эоля<sup>5</sup>.

Змярканне гусцела. І толькі ў гаі і ля рэчкі  
у лозах блішчэліся воўчыя вочы, як свечкі,  
а пры берагох гарызонту, пры сціненых, вузкіх  
мільгалі мясцамі вагні на начлегах пастушскіх.  
Урэшце і месяц свой срэбны ліхтар выстаўляе  
і, вышаўши з бору, і неба й зямлю асвячае.  
Цяперка яны, ў палаўіну з цямноты адкрыты,  
драмалі супольна, бы муж з сваей жонкай спавіты,  
шчаслівыя: неба у чисты абоймы тулула  
зямелльную грудзь, што ал' месяца срэбрам свяціла.

Ужо проці месяца зорка адна і другая  
бліснула; ўжо тысячи, ўжо міліён іх міргае.

Кастор з сваім братам Палюксам найболей  
яснелі,  
калісь у славян празываныя: Лелі й Палелі<sup>6</sup>;  
цяпер жа дзве братнія зоркі інакш ахрысцілі:  
Каронай адну, а другую Літвою манілі<sup>7</sup>.

А далей нябеснай Вагі заблішчэлі дзве шалі.  
На іх гэта бог днём стварэння (старыя казалі)  
разважваў чаргою зямлю і усенькі планеты,  
аж кінуў у пропасць паветра цяжар увесь гэты,  
а после вагу залаціstu павесіў на небе,  
каб людзі узор сабе бралі з яе у патрэбе.

На поўначы свеціца круг таго зорнага Сіта<sup>8</sup>,  
што бог праз яго (гэтак кажуць) прасяваў жыта,  
як з неба кідаў ён для нашага бацькі Адама,  
калі праз грахі зачынілася райская брама.

А крышачку вышай свяціўся, к яздзе ўжо гатовы,  
дышлом да Палярнае Зоркі, там Воз Давідовы<sup>9</sup>.  
Ды ведалі добра пра воз той старыя ліцвіны,  
што звалі яго Давідовым без важнай прычыны,  
бо воз то Анельскі. На ім прад часамі Люцыпер<sup>10</sup>  
ляцсеў проці бога на долькі<sup>11</sup>, наўскоч калі выпер  
і гнаўся па Млечным шляху у нябесны парогі,  
Міхал, яго збіўши з ваза, скінуў воз із дарогі;  
цяпер паміж зорак бадзяеца воз папсанавы,  
паправіць яго не дазволіў Міхал зазлаваны.

Старыя ліцвіны таксама і то разумелі  
(а ведамасць тую, відацца, ад рабінаў мелі),  
што Цмо<sup>12</sup> к задыякавы доўгі, таўсты, мігатлівы,  
каторы на небе віе сваіх зор перавівы,  
якога памыльна празвалі Змяём астраномы,—  
не змей, але рыба, з імія Левятан<sup>13</sup> то вядомы.  
Калісьці ён жыў у марох, але после патопу  
задохся, відацца, з прычыны вады недахопу;  
анёлы ж, каб ту асаблівасць пакінуць напамкі,  
на небе развесілі рыбы смяротны астанкі.  
Так пррабарш мірскі у касцеле (звычай такі ўсюды)  
развесіў адкопаны волатаў рэбры і дуды<sup>14</sup>.

Такія гісторыі зорак, што з кніг раскумячыў  
ці чуў з перадання, цяперака Войскі тлумачыў.

Хоць вечарам вочы слабыя былі ў старога  
і праз акуляры не мог ён дагледзець нічога,  
сузорраў назовы і форму ён ведаў нацямкі,  
паказываў пальцам іх месца й дарогі напрамкі.

Сягоння не слухалі Войскага і не зважалі  
зусім на то Сіта, на Цмока, на гэнія Шалі.  
Сягоння і вочы, і думкі усіх прыцягае  
госць новазайважаны, што нечакана шыбас  
па небе: камета найпершай вялікасці й мочы<sup>14</sup>  
з'явілася на заходзе і прости ляцела к паўночы;  
крыавым на воз той анельскі касюрылася вокам,  
моў, месца Люцыпра заняці хацела знарокам;  
касу яна доўгу адкінула й неба часць трэццю  
захутала ею ды тысячы зорак, як сеццю,  
цягнула з сабой, а сама галавою фанарнай  
імкнулася праста на поўнач да Зоркі Паллярнай.

Народ тады ўсенькі тутэйшы з прачуццем трывожным  
глядзеў кожну ноч на той цуд на нябесны варожы.  
Аб злой варажбе тады й іншыя знакі казалі:  
залішне ўжо часта злавешчыя птушкі крычалі,  
калі на палёх на пустых сабіраліся ў купы  
і дзіўбы вастрылі, моў, чакалі ўжо хутка на трупы.  
Сабакі зачаста, бывала, зямлю неяк рылі  
і голасам немым, як смерць яны зветрыўшы, вылі,  
а то на вайну або голад; а стражнікі бору  
на могліцах бачылі самі дэяўіцу ламору<sup>15</sup>:  
ішла за вышэйшае дрэва вышэй галавою,  
скryваўленай хусткай махаючы левай рукою.

Стуль розныя выгады робіў стаяўшы пры плоце  
цівун, што прышоў справа здачу даваць аб рабоце,  
і пісар дваровы ў шэптах ціхіх з аканомам.

І пан Падкаморы сядзеў там на прызбе прад домам.  
Гасцём перабіў ён гамонку звычайнай манерай:  
бліснуўшы пры месяцы важнай сваей табакерай  
(са шчырага золата ўсенька, з брылянтаў аправа,  
за шклом у сяродку партрэт караля Станіслава),  
узяў, пазваніў і, зажыўшы, прамовіў: «Э, пане  
Тадэвуш, Вашэціна зорак для нас выяснянне,  
то рэха таго, што пачуў там у школе на лаве,

а я б прастакоў запытаўся аб гэтакай справе  
цудоўнай. І я астрономіі слухаў два лета  
у Вільні; Пузыніх<sup>16</sup>, мудра й багата кабета,  
даход свой з сяла аддала, блізка дваста штось хатаў,  
на закуп тых шклоў, тэлескопаў і розных прыладаў;  
тады абсарватарам быў ксёндз Пачобут<sup>17</sup>, муж слайны,  
астронам і рактар усей Акадэміі<sup>18</sup> спраўны,  
ў канцы ж тэлескоп свой пакінуў і катадру туу,  
вярнуўся у кляштар, у цэлю<sup>19</sup> манаску ціхую  
й памёр там прыкладна. Я знаюся тож із Снядэцкім<sup>20</sup>,  
і ён чалавек дужа мудры, хаця сабе й свецкі.  
Дык вось жа паны астрономы планету, камету  
не йнакш разважаюць, як нашы мяшчане карэту;  
цікавіцца, аслі<sup>21</sup> яна ў каралеўску сталіцу  
паехала, аслі з рагатак<sup>22</sup> куды за граніцу,  
а хто у ей ехаў? чаго? з каралём ці што справіў?  
кароль жа пасла ці з вайною ці з мірам адправіў?  
таго не пытаюцца. Помню, з даўнейшага часу  
Браніцкі карэтай сваю крануўся да Ясаў<sup>23</sup>,  
тады пацягнуўся за гэнай нягоднай карэтай  
хвост таргавічанаў даўгі, як за гэтай каметай,  
а прсты народ не мяшаўся ў публічную раду,  
згадаў жа адразу, што хвост той варожа на зраду.  
Чувацца, праўзаўшы камету народ невучоны  
мятло<sup>24</sup>, што вымеце, знача, яна міліёны». *Зап*

А Войскі на гэта з паклонам: «А праўда то, Ясне  
Вяльможны наш Пан Падкаморы, успомніў я ласне  
аб тым, што казалі, як быў я малы ѹшчэ дзіцятка;  
ну, помню, гадоў хоць не меў тады больш ад дзесятка,  
як бачыў у бацькаўскім доме паручніка сцягу  
гусарскага, князя Сапегу; вяліку адвалу  
ён меў, ваяваў, быў надворны маршал каралеўскі,  
урэшце, памёр як вялікі ўжо канцлер літоўскі,  
пражыўшы сто дзесяць гадоў. За Сабескага Яна,  
за Трэцяяга, быў ён пад Венай у сцягу гатмана  
Яблонскага<sup>25</sup>. Вось жа Сапега казаў нে фацэці<sup>26</sup>,  
а праўду: як конна садзіўся кароль там Ян Трэці,  
а нунцыюш папскі<sup>27</sup> жагнаў караля на дарогу,  
пасол аўстрыяцкі граф Вільчык цупніў яму ў ногу,  
падаўшы страмёны (таго вымагала патрэба),  
кароль тады крикнуў: «Дзівосы! зірніце на неба!»  
Глядзяць яны, аж над галовамі суне камета<sup>28</sup>

дарогай, якою цягнулі вайскі Магамета,  
з усходу на захад. А после ж і ксёндз Бартахоўскі,  
складаючы свой панегірык на троумф кракоўскі,  
што «Fulmen Orientis»<sup>29</sup> празваны, расказываў многа  
аб гэтай камеце. Той самай каметы дарога  
І выгляд алісаны ў творы «Яніна»<sup>30</sup>, дзе дана  
усенъка гістор'я паходу Сабескага Яна,  
адбіты у кнізе вялікі там сцяг Магамета  
І гэна, падобна да гэтай, што бачым, камета».

«Ну, й аман,— прамовіў Суддзя,— варажбу я Вашэці<sup>31</sup>  
прымаю; каб з гэтаю зоркай з'явіўся Ян Трэці!  
Герой жа вялікі на заходзе сёння, дык, можа —  
якраз нам ягона прыбыцце камета варожа...»

А Войскі на то, галаву пахіліўши, не рады:  
«Камета не толькі вайны, а, бывае, знак звады!  
Не добра, што гэтак з'явілася над Сапліцавам,  
бо мо' пагражае нам нейкім няшчасцем дамовым.  
Завады і спречак нямала ж мы мелі, на гора,  
у час палявання і ў часе вячэры учора.  
Асэсар із Рэентам зло калациліся зрання,  
а вечарам Графіча вызваў Тадэй на спатканне.  
Відацца, што спор ад скуры ад вядзмежай паходзіў:  
І каб мне Дабродзей Суддзя тады не перашкодзіў,  
праціўнікаў я прыстале бы, магчыма, ўлагодзіў,  
хацеў расказаць бо прыпадак таксама цікавы,  
падобны зусім да здарэння ўчарашия справы,  
што здарыўся першым стральцом за даўнейшага часу,  
Райтану Тадэю паслу, а з ім князю Дынассу.  
Здарэнне такое было:

Генарал ад Падольскіх  
зямель<sup>32</sup> праязджаў із Валыні да менняў<sup>33</sup> да польскіх  
ці, можа, калі не мылюся, на сойм да Варшавы.  
Дарогай адведываў шляхту, ці то для забавы,  
ці для папулярнасці; ну, і заехаў да пана  
Тадэя, святой ужо памяці сёння, Райтана,  
каторы ад нас жа пасля быў паслом навагрудскім  
і ў дому каторага я гадаваўся па-людску.  
Дык вось жа Райтан на прыезд тады князя йнарала  
гасцей запрасіў. И сабралася шляхты нямала;  
далі прадстаўленне (бо князь улюбёны ў тэатры);

зрабіў фаерверкі пан Кашыц, каторы у Ятры<sup>34</sup>;  
тож пан Тызенгаўз танцароў там прыслаў, а капэля  
Агінскага й Солтана з Дзятлава<sup>35</sup>, як на вяселле.  
Ну, словам, на дзіва даваліся гучны забавы  
у доме, а ў лесе рабілі вялізны аблавы.  
А ведама добра, Панове Вашмосці, што тыя  
усе, колькі памяць стрымае, князі з Чартарый,  
хаця з Ягелонскай крыўі, да уловаў не чуюць  
ахвоты вялікай, і то не таму, што лянуць,  
а з густаў чужынскіх; таму гэтаксама князь Адам  
да кніжкаў быў звернуты тварам, да псырні жа задам,  
часцей, як у лесе, ў жаноцкіх альковах папасваў.

У князеўскай свіце нямецкі быў князь там, Дынассай<sup>36</sup>;  
аб ім гаварылі, што быў у краёх афрыканскіх  
і, госцячы там, паляваў у князёў негрыянскіх  
ды тыгрыса пікай забіў у баі рукапашна,  
а поспешиў з таго палявацца Дынассай той страшна.  
У нас на дзікоў палявалі на гэтую пору.  
Райтан тады стрэлам забіў аграмністу мацёрү,  
прытым з небяспекай вялікай, бо зблізку ён стрэліў,  
дык мэтнасць стральца палявалі усе як прымелі.  
А толькі той немец Дынассай няуважліва слухаў  
палявалаў і, ходзячы, нават пад нос сабе дмухаў:  
што мэтны той стрэл, даказаў толькі смелае вока,  
што бела аружжа, то смеласць рукі, — і шырока  
пачаў разгадзіцца<sup>37</sup> аб Лібі<sup>38</sup>, ўловах і шпісе<sup>39</sup>,  
аб муринскіх тых каралькох і аб гэнным тыгрысе.  
Маркотна Райтану на сэрцы ад гутаркі княжай,  
а быў ён жывы, дык ударыў па шаблі і кажа:  
«Э, князю! хто смела глядзіць, той і б'е не на жарты:  
той шпіс карабэлі, а дзік жа мой тыгрыса варты!» —  
і спор зачыналі тут з немцам занадта ўжо жававы,  
а толькі, на шчасце, пан князь перарваў ім расправы,  
гадзіў<sup>40</sup> па-французску. А што прыгаварываў зблізу,  
не ведаю, толькі ж іх згода — як попел на прыську.  
Райтан бо заеўся ѹ чакаў, каб на гэтаку штуку  
пры добрай аказіі даць таму немцу навуку;  
за тую ж навуку чуць сам не патраціў здароўе;  
было ж то назаўтра, а як — раскажу вам, паноў».

Тут Войскі, замоўкнуўши, праву руку падымае,  
з падзякаю ад Падкамора табаку прымае

і доўга густуе<sup>40</sup>; прарванага ж гэтак расказу,  
каб смак слухачоў загастрыць, не канчае адразу;  
урэшце пачаў, але зноў жа яму перабілі  
цікавую повесць такую, што ўсе аступілі!  
Бо нехта прыслалі чалавека к Суддзі Ягамосці  
сказаць, што чакае яго з інтарэсам там хтосьці.  
Суддзя, ўсім дабранач аддаўшы, паклыпаў рупліва;  
дык зараз усе да сібе расходзіліся жывы.  
Хто спаць шоў да хаты, а хто і на сена ў адрыну,  
Суддзя з падарожным цікавай гаворкі не кінуў.

Ужо іншыя спяць, а Тадэй па сянёх усё кружа,  
моў, вартаўніком пры дзвярох ён у дзядзькі там служа;  
да дзядзькі ён мае паважную справу, без меры,  
параіца мусе ўшчэ сёня. Пастукаць у дзвёры  
не смее, на ключ бо запёрты: Суддзя размаўляе  
з кімсь тайна; Тадэвуш чакае, вушшу настаўляе.

Аж чуе рыданне з пакою. Памалу, як можна,  
ля клямкі, зірнуў праз дзірў ад ключа асцярожна:  
аж бача — дзівосі! Суддзя і Чарвяк на каленях  
стаялі, абодва у слёзаў гарачых струменях.  
Чарвяк абцаловываў рукі Суддзі (дзе прычына?),  
за шыю Суддзя абымаў, цалаваў барнадына.  
Урэшце, па доўгім такім перапынку размовы,  
паціху прамовіў манах той наступныя слова:

«Бог сведкам, браточку, што я датрымоўваў тайніцы,  
якую, праз жаль, за грахі прысягнуў ў спавядніцы;  
што, богу й Айчызне сябе усяго пасвяціўши,  
пыху і шуканне дачасных пахвалу забыўши,  
дагэтуль я жыў і памерці хацеў барнадына,  
не выдаўши прозвішча, мала што толькі прад гмінам<sup>41</sup>,  
а нат прад табой і сваім нат радносенькім сынам!  
Аднак жа мне ксёндз правінц'ял<sup>42</sup> ужо даў дазваленне:  
*in mortis articulo*<sup>43</sup> можна зрабіць выяўленне.  
Жывы ці вярнуся? хто ведае, што з таго стане:  
ў Дабрыне вялікае, браце, пайшло замяшанне!  
Француз шчэ далёка; дык, знача, зіма пакуль пройдзе,  
то трэба чакаць, але шляхта цярплювасць ці знайдзে?  
занадта, відаць, пра паўстанне я іх набухторыў,  
і сцямілі блага, а Ключнік паблутаў найгорай!  
І Граф, варыят жа! чувацца, пабег да Дабрына!

ды нельга было перашкодзіць, бо важна прычына:  
пазнаў мяне Мацька стары, а калі ён адкрые,  
ірапала тады Чарвяка пад Цызорыкам шыя!  
Гярваза ніхто не стрымае! Жыщё — гэта мала:  
з такога адкрыцця аснова ўсей змовы ірапала б.

Дык мушу сягоння быць там сярод тых падзеяў,  
хоць меў бы ірапасці; шляхта без мяне ашалеё!  
Дык будзь жа здароў, дарагенкі, спяшацца я мушу.  
Калі ж ірападу, уздыхні ты за грэшную душу;  
ў прыпадку вайны табе ведама ўсенька тайніца;  
канчай, што твой брат распачаў, не забудзь, што  
Сапліца!»

Ксёндз, вочы абцёршы, габіт<sup>44</sup> і каптур насувае,  
паціху, відаць, акяніцу у сад адчыняе  
І так у гарод, праз вакно перажэргнуўшы, скача.  
Суддзя адзінокі астаўся на крэсле і плача.

Хвілінку Тадэй пачакаўшы, за клямку хапіўся  
і бразнуў; адчынена — ён увайшоў, пакланіўся:  
«Стрыёк дарагенкі,— гавора,— ўсяго я дзён колькі  
прабавіўся тут, дні прайшлі, бы хвілінчака толькі;  
і часу не меў я з табою даволі набыцца,  
а мушу ўжо ехаць упрочкі і мушу спяшыцца —  
во зараз, сягоння, мой дзядзечка, зяўтра найдалей.  
Хіба не запомніў, што Графа мы біцца пазвалі.  
Я вызаў паслаў, дык і біцца мая цяпер справа,  
а як паядынкі ў Літве забаронены правам,  
дык еду таму на граніцы Варшаўскага княства.  
Хоць Граф фанфарон<sup>45</sup>, але мае даволі віцяства<sup>46</sup>  
й на месца назначана, думаю, пэўне, што стане,  
расправімся; а калі божа спагадліва гляне,  
скараю яго і затым за Ласосну дам цягу,  
туды, дзе чакаюць щарэнгі з-пад братняга сцягу.  
Я чуў, што ад бацькі загад мне тастамантам даны  
у войску служыць, дык тастамант няўжо скасаваны?»

«Тадэвуш,— адбуркнуўся дзядзька,— ці Ваша купаны  
ў гарачай вадзе, або круціш, як ліс той цкаваны,  
што йначай бяжыць, а іначай хвасцішчам махае?  
Раз вызвалі, біцца належа, то праўда старая.  
Ды ехаць сягоння, адкуль такі Ваша заўзяты?

А прад паядынкам звычай з давён даўных прыняты,  
што сведкі спаткаюцца. Граф, можа, ўсё залагодзе  
і нас перапросе; чакай, Ваша, гэта не шкодзе.  
Хіба, можа, іншая муха адсюль выганяе,  
кажы тады шчыра, нашто ўся таемнасьць такая?  
Стары я, а знаю юнацтва сардэчныя чары;  
быў бацькам табе (тут пагладзіў Тадэя па твары);  
шапнуў мне на вуха мой пальчык маленькі бывалы,  
што з дамамі маеш тут нейкія, Ваша, кабалы.  
І хуткая ж моладзь да дамаў цяперака, к ліху!  
Кажы мне, Тадэвушка, шчырую праўду, паціху!»

«Ну, пэўне,— згадзіўся Тадэвуш,— што ёсць і прычыны  
інакшыя; можа, у гэтым і сам сабе вінны!  
Памылка! няшчасце! ды ўжо ж то паправіць затрудна!  
Даўжэй не магу заставацца я тут баламутна!  
Памылка юнацтва! а болей няма што й казаці:  
я мушу з Сапліцава як найбардзкай выязджаці».

«Ого,— кажа дзядзька,— любоўная спрэчкі ці згубы!  
Я бачыў, што Ваша учора загрызшы быў губы  
і нешта глядзеў з-пад лаба на адну тут дзяўчынку,  
а мела таксама ѹяна кіславатую мінку.  
Ну, ведаю,— глупствы, калі ѹшчэ дзяцінная пара  
ўлюбляецца, гора бывае ў іх рознага хмара!  
То рады, шчаслівы, то йзноў засумуюць, грызуцца,  
то йзноў пакалоцца, эдэцца, во-во падзяруцца,  
то, стоячы моўчкі ў кутох, да сябе не гавораць,  
а часам у поле ўцякаюць ад гэткага гора.  
Як гэтакі шал нападае на вас, тады трэба  
крыху падзярпеці, а знайдзенца рада, як з неба.  
Бяру на сябе прывясці вас і хутка да згоды.  
Патраплю, нябосы! бо і я быў старым не заўсёды.  
Скажы мне усенька, я, можа, таксама ўзаемна  
адкрываюся з нечым цікавым, што будзе прыемна».

Тадэвуш гавора чырвоны, цалуючы руکі  
у дзядзькі: «Ну, праўду скажу я цяпер без прынукі.  
У Зосю, у дзядзькаву я выхаванку ўлюбіўся,  
хочь колькіма толькі славамі з ей аблініўся.  
А кажуць, што дзядзька на жонку ўжо мне прызначае  
прыгожу дачку Падкаморага і багачая.  
Цялёр я не мог бы із паннаю Рожай жаніцца,

як Зоську люблю; немагчыма так сэрцам змяніцца!  
Не чэсна з адною жаніцца, другую каҳаці.  
Час вылеча, можа, дык трэба хутчэй выязджаці».

«А мой жа Тадэю! то спосаб любіць невіданы,—  
прараваў яму дзядзька,— ўцякаць ад асобаў каҳаных!  
Ну, добра, што шчыра сказаў, бо іначай зрабіў бы  
ты глупства з ад'ездам. А што, каб я сам пасуліў бы  
ту Зоську Вашэці?.. Дык з радасці — што  
не падскочыш?»

Тадэй жа на гэта: «Қажу я Вашэці у вочы,  
што не сладзяваўся; ды ласка стрыя дабрадзея  
нічога не зможа зрабіць. Ax! дармо і надзея!  
бо Пані Тальмена не дасць мне ніколечкі Зосі!»  
«Ну, будзем прасіць»,— кажа дзядзька.

«Ніхто не упросіць  
яе,— перабіў тут Тадэвуш,— не, страціў я змогу  
чакаць і прасіць, таму заўтра хутчэй у дарогу.  
Ну, багаславі мяне, дзядзька, на труд, на віцяства,  
усё ўжо гатова, і зараз паеду у Кіяства».

Крутнуў Суддзя вусы і з гневам зірнуў на Тадэя:  
«То так Ваша шчырымі словамі заводзіць умее?  
Спачатку казаў — паядынак, а после — каҳанне,  
і гэты ад'езд — ой жа! ёсцека тут заблытанне.  
Ужо мне казалі, і сам я глядзеў, што за штука!  
Васпан шаламуцька ды крутагалоўка й манюка!  
Л дзе ж то, Дабродзей, увечары быў пазаўчора  
й, як выжала, сачыў ля двара, штось згубіўшы заскора?  
Глядзі мне, Тадэвушка! мо збаламуціўши Зосю,  
а сам уцякаеш цяперака, малакасосе,  
ды так не удасца! Қажу табе: любіш, не любіш,  
а Зосю — нідзе не падзенешся, мілы — пашлюбіш;  
а не, то бізун! — станеш заўтра ў мяне на каберцы <sup>47</sup>!  
І ён ѹшчэ аб чуццах пляце, аб нязменлівым сэрцы!  
Махлярствам займаешся! Фэ! Пачакай, Тадавушу,  
зраблю яшчэ следства, тады надзяру табе вушы!  
Сягоння мне клопату, аж галава забалела,  
а тут разбірай ѹшчэ ягона смаркатае дзела!  
Ну, годзе! йдзі спацы!» — адчыніўшы тут насцеж  
святліцу,  
ён клікнуў на Вознага: той разбірае <sup>48</sup> Сапліцу.

Адходзіў Тадэй, галаву апусціўшы на грудзі:  
і прыкрай гутарка! што цяпер з гэтага будзе?  
Ніколі не быў гэтак зляны востра. З жальбою  
прызнаў: справядліва, і сам чырвaneў прад сабою.  
А што, як праведае, скажа мне Зося на гэна?  
Прасіці руکі? А што скажа тады Талімена?  
Дык трэба ўцякаць, бо злажылася горай, як дрэнна.

Задуманы так, ледзь зрабіў ён шагоў якіх пару,  
аж гляне і бача дарогу заходзячу мару,  
у белі, з фігураю сціблаю, доўгай, худою.  
Ішла на Тадэя з працягненай ўперад рукою,  
асветленай месячным бліскам, дрыгучым, лагодным;  
к яму прыступіўшыся, енкнула ціха: «Нягодны!  
Шукаў майго ўзроку, цяпер жа яго унікаеш,  
лавіў мae словы, а вуши цяпер затыкаеш,  
казаў бы у словах маіх і ва ўзроку атрутага!  
Ну, добра мне так, што такога найшла шаламута!  
Не знаўшы какецтва, не ўмела я мучыць, дурачыць  
і шчасце дала; дык ты гэтак умеў адудзячыць!  
Трыумф твой над сэрцам мягкім зацвярдзіў тваё сэрца,  
што лёгка здабытае кінуў цяпер ў паняверцы.  
Ну, добра мне гэтак! навучана спробай страшною  
і гаджуся<sup>49</sup> больш за цябе я сама прад сабою!»

«Тальмена,— Тадэй прымаўляе,— дальбог жа, не цвёрда  
то сэрца прычына ўнікання, ані там якая пагарда,  
а толькі што людзі пабачаць, праследзяць, заўважаць;  
дык нельга адкрыта, падумай сама ты, што скажуць?  
І непрызываіта<sup>50</sup>, ды трэба лічыцца і з грэхам!»—  
«А, з грэхам! — яму адказала са злосным прысмехам.—  
Ягнятка нявінае! Я не гляджу, што кабета,  
з любві ані дбаю, што можа адкрыцца ўсё гэта,  
і хоць бы мяне абняславілі... ты жа ж мужчына!  
А што гэта шкодзе катораму з вас, каб навіна  
аб тым, што раманаў завёў хоць капу, разышлася?  
Кажы мне ўсю праўду: кідаеш?» — слязьмі залілася.  
«Тальмена, а што гэта свет бы скажаў чалавеку,—  
прамовіў Тадэвуш,— каторы цяпер, ў майм веку,  
здаровы, на вёсцы, ўлюбліўся — як моладзі столькі,  
а нават жанатых, дзіцятых, ідуць жа адноўка  
пад нацыянальны сцягі ваяваць за граніцу.  
Ды памятай, што прад сабою ты бачыш Сапліцу.

Служыці у польскім у войску мне бацька авесціў  
тастамантам; гэта ж пацвердзіў і дэядэйка нарэшце.  
Дык заўтра паеду канчальна, зрабіў пастанову,  
дальбо, Талімена, канчальна, павер майму словаму.  
«Я,— кажа Тальмена,— не думаю загараджаці  
дарогу да славы, ні щасцю твайму прашкаджаци!

Мужчына, ты знайдзеш кахранку сабе падхаднейшу  
да сэрца і шмат багацейшую, мо, харавайшую!  
Адно для пацехі хай ведаю я прад расстаннем,  
што склоннасць твая была шчырым, праўдзівым  
кахраннем,

што гэта не быў толькі жарт ці распуста дурная;  
каб толькі мне знаць, што мяне мой Тадэвуш каҳае!  
Няхай гэта слова «каҳаю» хоць раз шчэ пачую,  
у сэрцы скаваю, у думках сваіх запішу я.  
Лягчэй і прабачу, як кінеш мяне ты каҳаці,  
успомніўшы, як ты каҳаў! — і давай тут рыдаці.

Тадэвуш, пабачыўшы, як яна плача, ўпрашае  
так чула і толькі драбніцы такой вымагае,  
збянтэжыўся, шчыра праняў яго жаль нейкі й літасць,  
і каб перагледзеў бы сэрца свайго тады скрытасць,  
то, можа, у гэней хвіліне б і сам не дазнаўся,  
любіў Талімену ці не. Тому жыва азваўся:  
«Тальмена, бадай мяне ясны забіў бы п'ярун жа,  
як тое няпраўда, што шчыра каҳаў, ці то дужа  
любіў. Ты кароткі хвіліны са мной праўадзіла,  
ды гэты хвіліны прайшлі нам так соладка, міла,  
што доўга у думках нішто іх зацерці не зможа;  
ніколі, Талімена, цябе не забуду, дальбог жа».

Тальмена скінула й на шыю Тадэвушу пала.  
«Дык любіш! жыву я! Таго ад цябе і чакала!  
Хацела ўжо сёня ад собскай рукі я загінуць;  
цяпер, калі любіш мяне, то ці зможаш пакінуць?  
Дала табе сэрца, даю ўсё майно без завету,  
усюды пайду за табою, і кожны куточак мяне свету  
з табой будзе мілы! Кахранне з найгоршай пустыні  
сад роскашы зробе хлапцу маладому й жанчынс».

Тадэвуш сілком адкараскаўся з чэпкіх абоймаў  
і кажа: «Ці страціла розум? куды гэта? тойма  
са мною? чаго? То ж я проста жаўнер! Валачыца

з якой маркітанкай<sup>51</sup>?» «Дык, можа, тады  
пажаніцца», —  
казала Тальмена. Тадэй жа на гэта: «Ніколі!  
Не думаю ўходзіць цяперака ў гэткія ролі!  
Дармо напірацца, бо гэта усё небыліца!  
я дужа удзячны, аднак немагчыма жаніцца.  
Спакойна падумай сама, да чаго то падобна.  
Кахаймася, добра ды так сабе — кожны асобна.  
Хутчэй мушу ехаць, я тутака не застануся.  
Дык будзь жа здарова, Тальмена, назаўтра крануся».

Сказаў, нацягнуў капялюх, завярнуўся ўжо бокам —  
ісці, ды Тальмена стрымала яго сваім зрокам  
і тварам, Медузы<sup>52</sup>, маўляў, галавою. Застаўся  
нявольна й з трывогай на посташь Тальмены ўглядаўся:  
стаяла зблеўшы, без руху, без дыху, без жыцця,  
аж зараз, руку працягнуўшы, як меч да прабіцца,  
і з пальцам замераным<sup>53</sup> проста ў Тадэвуша вочы:  
«Ах, так! — закрычэла, — язык твой, нягодніча, цмочы  
і яшчаркі сэрца! Нішто, як табою занята,  
адышла Асэсара, Рэнта, Графа празнадта;  
што звёў ты мяне і цяпер пакідаеш сіроту:  
нічога! я знаю мужчынскую вашу работу  
і ведаю, кожны з вас мог бы так веру зламаці,  
не ведала толькі, што подла умееш брахай!

Я чула усё пад дзвярмі! Ну, дык вось яно: Зося  
паночку прыпала да смаку? Мо' ўжо удалося  
пазводзіць? Ледзь толькі няшчасну адну абмарочыў,  
пад ейным акном шчэ да новай ахвяры падскочыў!  
Уцякаеш, праклён даляціць на другу аж планету;  
застанешся, выдам нячеснасць тваю ўсяму свету.  
Ужо іншых вось так, як мяне, не звярнуць твае штукі!  
Воні бачыць не хочу я подлага гада, манюкі!»

На гэту абрэзу, што шляхціц не можа гадзіцца,  
каторай ніколі не чуў аніводзін Сапліца,  
Тадэй задрыжэў весь, на твары зблеўшы, як трупны,  
аж ціснуў праз зубы: «Дурнай!» — і нагой яшчэ тупнуў.

Пайшоў, але ў сэрцы як рэхам той «гад» паўтарыўся.  
Хлапец уздрыгнуўся, бо чуў, што на то заслужыўся;  
так, чуў, што зрабіў ён вялікую крыўду Тальмене,  
што праўду казала яна, гаварыла сумленне;

а толькі ж праз гэтыя жалі гарэй счамярэла.  
Аб Зосі! ах! нават падумаць не важыўся смела.  
То ж гэтая Зося так міная, свежа, прыгожа!  
І дзядзьзька нат сватаў, была бы і жонка, можа,  
каб чорт на грахі шаламутны не скусіў з паспехам:  
палхнуў на махлярства, а сам адышоўся са смехам!  
Пагарджаны ўсімі, аблаян, праз дзён гэтак пару  
жыщё змарнаваўшы, пачуў заслужоную кару!

У буры пачуццяў, казаў бы катва<sup>54</sup> супачынку,  
маланкаю бліснула думка аб tym паядынку:  
«Забіці нягодніка Графа!» — кричэў ён у злосці.  
А помста за што?.. — Узлягло невыразнае штосьці...  
Дык гнеў той страшны, як заняўся у мігненні вока,  
так выветрыў. Зноў абняла яго жаласць глыбока.  
І думаў: «Як слушна была пры стале спасцярога,  
што ёсьць паміж Графам і Зосій да змовы дарога,  
дык што з таго? Можа Граф Зосю кахае і дужа,  
а можа яна яго любе і возьме за мужа?  
Якім тады правам хачу я замужства сарваці  
і, сам жа, няшчасны, шчэ долю другім адбіваці?»

Упаў у адчай і ўжо страціў змагаціся сілу.  
Адно уцякаць — а куды? хіба толькі ў магілу!

Адчайна руку затапіўшы ў багатай чупрыне,  
ляцеў да лугоў, дзе ставы два блішчэлі ў даліне,  
і стаў над балоцістым. Там, у зялёным пратонні,  
паглед затапіўшы свой жадна, балоцісты воні  
з раскошай у грудзі цягнуў і раскрыў свае вусны.  
Бо і самагубства, як кожны паступак распусны,  
вымыснае: ён у шальным галавы завароце  
пачуў невымоўны пацяг затапіцца ў балоце.

Тальмена згадала з шалёнай Тадэя паставы  
адчай, дык, пабачыўшы, што паляцеў ён да ставу,  
хочы гневам страшным, справядлівым к яму шчэ гарэла,  
спалохалася: сэрца ў сапраўднасці добрае мела.  
Жалела, што іншу Тадэвушка смеў палюбіці,  
хацела скараць, а не думала хлопца губіці.  
Пусцілася за ім, як мага; падымаячы руکі,  
кричэла: «Чакай, затрымайся, пакінь свае муки,  
рабі, што хацяй!» Але ён сваей шпаркай бягою  
далёка яе перагнаў і — стаяў над вадою!

Тым самым жа берагам, дзіўным здарэннем падзеяў,  
пад'ехаў пан Граф із кумпаніяй раду джакеяў.  
Захоплены ночы красою лагодна пагоднай  
і цуднай гармоніяй дзіўнай аркестры падводнай,  
тых хораў, якія гучэлі, як гарфы зольскі  
(ніякія жабы не граюць так слайна, як польскі),  
кані затрымаў і запомніў зусім пра выправу,  
сцікаўлены слухаў, звярнуўшыся вухам да ставу.  
Вадзіў вачыма па палёх, па нябесной па пляжы;  
відаць, укладаў ён у думках начныя пейзажы.

І праўда! Ваколіцы від надзвычай маляўнічы!  
Два тыя ставы да сябе пахілі аблічы,  
як пара кахранкаў; стаў правы, нялішне шырокі,  
меў чыстыя гладкія воды, як дзеўчыны щокі;  
а левы крыху быў цямнейшы, як твар той юнацкі,  
паросшы мужчынскім пушком, а смуглівы і хвацкі.  
На правым — пясок залацісты бліщчэй берагамі,  
казаў бы, як светлых распушчаных кос валасамі;  
а левы наежан лазою, вярбою чубаты,  
абодва ставы паапрануты ў зелені шаты.

З іх дзве ручайнікі, як рукі, адна абымае  
другую. Далей ручайна у дол упадае;  
упадае, а толькі ж не гіне, бо ў роў, у цямноту  
нясе за сабою на хвалях луны пазалоту;  
спадае пластамі вада і цуркамі, як нізкі;  
бліщаць на іх, жменямі кінуты, месячны бліскі.  
Святло у раве разбіваецца ў дробныя іскры,  
іх жыва хапаюць і ўносяць струінчкі быстры,  
а зверху спадае зноў жменямі бліск той празрысты,  
казаў бы, пры ставе сядзіць Свіцязянка<sup>55</sup>, тримае  
рукой бяздонны збанок і ваду налівае,  
другою ж рукою з падоліка ў водны струмені  
кідае заклятага золата поўныя жмені.

А далей, з рава таго ўцёкшы, ручай раўніною  
віеца і ціхне, аднак жа плыве даліною;  
відаць, на дрыгучай яго павалоцы уроча  
уздоўж расхвалёваны месячны свет, як мігуча,  
бы вуж той жамойцкі харошы, гі войтасам званы,  
хация міжы верасу, здэцца, ляжыць задраманы,  
паўзе ж, бо на змену то срэбрам, то золатам ззяе,

аж раптам з ваччу ці ў мох, ці у землі знікае;  
так струй пакручасты, бруісты хаваўся ў альшынах,  
што на гарызонту чарнелі далёкіх краінах,  
ўздымаючысь лёгка узвыш, невыразна для вока,  
як духі, што часцю відацца, а часцю ў балоках.

Укрыты ў раве сядзіць млын там паміжы ставамі,  
казаў бы стары апякун, што падслухаў часамі  
каханкаў признанне і шэпты, злуецца, шамоча,  
трасе галавою, рукамі і грэзьбы балбоча;  
так млын той, весь мохам паросшы, касматы,  
кулак свой пальчасты пусціўши у ход віраваты,  
ледзь клякнуў, крануў свае качкі<sup>56</sup> зубаты, дубовы,  
ураз тых ставоў заглушки ён любоўныя змовы,  
збудзіўши і Графа.

Убачыўши Граф нечакана  
Тадэя так блізка к пазыці, крычыць нестрымана:  
«К аружжу, лавіце!» Падскочылі зараз джакеі  
і перш чым Тадэвуш паспей разглядзеца ў падзеі,  
схапілі. Лятуць да двара, у падворра варожа.  
Двор будзіцца, брэшущ сабакі, крычыць і старожа.  
Суддзя вылятае, на плечы халат свой успяўши,  
падумаў: разбойнікі! але тут, Графа пазнаўши,  
пытаецца: «Што гэта знача?» Граф штагаю мігнуў,  
ды прад безаружным Суддзёю ў запале астыгнуў  
і кажа: «Сапліца! адвечны мой вораг радзінны,  
я скарджу цябе за старыя і свежыя віны,  
сягоння мне справу здасі за фартуну забрану,  
пярвей, чым памічуся за гонар, за чэсць зневажану!»

Суддзя, пражагнаўши, крыкнуў: «А ў імя жа Ойца  
і Сына! тфу! Графе, ці Ваша разбойнік, забойца?  
Дальбог жа! Ці гэта згаджаецца з Графа ўраджэннем  
і узгадаваннем, і Пана на свеце значэннем?  
Не дамся пакрыўдзіцца!» Тутака слугі суддзіны  
ляцелі, няслі адны стрэльбы, другія дубіны.  
А Войскі здалёку стаіць і, цікаў, спаглядае  
у Графавы вочы: нажа ў рукаве ён трymае.

Ужо мелі бітву пачынаць, ды Суддзя перашкодзіў.  
Дармо бараніціся, новы бо вораг надходзіў:  
у альшыне, заўважылі, бліснула: выстрал з рушніцы!

Ўжо коніцы тупат гучыць на масце да Сапліцы,  
і тысяча горлаў варожых «Гайда» вераснула.  
Здрыгнуўся Суддзя, яго вуха Гярваза пачула.  
«Суддзя, паддавайся,— Граф кажа,— бо будзе вам  
горай!  
не чуеш? ужо пад'яджаюць саюзнікі скора».

Аж тут і Асэсар надбег, кryчачы: «Арыштую  
ў імя імператарскай мосці! Ну, штуку благую  
задумаў, пан Граф! Шпагу дай, не рабі патарочы<sup>57</sup>,  
бо войска паклічу! А хто нападае уночы,  
ды збройна, то, сказана тысяча двастым указам:  
як злодзе...» Аж Граф яго хляснуў па твары тут плазам.  
Асэсар, аглушаны, паў ў крапівў, як палена;  
падумалі ўсе, што паранен, што будзе з ім дрэнна.

«Ох! — кryкнуў Суддзя,— дык разбойства ужо  
пачалося!»

І ахнулі ўсе, а усіх заглушила тут Зося:  
кryчэла яна, за Суддзю ухапіўши рукамі,  
казаў бы, на нейкім баданні<sup>58</sup> калота цвякамі.

Тым часам Тальмена дапала між шляхтавых коней  
і выцягла к Графу свае заламаны далоні:  
«На гонар твой, Граф! — праразліва яна галасіла,  
загнуўши у тыл галаву, валасы распушціла —  
на ўсё на святое цябе на каленках мы молім,  
мы дамы слабыя, дык нам не адмовіш ніколі!  
Ах, жорсткі пярvey мусіш нас ты, жанчын, забіваці!»  
І пала, самлеўши, Граф скочыў яе ратаваці,  
задзіўлены кryшкую змяшаны трагічнаю сцэнай:  
«Ах, Панна Зафія,— прамовіў,— і Пані Тальмена!  
Не, кроў безбаронных має не запляміла шпагі.  
Сапліцы, вы — вязні мае, дык ніякай знявагі.  
Бо так і ў Італыі, калі пад скалою высокай,  
якую завуць сіцылійцы там Бірбантэ-роккай<sup>59</sup>,  
паймаў я разбойнікаў; збройных казаў забіваці,  
разброеных, зараз забраўши, казаў павязаці;  
за коньмі ішлі і трывумф харашылі мой светны,  
пасля іх павесілі там, ля падножжа, ля Этыні».

Было для Сапліцаў вялікае шчасце — не жарты! —  
што Граф тады, маючи коней шмат лепшых ад шляхты,

жадаючи першы спатычкі<sup>60</sup>, іх пакінуў у тыле  
і бег перад іхнай яздою, напэуне, з паўмілі  
з джакействам сваім: а джакейства паслушна і карна,  
было, гэтак кажучы, войска яго рэгулярна,  
як шляхта, звычаем паўстанчым, была галасліва,  
страшэнна да вешання скора, бо дужа бурліва.

Меў час ужо Граф прыастыгнуці з гневу, з запалу,  
дык думаў, каб бой без крыві як закончыць памалу;  
Сапліцаў, як вязняў ваенных, замкнуці ён кажа  
у доме; пры іхных дзвярох жа пастаўлена стража.

«Гайда на Сапліцу!» — і шляхта ўварвалася гурмам,  
весь двор абступае наўкола, бярэ яго штурмам  
і лёгка, вожар бо узяты, ў рассыпцы залога<sup>61</sup>;  
жадаецца шляхце, папасці як ворага тога!  
Дадому не ўпушчаны, гурмам бягучы к фаліварку,  
да кухні. А там: саганы і сляды ад прыварку,  
агонь ледзь загасшы і страваў запах яшчэ свежы,  
і хрустание посоў, дагрызаўшых астаткі ад ежы,  
хапае за сэрцы усіх, адмияне намеры,  
гнеў студзэ й смак гостра ваякам усім да вячэры.  
Змарыўшыся маршам, зацяжлівым сایмікаваннем,  
«Ах, есці! каб есці!» — кryчэлі адны з пракананнем,  
другія ж: «Піцы! піцы!» Раскрычаныя шляхты дзве  
хэўры

наконта наедку й напітку рабілі манеўры.  
Аж к небу іх голас лунае; дзе толькі даходзе,  
аскому у губе, а голад у брусе наводзе.  
На кліч той, пададзены з кухні так неспадэяване,  
расходзіцца армія ўсенька на фуражаванне.

З-пад дзвераў Суддзёўскіх адпёрты, Гярвазы упарты  
ірымушаны быў адступіць дзеля графаўскай варты.  
Памсціца не маючи змогі на воразе гэтым,  
імкненца да іншай, а важнай таксама щэ мэты.  
На праве ён знаецца добра, жадае урэшце  
хутчэй асадзіць свайго пана на новым памесці  
легальна й фармальна; дык Вознага рупна шукае,  
ў канцы аж за печаю беднага спасцерагае.  
Схапіўши яго за каўнер, на падворра валоча  
й Цызорыкам змерыўши ў грудзі Пратазу, тароча:  
«Пан Граф Пана Вознага смее ласкава прасіці,

каб рачыў прад шляхтай братвой абвясці  
уводзіны Графа у замак Гарэшкавы стары,  
у вёску і ў двор, на засеняны грунты, лапары,  
ну, словам, cum boris, cum gais et graniciebus,  
cum kmetonibusque, scultetis et omniibus rebus <sup>62</sup>.  
Без пропуску ўсё, як належка, браши, як умееш!»  
«Крыху зачакай, Пане Ключнік! ці не разумееш,—  
прамовій адважна, з рукамі за пояс, Пратазы,—  
што хоць я і споўюю усе тут загады, прыказы,  
ды акту не будзе ніякай законнае мочы,  
бо вымушан гвалтам аружным, абвешчаны ўночы». «Няпраўда! — адказуе Ключнік,— няма тут напасці,  
я ветла прашу; калі акт гэты цёмна ўжо скласці,  
Цызорыкам зараз агню так скрашу, што Вашэці  
ў ваччу, бы ў касцёлах сямі, гэтак светла засвеце».

«Гярвазанька,— Возны прамовій,— чаго сярдаваці?  
Я возны, дык реч не мая, каб дзяллы разглядаці;  
то ж ведама: вознага то старана запрашае,  
што хоца дыктуе, а возны усё абвяшчае.  
Бо возны закону пасол, а паслоў не караюць;  
раз так, то за што мяне тут і пад стражай трymаюць.  
Ну, акт напішу, анно толькі фанар прынясіце,  
во ўжо абвяшчаю вам: «Ціхаце, не гаманіце!»

I, каб данасней <sup>63</sup> гаварыці, на кучу калодаў  
ўсаскочыў (ляжалі пры плоце яны ля гароду).  
Узлез і адразу, моў вецер яго згэтуль здмухнуў,  
так счэзнуў з ваччу. Толькі чулі, ў каноплі як бухнуў,  
і бачылі, як праз каноплі праз цёмныя бела  
яго канфедратка, бы белы галуб, праляцела.  
Хоць Конайка стрэліў у шапку, ды хіблена сцэліў.  
Аж, бач, затрашчэлі во тыкі: Пратазы у хмелі,  
крычыць: «Пратэстую! Цяперака пэўны уцечкі,  
бо меў за сабою лазу ўжо і багнішчы рэчкі.

Пасля пратэстациі гэтай, якая азвалась,  
як стрэл той апошні з гарматы па здадзеных валах,  
ў двары Сапліцоўскім было ўжо па ўсякім апоры.  
Галодная шляхта плянідрue <sup>64</sup> у кухні, каморы.  
Крапіцель, заняўшы пазіцыю зразу ў аборы,  
вала аднаго да ішчэ двух целюкоў закрапляе,  
а Брытва ім вострую шаблю у горлы ўтапляе.

Таксама і Шыла тут спраўна ўжываў сваей шпадкі,  
кабанчыкаў і парасятаў калоў пад лапаткі.  
Пагроза і птушкам. Чулліва гусінае стада,  
што некалі збавіла Рым перад гальскаю зрадай,  
аб помачы кліча напрасна. Замест Манліуша <sup>65</sup>  
ў катух урываецца Конва. Гусей адных душа,  
другіх ён жыўцом паляваў на пайс ад кантуша.  
Дармо-гусі хрыпаюць, шыямі грозна махаюць,  
дармо гусакі за напасніка з шыпам шчыпаюць:  
ляціць ён, абсыпан іскрыстым развеяным пухам,  
як коламі, несены крылляў гушчэразных рухам,  
назваў бы яго ты акрыленым пейкім злым духам.

Разня ж найстрашнейшая міжы курамі, хоць крыку  
найменей. Там Сак малады без ніякага зыку,  
зрабіўшы лоўка пятліцу з даўжэннае пугі,  
свяціў фанаром на курэй, а далей без натугі  
з драбінкі пятлёю лавіў і цягнуў без аглядкі  
з-над седала пеўні і розны шурпаткі, чубаткі.  
Адну за другою ён душа й складае у кулы;  
прыгожыя птушкі, а елі ж парловыя крупы!  
Ах, Сача нябачны! які ж цябе шал так уносে!  
За гэта ніколі табе не даруе ўжо Зося.

Гярвазы таксама старая часы ўспамінае:  
ён, бач, паясы кантушовы ад шляхты збірае  
і імі з Сапліцава склепу выцягуе жыві  
і бочки старое сівухі, і мёду, і піва.  
Адныя адбілі, другія ў вялікай ахвоце  
там шляхта, густá, як мурашкі, хапае і коце  
да замку; начлежа уся там шляхоцкая хэўра,  
заложана там бо галоўная Графа кватэра.

Пякуць яны, вараць і сквараць на вогнішчах скора,  
аж гнуцца пад мясам сталы, разліўное ў іх мора!  
Усю ноч хоца шляхта праесці, прапіць, прапяяці.  
Паволі ж, аднак, пачыналі зяваць і драмаці;  
зліпаюцца вочы, ківаюцца ўсей грамадою,  
аж зваліцца змораны кожны на месцы чаргою:  
той з місай, той з мяса куском, той ля піўнае лужы.  
Так змог пераможнікаў сон, што, як смерць, такі дужы.

# Быліца дзевятая



## БІТВА

### ЗМЕСТ

Якій небяспекі вынікаюць з непарадачнага папасу.—Неспадзяваная водсеч<sup>1</sup>. — Сумнае палажэнне шляхты.—Квастарскія адведзіны — варажба ратунку.— Маёр Плут лішнімі заўтамі сцягуе на сябе буру.— Стрэл з пісталетаў, сігнал на бой.— Дзялы Крапіцеля, дзялы і небяспекі Мацея.— Коняўка засадай ратуе Сапліцава.— Ёзная<sup>2</sup> помач, атака на пяхоту.— Дзялы Тадэя.— Паядышак важароў, пе-рарваны здрадай.— Войскі хітрым манеўрам перахіляе вагу бітвы.— Крылавыя дзялы Гярвазага.— Падкаморы — велікадушны пе-раможнік.

Так моцна храпелі, што іх не будзіла  
мігансне агнёў ні ўвайшоўших вялікая сіла,  
якая успала на шляхту, што спала без рухаў,  
казаў, павукі-кары ды на сонных дзе муҳаў;  
ледзь бзыкне каторая, ўжо павучыны ногі  
яе абымаюць, і душа так мушак кат строгі.  
Сон шляхты цвярдзейшы за сон тэй мушынай пароды:  
ніводзін не бзыкне, ляжаць без души, як қалоды,  
нягледзь што іх тамака дужыя рухі хапалі,  
круцілі, моў бы снапы ў перавяслы, вязалі.

Адзін яшчэ Коняўка толькі, якому ў павеце  
не знайдзем раўні мацніней галавы на банкеце,  
што выпіці можа ліпцова мядку дзве барылкі,  
язык не сцвярдзее ж, а ногі не зробяцца хілкі,  
дык ён жа, хоць выпіўшы многа й заснуўшы глыбока,  
даваў яшчэ знакі жыцця. Прыадкрыў адно вока  
і бача! ці мары ці сон! два страшэнныя твары  
якраз над сабой, а пры кожным зусішчаў па пары;  
над ім яны дыхаюць, тыцкаюць ў губы вусамі  
і чэцверам рукаў махаюць кругом, як крыламі.  
Спалохаўся, хоп — і жагнацца, рукою сядзіта  
тармосе, ды права рука як да боку прыбіта;

ён левай — дармо! Чуе, духі у моцныя столкі  
так цесна яго спавілі, як дзіцятка у полкі.  
Спалохаўся страшна і вока уміг закрывае,  
ляжыць і не дыхае, стыгне, ледзь-ледзь не ўмірае.

Крапіцель рвануў бараніца, а толькі па часе,  
бо, звязан сваім паясом, ён ляжаў, бы ў атласе.  
Аднак гэтак пружна падскочыў і гэтак скруціўся,  
што, паўшы на грудзі другіх, па галавах каціўся  
і кідаўся, моў бы шчупак па пяску ці па луззе,  
а роў, як вядзмездзь, бо меў сілу у лёгкіх і ў пузе.  
Зароў тады: «Здрада!» І збуджана ўсенька грамада  
адклінула хорам: «Ратуйце! тут здрада! тут здрада!»

А рэхам той крык далятае к люстранае залі,  
дзе Граф, і Гярваз, і джакеі ўсе спалі.  
Прачхнуўся Гярвазы, дармо вырываецца шчыра,  
бо звязаны ў кій і да ўласнага ж нават рапіра;  
зірнуў праз вакно ён, аж тамака людзі з аружжам,  
у чорненькіх шапках, зялёных мундзерах і — дужа!  
Адзін, папяразаны шарфам, трymаючи шпагу,  
яе гастрыём жа кіруочы ўсеньку ватагу,  
шаптаў там: «Вяжи ix!» Наўкола ляжаць, як цяляты,  
джакеі у путах; і Граф у палон во забраты,  
сядзіць без аружжа, не звязан; пры ім два бандыты  
стаяць са штыкамі.— Пазнаў іх, не ў цемя бо біты  
Гярваз: Маскалі!!!

А калісьці Рубайла быў лоўкі:  
не раз на руках і нагах хоць бывалі вяроўкі,  
аднак жа звалняўся, бо ведаў аб нейкім манеры  
павязы зрываци, быў дужы й сабе к таму верыў.  
Задумуе моўчкі шукаць да ратунку дарогі:  
моў, спіць, а выцягніце рукі і ногі,  
а бруха і грудзі сціскае, як можа, так дужа,  
і зразу ўсё цела прыкорча, надзыме і напружжа,  
як вуж, галаву калі й хвост свой хавае ў скрутулку,  
Гярваз такі з доўгага тоўсты, кароткі, як булка.  
Крыху расцягнуліся, нават аж скрыпнулі звязы,  
а лопнучы не лопнулі. Ключнік, ад злосці й абрэзы  
тут ніцма к зямлі павярнуўшы свой твар зазлаваны,  
заплюшчыўшы вочы, ляжаў, моў бы стоўп спілаваны.

Бубняць барабаны. Спачатку разважлівым стукам,  
а после гусцейшым, штораз праразлівейшим грукам.  
Затым загадаў афіцэр гэнай сілы варожай  
джакеяў і Графа на залі замкнуць пад старожай,  
а шляхту у двор, дзе другая щчэ рота стаяла.  
Дармо вырываўся Крапіцель, злаваўся нямала.

Штаб стаў у дварэ. І ужо туды збройна зляцелі<sup>1</sup>  
Грачэхі, Падгайскія, Бірбашы й розны Бергелі —  
Сапліцы радня або верны яго прыяцелі.  
На водсеч прышлі, як пачулі ўначы аб нападзе,  
к таму і з Дабрынскім ўжо ад даўна былі ў звадзе.

А хто батальён маскалёў туды з вёсак спрадаваў?  
а хто там суседства так хутка з засценкаў зграмадзіў?  
Асэсар ці Янкель? Хоць розныя розна казалі,  
а толькі ж ніколі напэўне аб tym не празналі.

Ужо сонца усходзе, ablіta крывавай чырвенню;  
тупы беражок, як абдзёрты з касулькаў-праменняў,  
у чэрні нагруджаных хмар паламаных хавае,  
якраз у кавальскіх вуглёх так падкова палае.  
А вецер, узмогшыся, гоне балокі з усходу,  
густыя, пакрышаны, мовіў бы, крышны лёду;  
з ім кожны сцюдзённым дажджом пералётным цяруша  
а вецер ганяеца стылу і дождж гэты суша,  
за ветрам ізноў жа балок надлятае вільготны,—  
і так увесь дзень пераменна сцюдзёны і слотны.

Тым часам Маёр загадаўши калоды цягаці,  
што сохлі ля плоту, у кожнай паўкруг высякаці  
сякеры; у тыя паўкругі калод утыкае  
ён ногі палонных, а после другой замыкае.  
Так разам калоды, скалочаны моцна гваздамі,  
сціскаюць за ногі не горш, як сабакі зубамі;  
вяроўкамі после мациней шнураваліся руки  
на шляхты плячох. Щчэ Маёр для вялікшай іх муки  
казаў пазрываці з галоваў усе канфед'раткі,  
а з плечаў плашчы, і кантушы, і нат тарататкі,  
а нат жупаны. Вось так шляхта сядзела радамі,  
скавана ў калоду, і толькі званіла зубамі  
на сцюжы ѹ дажджы. Непагода ўсё горш забірала.  
Дармо тут Крапіцель няўрымставаў, злуўся нямала.

Дармо і Суддзя тут за шляхту ўступаеца, просе,  
са слёзамі просяць таксама Тальмена і Зосі,  
нявольнікаў каб не трymаці так строга, сярдзіта.  
І праўда, начальнік іх ротны, той Рыкаў Мікіта,  
быў добры маскаль і даваўся крыху удабрухаць<sup>3</sup>,  
ды што ж, калі сам ён Маёра Плута мусіў слухаць!

Маёр той быў родам паляк, із мястэчка Дзяровіч,  
калісь называўся па-польску (так кажуць) Плутоўіч,  
ды перакуліўся; латруга, як часта бывае,  
паляк, калі ў службе у царскай скуре адмяняе.  
Плут з люлькай прад фронтам стаяў, падпіраўся у бокі,  
як хто пакланіўся, ён нос задзіраў у балокі,  
заместа ж адказу, на знак свайго злога гумору,  
клуб дыму пускаў і адходзіўся без разгавору.

Суддзя гэтym часам жа Рыкава неяк лагодзе,  
таксама набок і Асэсара нешта адводзе;  
каб як без суда абысціся, выдумуюць раду,  
а што найважнейшае, без умшання ураду.  
І кажа тут Рыкаў тады да Плута да Маёра:

«Паслухайце, я б адпусціў тых палоненых скора.  
Пад суд аддамо іх? Ну, шляхце бяда то вяліка,  
а вам жа за то не дадуць аніякага ліха.  
Здаецца мне, лепей, Маёр, без суда залагодзіць,  
Суддзя толькі мусе Маёравы труд знагародзіць.  
Ну, скажам: сюды мы прыходзілі дзеля візіты,  
так цэлыми будуць і козы, і воўк будзе съты.  
Бо прыказка кажа: ўсё можна, анно асцярожна,  
плячэню пячы і на царскім ражне сабе можна,  
а лепшы то мір, хоць благі, за найлепшу нязгоду,  
заблутаўши добра вузлы, запусці канцы ў воду.  
Без рапарту будзе, нічога ніхто не заўважа.  
А рукі на тое, каб браць, гэтак прыказка кажа».

Усарваўся Маёр тут, аж пырскае, бач, абурэннем:  
«Ці ты ашалеў гэта, Рыкаў, з такім прадлажэннем?  
Л царская служба не дружба, ты, Рыкаў, дурача!  
Я маю пусціці мяцежнікаў, што гэта знача?  
У часе ваенным такім! Ну, паны вы, палякі,  
я вас навучу бунтавацца! Га, шляхта, лайдакі,  
Дабрынскія, знаю вас добра! няхай сабе мокнуць!»

(І тут рагатаў прац вакно, што гатовы быў покнучь.)  
«То ж гэта той самы Дабрынскі сядзіць у сурдуце,—  
гэй, здзерці сурдут! — два гады што са мной на рэдце<sup>4</sup>  
павадзіўся. Хто расплачаў? ды ён сам, не паверыш!  
Танцую, а ён і раздзёрся: «Зладзюгу за дзвёры!»  
А, бачыш, чаму: за растрату палковае касы  
пад следствіем я быў і вялізныя меў амбарасы.  
Няхай, а яму то чаго? Я танцую мазура,  
аж стылу: «Зладзюга!» І шляхта прыкрынула: «ў-ра!»  
Зняважкы мяне, а цяпер во папаўся, шляхцюра.  
Казаў я: Дабрынскі! эй, прыйдзе каза да ваза!  
Ну, бачыш, Дабрынскі: цяперака будзе лаза!»

Ды хутка шаптаў ён, к Суддзі пахліўшыся, ў вуха:  
«Суддзя, калі хочаш, каб гэта сایшло бы на суха,  
дык тысячу рублікаў за галаву і — гатова;  
за кожнага тысячу! гэта апошніяе слова».

Суддзя щэ з хацеў таргавацца; Маёр і не слухаў,  
зноў лётаў па хаце і дымам густым толькі бухаў,  
падобны да нейкага шэрмалю ці да ракеты<sup>5</sup>.  
А з просьбамі, з плачам за ім жа хадзілі кабеты.  
«Маёр,— адазваўся Суддзя,— як дайшло бы да права,  
што выграеш? Тут не тачылася бойка крыавава,  
і ран не было. Што паелі паўгускі і куры,  
заплацяць па статуту штраф грашыма ці ў натуры.  
А я процы Графа зусім не зварнуся да права,  
бо гэта усенечка толькі суседская справа».

Плут кажа: «Суддзя хіба з «Жоўтаю кнігай»<sup>6</sup>  
не знаўся?»  
«А што то за жоўтая кніга?» — Суддзя запытаўся.  
«О,— кажа Маёр,— гэта кніжка ямчай за статуты,  
бо ў ей што ні слова — пяціля ці Сібір, або кнўты;  
па ей будзе ўсё у Літве па ваеннаму праву,  
а вашыя ўсе трывналы ўжо хутка пад лаву.  
Дык згодна з ваенным законам за гэтаку псоту,  
напэйне, не меней, сашлюць у сібірну работу».  
«А я,— Суддзя кажа,— паскарджуся да губернатра».  
«Ну, скаржся,— адказуе Плут,— хоць і да імператра!  
Бо то ж імператар, калі зацвярджае указы,  
бывае, што кару ён з ласкі звяліча ў два разы.  
Паскаржся, а можа знайду калі, позна ці рана,

маспане судзейскі, кручочак які і на Пана.  
То ж Янкель шпён, за каторым сачыла улада,  
а твой жа рандар, ты прымаеш яго за камрада<sup>7</sup>.  
Магу пад арэшт вас забраць усіх чыста адразу».  
«Мяне,— ка' Суддзя — пад арэшт? Не пасмей без  
наказу!»

І спор разгараўся ўсё болей гарачы й чапорны,  
аж новы тут госць заязджае ў дзядзінец у дворны.

Дзівосны уезд. Бо наперадзе бег, як бы важны  
ганец, такі чорны рагаты баран, а паважны.  
Рагоў жа чатыры: з каторых два моў бы дугамі  
стаяць над вушмі і абодва убранны званкамі;  
два іншы тырчаць убакі ад лабаціны вонкі,  
на іх патрасаюцца медныя кулечкі звонкі.  
А за бараном шлі валы і авечкі рахманы,  
за быдлам шлі цяжка чатыры вазы пакаваны.

Згадалі усе, што ксяндзоўскі то ўезд, квастаровы.  
Суддзя, каб не ўхібіць павіннасці гаспадаровай,  
стаяў на парозе. Ксёндз ехаў па першай там брычцы,  
каптур нацягнуўшы, стараўся, відаць, засланіца —  
ды зразу спазналі; мінуў толькі вязняў, звярнуўся  
да іх тады тварам і пальцам да губ дакрануўся.  
Фурман і другога ваза гэтаксама пазнаны:  
стары гэта Розачка, за мужыка перабраны.  
Як толькі пабачыла шляхта, усе закрычалі;  
сказаўшы: «Дурныя!» — рукою даў знак, каб маўчалі.  
На трэцій падводзе Прусак быў у світцы падцёртай,  
а Зан із Міцкевічам ехалі аж на чацвёртай.

Тым часам Падгайскія, Вільбікі ды Ісаічы,  
і Бергелі, Бірбашы, Котвічы ды Тэраічы,  
пабачыўшы шляхту Дабрынскую ў цяжкай няволі,  
із гневаў старых астыгаць пачынаюць паволі,  
бо польская шляхта, хоць страшна яна калатліва  
й пaryvіста біцца, аднак жа зусім не ўмсціва.  
Дык зараз бягучы да старога Мáцея па раду.  
А ён ля вазоў расстаўляе усеньку грамаду  
і кажа чакаць.

Барнадын жа пашоў да пакою.  
Яго ледзь пазналі там, хоць не змяніўшы быў строю,

ды выгляд зусім меў адменны. Звычайна суровы, маўклівы, цяперака нос задзіраў над галовы і з мінай вясёлай, квастар моў прасціна-рубаха, адразу, ўвайшоўши, смяяўся:

«Ха-ха, ха-ха-ха, ха!

Паклоны, чалом! Ха-ха-ха! Дасканальная справа! Паны афіцэры! дзе днём удаецца аблава, а ў вас унаучы! Ловы добрыя, бачыў звярыну; скубаць трэ, скубаць трэба шляхту, лупіць з іх лупіну! Вазьмеце вы іх на мунштук, бо то шляхта здзічела. Віншую Маёру із Графічам! Слаўнае дзела! Вось гэта пячэні! Багаты паніч, а з магнатаў, дык не выпускай яго з клеткі без трыста дукатаў. Узяўши, на кляштар дай мне, хібá ж не мылюся, грашоў якіх тры: за тваю бо душу я малюся. Як я барнадын, так малюся за вашыя душы! Бо смерць то і штабс-афіцэраў хапае за вуши! Пісаў жа ксёндз Бака<sup>8</sup>, што смерць не шкадуе, катуе й магната, й пралата, й па сункі нялітасна стукне, утне і па палатне, па каптуры й па фрызуры<sup>9</sup>, нічога бліскучы мундзёры і гладкі манеры. Та смерць,— кажа Бака,— матуля, яна, як цыбуля, шчыпае, слязу выціскае, а роўна прытуле й дзіця, што люляе, і хлапца-малайца, што гуляе! То так гэта: сёння жывём, а назаўтра гніём! дык нашага толечкі, што паяздзём і пап'ем! Паночку Суддзя, ці не час ужо быў бы паснедаць? Сядоў й другіх запрашаю застолле наведаць. Каб зразаў, Маёр, хіба любіш? А Пане Паручнік, каб гэтак у вазе харошай гарачанкі пунчык?»

«Яно то не шкодзе,— азваліся два афіцэры,— і з'есці й булькнúць за Суддзю: няўжо мы стараверы!»

Здзівіліся хатнія, гледзячы на барнадына: адкуль узялася ў яго і вясёласць ды й міна. Суддзя тады кухару ўжо паўтарае прыказы: унесена ваза і цукар, бутэлькі і зразы. Тут Рыкаў і Плут завіхаліся чынна і бойка, к ядзе налягалі, а з тым запівалі так стойка, што праз паўгадзіны змялі яны дваццаць трох зразы і выпілі пунчу палову вялізнае вазы.

Сыт, весел Маёр, разваліўся у крэсле плюшовым і, ўзяўши, запаліваў люльку білетам банковым<sup>10</sup>, а губы абцёршы з яды беражочкам сарвэты, зварнуў свае очі, усё смеючыся, на кабеты і кажа: «Люблю вас, прыгожыя Пані, як вэты<sup>11</sup>! Паснедаў калі чалавек, то клянусь на 'палеты, што закусь найлепша па зразіках, то размаўлянне з харошымі дамамі, гэтак як Вы, мае Пані! А дайце — у карты! у гальба-цывальба<sup>12</sup> ці ў віста? Або патанцуем? Няхай кадукоў мяне трыста! То ж я найпярвейшы ў стралецкім палку мазурыста!» Затым ён да дамаў бліжэй накланяўся, схіляўся, пускаючи дым, кампліменты ім правіць стараўся.

«Скакацы! — кажа ксёндз,— калі высушу добрую пляшку, хоць ксёндз, падкашу я сутану манаскую нашу й пайду мазурочкай! А ведаеш толькі, Маёрку, мы п'ём, але егры там мерзнуць на панскім падворку. Гуляць, то гуляцы! Ты, Суддзя, дай ім бочку сівухі, Маёр як пазволе, хай п'юць сабе егры, бо зухі!» «Прасіў бы,— адкажа Маёр,— ды няма ў тым прымусу». «Суддзя,— падшапнуў тады ксёндз,— дай ім бочку спіртусу».

І так, калі весела штаб у дварэ забаўляўся, за домам у войску прып'яністы баль пачынаўся.

Той Рыкаў Мікіта ўсё моўкі да чар прыкладаўся. Маёр жа і піў, але разам да дам прыхіляўся. Ахвоту звычайна да танцаў ён меў, як падпіўши. Вось кінуў і люльку; руку Талімены схапіўши, хацеў танцаваць, ды ўцякла; ажно бача, тут Зося! І кланяйца ѹ сланійца і да мазурочка просе:  
«Гэй, Рыкаў, пакін жа трубіць на сваей ты на люльцы, вон люльку, ты граеш нязгорша і на балабульцы<sup>13</sup>, там, бачыш, гітара, пайдзі і вазьмі, брат, гітару — і мазурку! Хутчэй! Я, Маёр, іду ў першую пару...» Гітару узяў капітан і настройвае ладна, а Плут к Талімене са скокамі чэпіцца звадна.

«Маёрская слова, не буду тады дваранішам, калі змахляваў, а хацеў бы я быць сукінсынам, калі набрашу; запытайся, а ўсе афіцэры

пасведчаць, і згодзяцца з гэтым усе кавалеры,  
што тут, у другой нашай армії, ў корпусе дзъвятых,  
у пяхотнай дывізіі другой, у палку пяцьдзесятым,  
у егерскім, Плут найпярвейшы за ўсіх мазурысты.  
Хадзі жа, Паненка! Не будзь жа, як конь наравісты!  
Бо я укараю паненачку па-афіцэрску...»

Тут скочыў, хапіў за руку Талімену па-зверску  
і шырака цупнуў у белыя плечы, аж пляснуў.  
Тадэй жа, ад боку прыпаўши, у твар яму хляснуў.  
Прыцуп той Плута й памардасіна ляснулі разам  
адно за другім, як у гутарцы сказ да за сказам.

Маёр як здурнеў, ажно вочы працёр, пабялелы  
ад гневу, зароў: «Бунтаўшчыкі! — і ляцеў ашалелы  
са шлагай. Аж ксёндз з рукава дастае пісталета:  
«Палі, мой Тадэйка,— кричыць,— у цымбалішча гэтага!»  
Тадэвуш, хапіўши, намерыўся, выпаліў скора,  
ды хібіў, анно абсмаліў, аглушыўши, Маёра.  
З гітарай зрывалаецца Рыкаў: «Бунт! бунт!» — галасуе,  
ляціць да Тадэя: ўжо Войскі з застолля мяркую  
й махнуў во рукою наводле: ў паветры нож свіснуў  
паміж галовамі ў перш ударае, як бліснуў.  
Папаўши у дно у гітару, нас克роў яе верце,  
ды Рыкаў скланіўся набок і ўхіліўся ад смерці.  
Стрываханы крикнуў: «Тут бунт! Эй жа егры!—  
её богу!» —  
за шпагу хапіў бараніца, збліжаўся к парогу.

З другога канца урываеца шляхты ўжо многа  
праз вокны, наперадзе Розга Мацяя старога.  
Плут, Рыкаў у сені і клічуць на помач жаўнераў;  
ужо падлятае к ім трое чырвоных каўнераў,  
прад імі праз дзвёры штыкі, як маланкі, бліскучы,  
на іх жа тры схілены шапкі так чорны, як тучы.  
Мацей пры дэвярох стаіць, Розгу падняўши, пільнуе,  
прыліпши к сцяне, як той кот, што на мышы палюе,  
аж цяў во страшэнна: мо' тры галавы палажыў бы  
стары, каб прыгледзеўся лепей, ці менш гарачыў бы.  
Пакуль яшчэ сунулі шыі, ён здзёр ім фуражкі,  
і так па штыкох толькі бразнуў удар яго важкі.  
Яны адступаюць, а Розачка іх выганяе  
на двор аж.

Шчэ большае там замяшанне гуляе.  
Сапліцы старонікі ўжо не глядзяць на нязгоды,  
Дабрынскім наўzáпады ўсе разрываюць калоды.  
То бачучы, некалькі еграў як-та падбягае.  
Шаржант, даляцеўши, Падгайскага ўраз прабівае,  
двух іншых параніў, стралеje у трэцяга вязня.  
А гэта было пры калодзе Хрысціцеля ласне.  
Ён меў ужо вольныя руکі, дык біцца гатовы  
ўсараваўся, падняў свой кулак, моў бы молат дубовы,  
і зверху так дзёрнуў расейцу ніжэй патыліцы,  
што ўбіў у замок карабіна і твар, і сківіцы.  
Хоць кляпнула, порах, заліты крывёй, не спаліўся,  
шаржант ля Хрысціцеля ног на аружжа зваліўся.  
Хрысціцель схіліўся, хапае аружжа за дула  
й крутнуў, як крапілам, аж ветрам усіх скальхнула.  
Ад тога млынка радавых зразу двое упала,  
а трэцім ударыў Хрысціцель у голаў капрала.  
Тады ад калоды і іншыя ходу са страхам:  
так шляхту Крапіцель накрыў тэй круцёлкай, як дахам.

Парэзаны хутка вяроўкі, разбіты калоды.  
Ужо вольная шляхта напала на тыя падводы,  
а з іх дабывае мячы, палаши, тасакі  
і стрэльбы, і косы, а Конаўка два штурмакі  
й меж куляў; насыпаўши да штурмака да сваёга,  
набіты другі аддае для Сака маладога.

Пайшла мітульга, бо стральцоў ужо моц наляцела.  
Ні шляхта не можа сячы ўжо накрыжкі смела,  
ні егры страляць; ужо зблізу урúкалаш б'юцца —  
кусаецца шабля за шаблю, аж іскры нясуцца,  
ламаецца шабля аб штык або аб рукаятку,  
ужо б'юць кулакамі, мяшаецца ўсё у сумятку.

Дык Рыкаў ляціць, дзе стадола з прыплоткамі тыча,  
і, стаўши аж тамака, на маскалёў сваіх кліча,  
каб кінулі гэну бітву без ніякага ладу,  
дзе, зброй не ўжыўши, падуць ад кулачна нападу.  
Дык злы, што у гэткім натоўпе агню даць не можа,  
бо нельга разрозніць ніяк, дзе сваё, дзе варожа,  
камандуе: «Страйся!» — сабраць каб жаўнераў да шыку,  
а толькі ж каманды ані не чуваць дзеля крыку.

Стары жа Мацейка, на долькі ручныя няздольны,  
узд адступаючы, пляц прад сабой рабіў вольны  
направа й налева. Тут кончыкам Розгі умела  
штык з дула сатрэ, моў са свечкі той кнот закапцелы,  
а там вун, наводле махнуўши, зразае ці коле.  
І так асцярожны Мацей уступае у поле.

З найбольшим, аднак, на яго насядае упорствам  
гіфрайтар стары, што займаўся ў палку  
інструкторствам;

ён майстра, аж страх, са штыком на усякія штуки.  
Стуліўся і скорчыўся, моцна хапіўши у рукі  
ружко; замок правай, а левай за дула трymae,  
падскакуе, круціцца, часам ураз прысядае,  
то леву апусце, а правай наперад аружжа  
так суне, моў гадзіна джыгалам вострым варуша,  
то зноў яго ўзад хапане, на калене ўспірае  
і, скачучы так, на старога усё насядае.

Праціўніка зрученасць укеміў жа Розачка стáры,  
дык левай рукою уздзеўши на нос акуляры,  
ён праваю шабелькі грыф пры грудзёх аж трymae,  
гіфрайтара рухі сачыць вачыма, адступае,  
сланяеца сам на нагах, бы п'янчужка лядача<sup>14</sup>.  
Гіфрайтар барджэй падбягае і, пэўны удачы,  
каб зараз хутчэй са старым да пакончиці справу,  
яшчэ прыпадняўся і выцяг руку сваю праву,  
ружко папіхаючы; так жа ж пры гэтым сіліўся  
штуршком і аружжа вагою, што аж пахіліўся:  
Мацюк рукаятку ад шаблі — смікалісты дужа! —  
пад штык падстаўляе і так падбівае аружжа  
ды, шаблю спускаючы, тне маскаля па правіцы  
і зараз наводле па твары сячэ, па сківіцы.  
Так паў той гіфрайтар, найлепшы фяхтоўшчык  
з маскаляў,  
траіх бо храстоў кавалер, чатырох жа медаляў.

Тым часам то левае шляхты крыло ля калодаў  
ўжо блізка было перамогі. Крапіла там ходаў,  
здалёку відны, там і Брытва заўзяты махае,  
той вале ў галовы, другі папалам разразае.  
Бы тая машина, каторую дужа штукарне  
надумалі немцы, якую празвалі яны малатарня,

а разам сячкарня з нажамі, з цапамі, што можа  
як трэба парэзаць салому і выпайсаць<sup>15</sup> збожжа:  
так разам сякуць і малоцяць Крапіла і Брытва,  
і ворага труць гэты знізу, той зверху, як жыта.

Пакінуў Крапіцель тут пэўную ўжо перамогу,  
ляціць аж на права крыло Мацюку ў дапамогу.  
Там прапаршчык, смерць адамсціць каб гіфрайтара тога,  
з даўжэнным шпантонам ідзе на Мацея старога,  
(шпантон гэта разам сякера і піка, не ў ходзе  
цяперака на сухапуці, а толькі у флоце  
яшчэ ужываецца, быў жа ж тады і ў пяхоце).  
Той прапар хлапец малады, а смікалісты дужа,  
як толькі Мацей яму ўбок адбівае аружжа,  
ўсё ўзад адступае; стары жа ж не можа угнацца:  
не ранячы ворага, змушан адно адбівацца.  
Ужо раз да крыві яму прапаршчык пікай упіўся,  
ужо рэзнуць бердышам<sup>16</sup> зверху старога злажыўся:  
Крапіла не змог далацець, дык ураз з паўдорогі,  
крутнуўши аружжам, пусціў афіцэру пад ногі.  
Косць скрышана; прапаршчык бердыш із рук выпускае  
і слоніцца; шляхта ѹ Хрысціцель ужо надлятае,  
за шляхтай ад лева крыла і маскоўская сіла  
змяшана ляціць. Пачынаеца бой ля Крапіла.

Хрысціцель, аружжа патраціўши ѿ Мацькі зашчыце,  
за гэту прыслугу без мала не страціў што жыцце,  
бо стылу дваіх маскалёў да з усенькае сілы  
чатыры рукі учаплі ѿ чупрыну Крапілы;  
упёршы нагамі, а дужыя! — цягнуць, як ліны  
пружкія, што ўвязаны моцна да шчоглаў віціны.  
Дармо іх Крапіцель лупцуе у тыл беспрастанку,  
хістаеца; глянуў — аж блізка Цызорык-Мапанку  
рубае, дык крыкнуў: «А Езус-Марыя! Гярвазы!»

Трывогу Хрысціцеля Ключнік пазнаўши адразу  
па крыку, звярнуўся ѹ пусціў брэд<sup>17</sup> гартоўнае сталі  
паміж Крапілы патыліцу ѹ рукі маскаллі.  
Рванулі назад і нямымі раўлі галасамі;  
рука жа ж адна, што спляялася мацней з валасамі,  
вісечь засталася; крывёю бурліць і балтайца.  
Так ворлік, кіпцюр свой адзін як загоне у зайца,  
другі ж, зверыну каб стрымаці, за дрэва зашчэпе,

а заяц як торгне ѹ арла на дзве часткі расшчэпе;  
пры дрэве у лесе той правы кіпцю застаецца,  
а звер з акрываўленым левым па полі нясецца

Хрысціцель свабодны, наўкола глядзіць ваяўніча,  
выцягуе рукі, аружжа шукае і кліча,  
тым часам таўчэ кулакамі, расставіўши кроку,  
і стараецца блізка трymацца Гяrvазага боку,  
аж бача Сака, свайго сына, у тэй паталоцы:  
у правай штурмак, а у левай з усенькае моцы  
у сажань даўжэнна дуб'ё валачэ за сабою,  
суката, набітае крэмнем, рознай жарствою<sup>18</sup>  
(здрожыціся можа з Хрысціцеля толькі рукою).  
Хрысціцель, як толькі угледзеў магутна Крапіла,  
хапіў, цалаваў, аж падскочыў ад радасці мілай,  
крутнуў, і ужо па галовах яно малацила.

А после што ён вырабляў і глушыў як без меры,  
дармо то ѹ пяяць, бо і Музэ ніхто б не паверыў.  
Не верылі ѹ Вільні ж убогай тэй бабе, не даме,  
якая стаяла на самым шчыце ѹ Вострай Браме  
і бачыла, як гэта Дзееў, вайвода маскоўскі,  
ужо браму адбіўши, вёў полк казакоў нетакоўскіх,  
і як там тутэйши адзін мешчанін, Чарнабацкі,  
забіў таго Дзееева ѹ збіў увесь полк той казацкі<sup>19</sup>.

Даволі, што сталася так, як прадбачыўши Рыкаў;  
стральцы ѹ мітульзэ паняслі паражэнне вяліка.  
Бо дваццаць і тры на зямлі з іх ляжала забітых,  
а трыццаць і некалькі енчыла раненых, забітых,  
а шмат пайшло ѹ сад, у хмялі, на раку науцекі,  
нат некалькі ѹ доме ѹ жанчынаў прасіла апекі.

Вясёлая шляхта ўжо радасна лётае ѹ кліча,  
адны ўжо да бочак, другім ужо пахне здабыча,  
і толькі ѹ ксяндза была міна яшчэ ваяўніча.  
Не біўся дагэтуль ён сам (бо бароняць каноны  
ксяндзу ваяваць), але як чалаавек быў свядомы,  
то добрыя рады даваў і пляц бою абходзіў,  
узоркам, рукою сваіх заахвочваў, прыводзіў;  
цяперака кліча усіх да яго далучыцца,  
на Рыкава ўдарыць, канца перамогі дабіцца.  
Тым часам да Рыкава шле пасланца, каб сказаці,

што можа, аружжа злажыўши, жыццё захаваці,  
калі ж ён адцягіваць будзе са здачай аружжа,  
акружаны будзе ѹ адно на разню так заслуга.

А Рыкаў, аднак, і не думаў прасіць іх пардону;  
сабраўши наўкола сябе тады з паўбатальёну,  
крычыць: «Да аружжа!» Шарэнга за ружжы хапае,  
аж хрумснулі (ружжы даўно ўжо набітыя мае);  
крык: «Цэлься!» — і ружжы радочкам даўгім заблішчэлі;  
«Чаргою агня!» — і адно за другім загрымелі.  
Той стрэле, а гэны набі’е, той хапае у рукі,  
чудзь посвісты куль, хруст замкоў, шампаловыя гукі.  
Шарэнга уся выдаецца рухомістым гадам  
бліскучым, што ёрзае тысячай ног адным радам.

Хоць егеры п’яны, здурнеўши з таго замышшання,  
хібляюць да мэты, хоць рэдка каторы і ране,  
радзей жа яшчэ забівае, а ўсё ж двох Мацеяў  
паранілі і затаўклі аднаго з Баўтрамеяў.  
З нямногіх рушніцаў адстрэлюе шляхта здалёку  
і з шаблямі хоча на ворага ўдарыць з наскоку,  
ды старшыя здзержуюць; кулі разгоністае свішчаць,  
сякуць, і зганяюць, і хутка дзядзінец ачысцяць,  
ужо пачынаюць па шыбінах дому званіці.

Тадэвуш, застаўшыся ѹ дому жанчын бараніці  
з наказу ад дзядзькі, пачуўши, што горай і горай  
бітва разгараецца, выбег; за ім Падкаморы,  
якому Тамаш карабэлю прынёс ужо з хаты,  
спяшыць і становіца зараз наперадзе шляхты.  
Бяжыць ён, а шляхта уся за ягоным загадам;  
стральцы падпусцілі і сыпнулі куляў, як градам.  
Ляглі Ісаевіч і Вільбік, дзве раны у Брытвы.  
Устрымуюць шляхту ад тэй небяспечнай ганітвы<sup>20</sup>  
Чарвяк і Мацей. Астыгае і шляхта ѹ запале  
і назад адступае. Маскаль тое бача і vale.  
Ужо думае Рыкаў апошні удар ім задаці,  
з дзядзінца сагнаць усю шляхту ѹ дваром заўладаці.

Ужо «Стройся ѹ атаку! — крычыць ён жаўнерам,— на  
штыкі!  
Уперад!» — Шарэнга ўся, выткнуўши дулы, як тыкі,  
схіляе галовы, ідзе, прыспяшаочы шагу.

Дармо па іх шляхта стряле, не траце адвагу,  
шарэнга прайшла паўдзядзінца ужо без адпора;  
паказуе шпагай на дзвёры тут Рыкаў і скора  
крычыць: «Паддавайся, Суддзя, бо пажарам застрашу!»  
«Палі,— кажа той,— то цябе ў тым агні я усмажу!»

Ах, двор Сапліцоўскі! калі і дагэтуль щэ цэлы  
твае усё свецяцца сцэны там белы,  
як шляхты суседска грамада дагэтуль часамі  
сядае з Суддзей за гасціннымі шчыра сталамі,  
то п'юць хіба часта за Конаўкі там за здароўе:  
без Конаўкі, пэўне, было б ужо па Сапліцове!

Дагэтуль не шмат зрабіў Конаўка ворагу шкоды.  
Хоць першы са шляхты ён звольнены быў із калоды,  
хоць зараз знашоў у вазе свой штурмак знамяніты,  
ту Конаўку мілу і куляў мяшечак набіты,  
а біцца не біўся; казаў ён, што нашча не верыў  
сабе, пакуль мерачкі спірту як трэ не адмерыў:  
да бочкі пашоўши, хіліў сабе жменяй, як чаркай,  
так падмацаўшыся ды добра сагрэўшыся і шпарка;  
паправіўши шапку, бярэ сваю Конаўку ў руки  
з каленаў, наладжуе ў стрэльбіне розныя штукі  
і пляц бою кругом азірае. Глядзіць, аж бліскуча-  
я хвала штыкоў шляхту б'е і паб'е немінуча,  
плыве проці гэтае хвалі, к зямлі пахіліўшысь,  
сэрэдзінай пляцу нурцуе, у травы зашыўшысь  
густыя: аж там, дзе парослы крапіва-кусаки,  
засеўся і згэтуль падмігуе жэстамі Сака.

Сак дом бараніў і стаяў з штурмаком ля парогу,  
да мілае Зосенькі загарадзіўши дарогу.  
Ад Зоські ў залётах пагарджаны Сак засмучоны,  
гатоў жа быў згінуці дзеля яе абароны.

Шарэнга стральцоў ужо маршам к крапіве прыпёрла,  
аж Конаўка цынгелем ціснуў, і з конаўкі горла  
пускае на ворага тузінам куль рассяканых;  
Сак тузін другі, і стральцы аканчальна змяшаны.  
Шарэнга са страху віеца у клуб, адступае,  
кідаючи збітых; Хрысціцель жа іх дабівае.

Далёка стадола ужо. Баючыся адходу  
задоўгага, Рыкаў ляціць пад баркан ля гароду;

збірае у кучу разбітае роты там жменькі  
і строе па новаму шых: з аднай доўгай шарэнгі  
ён робе трыкунік: наперадзе ставе клін востры,  
і стылу ўпірае ў баркан два бакі яго прости.  
І добра зрабіў, бо ад замку язда ужо вале.

Граф, быўши запёрты у замку пад вартай маскаляй,  
як варта ўцякла, пасадзіў тых джакеяў на коней  
і, чуючи стрэлы, язду у вагонь сваю гоне,  
наперадзе сам із жалезам, высока паднятым.  
Аж Рыкаў як крыкне: «Агню батальёнам, рабяты!»  
І шмыгнула ўздоўж па замкох, моў бы нітка вагніста,  
і з выткнутых дулішчаў свіспула куляў са трыста.  
Трох конных парапіла, трупам адзін залягае.  
Паў графавы конь, паў сам Граф; кричачы, падбягае  
Гярваз на ратунак, бо бача, што егры ўжо мелі  
на мэце з Гарэшкай апошняга, хоць па кудзелі.  
Бліжэй быў Чарвяк, Графа целам сваім закрывае  
й, дастаўши пастрэл за яго, з-пад каня дабывае,  
адводзе, а шляхце паказуе, каб расступіцца,  
хавацца за студню, платы, за якою сцяною,  
а Графу на лепшы момант зачакаці з яздою.

Цудоўна ўцяміў і споўніў ягония планы  
Тадэвуш. Стаяў, за драўлянью студню схаваны,  
а як быў цвярозы і добра стряляў з дубальтоўкі,  
(трапляў да падкінутай высака ўверх залатоўкі),  
Маскву цвіча страшна. Старэйшых усё выбірае;  
фяльфебля ад першага стрэлу, глядзі, забівае,  
затым із двух дул па дваіх ён зажарыў шаржантах,  
ў сяродак трыкуніка лупе, дзе штаб, і па кантах.  
Тады ўжо і Рыкаў злueцца, махае рукамі,  
кусае на шпагу і тупае грозна нагамі:  
«Маёр,—закрычэў,—ці ты бачыш? стралок вун пракляты  
паложа каманду, прапалі тады і салдаты!»

Дык Плут да Тадэя ускрыкнуў, узбураны гневам:  
«Гэй, пане паляк, ці не сорам хавацца за дрэвам!  
Не будзь жа трусом, выхадзі, як таго вымагае  
жаўнерская чэсць». А Тадэвуш яму адказае:  
«Маёр! калі лічышся гэтакім смелым жаўнерам,  
чаго ж ты хаваешся там у стральцоў за каўнерам?  
Цябе не баюся, дык спробуй жа выйсці з-за плоту;  
раз даў табе ў морду і біцца не страціў ахвоту.

Нашто праліванне крыві. Міжы намі знявага,  
няхай жа канчальна рашиць пісталет або шпага.  
Аружжа на выбар бяры ад гарматы да шыла;  
а не, пастралюю усіх, як варон, вас, аж міла».  
І кажучы гэта, прымерыўшы добра, зажарыў:  
стаяўшага з Рыкаўым побач паручніка ўдарыў.

«Маёр,— кажа Рыкаў,— ну, на паядышак з ім смела  
ідзі, адамсціца за яго папярэдняе дзела.  
Каб гэтага шляхтіца нехта ды іншы забіў бы,  
то, бачыш, Маёр, сваей ганьбы ніяк ты не змыў бы.  
Дык гэтага шляхтіца трэба у поле звадзіці,  
як нельга з ружжа, тады шпагаю можна ўлажыці.  
Бо куля, то дура, а штык малайчына, бо коле,  
Сувораў стары гаварыў; выхадзі, брат, у поле,  
бо перастраляе усіх нас: прыцэлісты дужа».  
На гэта Маёр жа адказуе: «Рыкаў, мой дружка!  
Мо' сам ты пашоў бы, на шлагі у нас ты пярвейшы,  
ці, можа, з паручнікаў нашых які маладзейшы.  
Бо мне ж, як Маёру, тут быць із салдатамі нада,  
ка мне усяго батальёну належала каманда».  
То чуючи, Рыкаў выходзе са шпагаю смела,  
агонь загадаў перастаць, махнуў хусткаю белай;  
пытае Тадэя, аружжа ён хоча якое?  
Згадзіліся коратка ўзгодна на шлагі абое.  
Тадэвуш аружжа не меў; як шукалі дзе шпагі,  
то выскачыў Граф і умовы сарваў без развагі.

«Ах, Пане Сапліца,—крычыць,—з пералпрошаннем Пана,  
Пан вызваў Маёра! Тым часам я на Капітана  
пакрыўджаны: ён бо да замку майго сёння ўночы»  
«Да нашага замку»,—ўстаўляе Пратаз неахвоча).  
«Уварваўся,—заканчуе Граф,—з цэлай бандай зладзеяў,  
то ён гэта, Рыкаў, пазвязваў маіх там джакеяў.  
Скараю ѹ яго, як разбойнікаў тых пад высокай  
скалою, што звецца ѿ Сіцыліі Бірбантэ-роккай».

Тут разам замоўклі усе, супынілі стралянне,  
цікавае войска слядзіць камандзіраў спатканне.  
Ідуць сабе Рыкаў і Граф, прыадвернуты бокам,  
ўзаемна так грозячы правай рукою і вокам;  
рукамі жа ж левымі ўраз адкрываюць галовы  
із ветлым паклонам (звычай бо такі ганаровы,  
што ворага трэ' прад забойствам як след прывітаці).

Слаткаліся шлагі ужо і пашлі скрыгатаці.  
Ўздымаючы ногі, з прыпадам на права калена,  
вяякі падскакуюць ўперад і ўтыл пераменна.

Л Плут на Тадэя так гледзячы ўсё перад фронтам,  
нараду вёў скрытую ціха з гіфрайтарам Гонтам,  
якога у роце мастацтва стралецкае знана.  
«Ці бачыш,— Плут кажа,— таго вун мяцежніка пана?  
Калі яму ўсадзіш ты кулю пад пятым рабром,  
дастанеш чатыры рублі ад мяне серабром».  
Гонт стрэльбу адводзе, к замку пахіліуся, адылі<sup>21</sup>  
таварышы верныя Гонту шынелямі ўкрылі;  
ды мера не ў рэбры ён, а ў галаву Тадавуша.  
Паціснуў і блізенька трапіў, у верх капялюша.  
Тадэй адварнуўся, аж тут налятае Крапіла  
на Рыкава — «Здрада!»— ўся шляхта завыла,  
Тадэвуш яго засланяе: ледзь што з галавою  
стуль Рыкаў паспеў уцячы да расейскага строю.

Дабрынскія зноў жа наўзавады лупяць з Літвою;  
нягледзь на даўнейшыя споры паміжы сабою,  
па-брацку паможа адзін аднаму, намудруе.  
Дабрынскія бачаць, як лоўка Падгайскі картуе  
шарэнгу стральцоў і бліскучай касою рубае,  
дык радасна клічуць: «Няхай жа жывуць нам Падгай!  
Ура, ліцвіны! Ну, гарачы іх бой і малітва!»  
Скалубы ж, пабачыўши, як маладзецкі там Брытва,  
хочь ранен, ляціць, сваю шаблю падняўши пад хмуры,  
ускрыкнулі: «Ура, Мацюкі! хай жывуць і мазуры!»  
Паддаўшы так духу сабе, на маскоўцаў ляцелі;  
Чарвяк із Мацеем старым іх стрымаць не паспелі.

Як спераду ўдарылі гэтак на егерску роту,  
пляц бою пакінуўши, Войскі ідзе да гароду.  
Пры боку ягоным ступаў асцярожна Пратазы,  
іму аддаваў паціхутку пан Войскі прыказы.

Стаяла ѿ гародзе і блізка пад самым барканам,  
ў каторы упёршыся Рыкаў сваім траягранам,  
старая, вялікая сырніца, хочь неаздобна,  
з бярвенняў, павязаных накрыж, да клеткі падобна.  
Там многія колы сыроў у ей смачных бялелі;  
наўкола ж іх, сохнучы, густа снапамі віселі  
шалей, і *benedicta carda*<sup>22</sup>, і розныя травы,

ўсё Войшчанкі зелле аптэчнае, лекі, прыправы.  
Ушыркі так сажні чатыры та сырніца мела  
уверсе, а ўся на стаўбе на вялізным тырчэла,  
як бусла гняздо. А той стоўб быў стары, хоць дубовы,  
ужо пахілӯшыся, выгніўшы аж да паловы,  
гразіў паваліцца. Не раз то Суддзі гаварылі  
раскінуць будоўлю збуцеву ад веку, адылі  
Суддзя адмаўляўся, казаў, што яму папраўляці  
куды ахваетней, як разбурываць, перастаўляці,  
усё адкладаў будаваць і рабіў адгаворы,  
тым часам пад стоўб той казаў уваткнуць дзве падпоры.  
Будоўля, падкрэплена гэтак, аднак не трывала,  
насом за баркан над trykutnik saldat vyzirala.

К тэй сырніцы Войскі із Возным ідуць асцярожна,  
магутнаю жэрдзяй, як пікай, узброены кожны;  
за імі плыве праз густыя каноплі 'хмістрыня  
і кухцік, малы, але дужы і спраўны хлапчына.  
Прышоўшы, упёrlі друкі ў верх стаўба, весь падгнілы,  
а самі, ў канцох вісячы, пхнуць з цалюсенькай сілы,  
як плытнікі тыя увязшу на рапах<sup>23</sup> віціну  
даўгімі друкамі ад берагу пхнуць на глыбіну.

Аж стоўб затрашчэў: захісталася сырніца, гнецца,  
з бярэмам сыроў на trykutnik maskoўskі той прэцца,  
гнецца й забівае; ўжо там, дзе стаялі салдаты,—  
палены, і трупы, і сыроў беласнежныя латы,  
крайвёй і мазгамі заліты. Trykutnik parvaўся,  
Крапіла лупіў там, і Брытва ужо завіхаўся,  
і Розачка сек; ад двара гуща шляхты ўлятае,  
а Граф на рассыпаных конніцу з брамы пускае.

Яшчэ бараніцца стральцоў толькі восем прымела  
з шаржантам. Гярваз налятае, стаяць яны смела,  
дул дзевяць намерыўшы ў Ключніка з мэтным  
прыгледам;  
ляціць ён на стрэл і ўсё круце Цызорыка брэдам.  
Угледзеўшы гэта, Чарвяк залятае дарогу,  
сам валицца і падбівае Гярвазаму ногу;  
звалілісь, як жарнулі тыя агню усім зводам.  
Ледзь свіснула толькі, сарваўся Гярвазы і ходам  
ускочыў у дым, двум стральцам адсякае галовы.  
Уцякаюць, а ён удагонку сячэ на паловы;

яны ў панадворак, Гярвазы за імі няспынна,  
яны ў бок гумна, дзе расчынена насцеж адрына,  
Гярваз на іх шыях праз дзвёры туды уяджае  
і знік у пацёмках, аднак жа бітвы не кідае,  
чувацца праз дзвёры бо енкі, і крыкі, і ўдары.  
Ды хутка заціхла; выходзе Гярвазы стуль стары  
з мячом акрываўленым.

Шляхта, здзяржаўшы так поле,  
разбітых стральцоў даганяе, рубае і коле.  
А Рыкаў крычыць, хоць адзін, што не здасца так скора,  
і б'еца насмерць, аж падходзে к яму Падкаморы  
і, шаблю падняўшы, прамове паважным так тонам:  
«Паслухай мяне, сваёй чэсці не спляміш пардонам.  
Ваяка няўдачны, аднак даказаў ты адлагу  
вялікую, здайся й спакойна аддай сваю шлагу,  
бо, бачыш, нас сіла, дык зможам, як шаблямі бразнем.  
Жыццё захаваеш і гонар, маім будзеш вязнем!»

Дык Рыкаў, зважаючы на Падкамора павагу,  
скланіўся, узяў і аддаў яму голую шлагу,  
усю закрываўлену, і кажа :«Ляхі, паны-братьі!  
Бяда мне, бяда, што не меў аніводнай гарматы.  
Казаў мне Сувораў: «Ну, помні жа, Рыкаў, таварыш,  
не йдзі без гарматаў на ляхаў, бо кашы наварыш!»  
Ну, што ж! калі егры п'яныя, Маёр піць пазволіў!  
Ах, Плут! ён праз меру сягоння ужо паславоліў!  
Камандаваў ён, таму сам прад царом і адкажа,  
а я, Падкаморы, і цяперака прыяцель ваш жа.  
Бо гэтак і прыказка кажа, што хто каго любе,  
то той таго, Пан Падкаморы, і здорава чубе.  
Я знаю: вы слáўны напіцца, ахвотны лабіцца,  
а толькі ж пакіньце, паны, над стральцамі глуміцца».

Тады Падкамор карабэлю уверх падымает  
і праз Вознага зараз агульны пардон<sup>24</sup> аввяшчае;  
агледзіці раненых кажа і трупаў браць з поля,  
і рэшту стральцоў абязброеных весці ў няволю.  
Шукаюць Плути; ў крапіве ён глыбока зашыўся  
і, лежачы гэнам без руху, мярцом прычыніўся;  
а вышаў, пабачыўшы ўрэшце, што ўжо па бітве.

Такі меў канец той апошні заезд у Літве<sup>25</sup>.

# Быліца дзесятая



## ЭМІГРАЦЫЯ. ЯЦКА

### ЗМЕСТ

Нарада аб забяспечанні лесу пераможнікаў.— Умова з Рыкавым.— Развітанне.— Важнае адкрыцце.— Надзей.

А гэныя раннія, зразу рассеянны тучкі  
вышэй узляталі на неба, як чорныя птушкі,  
й збіраліся ў кучу. Ледзь сонца з палудня схадзіла,  
як іхнае стада паўнеба зусоль аблажыла  
вагромністай хмарай, каторая з ветрам ляцела  
шпарчэй і шпарчэй, абніжалася, болей гусцела,  
аж бокам адным напалову ад неба аддзёрта  
і выпята ім да зямлі, ў шырыню распрастёрта,  
як парус вялізны, вятыры ўсе ў абоймы хапала,  
з палудня на захад па небе разгоніста гнала.

Мамент цішыні. Анямелі паднебны разлогі.  
Глухое паветра замоўкла, казаў бы з трывогі.  
І збожжа, што перш да зямлі прылягала сцібламі  
ды зноў угару залатымі трасло каласамі,  
кіпела, як хвалі,— паставу цяпер нерухому  
примае, ўзіраеца ў неба ѹ чапура салому.  
І тож пры дарозе зялёныя вербы ѹ таполі,  
што перш, бытта плачкі-жанкі пры хаўтурным пры доле,  
хіляліся часам, круцілі даўгімі рукамі,  
махалі па ветры пасрэбранымі валасамі,  
цяпер, як памёршыя, з выразам немым жалобы,  
стаяць, моў бы статуй тыя сыпільскай Ніобы<sup>1</sup>.  
Асіна дрыгучая адна толькі лісцем шамоча.

Тавар<sup>2</sup>, што дахаты звычайна ідзе неахвоча,  
цяпер жа натоўпам бяжыць, пастыроў не чакае,  
пакінуўши пасьбу, дахаты хутчэй уцякае.

Бугай капытамі ѹ рагамі капае і рые,  
пужаючи стада, раве гэтак дзіка, як вые;  
карова да неба ўздымае вялікае вока,  
губу адкрывае здзіўлена, ўздыхае глыбока;  
ниўрымстуе кнур, замарудзіўши ѹ тыле, скрыгоча,  
крадзе снапы збожжа ѹ сабе на запас іх валоча.

Схаваліся птушкі пад стрэхі, ѹ лясы, між кустамі;  
і толькі вароны, ставы абступіўши стадамі,  
сабе прахаджаюцца вагам, спакойна ідуцы,  
кіруючи чорныя вочы на чорныя тучы,  
з сухога шырокага горла язык выстаўляюць,  
тапурачы крылле, дажджовай купелі чакаюць.  
Да ѹ тыя, збаяўшыся лішне вялікае буры,  
у лес пацягнулі, падобна ўзлятаючай хмуры.  
Апошняя з птушак, зухвала сваей быстринёю,  
то ластаўка, чорную тучу прашыўши стралою,  
урэшце спадае, як куля.

Якраз у тым часе  
бітва між Москвою і шляхтай к канцу давялася.  
Хаваюцца гурмам пад стрэхі і гэтыя ѹ тыя,  
кідаюць пляц бою, дзе хутка страшныя стыхії  
ўжко скопяцца біцца.

На захад зямля яшчэ сонцам была залачона  
і панура свяцілася, неяк жаўтава-чырвона;  
ўжко хмура сущенне, падобна да сеци, кідае  
і лове астаткі святла, а за сонцам спяшае,  
казаў бы, хацела яго захапіць прад заходам.  
Ўжко колькі віхроў раз за разам прасвінула сподам;  
індзін за другім летучы, сыпяць каплі дажджысты,  
буйныя, і круглыя, ѹ ясны, як град, так зярністы.

Віхры во самкнуліся накрыжкі моцна і шчыльна,  
змагаюцца ѹ дольках і круцяцца, як матаўільна<sup>3</sup>,  
са свістам, да дна у ставох скаламучуюць воды.  
Успалі на лозы, на луг, патаптаўши гароды.  
Ламаюцца лозаў галіны, пракосаў завівы  
на вецер лятуць, моў бы рваныя жменямі грывы,  
змяшаныя з кудрамі спон'яў. Вятыры ўсё выюць,  
зілліўшыся ѹ дол на раллю, там качаюцца, рыюць  
і рвуць: віхру трэцяму робяць праход, а страшному,

каторы рвануўся з раллі, моў бы, стойб чарназёму,  
лабом сваім круце зямлю і паветра мароча,  
нагамі ж пяском засыпае аж зоркам у вочы,  
таўсцее, шырэйшым канцом падпіраючы хмуру,  
й агромнай сваю трубою атрублюе буру.  
З тым цэлым хаосам вады, курапылу, былінаў,  
саломы, лістоў і травы, наламаных галінаў  
віхры удараюць у лес і па нетрах у пушчы  
равуць ведэмядзямы.

Тым часам з дажджыстае гушчи  
плющаць ужо каплі, як з сіта. Грымнуў срэбнарунны  
пярун раз за разам. Зліваюца каплі у струны  
і звязуюць неба з зямлёю даўгімі касамі  
ды ўраз, як з вядра, яны бухаюць шумна пластамі.  
Ужо і зусім так закрыліся неба з зямлёю,  
іх бура і нач ачапілі заслонай густою.  
Аж трэсне часамі на неякай неба старонцы,  
і буры арханел, як бы аграмнястае сонца,  
рассвеціцца тварам ды йзноў за нябесным разломам  
схаваецца, хмурныя дзвёры затрэснуўшы громам.  
Ізноў узмагаеца бура, шалее навальна,  
а цёмнасць таўсцее, гусцее, маўляў, датыкальна.  
Зноў шум і грымоты прыціхнуць хвілінкай малою,  
то йзноў загрыміць, зашуміць, як бы хлюсне вадою.  
Заціхла ў канцы. Толькі чуцен шум ліп каля дому  
і шэмранне лісця, і рэха далёкага грому.

Патрэбны быў час найбурнейшы са справай такою;  
бо так навальніца, у цёмнасць укрыўшы пляц бою,  
масты на рацэ пазрывала, дарогі размыла,  
з фальварку зусім недаступную крэпасць зрабіла.  
Таму аб падзеях крывавых у стане Сапліцы  
шчэ весць не магла разысціся па ўсёй акаліцы,  
а лёс пераможнікаў, шляхты, завіс ад тайніцы.

Ў пакоі Суддзі дужа важная рада. Там бедны  
Чарвяк ужо ў ложку ляжыць: акрываўлены, бледны,  
замучаны, але на розуме поўна здаровы,  
загадуе; брат выпаўняе ягоныя слова.  
Казаў Падкамора і Ключніка после прасіці  
і Рыкава ўвесці, ды дзвёры затым зачыніці.  
Трывалі праз цэлу гадзіну таёмыя рады,

аж Рыкаў прарваў іх славамі такімі, без згады,  
ды важка, на стол адкідаючы меж з дукатамі:  
«Эх вы, паны ляхі, такая ўжо гадка<sup>4</sup> між вами:  
што рускі — то злодзея! Скажэце ж цяпер вы, паны-та,  
што зналі і вы аднаго маскаля — то Мікіта  
Мікатавіч Рыкаў, каторы быў ротны, меў восем  
медаляў і тры жа храсты — то запамятаць просім:  
медаль за Ачакаў, а гэты во за Ізмаілаў,  
за бітву пад Нові<sup>5</sup>, а гэты во за Прэйсіш-Ілаў<sup>6</sup>,  
той за адступленне з Карсакавым<sup>7</sup> і за адвагу —  
з-пад Цюрыха; маю таксама за храбрасць і шнагу;  
к таму ад Суворава маю чатыры падзякі,  
а ішт ад цара дзве пахвалы, чатыры адзнакі,  
усё на пісьме...»

«Капітане, — цяжкімі славамі  
Чарвяк перабіў, — ну, а што тады станецца з намі,  
калі не захочаш згадзіцца? То ж даў нам ты слова  
ўсю справу замяць».

«Праёда, слова даю вам нова,—  
адказуе Рыкаў, — бо што мне па вашай тут згубе.  
Мікіта, ён чэсны салдат, ну — і вас крыху любе,  
што людзі вясёлыя вы і ахвочы к папойцы,  
прытым жа адважныя людзі ды спраўныя ў бойцы.  
А кажа і прыказка: хто на вазе паязджаете,  
не раз пад вазом пабывае; хто сёння уперад,  
то заўтра узад ці у нерат; б'еш ты па каўнеры  
сігоння, а заўтра цябе; так жывуць і жаўнеры.  
Хіба ж чалавека ўжо злосць, як іржа, бы заела,  
злавацца за пройгрыш! Ну, ачакаўскае дзела  
было раскрывава, пад Цюрыхам зблі пяхоту,  
таксама пад Аўстэрліц цэлую страціў я роту;  
а перш ваш Касцюшка қалісъ-то пад Рацлавіцамі<sup>8</sup> —  
шаржантам я быў шчэ — пасек увесь звод мой касамі.  
Ну, што із таго? Я за тое ля Мацеявіцаў<sup>9</sup>  
уласным штыком закалоў двух важнецкіх шляхціцаў.  
Адзін Макраноўскі ішоў перад фронтам з касою  
і адсек кананьеру запал із трymаўшай рукою.  
Ой! Ляхі вы, ляхі! Айчызна! ўсё гэта я чую,  
я, Рыкаў; цар кажа, а я вас, ей богу, шкадую.  
Ды што нам да ляхаў? Масква для маскоўцаў урочча,  
а Польшча для ляхаў; ды што ж? калі цар патароча!»

Суддзя яму кажа: «Паслухай мяне, Капітане!  
Што ты чалавек найчаснейшы, няма сумлявання!  
Цябе ж наукола усе і расхвалююць дужа.  
За гэты наш дар не загневайся, добры наш дружка,  
пакрыўдзіць цябе не хацелі; а гэты дукаты  
пасмелі злажыці, бо ты ж чалавек не багаты».

«Ах, егры! — злаваў капитан,— уся рота скалота  
дармо! А усё то Плутоўа нягоднасць, дурнота!  
Ну, ён камандзір, прад царом і адкажа за гэта.  
А гроши сабе забірайце, нашто мне манета?  
То ж маю я свой капітанскі аклад абыякі,  
а хопіць жа мне і на пунчык<sup>10</sup> і люльку табакі.  
А вас жа люблю я, бо з вамі пап'ю, пагуляю,  
паём сабе й пагаманю і так час праваджаю.  
Ну, вас таму й абараню, і, як будзе дазнанне,  
дык чэснае слова, што дам я за вас паказанне.  
Ну, скажам, што мы прыхадзілі з візытаю, елі,  
пілі і скакалі, і крышку сабе ахмялелі.  
Плут неяк прыпадкам агню закамандаваў даці,  
бітва! і прышлося увесь батальён эмарнаваці.  
А вы толькі следства падмазуйце звонкай манетай,  
то будзе круціцца. Цяпер жа скажу і аб гэтай  
бядзе (ўжо казаў таму пану, што доўгую мае  
рапіру): Маёр тутка першую скрыпку іграе;  
застаўся жывы, а то хітрая штучка, дык можа  
загнуць вам такога кручка, што ніхто не паможа;  
бумажкаў таму не шкадуйце вы з гэткім задзірай.  
Ну, што, пане шляхціц, ты з гэтай даўжэзнай рапірай,  
ці быў у Плута, ці усё з ім, як трэба, наладзіў?»

Гярваз азірнуўся і лысіну звольна пагладзіў,  
рукою нядбала кіёнуў, бы даваў гэтым знаці,  
што скончана ўсё.— Але Рыкаў пачаў налягаці:  
«Ну што, ці Плут будзе маўчаць, а ці словам заруча?»  
Злы Ключнік, што Рыкаў яго так пытаннямі мучы,  
паважна свой палец вялікі к зямлі нагінае,  
махает рукой, бы пытанняў тых ніць рассякае,  
і кажа: «Клятву на Цызорык магу вам злажыці,  
не выдастъ нас Плут, бо не будзе ні з кім гаварыці!»  
Далоні спусціў тут і пальцамі хрумснуў траскуча,  
казаў бы, так тайну із рук сваіх вытрас рашучы.

А цёмны той жэст слухачы, зразумеўши, стаялі  
у здзіўленні ѹ адзін на другога адно спаглядалі;  
панура трывала так колькі мінут застаноўка.  
Аж Рыкаў сказаў: «Насіў воўк, паняслі жа і воўка!»  
«Ну, што ж? генуескат ін расе»<sup>11</sup>,— дадаў Падкаморы.  
«І аман! — закончыў Суддзя, — не памогуць дакоры!  
Аб тым я не ведаў, не вінен крыві тэй пралітай».

Чарвяк усараваўся з падушак, сядзеў, як прыбіты,  
упёр свае очы ѹ Гярваза, як вострыя пікі,  
і кажа: «Забіці палоннага грэх то вялікі!  
Хрыстос нат і ворагу меціць забаронюе строга!  
Ай, Ключнік! дастанеш ты цяжка за гэта ад бога.  
Адзін толькі вынятак ёсьць із святога закона:  
не собская помста, а толькі *pro publico bono*<sup>12</sup>.  
Гярваз галавой і паднятай рукою ківае,  
вачмі толькі лыпае і сказ той усё паўтарае:  
«*Pro publico bono*».

Затым супынілі гаворку зусім аб Маёры.  
Назаўтра шукалі яго па гумне, па аборы,  
усёды, дармо вызначалі за труп нагароду,  
бяспледна так згінуў Маёр, бы ўваліўся у воду.  
А што запраўды прылучылася, розна казалі,  
ды толькі ж ніколі наверна аб тым не празналі.  
Дармо раздражнялі пытаннямі Ключніка большкі:  
тры слова: «*pro publico bono*» адказваў толькі.  
Хоць Войскі і ведаў ту тайну, за слова узяты,  
маўчаў ганарова стары, што, казаў бы, закляты.

Як Рыкаў выходзіў з пакою, зрабіўши умову,  
Чарвяк загадаў тады клікнуць і шляхту баёву,  
а к ей Падкамор прамаўляе уважліва дужа:  
«Браточкі! Шчаслівае сёння вось наша аружжа,  
ды мушу Вацпанству сказаць без утайкі напраснай,  
што вынікі будуць благія з бітвы несвойчаснай.  
Памылка! й ніхто з нас не можа сказаць, што не вінны:  
Чарвяк, што рухліва занадта пашырыў навіны,  
а Ключнік і шляхта не так зразумелі, прызнацца.  
З Расеяй вайна ўшчэ не будзе так хутка, відацца,  
тым часам, хто біўся найболей тут бойка і збройна,  
ніяк у Літве заставацца не можа спакойна;  
дык гэтакі кожны хіба ў Княства папхнецца,

і так, імяніта: Мацей, што Хрысціцель завеца,  
і Брытва, і Конва, і Тадэй хай уносяць галовы  
за Нёман, дзе ўсіх іх чакае мундзір лег'яновы.  
Мы звалім віну тады ўсеньку на вас, на адсутных,  
а з тым на Маёра і так уратуем прысутных.  
Хіба не надоўга паедзеце, ёсьць бо надзея,  
што разам з вясной нам свабоды зара заснене;  
Літва ўцекачамі цяперака вас выпраўляе,  
ды, можа, як збаўцаў сваіх пераможных спакас.  
Суддзя прыгатове усенька для вас на дарогу,  
а я грашыма, колькі здолею, дам дапамогу».

Уцяміла шляхта, што мудра казаў Падкаморы,  
бо ведама: з рускім царом хоць раз быў у споры,  
то ўжо аніколі із ім не пагодзіца щыра  
і змушаны будзе ці біцца, ці гніць у Сібіры.  
Дык моўчкі яны па сабе толькі сумна зірнулі,  
ўздыхнулі й галовамі вольна на згоду кіўнулі.

Паляк, хоць паміжы народамі з гэтага сладуны,  
што любіць барджэй ад жыцця ён свой край  
старадаўны, гатоў заўсягды яго кінуць, пусціца край света  
і жыць у галечы, ў загоне даўжэнныя лета,  
змагацца з людзьмі і з нядоляй, пакуль сярод буры  
світае надзея, што краю будзе падмуры.

Зрабілі заяву, што ехаць хоць зараз гатовы;  
анно не згаджаецца Бухман, наморицуе бровы.  
Ну, ён, чалавек растаропны, ў бітву не мяшаўся,  
ды чуе, што радзяцца: галасаваць паспяшаўся.  
Праект гэты добрым знашоў, ды хацеў перайначаць,  
развіць яго падрабней і ясней растлумачыць,  
перш-наперш на тое легальна камісью назначыць,  
яка б эміграцыі мэты разважыла строга,  
і спосабы, й сродкі, і іншых абставінаў многа.  
На жаль! тады часу на гэта зусім не хапала,  
і Бухмана ўчоная рада дармо так прапала.  
Збіраецца шляхта ў дарогу, пакуль разаднене.

Суддзя затрымаў у пакоі аднак жа Тадэя.  
«Пара ўжо сказаць і Табе,— да ксяндза ён гавора,—  
аб чым я і сам жа даведаўся толькі учора,

што нашы Тадэй закаханы і щыра у Зосі.  
Няхай жа цяпер прад ад'ездам рукі яе просіць.  
Я сам гаварыў з Таліменай: няма перашкоды;  
а й Зося ўжо апекуном не адмовіла згоды.  
Як пары мы шлюбам не можам сягоння вянчыці,  
то хоць бы і так, пане браце, цяпер заручыці  
ўжо перад ад'ездам. Дзяцюк малады падарожны,  
сам ведаеш добра, спакае спакусы там розны;  
а ўсё ж, калі вокам зірне на заручны пярсцёнік,  
юнак тады ўспомніе сабе, што ўжо ён заручонік,  
і зараз гарачка спакусаў у ім астыгае.  
Павер мне, пярсцёнік, вялікую сілу ён мае.

Я сам жа, гадкоў таму трывцаць, меў сэрца да Марты,  
яна узаемна: любіліся мы не на жарты!  
Былі заручыўшыся Бог, мо за нейку правіну,  
не даў пажаніца: пакінуў мяне сіраціну,  
узяўшы да вечнай хвалы маю мілу Вайшчанку,  
а добра груда харошу дачку, Грачашанку.  
А мне засталося адно толькі памятка гэта,  
пярсцёнічак во залаты, што на пальцы адзеты.  
Як толькі у очы ад персня блісце залатога,  
яна прад вачмі, як жывая, і так з ласкі бoga  
сваей нарачонай застаўся я верны дасоль жа,  
цяперака стары ўдавец, хоць не быўшы і мужам,  
хоць Войскі другую дачку меў, харошу даволі  
й падобную: Марты забыцца не мог я ніколі!»

Гаворачы, чула на персценъ Суддзя спазірае,  
рукою адвернутай слёзы з ваччу абцірае:  
«Дык, браце,— закончыў,— што мысліш? зрабіць  
заручыны?  
Ен любе, а маю ўжо слова і цёткі й дзяўчыны».

Тадэвуш, падбегшы, душу раскрывае прастачу:  
«А чым жа я, міленькі дзядзька, табе адудзячу  
за тое, што дбаеш аб шчасці май пастаянна.  
Я быў бы з людзей найшчаслівейшы, так нечакана,  
каб Зося сягоння была заручона са мною,  
каб ведаў, што ў будучым будзе і жонкай маёю.  
А толькі скажу вам адкрыта: цяпер заручыны  
адбыцца не могуць, бо ёсцека розны прычыны...  
Балей не пытайся... Як Зося ласкава чакаці,

мо' хутка я лепшым пры ей апынуся у хаці,  
мо' сталасцю і на яе узаемнасць зароблю,  
мо' крышачку славай імя я сваё прыаздоблю,  
мо' вернемся хутка ў радзімую мілу старонку,  
тады, мілы дзядзька, успомню пра будучу жонку,  
тады на каленках і Зосю сваю прывітаю,  
калі ж будзе вольная, то і руکі запытаю.  
Цяпер жа я мушу надоўга з Літвою расстатаца,  
мо' Зосі тым часам патрапе другі спадабаца:  
вязаць яе волі не буду; прасіць узаемнасць  
зусім незаслужана, гэта была бы нікчэмнасць».

Калі з пачуццём гаварыў так юнак счамярэлы,  
бліснулі ў яго, моў бы дзве велічэзныя пэрлы,  
на зрэнках блакітных дзве слёзы гаручы, буйныя  
й скаціліся шыбка праз шчокі румяна-жывыя.

А Зося, цікавая вельмі, з глыбокай альковы  
лавіла праз щэліну тайнае гутаркі слова;  
Тадэй як каханне сваё там папросту і смела  
расказваў, чула, і сэрца ў яе задрыжэла,  
і бачыла ў зрэнках ягоныя слёзы буйныя.  
Не ўсе ж разумела тэй гутаркі слова дзіўныя:  
чаму так яе палюбіў? а чаму пакідае?  
дзе едзе? ад'езд нечаканы яе засмучае.  
Вялікую новасць пачула із вусн маладзёна  
ў жыцці першы раз, што любіла, і сама — улюбёна.  
Пабегла туды, дзе маленькі быў хатні алтарык,  
і выняла стуль абразочак і рэліквіярык<sup>13</sup>:  
на гэтай малой мяляванцы святы Генавэфа,  
а ў тэй жа рэліквіі сукня святога Юзэфа,  
заручанай моладзі добрага бацькі, патрона.  
З такімі дарамі ўваходзе ў пакой засмучона.

«Так хутка, панок, ад'ядзжаецце. Я на дарогу  
дам Пану малы абразочак, а з тым перасцярогу:  
хай Пан заўсягды із сабою рэліквіі носіць  
і гэты абразік і хай не запомніе аб Зосі.  
Сам бог у здароўі і щасцейку Пана хай водзе  
і як найхутчэй ды шчасліва да нас тут прыводзе».  
Замоўкла ў спусціла галоўку. Ледзь вочы блакітны  
стуліла, пасыпалісь слёзы, як росы ракітны.  
І Зося маўчала, раняючы слёзаў брылянты  
на шчок сваіх свежыя розы і губ амаранты.

Тадэвуш, узяўшы астаткі з іконкай маленькай,  
гавора: «Ах, Пані! Пара развітаца з Паненкай;  
Здаровая будзь! аба мне не запомні! часамі  
і пацеры... Зося!..» Сказаць больш не можа славамі.

Тут Граф з Таліменаю, вышаўши неспадзявана,  
на сэрцаў тых двух маладых уважаў развітанне,  
узрушыўся ў кажа, звярнуўшы паглед к Талімене:  
«Ах, колькі то ёсць хараства, хоць бы ў простай во  
сцэне,

калі так паstryрку прыгожу з ваякам панурым  
разлучуе лёс, як ту лодку із лайбай у буры.  
Нішто гэтак палка у сэрцы чуція не распале,  
як то, калі нештачка сэрца ад сэрца аддале.  
Бо час — гэта вецер: маленькую свечачку здмухне,  
вялікі ж пажар, ён ад ветру макней ящчэ бухне.  
І сэрца маё, наймацей яно любе здалёку.  
Ну, Пане Тадэй! За спаборніка меў вас на воку.  
Адна то з прычынаў і сумнай завады, знявагі.  
Памылка! бо ты прыкукобіўся, бачу, к паstryры,  
а я тэй харошай вун Німфе аддаў сваё сэрца.  
Няхай у варожай крыўі расплывеца та звода,  
а нам жа забойчым жалезам пароцца не нада;  
няхай жа іначай развяжаца спор наш залётны:  
пабачым, каторы ў каханні з нас болей ахвотны.  
Пакінуўшы сэрцаў сваіх дарагія прадметы,  
абодва хадзема на пікі, мячы і штылеты;  
спаборымся сталасцю міжы сабой і тугую,  
а ворагаў нашых дасцігайма мужнай рукою».  
Сказаў і глядзіць на Тальмену, а пані Тальмена  
на гэта ні слова, яна бо здзіўлена страшэнна.

«Мой Графе,— Суддзя перабіў,— а чаго так канечне  
табе выязджаець? Э, сядзі у маёнтках бяспечне.  
Ну, бедную шляхту то могуць хвастаць і абдзерці,  
а Граф — застанецца цалюсенькі, смела паверце.  
Пан Граф жа багаты, дык справа такога тут роду,  
адкупіўся з турмаў, і лёгка, паловай даходу».

«Нязгодна,— адказуе Граф, — то з масю натурай!  
Не змог быць каханкам, дык буду геройскай фігурай;  
ў любоўных згрызотах на ўцеху я славу паклічу,  
як сэрцам убогі, праслаўлю руку ваяўнічу».

Тальмена пытала: «Якая ж то шкодзе прычына любіць, быць шчаслівым?!» — «Такая мая ўжко судзьбіна,—

Граф кажа,— прачуцце бо ѿмнае рухам патайным ірве у старонкі чужыя, к дзялам надзвычайнім.  
Прызываюся, сёння я славіць хацеў Талімену і дзеля яе запаліці агні ўжо Гімену<sup>14</sup>,  
ды гэты ж юнак даў прыклад так харошы й пахвальны,  
вянец давравольна зрывашы свой заручальны,  
йдучы прабаваць свайго сэрца у розных прашкодах  
адменнага лёсу, ў крыавых ваенных прыгодах.  
Сягоння і мне адкрываецца нова эпоха!  
Грымела ў аружкы майм бо та Бірбантэ-рокка:  
каб гэтае рэха шырока па Польшчы лунала!»  
Закончыў і ўдарыў па ручцы ад шпагі удала.

«Ну, што ж,— барнадын адказаў,— трудна ганіць ахвоту;  
як едзеш, вазьмі толькі грешай, а выставіш роту;  
Уладзімер Патоцкі<sup>15</sup> здзівіў і французаў шчадротай,  
аддаўшы на скарб міліён; тож сваю ахвотай  
і князь Дамінік Радзівіл два палкі там паставіў  
адборнае коінніцы, хоць і маенткі заставіў.  
Дык едзь з грашыма, бо у Княстве то рук да палаша  
хапае, ды грошай замала; бывай ужо, Ваша!»

Тальмена на Графа тут сумны пагледы кідае і кажа: «На жаль, анічога цябе не стрымае!  
О, віязю мой! Калі ўступіш у рыцарскі шранкі<sup>16</sup>,  
звярні тады чулы паглед і на колер каханкі!  
(Тут, стужку ад сукні сабе адараўшы, зрабіла  
какарду і Графу на грудзі яе прышпіліла.)  
Няхай гэты колер вядзе на гарматы вагністы,  
на пікі бліскучыя і на дажджы на сярчысты<sup>17</sup>,  
калі ж прад Табою палягуць усе мінатаўры,  
калі прыхарошаць ужо несмяротныя ляўры  
шышак твой крыавы й шалом перамогаю гарды:  
й тады яшчэ вока зварні ты да гэтай какарды,  
успомні руку, прышпілішую колер ваенны!»  
Руку падала тут.— Пан Графіч прыпаў на калены,  
цалуе; тут хустку Тальмена прыткнула да вока,  
а вокам другім спаглядае на Графа звысока,  
што быў дужа моцна праняты такімі словамі.  
Яна уздыхала і ціскала толькі плячамі.

Аж кажа Суддзя: «Пане Графе, спяшайся, бо позна». Чарвяк жа: «Ну, гэтага годзе! — загадуе грозна,— спяшайся ўжко, Ваша». Загад тую сцэнку спыняе, раздзелюе чулую пару, з ізбы выганяе.

Тым часам Тадэй абымаў да са слёзамі стрыя і пацалаваў барнадыну у рукі старыя.  
Чарвяк, да грудзей сваіх хлопца прыціснуўшы скроні і на галаву яму накрыж злажышы далоні,  
да неба зірну і прамовіў: «Сыночку, ну — з богам!»  
Заплакаў... Тадэвуш tym часам ужо за парогам.  
«А як то? — пытае Суддзя,— ну, няўжо, брат, не скажаш  
цяпер, прад ад'ездам? І тайны чаму не развязаш  
між намі траймі хоць?»— Ксёндз кажа: «А нават між  
намі,  
(і, плачучы доўга, свой твар закрываў ён рукамі).  
Нашто бо ён, бедны, і ведаці меў бы аб гэтым,  
што бацька, як злодзей, разбойнік, схаваўся прад  
светам?  
Хацеў бы! ды богу ахвяру я з гэтай пацехі  
зраблю за старыя грахі і за сына паспехі».

«Ну,— кажа Суддзя,— час падумаць а ўласнай асобе.  
Разваж, чалавек жа у веку тваім, у хваробе  
із іншымі разам не здолеў бы эмігравацца;  
казаў ты, што маеш дамочак, дзе перахавацца;  
какы тады, дзе? Пасляшайма, ўжо коні гатовы.  
А можа, найлепей у пушчы, у дом лесніковы?»

Чарвяк, галавою ківаючы, кажа: «Шчэ рана,  
да заўтра ўшчэ час. А тым часам пашлі па клябана,  
каб як найхутчэй тут прыбыў бы з святымі дарамі;  
няхай усе выйдуць; застаньцесь з Ключнікам самі.  
А дзверы запрыце!»

Суддзя выпаўняе прыказы  
ксяндзіца і сядзе на ложку пры ім; а Гярвазы  
стайць, на мяча галаўні адзін локаць тримае;  
чайло прыпахілена на далані апірае.

Ксёндз, першым пачаць гаварыць, у Гярвазавы вочы  
унёп свой паглед, бытта быў гаварыць неахвочы.

І як той хірург дакранаецца перш мягкай рукою  
да хворага цела, чым возьмечца рэзаць чаргою,  
Чарвяк так вачэй сваіх быстрых паглед алагодзіў  
і доўга па твары Гярвазага імі йшчэ водзіў,  
а ўрэшце, бы хочачы трапіць наслепа ударам,  
скрыў вочы рукою і вымавіў голасна, з жарам:

«Я — Яцка Сапліца...»

Гярвазы на гэтака слова  
збляеў, пахіліўся наперад і цела паловай  
нагнуты, звісаў на аднай так назе, бы злапаны<sup>18</sup>,  
як камень, з гары летучы, на пузі затрыманы.  
І вытращчыў вочы, і губы шырока расшырыў,  
і грозна зубамі бліснуў, і вусы натапырыў;  
рапіру упушчану з рук пры зямлі ён трymae  
каленамі, правай рукой галаўшо абымае  
і цісне; даўгое хвасцішча рапіры тырчэла  
ад тылу й хісталася ў розны бакі адзічэла.  
Сам Ключнік падобны да ранена рыся, што скочыць  
маніцца во з дрэва аблёніку праста у вочы,  
бурыць і клубком выдымаетца, зренкі крывава  
іскрыць, вус чапура і трэпе хвасцішчам рухава.

«А, Пане Рубайла,— ксёндз кажа,— мяне не трывожа  
людскі цяпер гнеў, бо ужо пад рукою я божай.  
Цябе ж заклінаю я ў імя таго, што свет збавіў,  
каторы забойцам сваім на крыжы блгаславіў  
і выслушаў просьбу разбойніка, каб ты цярпіла  
паслушаў таго, што хачу расказаць справядліва.  
Я сам жа признаўся; хачу для палёгкі сумлення  
дастасць ад цябе, а прынамсі прасіць прабачэння.  
Паслухай жа споведзі; после, што хочаш, са мною  
то й зробіш». І тутка злажкү ён руку із рукою,  
да пацераў моў бы. Гярваз адступіў, кулакамі  
у лоб удараў сабе толькі і ціскаў плячамі.

А ксёндз распачаў гаварыць пра сваё сябраванне  
старое з Гарэнкай, з ігошай дачкою каханне  
і з гэтага поваду з Столынікам злую нязгоду.  
Казаў жа няскладна, падмешываў рознага роду  
жальбы, нараканні, а часта зусім прыпыняўся,  
бы скончышы, после ізноў жа прадоўжыць стараўся.

А Ключнік, што ведаў гістор'ю Гарэшкай дакладна,  
усю тую повесць, хоць зблутану гэтак бязладна,  
дапоўніць умеў, выклікаючи ўсенка на памяць.  
Судзя толькі многа з тых рэчаў не мог сабе ўцяміць.  
Ды слухалі ўважна абодва, схіліўшы галовы;  
што раз, то вальнейшы рабіліся Яцкавы словаы  
і часта зрываліся.

\*  
\* \*

«Успомні, Гярвазы, як часта я быў запрашаны  
к бяседам да Столыніка й тамака віватаваны;  
крычаў ён не раз, падымаючи кверху шкляпіцу,  
што лепшага друга не мае за Яцку Сапліцу;  
а як абымаў мяне! Кожны, хто чуў яго словаы,  
казаў бы, што Столынік са мной падзяліца гатовы  
душою. Прыяцель? Ох, ведаў ён, ведаў і добра,  
што ў думках маіх, у душы...

\*  
\* \*

Тым часам аб гэтым шаптала ужо вакаліца,  
не гэты, то гэны казаў мяне: «Эй, Пане Сапліца!  
Дармо там стараешся, браце! вяльможны парогі  
залішне высокі на Яцку падчашыца ногі».  
А я прычыняўся вясёлым, смяяўся з магнатаў  
і з іхных дачок, што не дбаю пра арыстакратату;  
калі ж і бываю, адно праз сяброўства прычыну,  
за жонку ж вазьму толькі роўну з сабою дзяўчыну.  
Аднак да жыўца мне ўсе гэтыя жарты калолі:  
быў молад, адважны, мне свет быў адкрыты да волі  
у краі, дзе ведама добра, што шляхціц раджоны  
раўня із вяльможамі, ёсьць канцыдат да кароны!  
Калісьці ж Танчынскі жадаў з каралеўскага дому  
дачкі, і кароль не адмовіў жаданню такому<sup>19</sup>.  
Сапліцаў хвала ад Танчынскіх не менш знамяніта  
крывёю, гарбом, вернай службай для Рэчпаспалітай!

\*  
\* \*

Ах, шчасце другім сапсаваці уміг чалавеку  
так лёгка, паправіць — не хопе і цэлага веку!

Адно толькі Стольніка слова, і гэтак былі б мы  
шчаслівы! Хто ведае, мо' і дагэтуль жылі б мы;  
бо, можа, і ён пры сваім пры любімым дзіцяці,  
пры Эве прыгожай сваей, пры ўдзячным пры зяці  
спакойна старэў бы і быў бы ўнukoў калыхаўши  
малых! А цяперака што? Ах, каб гэта ён знаўши!  
Згубіў нас абое... И сам... і забойства... й наступкі  
забойства усе, і усе мае беды й праступкі.  
Ну я, як забойца, і жаліцца права не маю;  
хоць шчыра з усенькага сэрца яму прабачаю,  
аднак жа ж і ён...

\*      \*

Няхай бы ў канцы мне адкрыта ўжо раз адказаў бы,  
бо нашыя знаў пачуцці; а няхай не прымадаў бы  
адведзін маіх; то хто ведае? мо' б, зазлаваны  
і гнеўны ад'ехаў бы, і час загаіў бы мне раны.  
Ды ён жа з гардэчы па-новаму дай ухітрыцца:  
казаў бы, яму ў галаву не магло нат прыбіцца,  
каб я мог старацца з ягонай дачкой ажаніцца!  
А быў я патрэбны яму ўшчэ, бо меў паважанне  
у шляхты, любілі мяне вакалічны дваране.  
Дык ён, у каханні майм бы й зусім не спазнаўся,  
прымаў па-старому мяне, нават сам дамагаўся,  
каб я прыязджаў бы часцей; а як толькі мы самі  
былі, тады бачачы вочы заплыўши слязамі,  
прапоўнены грудзі ўжо выбухиуць зараз гатовы,  
ён, хітры стары, закідаў сабетацкія слова<sup>20</sup>  
аб сойміках, мовах, працэсах...

\*      \*

Не раз пры кілішках, калі ў пачуццёх расплываўся,  
мяне абымаў і у дружбе ка мне завяраўся,  
каб крэску ці шаблю маю пры сабе захаваці,  
а я узаемна прымушаны быў абымаці  
яго, тады злосць да такая мяне забірала,  
што зразу рука ўжо за шаблю пры боку хапала,  
і брала ахвота пляваць на тэй дружбы абрыйду.  
Ды Эва, са ўзроку майго і усенькага віду,  
дагадвалась, што у мяне да за ліха сядзела,  
ўзіралася з просьбай, усенька на твары бліянела.

А гэтак галубка прыгожа яна і лагодна!  
узрокам такая прыхільна, такая пагодна!  
анельская! што ўжо не меў я ніякай адвагі  
іе затрывожыць і гэтак маўчаў на знявагі.  
І я, на Літве усей ведам, шалавіла заўзяты,  
прад кім і вялікшыя нават дрыжэлі магнатаы,  
што дня не пражыў без бітвы, што не даўся бы ў гневе  
не толькі што Стольніку скрыўдзіць, а нат каралеві<sup>21</sup>,  
якога у шал увадзіла найменшая спрэчка,  
то я тады, злы і п'яны, а маўчаў, як авечка!  
Казаў бы, Sanctissimum<sup>22</sup> бачыў!

\*      \*

І колькі ж разоў я хацеў яму сэрца адкрыці,  
а нават гатоў быў пакорнаю просьбай маліці.  
У вачох яго бачачы толькі ж паглед, так халодны,  
як лёд, я саромеўся сам за жаданні бясплодны!  
Сляшаўся ізноў як мага найзімней распраўляці  
аб справах, аб сойміках, нават із ім жартаваці!  
Усё гэта, праўда, із пыхі, ўсё, каб не зневажацца  
прад панам-вяльможай, з Сапліцаў імём не ўнікацца  
напраснаю просьбай, каб не дастаці адмовы.  
Якія ж былі б тады міжы шляхтай размовы,  
каб ведалі тое, што Яцка Сапліца...

\*      \*

Гарэшкі Сапліцы ў дзяяўчыне сваей адказалі,  
што Яцку яны чорнай поліўкай пачаставалі!  
У канцы ўжо і сам я не ведаў, а як сабе радзіць;  
надумаў са шляхты малы сабе полк нат эграмадзіць,  
пакінуці назаўсягды сваю родну старонку,  
ісці у Москвію ці на татар уздагонку,  
вайну распачаць. З развітаннем да Стольніка еду  
ў надзеі, што быў яму верным сябром не без следу,  
(пра шчырасць маю і адданасць ён добра жа ведаў!)

Як, думаю, ўбача таго, з кім праз доўгія лета  
ён піў, ваяваў, выязджаючы недзе край света,  
цяперака — можа й старога душа ўскалыхнецца  
й пакажа аднак жа хоць крышку людскога мне сэрца,  
як рожкі той смоўжык!

О, хто хоць іскру пачуцца для прыяцеля мае  
на дне свайго сэрца, то, лёс калі іх разлучае,  
дабудзеца гэтая іскрачка пры развітанні,  
казаў бы, апошні агоньчык жыцца пры скананні!  
І раз той апошні крануўшыся друга далоніяў,  
слязу найзімнейшае вока, бывае, уроне!

\* \* \*

Пачуўши пра мой жа ад'езд, пабялеўши стаяла  
яна без прытомнасці, мала што трупам не пала,  
ні слова прамовіць, ні слёзаў стрымала сваіх сілы  
не мела — пазнаў тады, як для яе я быў мілы!

\* \* \*

Ах, помню, ў жыцці першы раз я слязамі заліўся,  
ад радасці ѹгора-адчаю, шалеў, пазабыўся,  
хацеў ужо пасці прад бацькам яе на калены,  
ўочыся, бы вуж той, прасіці: не муч так страшэнна,  
за сына вазьмі ці забі! Аж тут ён, як ніколі  
пануры, хоць ветлы, як бы стоўп які солі,  
гаворку пачаў, і аб чым? аб вяселлі ўжо Эвы?  
у гэткай хвіліне! Ах, Ключнік! то ж сэрца не з дрэва  
ты маеш! паймі!

...кажа Столынік: «А, Пане  
Сапліца,

ларай, з кашталяніча сватам мне як абхадзіцца:  
якраз во прыехаў. Ты ж друг мой, прыяцель, дык,

можа,

што скажаш на гэта. Ну, Эва багата, прыгожа:  
а віцебскі то ж кашталян! То не жарті у сенаке  
займае ён крэслal Ну што мне параіш ты, браце?  
Хіба што нічога яму не сказаў я на здзекі  
такія — скінуў на кайя і пашоў науцекі!»

\* \* \*

«Ой, Яцка! — Гярвазы гавора,— ты мудры прычыны  
знаходзіш; аднак не змяншаюць тваей яны віны!  
А ведама гэта, не раз бо на свеце бывала,

каму каралеўска дзіця ці вяльможы прыпала  
да сэрца, той гвалтам стараўся здабыць, выкрадаці,  
адкрыта імсіць — але хітра вось так забіваці  
паляка у Польшчы, з маскоўцамі ў змове, знянацка!»

«Не быў я у змове! — із жалем адказуе Яцка,—  
А гвалтам схапіць? хіба змог бы; з-за крат і з-за  
клямак

яе адобраў бы, разбіў бы у пух яго замак!  
То ж меў за сабою Дабрын і чатыры засценкі.  
Ах, каб жа яна да была бы, як нашы паненкі,  
эдаровая, сільная! каб не збаялася дужа  
уцечкі, эдагонкі і лязгату ў боі аружжа!  
Ды бедная! Так жа яе то бацькі распясцілі,  
страхлівая, слабая! быў чарвячок то матьлі  
вясенні, так кволы! І гэтаку гвалтам схапіці,  
аружнай рукой дакрануцца — раўно што забіці.  
Не мог я, ніколі!

Адкрыта ж імсіць, разнясці яго двор, як пярыну —  
то сорам! Сказалі б, што Яцка імсіцё за дзяўчыну!  
Гярваз, тваё простае сэрца паніць не умеє,  
ўабражанай гордасці пекла якое шалеё!

Чорт гордасці лепшыя планы пачаў тады раіцы:  
памсіцца крывава, прычыну ж тэй помсты затаіць,  
у замку балей не бываць, а кахання пазбыцца,  
нат вырвачь аб Эве ўспаміны, з другой ажаніцца,  
а после, ўжо после знайсці там якую зачэпку,  
памсіцца.

І зразу здавалася мне, што ўжо сэрцам змяніўся,  
і рады быў выдумцы тэй, а тады — ажаніўся  
я з першай спатканай дзяўчынай, шляхцянкай  
убогай.

Ды, блага зрабіўши, быў пакараны — як строга!  
А беднае маці Тадэя, признаюся гэта,  
зусім не любіў, хоць пасцівай вельмі кабета,  
ды ў сенях старога кахання і ў злосці я рваўся  
і быў, як шалёны; дармо сябе змусіць стараўся  
зняцца сваей гаспадаркай або іштарэсам;  
напрасна усенечка! Помсты апутаны бесам,  
агрызлівы, злы, я на свеце пацехі ніводнай

не мог адшукаць, пападаў у грахі так чародна.  
Пачаў тады піць.

І так незадоўга і жонка ад жалю памёрла,  
дзіця засталося, а гора мяне усё жорла!

\*  
\*      \*

А моцна ж я мусіў кахаць ту любіму кабету...  
Гадоў колькі! і дзе я не быў! а дагэтуль  
запомніць не мог: яе мілая постаць ціхая  
устае прада мной і цяперака, як бы жывая!  
Хоць піў, але памяць заліць жа не мог на хвіліну,  
пазбыцца не мог, хоць прабег не адну я краіну!  
І цяпер у манаскім габіце і з божае волі  
слабы, у крыві — а аб ей гавару я найболей!  
У гэткай хвіліне пра гэта?.. Хай бог выбачае!  
Ды мусіце бачыць, у жалі якім і адчай  
зрабіў то...

\*  
\*      \*

Якраз гэта хутка было па яе заручынах.  
Усе гаманілі адно аб яе заручынах;  
казалі, што Эва, як брала пярсцёнік-абручку  
із рук ваяводы, самлела, упала ў гаручку,  
што мае пачаткі сухотаў, няўпышна рыдае;  
і згадвалі: пэўне, што некага тайна кахае.  
А Стольнік жа, як заўсягды, быў вясёлы, спакойны,  
з сябрамі у замку бяседы устроіваў гойны <sup>23</sup>.  
Мяне ж не прасіў — бо нашто ж яму то і патрэбна?  
Бязладзе у хаце, бяда і прывычка ганебна  
мяне падалі на пагарду. і смех перад светам!  
Мяне, што калісьці усенечкім трос я паветам,  
каго Радзівіл <sup>24</sup> называў: мой каханку, Яцэнку!  
мяне, што калі выяжджаў із свайго я засценку,  
вялішка за княжу дружыну са мною ляцела,  
як шаблю дастаў, колькі тысячаў шабляў блішчэла,  
наводзячы страх і на панскія замкі ў павеце!  
А после смяялісь з мяне нат сялянскія дзеци:  
ў вачох бо людскіх я зрабіўся так раптам нікчэмны!  
Я, Яцка Сапліца! — Хто голас пыхі патаемны...»

І тут барнадын, аслабеўши, зваліўся на ложа;  
а Ключнік усклікнуў: «Вялікі суды твае, божа!  
І праўда то! праўда! Так ты гэта, ты гэта Яцка  
Сапліца? і пад каптуром? і ты жыў так жабрацка!  
А помню цябе, калі шляхціц чырвоны, прыгожы,  
здаровы, калі дагаджалі табе нат вяльможы,  
калі за табою шалелі кабеты... Вусалю!  
Не так то й даўно, а ты так па старэўши ад жалю!  
І як жа цябе не пазнаў я па гэным то стрэле?  
То ж іншы ніхто ў ведзмядзя гэтак мэтна не ўцэле!  
Стральца над цябе бо не мела Літва уся наша;  
а першым ты тож па Мацеі старым да палаша!  
Плялі калісі аб табе ж то шляхцянкі-паненкі:  
«Ужо Яцка пакручуе вусы, трасуцца засценкі,  
каму ж на вусе на сваім ён вузельчык завяжа,  
то той задрыжыць, хоць бы сам Радзівіл гэта

княжа».

Ах так! завязаў ты вузельчык і Стольніку пану,  
няшчасны! і ты гэта? ты — і да гэтага стану?  
Каб Яцка Вусаль квастаром?! О, суды, твае, божа!  
Ад кары ж цябе ўратаваць нават гэта не зможа,  
бо я прысягнуў, што Гарэшкі крыві не дарую...»

Ксёндз, сеўши на ложку, прадоўжыў ано весць  
страшную:

«Кружыў я ля замку, ад болю зусім, як шалёны.  
А бесаў у сэрцы і ў думках рады незлічоны.  
То ж Стольнік дачку забівае! мяне ўжо аграбіў  
із шчасця! — Пад'ехаў я к браме: ну, чорт туды звабіў!  
Пабач, вун штодзённа у замку піятыка, гулі,  
свяতло, ну, а музыкі гэткай даўно і не чулі!  
І на галаву яго лысу не зваліца замак?  
Падумай аб помсце, то чорт табе зразу напрамак  
пакажа і способ: той момант маскоўцы напалі  
на замак. Ты ведаеш, як маскалі штурмавалі.

\*  
\*      \*

Брахня бо, што я з маскалямі меў змову, рахункі.

\*  
\*      \*

Глядзеў. У галаве ж маеў розны круціліся думкі.  
Спачатку глядзеў, як дурное дзіця на парады,

пажары — з усмешкай; пасля ж, як разбойнік, быў  
чакаючи, хутка пачне ўсё гарэць і валіцца;  
часамі прыходзіла думка: а што, як Сапліца  
уратуе дзяўчыну, нат бацьку.

\*  
\* \*

І вы бараніліся — ведаеш — спраўна, хоць самі,  
і трупамі слалі маскоўцаў наўкola пры браме.  
Нягоднікі, блага стралялі. Тут мною варожа  
зноў злосць страсанула.— А, Столінік ізноў  
пераможа!

І гэтак усенька на свеце яму удаецца,  
і з гэтай страшеннай напасці адно пасмяецца?!

І я ад'язджаў.— А было ужо раніцай гэта.  
Аж бачу, пазнаў. Ён выходзе на ганак адзеты,  
брывянятавай шпількай мігучай на сонцы матае,  
пакручуе вусы і гордым пагледам кідае;  
й здавалася мне, што найгорай з мяне наругаўся,  
пазнаўши, й паднітай рукою ка мне адгражала.  
У момант рука карабін маскалю адбірае,  
ледзь толькі злажыўся, здаецца, не мерыв — страляе!  
Ну, ведаеш!

Пракляты аружны агонь! Хто мячом забівае,  
той мусе складацца, затым адбівае, махае,  
і ворага можа раззброіць і сам устрымаша;  
аружжа вагністae ж, тут... за замок толькі ўзяцца,  
хвілінка, адна толькі іскрачка...

\*  
\* \*

А ці ж уцякаў я, калі у мяне ты злажыўся?  
Вачмі я у дулы тваей дубальтоўкі упіўся,  
адчаем і жалем і зямлі як прыбіты, знямелы!  
Чаму тады, Ключнік, ты хібіў мяне сваім стрэлам?  
А ласку зрабіў бы! Відаць, на пакуту, скаранне  
за грэх трэ' было...»

Тут ізноў не хапіла дыхання.

«На жаль,— кажа Ключнік,— хоць шчыра стараўся з  
прыцелам.  
Бо колькі ж праліў ты крыві тым адным сваім  
стрэлам,  
з того ж і на нас і на вас розных бедаў навала,  
а ўсё праз тваю то віну столькі злыдняў напала!  
Аднак, калі сёння стральцы пана Графа ўжо мелі  
на мэце, з Гарэшкай апошняга, хоць па кудзелі,  
то ты засланіў, а маскаль і мяне палажыўши  
ўжо быў бы таксама, каб ног ты маіх не падбіўши.  
Як праўда, што ты у духоўным цяперака стане,  
то пэўне манаха Цызорык ужо не дастане.  
Бывайце! больш вашага не праступлю ўжо парогу.  
Так з намі ўсё квіта — судзіць жа пакіньма ўжо богу».

Тут Яцка руку працягнуў — адхіліўся Гярвазы,  
гаворачы: «Не, не могу без шляхецтва абразы  
рукі дакрануцца, што гэткім збояствам сплямёна  
з прыватнае помсты адно, не «*rgo publico bopo!*»

А Яцка з падушкаў на ложа апаў аслабелы,  
звярнуўся к Суддзі, становіўся ўсё болей зблелы,  
пытаў неспакойна ужо пра ксяндза пра клябана  
і Ключніка клікаў: «Прашу, заклікаю Васпана,  
застанься; ўжо зараз я скончу, ледзь хопе мне мочы  
закончыць — паслушай — Гярвазы — памру ужо  
ўночы!»

«Што, браце? — ускрыкнуў Суддзя, — невялікая ж  
рана,  
я бачыў. Ну, што ты гаворыш? Няўжо па клябана?

А мо перавязана блага — па доктара, рац'я!  
ў аптэчцы...» А той перабіў: «Не, пара ужо, браце!  
І меў я даўнейшы пастрэл, атрыманы пад Іенай,  
пядобра загоены, зноў тут задзёрла — гангрэна,  
на ранах я знаюся: кроў во так чорна, як сажа.  
І што тут мне доктар? Ды гэта ж і мала ўжо важка!  
Бо раз паміраем: сягоння ці заўтра аддаці  
пушу... А даруеш мне, Ключнік, я мушу канчаці

\* \* \*

Лічыў я заслугай і то: бараніць сваей чесці,  
хочъ цэлы народ цябе здраднікам крыўдна абвесце!  
Тым болей, хто гордасць, як я, так вялікую мае.

\* \* \*

Імя здрадніка гэтак прыліпла, чума бы якая.  
Усе абываталі твар ад мяне адвярталі,  
старыя прыяцелі ўсе ад мяне уцякалі;  
а хто быў палохліў, здалёку вітаў, стараніўся,  
а нават мужык, нават жыд, то хаця й пакланіўся,  
ды з боку мяне прабіваў наругаюча ўсмехам.  
То «здраднік» гучэла ў вушох, адбівалася рэхам  
у хаце, у полі. То слова ад рапшя да эмроку  
вілось прада мною, як пляма у хворага воку.  
Не быў жа я здраднікам.

Масква за староніка гвалтам мяне уважала,  
Сапліцаў маёнткамі Столыніка нат надзяляла,  
хацела й мяне абдарыць Таргавіца пасадам<sup>25</sup>.  
О, каб захацеў я тады юсці з маскоўскім урадам!  
А чорт так і раіў — ўжо быў бы мажны і багаты;  
зрабіўся бы маскалём — найпярвейшы магнаты  
шукалі бы ласкі, а нават і шляхта, пан-братьи,  
усенъская шэроль, што лёгка сваіх зневажае,  
а tym, што удачліва служаць Маскве, прабачае!  
А нашыя рэспубліканцы галоў не уніжаць,  
калі прад сваім, а чужому і боты ablіжаць.  
Я бачыў усенъка, аднак жа не мог...

\* \* \*

Уцёк нават з краю!  
І дзе не бываў! і чаго не цярпеў!

\* \* \*

Аж бог аб'явіў мне лякарства адзінае, з неба:  
то найперш самому зусім мне направіца трэба  
й што можна паправіць...

\* \* \*

А Эва, павезена недзе ў Сібір з сваім мужам,  
вайводай, далёка, памерла там молада дужа;  
пакінула тутака ў краі дачку, гэту Зосю,  
маленъкай. Казаў гадаваць.

\* \* \*

Барджэй, як з кахання, то, можа, з шалёнае пыхі  
забіў я: пакора таму, і пашоў таму ў мніхі.  
І я, што калісьці быў горды, што быў юнаком,  
спусціў галаву, ўжо квастар, сябе зваў Чарвяком,  
што роўна із тым чарвяком у зямлі...

Нядобры прыклад для Айчызы: прынаду да здрады  
стараўся затым адкупіці праз добры прыклады,  
крывёю і самапасвячаннем...

Дзе біўся за край? замаўчу. Не для земскай заплаты  
хадзіў я і сколькі разоў на мячы, на гарматы.  
Мілей спамінаю ж сабе не ваенныя бітвы,  
а справы з пажыткам, ціхія, моў тыя малітвы,  
таксама страданні, якіх аніхто...

Не раз удавалася мне аж у край прабірацца,  
загады важкоў прынасіць і вясцей назбірацца,  
умовы рабіць. — Добра ведаюць і галічане  
каптур мой манаскі — не горай жа й велькапаліяні!  
А год працаваў я у крэпасці прускай пры тачках;  
ад палкаў маскоўскіх спіна — трыв разы у балічках,  
вялі ужо раз на Сібір; аўstryякі таксама  
у Шпільбергу<sup>26</sup> мяне закапалі да працы у ямах,  
у катаргу — але вось бог захацеў ратаваці  
адтуль і дазволіў мне так між сваймі паміраці,  
вось тут з сакрамэнтамі<sup>27</sup>.

А можа, і tym саграшыў (няхай будзе прызнанне),  
што не па загаду важкоў я прыспешыў паўстанне!  
Та думка, што дом наш Сапліцаў, на бой найскарэйшы,  
паўстанчу Пагоню заткне у Літве найпярвейшы..  
Та думка... здавалася, чыстая...

Ты помсты жадаў? То і маеш! як богам насланы  
на кару, сваім ты мячом разрубаў мае планы.  
Так доўга снаваная змова так марна прапалá!  
Вялікую мэту, што ўсенька жыццё мне займала,  
апошнюю зямную прывязанасць, што у сакрэце  
кукобіў, як бы паймілейшу дзяціну на свеце,  
забіў ты на бацькі вачох, але я ўжо прабачыў!  
Ты!..»

«Каб бог табе толькі таксама прабачыці  
—

Гярваз перабіў,— калі маеш прыняці віятык<sup>28</sup>,  
ксёндз Яцка, то я ж ані Лютар, ні пейкі сыматык!  
Бо хто так слабога прад смерцю засмуце, то грэша.  
А нешта скажу, што цябе і напэўне усцеша:  
як пан мой нябожчык ад стрэлу ўжо з ранай зваліўся,  
а я, на каленікі прыпаўши, над ім пахіліўся  
і кляўся памсціцца, мачаючи меч свой у ране,  
то пан галавой страсануў і руку сваю к браме,  
ў твой бок, працягнуўши, крыжа у паветры назначыў:  
не мог гаварыць, а даў знак, што прабачыў.  
І я зразумеў, але так ашалелы ад болю  
і гневу, аб гэтым крыжы не успомніў ніколі».

Гаворку прагрвалі тут хворага муکі, страданне,  
а з тым наступіла даўгая гадзіна маўчання.  
Чакаюць клябана.— Аж во загрымелі падковы,  
засопішыся, ў дзвёры застукаў рандар Сапліцовы:  
з лістом дужа важным, адно толькі Яцку пакажа.  
А Яцка даў брату, чытаць тое голасна кажа.  
Пісьмо то ад Фішара<sup>29</sup>, што у тым часе быў шэфам  
пры штабе у арміі польскай пад князем Юзэфам.  
Даносе, што ў імператарскім у патайным кабінече  
прынята вайна; Напальён па усенечкім свеце  
яе абвяшчае; сойм вальны ў Варшаве сазваны  
й канфедэраваны там мазавецкія станы<sup>30</sup>  
ўрачыста абвесцяць затым прылучэнне ўсей Літвы.

А Яцка, то слухаўши, ціха адмовіў малітвы,  
прыцінуў мациней да грудзей пасвячону граміцу,  
на неба падняў прызатлеўшу надзеяй зраніцу  
і, слёзамі щасція зрасціўши смяротнае ложа,  
прамовіў: «Пусці ўжо спакойна слугу твайго, божа!»

Прыпалі усе на калені; і тут за парогам  
азваўся званок: то прыехаў клябан з панам богам.

Схадзіла ўжо ноч. Чырванела на ўсходній старонцы.  
Лятуць ужо першыя з неба касулечкі сонца;  
ўляцелі праз шыбіны, як брылянтовыя стрэлы,  
адблісці ад галавы Чарвяка скамянелай  
і золатам прыхарашилі аблічча і скроні  
яму, што блішчэў, як святы у вагістай кароне.

# Быліца адзінаццатая



1812 ГОД

## ЗМЕСТ

Вясення варожбы<sup>1</sup>. — Уваход войска.— Набажэнства.— Урадовая реабілітация Яцка Сапліцы.— З гутарак Гярваза і Пратага відаць блізка канец працэсу.— Удан падлабуньваецца к дзяўчыне.— Канец спрэчкі за Курту й Сакола.<sup>2</sup> Затым гості збіраюцца грамадой к бяседзе.— Прадстаўленне важком нарачоных пароў.

О годзе дванаццаты! хто цябе бачыў у краю!  
Слывш ты ў народзе й дагэтуль за год ураджаю<sup>2</sup>  
й вайны; пра цябе спамінаюць старыя дагэтуль,  
жайнеры пяюць, напяваеш ты песні й паэту.  
Цудоўна азнаймлен здаўна тэй каметы усходам<sup>3</sup>,  
ты быў папярэджаны весткай глухой між народам;  
дущу ліцвіноў ахапіла із сонцам вясеннім  
дзіўное прачуце, казаў бы прад свету сканчэннем,  
чаканне тужлівае, моў бы на шчасця гадзіну.

Калі першы раз на вясну выганялі скаціну,  
заўважылі й то: хоць галодна яна і схудзела,  
не бегла ж на рунь<sup>4</sup>, што на полі ужо зелянела,  
а клалася ўсё на раллю і, схіліўши галовы,  
раўла ці жавала стары свой наедак зімовы.

Плугі свае цягнучы на ярыну, і сяляне  
не цешацца неяк з даўжэннай зімы мінавання,  
і песняў ад іх не чутно, і працуюць ляніва,  
казаў бы, запомнілі нат пра сяўбу і пра жніва.  
Валоў і пад'ездкаў ў баронах што шаг, то

стрымаюць,  
з трывогай к заходній старонцы усё спаглядаюць,  
моў, з гэнага боку аб'явіцца нейкае дзіва;  
ча птушак вяртаўшыхся тож уважаюць пужліва.  
Ужо з выраю бусел вярнуўся на роднае кола,

вясення сцяг белага крылля распяўшы вясёла;  
за ім жа палкамі цягнулі і ластаўкі жыва,  
ў грамадкі збрілісь над водамі з крыкам, рухліва,  
замёрзлу зямлю сабіралі на хаткі-ляпёнкі.

Пад вечар чутно ў хмызняку шопат цягнучай слонкі,  
і гусі дзікія із шумам лятуць над лясамі,  
змарыўшыся, там на папас ападаюць стадамі,  
а ключ журавоў ў вышыні недасяжнай галосе.  
То чуючи, ночна старожа пытае ў трывозе,  
чаму то крылате княства ўсё так замышана,  
якая то бура іх выгнала гэтак зарана.

Аж вось, як бы новая стаі пярэстых крылатых,  
гурты ясных кітак, флагкоў і убораў багатых  
бліснулі на ўзгорках, спадаюць ужо на балоні.  
То конніца! Зброя дзіўная, харошыя коні!

Так полк за палком. А між імі, як снег той вясною,  
дарогай плавуць там жалезны шарэнгі ракою;  
блішчаць між лясамі штыкі і чарнеюць фуражкі,  
варушыцца масай пяхота, казаў, бы мурашки.

На поўнач усе! Ну, як бытта на час той з віраю<sup>5</sup>  
з птушнёй і народ варухнуўся да нашага краю,  
лагнаны сюдэма інстынктам якімсь непанятным.

І днём і ўначы плавуць коні, арлы і гарматы;  
адбліскі пажараў палаюць на небе мясцамі,  
зямля аж дрыжыць, і чуваць перуны старанамі.

Вайна! Не было на Літве ні куточка, ні пушчы,  
дзе гук бы яе не дайшоў. Міжы цёмных тых гушчаў  
мужык, што ягоны дзяды і бацкі паўміралі,  
за лесу ж граніцы ніколі і не вызіралі,  
што іншых на небе зусім не уцямліваў крыкаў,  
акромя віхроў, на зямлі ж кром звярынага рыку,  
што іншых гасцей, як суседзяў лясных, і не бачыў,  
циперака бача на небе: пажар замаячыў,  
і ляслула ў пушчы — то куля з гарматы папала,  
відацца, зблудзіўши, дарогі у лесе шукала,  
галіны, камлі секучы. Стары зубр барадаты  
ў імху задрыжэў, натапурыўши грыву калмату,  
прыўстаў, абапёрся мациней на пярэднія ногі,  
натрос барадою й глядзіць, настаўляючы рогі,

здзіўлена: да што за дзіўное бліскучае йгрышча? —  
гранат, заблудзіўшыся, круціца з шумам ды свішча,  
аж стрэліў маланкаю. Зубр першы раз ва ўсім жыцці  
спалохаўся, ўцёк, каб схавацца ў глыбейшым укрыцці.

Бітва! Дзе? у якой старане? дзесцікі ўсе пытаюць.  
К аружжу! Жанчыны да неба ўжо рукі ўздымаюць;  
так пэўныя ўсе ў перамозе, крычаць са слязамі:  
«Сам бог з Напальёнам, а сам Напальён жа із намі!»

Вясна ты, вясна! Хто це бачыў тады ў нашым kraю,  
вясна незапомнайа ты і вайны і ўраджаю!  
Вясна! хто це бачыў тады, як была ты цвітуча  
травою, і збожжам, і зеллем, людзьмі так бліскуча,  
багата здарэннямі, светлай надзеяй так поўна!  
Я бачу цябе і дасоль, летуценне чароўна!  
У няволі радзіўшысь, скаваны ужо пры спавіцці,  
адну толькі меў я такую вясну ў сваім жыцці.

Сапліцева блізка пры шляху вялізным ляжала,  
кудой з боку Нёману двух важароў прыбывала:  
Язэп Панятоўскі й Вестфальскі кароль Гіронім.  
Узялі часць Літвы ўжо ад Горадні да аж па Слонім;  
тут дадзены войску загад, каб зрабіць адпачынак,  
ды польскі жаўнер неахвотна рабіў той прыпынак;  
наход, што кароль перарваў, палякі наракалі:  
хутчэй маскаля каб здагнаць, былі б рады, казалі.

У месце паблізкім стаў штаб Панятоўскага князя;  
абоз сорактысячна войска ў Сапліцева ўлазе;  
са штабамі тож там стаяць генерал пан Дамброўскі,  
Князевіч, затым Малахоўскі, Гедройц і Грабоўскі<sup>6</sup>.

Ужо позна было, як вайшлі; таму кожны, дзе можа,  
заняці кватэру ў дварэ ці у замку варожа.  
Як толькі загады далі, пастаўлялі дазоры,  
то ўсе расхадзіліся спаць у забраты каморы.  
А з ноччу ўсё сціхла ў дварэ, у абозе і ў полі;  
відацца адно, як бы цепі, так блудзяць патролі,  
і рэдкія бліскі ў абозе распаленых вогнішч,  
чувацца чаргою паролі васільных становішч.

Жаўнеры, важы й гаспадар — то усенька ўжо спала;  
вачэй толькі Войскага сном тым салодкім не брала,

бо Войскі назаўтра бяседу рыхтецца справіць,  
такую, каб ей дом Сапліцаў навекі праславіць:  
сабраліся ж польскаму сэрцу так мілыя госці,  
а кром таго, заўтра вялікія дзве ўрачыстосці,  
касцельнае свята й сямейнае свята таксама.

Трох параў заручыны маюць адбыцца няждана,  
а з вечара ўсім заявіў генерал пан Дамброўскі,  
што хоча, абед каб быў польскі.

Хоць позна, а Войскі  
пяць кухараў хутка з суседства склікае і шпара  
хутчэй завіхацца ля працы, а сам гаспадара.  
У хвартусе белым, **мастак** на кухарскія штуки,  
шляфміцу<sup>7</sup> надзеў, аж па локці закасуе руکі,  
трымае мушыну лапатку і ей адганяе  
той гнюс, што к прысмакам так жадна ляціць, налязае,  
другою рукою, працёршы, уздзеў акуляры,  
з-за пазухі книжку дастаў: там кухарскія чары.

А звалася гэтая кніга: «Кухар дасканалы»<sup>8</sup>.  
І спісана там акурата ўсе спецыялі<sup>9</sup>  
на польскіх сталах; з ёю згодна і граф на Танчыне<sup>10</sup>  
бяседы свае выпраўляў у італьянскай краіне,  
што пана Урбана<sup>11</sup> з іх дзівіўся тады беспрастанку,  
з ей згодна наслія князь Кароль Радзівіл, той Каханку,  
калі у Нясвіжы прымаў караля Станіслава,  
наладзіў такую бяседу<sup>12</sup>, што ейная слава  
дасоль на Літве у народных рассказах трывас.  
Як Войскі з тэй кнігі што ўціле, тады абвяшчас,  
а кухары ўсенька то зараз жа робяць умела.  
У руху нажоў пяцьдзесят, і работа кіпела;  
а кухцікі круціца, бытта бы чэрці, так чорны.  
Нясе адзін дровы, другі саганы ужо поўны  
з віном, малаком; скавароды, катлы наліваюць,  
дым бухае, кухцікаў двос мяхі раздуваюць,  
а Войскі, агонь каб у печы ямчэй распаліці,  
загадуе топлена масла на дровы наліці  
(то, ведама, збытак вялікі багатага дому).  
Падсыпуюць кухцікі ў печ там пукі сухалому,  
другія бяруць на ражны аграмністы пячэні  
валовыя, сарнія, скабы дзікоў і алені;  
а птушак скубаюць, аж пуху зрываша хмуры,  
глушцы там і цецерукі так галеюць, як куры.

Ды мала курэй і было, бо ад гэнай выправы,  
што ў часе заезду зрабіў Сак Дабрынскі крывавы  
на славыны куратнік, як Зоськіна то гаспадарства  
зніштожыў, не кінуўши штуку хация б для лякарства,  
то птушкамі шчэ не магло зацвіцеці нанова  
калісьці так славынае гэтым кругом Сапліцова.  
А мяса ўсялякага быў там вялікі дастатак,  
ўсё, што сабраць удалося і з дому, і з ятак<sup>13</sup>,  
з суседства, здалёку і зблізу, і з лесу ці мала!  
Ну, словам, птушына адно малака не хапала.  
Дзве рэчы, каторых пан шчодры к бяседзе шукае,  
дастатак і штука — абедзве Сапліцава мае.

Усходзіў ўрачысты ўжо дзень Найсвяцейшае Пані  
Красотынай<sup>14</sup>. Пагода цудоўная, час самы рани,  
а неба так чыста паўкола зямлю аблягала,  
як вогнута мора ціхое над ей спачывала;  
шчэ некалькі зор зіхаціць, як бы пэрлы праз хвалі;  
адзіная белая хмурынка з сініе далі  
бліжэй падляціць, і крыло у блакіце нырае,  
як перра анёла-старожы<sup>15</sup>, калі ўцякае  
на неба: начною малітвай людской прытыманы,  
спяшае папасці да ўходу ў нябесныя брамы.

Апошняя зорачка-пэрла на небе тускнел  
і гасне, а неба сярэдзінай лобу бляднел,  
злажыўшыся правай шчакою на захадні цені,  
адтуль смуглавата, а справа ужо у чырвені;  
далей рассуваецца круг, як павека широка,  
й відацца адгэтуль бялок велізарнага вока,  
відацца абводка і зренка — прамень ужо пырснуў  
па зводзе закругленым неба ён выгнуты бліснуў  
і ў хмуринцы белай, бы з золата піка, павіснуў.  
На гэты жа стрэл, як на дзенны сыгнал, вылятае  
вагнёу і ракет мільёны, па свеце шыбае.  
А сонечна вока ўзышло. Яшчэ крышку заспаны,  
дрыжаць залатыя расніцы, раскрыты так рана;  
ў сем фарб блішчыць сонейка запар: сафірнае разам,  
крывавіца разам рубінам і жоўкне тапазам,  
аж зазігаціць найчысцейшым крышталам празрыста,  
затым, як брылянт, гэтак ясна, урэсце вагніста,  
як месяц, вяліка, як зоркі, мігучыя бясконца:  
так небам нязмерным ідзе адзінокае сонца.

Сягонняка прсты народ із усей вакаліцы  
сабраўся яшчэ да ўсходу наўкола капліцы,  
казаў бы на новага цуду чакаў аў'яўленне.  
Ну раз, што народ — ён набожнае меў ухіленне,  
другое — з цікавасці: сёняка у Сапліцове  
збяруцца ў касцеле усе генералы-паноўе,  
героі ўсё славыны, павадыры легіёнаў,  
якіх ужо ведаў народ, шанаваў, як патронаў,  
каторых усенькі тулячки, паходы і бітвы  
былі, як ванэлія нацыянальная Літвы.

Прышло ужо пара 'хвіцэраў і многа жаўнеры;  
народ акружыў іх, глядзіць, ледзь вачом сваім вера,  
што бача сваіх землякоў у мундзерах народных,  
гаворачых польскаю, збройных, свабодных.

Імша пачалася. Не стоўпе касцёлічак гэны  
сабраных, народ становіўся ў траве на калены,  
адкрыўшы галовы, ўглядзаўся на ганак каменны.  
А волас народу, найбольш палавы або белы,  
увесь заласіўся, як збожжа палетак даспелы;  
мясцамі галоўкі дзяўчатаў прыгожа цвіцелі,  
убраныя ў свежыя краскі, у павіны вочы<sup>16</sup>,  
ў расплецены стужкі, прыкрасу касуляў дзяўчоў,  
паміжкі мужчынскіх галоў — васількі або макі.  
Усё поле пакрыўшы пярэсты натоўп разнаякі,  
на голас званка, бы ад ветру павею, схіліўся,  
галовамі нізка, што спелая ніва, скланіўся.

Сягоння сялянкі нясуць на алтар багамаці  
дар першы вясны, пукі зелля з палёў, сенажаці;  
убрана ў вянкі і букеты усё наўкола:  
алтар, абразы, нат званца і ганкі касцёла.  
Падчас толькі раніні ветрык усходні свавольны  
зрывае вянкі і кідае людзём на галовы  
і пахам абдасць, як з кадзіла той дым багамольны.

Калі ж у касцеле было па імшы, па казанні,  
то вышаў, старшэйши павагай у гэтым сабрауні,  
стары Падкаморы, маршалкам павету абраны,  
а выбар зрабілі сканфедэраваныя станы<sup>17</sup>.  
Ен меў ваяводскі мундзэр: жупан, золатам шыты,  
кантуш градытуравы<sup>18</sup> з фрэнзляй, паяс на ім літы,

пры ім карабэля вісіць з галаўнай яшчуроўтай;  
а шыя вялікаю шпількай блішчыць брылянтовай,  
і канфедэрата на ім жа бялюсенька-бела,  
і белая чапліна кітка на шапцы тырчэла  
(то толькі на фэст надзяеца та кітка багата  
із чапліх чубоў: кожна перайка варта дуката).  
Вось гэтак убранны, на ўзгорра ўзышоў прад касцёлам;  
сяляне, сялянкі, жаўнеры стаўпіліся колам.  
Ен кажа:

«Браточкі! казаў ужо ксёндз на амбоне,  
што Напалеон, прывярнуўшы свабоду Кароне,  
цяпер усей Польшчы й Літоўскому княству вяртае;  
вы чулі, што пастанаўляе урад наш ухвалы <sup>19</sup>,  
ўжо універсалы на вальны на сойм <sup>20</sup> рассылае.  
Я маю сказаць пару слоў усяго да народу  
аб тым, што к сямейству Сапліцаў тут мае нагоду,  
к тутэйшым паном.

Хіба помнє уся вакаліца,  
што тут нарабіў той памершы — пан Яцка Сапліца;  
аднак калі знаюць ягоны грахі ўсе ў павеце,  
то час і заслугі таксама абвесціць па свеце.  
А нашага войска прысутныя тут генаралы  
усё расказалі, які быў нябожчык удалы.  
Не быў (як казалі) пан Яцка памёршы у Рыме,  
жыццё адмяніў сваё толькі, і стан свой, і імя,  
за віны ж старыя, што проці Айчызны і бога,  
сплациў ён дзяламі геройскімі, жыў дужа строга.

Калі пад Гунліндын <sup>21</sup> Рышпанс, генарал знамяніты,  
збіраўся ў адход, баючыся, што будзе лабіты  
(не ведаў таго, што Князевіч к яму паспяшае),  
то Яцка, Чарвяк, на мячы, на штыкі не зважае,  
праз войскі з пісьмом ад Князевіча йдзе да Рышпанса,  
каб стойка стаяў, бо змянілася на лепшае шанса.  
У Гішлані пасля, калі тамака нашыя ўланы  
бравурна ўзялі Сама-сьерры <sup>22</sup> хрыбет шанцаваны,  
ён побач з самым Казятульскім быў ранен два разы.  
Затым разнасіў даручэнні і тайны наказы,  
і бегаў па розных старонках настрой спазнаваці,  
таварыстыў ў змовы патайна вязаць, закладаці;  
урэшце, ў Сапліцеве, ў родным кутку, затрымаўся,

гатовіў паўстанне, ў заездзе пагіб, не даждаўся.  
Якраз да Варшавы аб смерці ягонай вядомасць  
ірышла ў ту хвіліну, калі імператар ягомасць  
яго наградзіў за старыя дзяллы, за вайсковы:  
дык знак кавалераўскі Лег'і.яму Ганаровай.  
Дык вось жа, прымаючы гэта усё пад увагу,  
тримаючы дадзену мне ваяводскую ўладу,  
усім авбяшчаю сваёй канфад'рацкаю «ляскай» <sup>23</sup>;  
што Яцка і службай сваей імператарскай ласкай  
змыў пляму інфамії <sup>24</sup>, вернен да чесці,  
між правых <sup>25</sup> ізноў патрыётаў заходзіцца ўрэшце.  
А хто бы пасмеў на Сапліцаў на горы радзінны  
ўзвадзіці старыя, цяпер ужо змытыя, віны,  
пад кару такі пападзе за няпраўны дакоры,  
па статуту будзе запісан у суд, без разбору:  
ці рыцар, ці ўшляхчаны хто: gravis maculae notaes <sup>26</sup>,  
няславу кідаць на другіх каб пазбыцца ахвоты;  
а дзеля таго, што цяперака роўнасьць признана,  
дык сцігуе трэці артыкул мяшчан і сялянаў.  
Прысуд маршалкоўскі адразу пан пікар умесце  
у актах сваёй генеральнасці <sup>27</sup>, возны абвесце.

А што да крыжа Ганаровае Лег'і, справа  
такая: хоць крыж не паспей, ды не зменшала слава.  
Каб Яцку яго даручыць, мне было б дужа міла;  
на жаль! красавацца крыжком можа толькі магіла,  
павешу яго на тры дні, а затым можна зняці  
й павесіць ужо у калліцу у дар багамаці».

Так скончыўши, ордан дастаў Падкамор з пакрывала  
й павесіў на скромным крыжы тэй магілы памалу  
ў какарду увязану стужачку ярка-чырвону  
й крыж белы звяздзісты, што меў залатую карону.  
Ад сонца касулькі звяззі заяснелі мігава:  
як водбліск астатні зямной пана Яцкавай славы.  
Тым часам народ «Анёл-Панскі» <sup>28</sup> гавора на лямант,  
каб грэшніку быў супакой на век вечны і аман!  
Гасцей і сялян грамаду пан Суддзя абхаджае,  
усіх да Сапліцева ён на бяседу спрашае.

На прызбе ля дому тым часам заселі два старцы,  
а мелі яны пры каленях мядку два паўгарцы.  
У сад углядаюцца, дзе міжы макам цвітучым

улан, як падсоўнік, стаяў ў каўпаку у бліскучым,  
з залочанай бляхай і з пеўня пяром, пры паненцы.  
А тая паненка ў зялёнай, як рута, сукенцы  
свае вачаняты, як браткі, блакітныя гэткі,  
к хлапцу падымае; дзяўчатаы; збіраючы кветкі  
ў гародзе далей, адвярталі зумысяла галовы  
ад пары ўлюблёнаі, каб ім не мяшаці размовы.

А старцы мядок папіваюць, з кары табакерай  
частуюца ўсё і гавораць так згоднай манерай:

«Ну, так то, Пратазанька мой»,—кажа Ключнік  
Гярвазы.

«А так то, Гярвазанька мой»,—кажа Возны Пратазы.  
«Так, так!» — паўтаралі і ў такт галаюю ківалі.  
Аж Возны прарваў то ківанне і кажа дарэчы:  
«Што скончыцца дзіўна працэс наш, таго не пярэчу.  
Бывалі на гэта ў прыклады; я помню працэсы,  
дзе горшыя, як міжы намі, бывалі экспесы,  
аднак інтэрцыза<sup>29</sup> усенькі пакончыла клопат;  
вось так пагадзіўшыся з Борзагатымі Лопат,  
а род Крапштулёў із Купсцямі, Путрамант з Піктурнай  
і так з Адынцамі Мацкевіч, з Квілецкім Турна<sup>30</sup>.  
Ды што гаварыць! Гэта ж мела і Польшча замешкі  
з Літвою, гарэйшыя, як із Сапліцам Гарэшкі,  
аднак як пайшла ў галаву да па разум Ядвіга<sup>31</sup>,  
то так без судоў абышлася усенька інтыгі.  
То добра, як ёсьць у старонак дзяўчатаы ці ўдовы  
на выхадзе: зараз табе кампраміс і готовы.  
Звычайна трывае працэс пайдайжэй з духавенствам,  
калі каталіцкае, ці з найбліжэйшым радзімствам,  
таму што тады нельга справы пакончыць жанімствам.  
Так Ляхі із Русамі ў спорах бясконцых, бясплодных,  
бо з Леха і з Руса паходзяць, з братоў дваіх родных;  
з ксяндзамі крыжакамі многа працэсаў жа мела  
Літва, аж пакуль у канцы іх не выграў Ягела<sup>32</sup>.  
Урэшце, цягнуўся так доўга ў працэс гэны знаны,  
ў каторым цягнуўся з Рымшамі дамініканы,  
аж выграў яго паўнамоцнік кляшторны, ксэндз Дымша;  
адкуль паговорка: вялікши пан бог, як пан Рымша;  
а я ўшчэ дадам: лепшы мёд за Цызорык бывае».   
Тут к Ключніку палугарцоўкай сваей прапівае.

«А праўда то, праўда! — адкажа Гярвазы ўзрушоны,—  
і дзіўныя лёсы і гэтае нашай Кароны,  
і нашай Літвы! Гэта ж так, як муж з жонкаю — пара!  
Бог луча ўсё, але дзеле чартоўская мара!  
Ах, браце Пратазы! што вочы убачылі нашы!  
То ж гэта да нас прыбылі во ізвоў караняшы!  
Калісці служыў з імі ѹ я, як былі канфед'раты;  
а помню я добра: то хлопцы ўсё зухаваты!  
Ах, каб гэта Столынік дажыўшы вось так да сягоння ж!  
О, Яцка!.. Ды годзе — міпулага ўжо не здагоніш!..  
Сягоння Літва із Каронай злучаеца згодна,  
то значыцца, згладжана, згождана ўсё ўсенародна».

«А дзіўна і тое,— прамовіў Пратазы,— аб Зосі,  
каторай рукі пан Тадэвуш цяперака просе,  
прад годам была варажба, як бы знак які з неба!»  
Гярваз перабіў: «Паннай Зофіяй зваць яе трэба,  
ужо не малая, не трэба вадзіці за ручку,  
к таму з дыгнітарскай крыўі, то ж то Столыніка ўнучка».  
«Дык вось жа,— капчае Пратазы,— то знак быў прарочы  
аб лёсе яе, а я бачыў на собскія вочы;  
прад годам у свята тут нашая чэлядзь сядзела  
з мядком, ажно бачыма: баць! — і з падстрэшша зляцела  
дваіх вераб'ёў, знаць самцоў, дзеручыся, як зверы;  
адзін, што крыху маладзейшы, пад горлам быў шэры,  
а чорны другі — і давай па падворку у пыле  
скубацца, куляща, што проста зямлю нат парылі.  
Глядзэм, ажно слугі з сабою пашэптуюць нешта  
і кажуць: хай шэры — Сапліца, а чорны — Гарэшка;  
і так, колькі раз той шарак на вярху быў шчасліва,  
крычэлі: Сапліца ура! а Гарэшкі труслівы!  
як чорны жа ходаў, кричэлі: Папраўся, Сапліца!  
паддацца магнату для шляхціца, брат, не гадзіцца!  
І так смеючыся, чакаем бітвы тэй развязкі;  
аж Зосенька, літасцю знята ці з ласкі,  
падбегла ў рукою ваякаў накрыла; задзёры  
ў руцэ яшчэ біліся так, што ляцелі з іх пёры,  
заўзятасць такая была у маленечкім ліху.  
На Зосю тут гледзячы, бабы казалі паціху,  
што, пэўнe, дзяўчыны такое ужо прызначэшце:  
пакончыць старое між двух семействоў скалачэнне.  
А бачу сягоння, што праўдачку бабы казалі.

Хоць праўда, што Графа у гутарках тых намячалі,  
а не Тадавуша...»

А Ключнік таму не пярэча:  
«Ці мала дзіўнога, ўсяго не спазпайш, чалавеча!  
І я расскажу адну рэч, хоць не гэтаку чудицу,  
як та варажба, але ўсё ж да цыямлення трудну.  
Даўней быў бы рады я ўсеньку Сапліцаў сямейку  
у лыжцы вады утапіць, адно толькі Тадэйку  
чамусь палюбіў; сам не ведаў, чаму — спадабаўся!  
Бывала, ўважаю, як з мальцамі ён задзіраўся,  
скартуе усіх; колькі раз прылятаў ён да замку,  
я ўсё падбухторываў мальца ў баёвым напрамку.  
На ўсё быў дасціпны: ці то галубоў выдзіраці  
на вежы, ці то емялу на дубе абарваці,  
злупіці варонне гнядзо з найвышэйшае хвоі;  
я думаў: радзіўся хлапец пад шчаслівай звяздой, і  
адно мне бывала шкада, што ён з роду Сапліца!  
Не думаў, што можа з маею паненкай жаніцца  
і быць майм панам на замку. А ўжо заручоны...»

Спынілася тутака гутарка, п'юць задумлёны,  
чуваць толькі часам кароткія іхныя сказы:  
«Так, так, пан Гярвазы». — «Так, так, пан Пратазы».

Та прызба ля кухні, каторае вокны стаялі  
расчынены насцеж і дым, як з пажару, шыбалі,  
аж тутака з дымных клубоў, як галубачка бела,  
кухмістара шапка-шляфміца ураз забялела,  
і Войскі праз кухні вакно, па-над старцаў галовы  
во выткнуў сваю галаву, моўкі слухаў іх мовы,  
урэшце падаў ім бісквітаў на сподку фільжанкі  
і кажа: «Цяпер закусіце мяドок свой, мапанкі.  
І я расскажу вам таксама гістор'ю цікавую спору, што мог бы ён меці развязку крываву,  
калі у лясох налібоцкіх гайсаў і паласваў  
Райтан і там выдумаў штуку на князя Дынассу.  
За гэнную штуку без мала не страніў здароўя,  
а як я паноў пагадзіў, расскажу вам, паноў» —  
ды Войскага повесці кухары тут перарвалі:  
каму ён сервіз загадае стаўляці, пыталі.

Так Войскі пашоў, а старыя, зачэрпнуўшы мёду,  
задуманы вочы звярнулі у глыб агароду,

дзе бравы улан гаварыў з парабонай сваёю.  
Далонь яе ўзяўшы улан сваёй левай рукою  
(а правая на тэмляку<sup>33</sup>, бо быў ранен, відацца),  
такімі славамі пачаў у дзяўчыны пытацца:

«Зофія, ты мусіш канешне мне гэта сказаці,  
пакуль не заменіш пярсцёнкаў, я мушу то знаці.  
То мала, што прошлай зімою была ты гатова  
ўжо даці мне слова! Тады не прыняў твайго слова,  
не бачыў вагі у такім у прымушаным слове!  
Тады прыбываў дужа коратка я ў Сапліцове,  
не быў так пусты, каб звадзіці сябе пракананием,  
адным што пагледам збудзіў у табе я каханне.  
Я не фанфарон і хацеў бы заслугай уласнай  
зыскаць тваё сэрца — хоць доўга, абы не напрасна.  
Цяпер ты ласкавая слова сваё паўтарыці;  
ды чым жа на ласку такую я ўмеў заслужыці?  
А мо' не сардэчна склоннасць цябе прыцягае,  
а толькі што цётка і дзядзька цябе намаўляе?  
Замуства — то, Зосенька, справа вялікае вагі!  
Свайго толькі сэрца пытайся, ніякай павагі  
у гэтым не слухай, ні грозъбаў якіх, ні намоваў.  
Калі да мяне ты не чуеш нічога такога,  
то можам заручыны нашы яшчэ адкладаці,  
вязаць тваёй волі не буду, магу пачакаці.  
Паспеху няма, да таго ж загадана мне ўчора  
застацца інструктарам тут, у Літве, пакуль хвора  
рука не паправіцца, не зажыве мая рана.  
І што ж ты адкажаш на гэта мне, Зоська кахана?»

Адказуе Зося, ўздымаючы вочы нясмела:  
«Не помню ўжо добра того, што даўней праляцела;  
а ведаю, ўсе так казалі, што замуж міе трэба  
ісці за Васпана. Згаджаюся з воляю неба  
і старэйшых я заўжды». Спусціўшы затым свае вочы,  
прыбавіла: «Перад ад'ездам (як Пан щчэ ахвочы  
успомніць), калі ксёндз Чарвяк паміраў у начнью  
ту буру, то моцна нас Пан шкадаваў, не адну і  
слязу прараніў. Тыя слёзы стаяць пастаянна  
мне ў памяці, і шчыра скажу: з таго веру я ў Пана,  
што любіш мяне. Калі пацеры ўвечар ці зрана  
за вас гаварыла, то так прад маймі вачамі  
Тадэвуш стаяў із вялікімі тымі слязамі.

К зіме Падкаморына ехала неяк да Вільні,  
з сабою й мяне ўзяла, я тужыла так пільне  
усё да Сапліцава, ў гэты маленъкі пакойчык,  
пры століку дзе мы спаткаліся з Панам аднойчы  
й рассталіся после. Не ведаю, скуль і ўзялося:  
та думка аб вас, як расада, засеяна ўвосень,  
праз цэлую зімку у сэрцы майм каранела,  
што так, як казала, няспынна я ўсё летуцела  
аб гэтым пакойчыку, нешта мне сэрца шантала,  
што Пана спаткаю ізноў тут, і праўда — спаткала.  
Вось, маючи ў думках, бывала, пра то заплялася  
і ў гутарцы часта — было то у запусным часе;  
дзяўчата смяялісь, казалі, што я закахана;  
да ўжо ж: як каго і люблю, то хіба толькі Пана».

З такога прызнанія ў каҳанні Тадэвуш быў рады,  
сціснуў, пад руку яе ўзяўши, і вышлі із саду  
у дамскі пакой; гэта быў жа пакойчык той самы,  
ў каторым Тадэвушка прад дзесяцьмі жыў гадамі.

Цяпер там заняты быў Рэнт, цудоўна убранны,  
ухаджаваў каля сваей нарачонае дамы,  
улёт падаваў ей там розны сыгнеты<sup>34</sup>, ланцужкі,  
бутэлечкі, слоікі, і парашочки, і мушки;  
вясёл, на сваю маладую глядзіць трывумфальна,  
а то ж маладая канчае рабіць гатавальню<sup>35</sup>:  
прад люстрам пыталася рады у грац'яў-багіняў;  
круцілася многа пры ёй пакаёвых 'хмістрыняў:  
жалезкай адны завіваюць сій косы ў пярсцёнкі,  
другія стаяць на каленках, майструюць фальбонкі.

Калі гэтак Рэнт із дамай сваей забаўляйца,  
стукнуў раптам кухта ў вакно, што угледзелі зайца!  
Як выскачыў заяц, шмыгнуў сенажацій, лазою  
і, ўскочыўши ў сад, між гароднінай там маладою  
сядзіць; яго выстрашиўшы лёгка з расадніку можна  
й цкаваць, як паставіць хартоў па пярэмым нарожны.  
Асэсар бяжыць і за шыю Саколку ўжо смыча,  
і Рэнт за ім паспяшае, Куртатага кліча.  
А Войскі абодвух з хартамі паставіў пры плоце,  
а сам ідзе ў сад: і лапаткаў мушынай калоце,  
і свішча, і пляскае, звера страшэнна трывожа;  
нацкоўшчыкі кожны трymae харта на аброжы,

паказуюць пальцам, адкуль мае заяц той рушыць,  
і смокаюць сціх; сабакі наставілі вуши  
і выткнулі морды на вецер, дрыжаць нецярпліве,  
як бы дзве стралы на адзінай цяціве.  
«Пыф! — Войскі ускрыкнуў, і заяц шмыгнуў із-пад  
плоту

на луг, а харты уздагонку, і без абароту  
Сакол і Куртаты няшчаснага ўжо ачапілі  
адразу з абодвух бакоў, як два птушыны крыллі,  
і зубы, як кіпці, яму у хрыбет утапілі.  
І енкнуў зайчына, бы та навародна дзяціна,  
жалосна! Нацкоўшчыкі бегам, ляжыць ён без духа,  
харты ж яму белую поўсць вырываюць з-пад бруха.

Нацкоўшчыкі гладзяць сабакаў, а Войскі дзялецкі,  
дабыўши тым часам з-за пояса ножык стралецкі  
і ножкі абрэзаўши, кажа: «Вось роўну адправу  
дастануць сабачкі, здабылі бо й роўную славу,  
сягоння іх роўная хіжасць і роўная праца;  
дык варты палац пана Паца, а Пац варт палаца<sup>36</sup>.  
Нацкоўшчыкі варты хартоў, а харты паноў варты.  
І гэтак во скончыўся спор ваш даўгі, не на жарты;  
вы ў споры й закладзе мяне за Суддзю аbabrali,  
прысуд выдаю свой: абодва паны не прагралі.  
Заклады назад я уласнікам іхнім вяртаю,  
а вы падпішэце і згоду, як трэ' па звычаю».  
Дык тыя звярнулі к сабе распагоджаны ліцы  
і, доўга раздзелены спорам, злучылі правіцы.

А ж Рэнт азваўся: «Стайліяў я каня з панарадам  
да ўшчэ апісаўши быў перад земскім урадам,  
што гэты во персцені Суддзі пакідаю ў залог жа;  
а рэч, што пайшла у заклад, то вярнуцца не можа.  
Дык персцені няхай жа Пан Войскі на памятку прыме  
і кажа на ім сабе выбіць альбо сваё імя,  
альбо, як захоча, Грачэхаў гярбоўны аздобы;  
крываўнік шчэ гладкі, а золата добрае пробы.  
Цяпер жа уланы каня у язду хоць забралі,  
ды зброя пры мне засталася, яе кожны пахваліць,  
што дужа выгодна й трывала, хароша, як цацка:  
кульбачка вузкая, па модзе турэцка-казацкай  
наперадзе куля, а ў ёй дарагое каменне,  
з рубронту<sup>37</sup> падушачка, што высцілае сяджэние.

На лук калі ўскочыш, не то што на нейкую дошку:  
між куляў сядзіш на пушку так выгодна, бы ў ложку;  
галёпам калі як прыпусціш (тут Рэент Балесты,  
каторы любіў, як то ведама, розныя жэсты,  
расставіўши ногі, як бы на каня уссядае,  
і пібы галёпам ляціць, усім целам ківае).

Галёпам калі як прыпусціш, блішчыць ад папонкі,  
як золатам, б'е ад каня па абедзве старонкі,  
бо фрэнзелькі золатам гусценька так накрапляны,  
шырокі страмёны сярэбранны ды пазлачаны;  
а на рамянёх мунштука ў броці для прыкрасы  
набліскуюць гузікі гожа з перловас масы,  
ў нагрудніку месяца вісіць там у форме Лялівы <sup>38</sup>,  
то ёсь маладзік. А ўсенечкі спрат асаблівы,  
здабыты (як вестка нясе) у баі падгаёцкім <sup>39</sup>.  
на неякім шляхціцы турку і дужа важнецкім,—  
прымі, Пан Асэсар, хай сведча маю пашаноту».

Адкажа Асэсар, вясёл з усяго абароту:  
«І я ж то калісьці ад князя Сангушкі мне даны  
паставіў закладам нашынікі два, выкладаны  
харошим ящчурам і з колцамі з шчырага злота,  
і смыч той, із шоўку весь тканы, якога работа  
так дорага, як і камень, на смычы тым што свеце.  
Хацеў, каб у спадку па мне то дасталі бы дзеци:  
напэйне, дзяцей буду мець, бо сягоння жанюся;  
аднак жа, Пан Рэент, я нізка табе пакланяюся  
і прашу, каб прыняў ты мой спрат за багатую збрую  
сваю у замену, на памятку спрэчкі, якую  
ганорна канчаем цяпер, хаць даўгімі гадамі  
вялі між сабой. Няхай згода цвіце паміж намі!»

Утраёх тады жыва вярталіся разам да хаты  
абвесціць, што скончыўся спор Сакала із Куртатым.

Казалі, што гэнага зайца пан Войскі ля дому  
тайком гадаваў і пусціў у садок пакрыёму,  
згадзіці каб споршчыкаў лёгкай дабычай прыемнай.  
Зрабіў гэтую ўсенькую штуку стары так таемна,  
што лёгка зусім ашукаў ён усё Сапліцова.  
Хаць кухцік праз колькі гадоў і шапнуў пару словаў,  
Асэсара з Рэентам каб скалаціці нанова,

дых толькі ж дармо так на хортавы гонар замерыў,  
стары запярэчыў, а кухце ніхто не паверыў.

Бяседы чакаючы, госці, сабраўшыся ў залі  
вялікай у замку, наўкола стала размаўлялі,  
калі пан Суддзя у мундзерах вайводскім уходзе  
ды пана Тадэвуша ў Зосю з сабою выводзе.  
Тадэй сваю леву руку к галаве падымае,  
начальства сваё так ваенным паклонам вітае;  
а Зоська, спусціўши паглед на зямлю, чырванела,  
аднак жа гасцём пакланілася дзыгам умела.)  
(Тальменаю хораша дзыгачь была навучона.)  
Хаць на галаве яна мела вянок нарачонай,  
убор астальны быў той самы, ў якім у капліцы  
складала свой сноп веснавы багамаці дзявіцы.  
Ізноў для гасцей яна зелля сноп новы нажала;  
аднай рукой краскі і травы з яго раздзяляла,  
другой на галоўцы бліскучы свой серп папраўляла.  
Важы бралі краскі, цалуючы ручку удала;  
і дзыгала Зося ізноў ды ішоў паланела.

Аж раптам Князевіч за плесчы узяў яс смела,  
па-бацькоўску пацалаваўши у лобік дзяўчынку,  
паставіў на стол, так падняўши уверх, як пярынку.  
І пляснулі ўсе у далоні і ўскрыкнулі: «Брава!»,  
захоплены Зосі прыгожасцю, ўсенькай паставай,  
найболей жа ўборам яе тым літоўскім, прастацкім:  
бо для важкоў, што ў жыцці тым сваім у туляцкім  
так доўга блудзілі па розных краёх на чужынне,  
прыцяг меў вялікі народны убор на дзяўчынне,  
бо прыпамінаў ім і іхны гады маладыя,  
й какашне; без мала што не са слязамі старыя  
вяякі з цікавасцю стол грамадой абступілі,  
каб вочы ў галоўку вышэй падняла бы, прасілі  
адных; крыху павярнуцца наўкола — другія.  
Дзяўчына саромліва той абарот вылаўняе,  
а вочы аднак жа рукамі усё засланяе.  
Тадэвуш глядзіць, паціраючы рукі, так рады.

А вышла ў тэй сукні яна ці то з нечай парады,  
ці ведала гэта інстынктам (дзяўчына згадае  
чуцём заўсягды, што да твару яе прыпадае),  
даволі, што злаяна сёння была ад Тальмены,

у першы то раз у жыцці, за упор свой нязменны,  
не хочучы модных убораў, і вымагла плачам,  
што так і пакінулі дзеўку у строі прастачым.

Сладнічка даўгая і бела; сукенка каротка  
з камлёту зялёнага з гожай ружовай абводкай.  
Гарсэцік зялёны, ружовыя стужкі даўгія  
шнуруюць яго у пружочки ад нізу да шыі,  
і туляцца грудцы пад ім, як пад лісцем пучочки,  
бялеюць ад плеч рукавы беласнежнай сарочкі,  
як крылі матыллі уздутыя, к лёту узнятые,  
пакорпаны<sup>40</sup> ля далані, гожа стужкай апяты.  
Абціснена шыя таксама сарочкай вузкою,  
каўнерык завязаны жычкаю (стужкай такою).  
Завушніцы з костачак вішні адроблены штучна,  
вырэзываў іх Сак Дабрынскі мастиака і зруча  
(два сэргы гаручыя, і два прабівалі іх гроты,  
а даны, як Сак удаваўся да Зосі ў залёты);  
вісіць на яе каўніры два шнурочки бурштыну,  
а на галаве зеляннее вянок размарыну.  
Істужкі ад косаў на плечы яна папусціла,  
а жнейкаў звычаем сабе на чало узлажыла  
сярпачак крывы, свежым жаццем травы шліфаваны,  
бліскучы, як той маладзік над чалом у Дыяны<sup>41</sup>.

Усе хваляць і пляскаюць. Толькі адзін з афіцэраў  
дабыў з кішані свой партфель із пластамі папераў,  
раскліаў, алавік завастрыў, у губах пакумячыў,  
на Зосю глядзіць і рысуе. Суддзя, ледзь убачыў  
прылады к рысункам, пазнаў рысавальца самога:  
палкоўніцкі, праўда, мундзэр адмініў яго многа,  
багаты палеты, сапраўдна уласная міна,  
пачэрнены вусік, гішпанка — хароши мужчына!  
Падскочыў і кажа: «Як маешся, Ясьневяльможны  
Пан Граф! хоць ваяка — малярскі прылад падарожны!»  
А быў гэта Графіч папраўдзе. Жаўнерам нядава  
ды маючи дужа вялікі даходы, ён спраўна  
і коштам сваім цэлы полк кавалерскі паставіў  
і зараз у першай бітве сваё імя праславіў,  
палкоўнікам сёння яго Напальён імяне;  
Суддзя, прывітаўшыся з Графічам, з рангай, віншуе,  
ды Граф і не слухае; гэтак заўзята малое.  
Тым часам выходзе і пара друга нарачона:

Асэсар, нядава цара, а цяпер Напальёна  
ўжо верны слуга; меў жандармаў аддзел у камандзе  
й, хоць дваццаць гадзін усяго быў на ўрадзе,  
надзеў ужо сіні мундзэр, што меў польскі аблогі,  
ды шаблю крыную юзвіні і званіў у астрогі.  
А побач паважна ступала ягона қаханка,  
убраная стройна: то Тэкля была, Грачашанка;  
Асэсар даўно ўжо пакінуў к Тальмене залёты  
і, каб шчэ макнай пакараці какеткі пустоты,  
да Войшчанкі хутка звярнуў свайго сэрца журботы.  
Не надта была маладая, ўжо блізка пайвеку,  
ды добрая і гаспадыня, і друг чалавеку,  
й пасажная, бо кроме спадчынай вёскі нядрэнай  
шчэ сумкай із дару Суддзі павялічыла вена<sup>42</sup>.

А трэцяе пары дармо дужа доўга чакалі.  
Суддзя нецярлівіца, шле ўжо слуг, каб шукалі.  
Вяртаюцца ѹкажуць, што той малады нарачонік,  
пан Рэент, палюючы зайца, згубіў свой пярсцёнік,  
шукае па лузе цяпер, а яго маладая  
яшчэ прыбіраецца; хоць і сама паспяшае,  
і хоць памагаюць жа ей пакаёвы кабеты,  
ніяк не магла шчэ закончыць сваей туалеты;  
ледзь будзе гатова яна на гадзіну чацвёрту.

# Быліца дванаццатая



КАХАЙМАСЯ

## ЗМЕСТ

Алошняя старапольская бяседа.— Архісервіз<sup>1</sup>.— Аб'ясенне яго фігур.— Ягоныя рухі.— Дамброўскі абдараваны.— Першы ўрадовы акт Тадэвуша пры абняці маёнтку.— Канцэрт над канцэртамі.— Пала-нез.— Каҳаймася.

У канцы дэверы залі во насцеж із трэскам адпёрты.  
Пан Войскі у шапцы ўвайшоў з галавою задзёртай;  
ні з кім не вітаеца й сесць прыстале не сяде,  
бо Войскі у новым характары тут выступае,  
маршалкам двара. З булавою, адзнакай ураду,  
і тэй булавою чародна, як майстра абраду,  
паказуе ветла мясцы і гасцей усіх садзе.

На сам-перш галоўнай ўсяго ваяводства уладзе  
пачэснае крэсла Маршалку дае, Падкамору:  
з сланёвай касцёй, аксамітнае — дзеля ганору;  
а з правага боку пры ім генарал, пан Дамброўскі,  
налева заселі Князевіч, пан Пац, Малахоўскі,  
між іх Падкаморына, далей жа іншыя пані,  
паны, афіцэры і розная шляхта й зямляне.  
Мужчыны й жанчыны па пары на змену у радзе  
займаюць парадкам мясцы, дзе іх Войскі пасадзе.

Суддзя, пакланіўшыся, хутка гасцей пакідае,  
сляян грамаду частаваець на падворку бо мае.  
Сабраўшы іх там за сталом, на дэве стаі даўжэнным,  
сеў сам ён на гэтым канцы, а клябан аж на гэным.  
Тадэй жа і Зося зусім да стала не прыселі,  
заняты пачосткай сляян, яны ходзячы елі.  
І так маладыя (звычай спракавечнага роду)  
на першай бяседзе прыслужуюць самі народу.

А госці тым часам, патраваў<sup>2</sup> чакаючы ў залі,  
усе са здзіўленнем вялізны сервіз аглядалі,

каторага быў дарагі і мэталь і работа.  
Легенда казала, што князь Радзівіл, той Сірота<sup>3</sup>,  
яго заказаў у Венецыі адумыслову,  
аздобы ж паводле тутэйшае думкі, краёвай.  
Сервіз быў забраны пасля ў часе войнаў тых шведскіх  
і неяк затым перайшоў аж у дом у шляхецкі,  
сягоння сяродак стала ён займае вясёла  
вагромністым кругам у відзе карэтнага кола.

# Быліца дванаццатая.

КАХАЙМАСЯ!

## ЗМЕСТ

Алошняя старапольская бяседа.— Архісервіз.— Аб'ясенне яго фігур  
і ягоныя рухі.— Дамброўскі абдараваны.— Першы ўрадовы акт Тадэвуша  
при аблучце маёнтку.— Канцэрт над канцэртамі.— Пала-нез.— Каҳаймася

Іхнай дэвера залі во насцеж із трэскам адпёрты.  
Пан Войскі: у тунікі ўласною галавою задзёртай;  
ні з кім не вітаеца і сесць прыстале не сяде,  
бо Войскі: у новым характары тут выступае,  
маршалкам двара. З булавою, адзнакай ураду,  
і тэй булавою чародна, як майстра абраду,  
паказуе ветла мясцы і гасцей усіх садзе.  
Ч-сал-пры галубінай дзело вядоўніць чадзе  
пачэснае крэсла Маршалку дае. Падкамору

Сервіз ада дна і аж да берагоў быў наліты  
і белымі пенкамі, і цукрам, бы снегам спавіты:  
то значыцца, так прадстаўляў выгляд краю зімовы.  
У сярэдзіне самай чарнеецца бор вараннёвы<sup>4</sup>,  
пры ім па бакох стаяць хаты і вёскі й засценкі,  
а стрэхі пакрыты шаронам з цукровае пенкі.  
А на берагох жа начыння стаяць для аздобы  
малыя надутыя із парцэляны<sup>5</sup> асобы  
у польскіх уборах; бы тыя артысты на сцэне,  
яны выглядаюць, казаў бы, даюць прадстаўленне;  
жэст дужа выдатны, а іхныя барвы<sup>6</sup> дзіўныя,  
ну, голасу толькі няма, ў астальным як жывыя.

«А што прадстаўляюць?» — пыталіся госці цікаве.  
Тут Войскі падняў булаву сваю й гэтак во праве  
(тым часам гарэлку даюць прадядой наукола):  
«А з дужа Масцівых Паноў Дабрадзеяў дазволам,  
што тутака бачыце многа фігур, як аздобы,  
то польскага сойміку гэта гістор'я як асобы:  
нарады і галасаванне, трумфы і звады;  
так сцэну адгадую й вам аб'ясніць дужа рады.

Направа мы бачым во шляхты вялізную гранку<sup>7</sup>,  
відацца, спрасілі прад соймікам іх на гулянку.  
Во столік накрыты, гасцей аніхто ж і не садзе,  
стаяць так у кучках, і кожная кучка штосьць радзе.  
А глянь, сярод кожнай стаіцы па адным чалавеку,  
з каторага вуснаў адкрытых, паднятых павекаў  
і рук неспакойных відацца — аратар, тлумача,  
і пальцам выводзе, і на далані нешта знача.  
Прамоўцы, відаць, захваляюць сваіх кандыдатаў,  
пазнаеце з мін слухачоў, хто з якім рэзультатам.

У групе другой шляхта слухае лільне, зважае,  
той, рукі за пояс заткнуўшы, вушшу настаўляе,  
а той з даланёй пры вушох моўчкі круце ўсё вусы,  
відацца, што цягне прамова яго на спакусы.  
І рады аратар, бо іх за наверненых мае,  
і гладзе кішэнь, бо у ёй ужо крэскі трymае.  
Затое у трэцій вун групе інакшай справа:  
за полы хапае аратар налева, направа.  
Пагляні вырываюцца, йдуць на бакі науцекі,  
а тут во ад злосці слухач ледзь не покнецца нейкі!  
Гразіць кулакамі ѹ прамоўцы губу затыкае:

аратар праціўніка, знаць, пахваліў — не стрымае!  
Другі вун, як бык той, свой лоб пахіліўши, трymае,  
казаў бы, аратара возьме ўжо зараз на рогі;  
вун тыя схапілі за шаблі, а тыя — у ногі!

Адзін між кучкамі шляхціц стаіць, маракуе,  
відаць, чалавек бесстаронны, баіца, мяркуе.  
Цаць крэску каму? ён не ведае і сумнявайца,  
пытаецца лёсу, наставіў вялікія пальцы  
і, вочы зажмурыўши, ногцем у ногаць во мера,  
відацца, што крэску сваю кабале ён павера.  
Як пальцы спаткаюцца, дасць тады афірматыву<sup>8</sup>,  
калі ж размінуцца, то кіне тады негатыву<sup>9</sup>.

Налева тут іншая сцэна: то залія кляштору,  
тым часам абвернена ў залю шляхецкага збору<sup>10</sup>.  
Старэйшыя радам на лавах, а хто маладзейшы,  
стаяць; заглянуць у сяродак яны цікавейшы:  
стаіць там маршалак, вазон<sup>11</sup> у руках ён трymае,  
падлічуе галкі, што шляхта вачмі пажырае.  
Во вытрас апошнюю; возныя рукі ўздымаюць,  
імя абабранага ўрадніка так абвяшчаюць.

Адзін толькі шляхціц на згоду агульную дмухне.  
Акном галаву сваю выткнуў з кляшторнае кухні,  
і глянцы, як вылупіў вочы, ўзіраецца смела,  
разявіўся — з'есць, моў бы, хocha сабранне то цэла.  
Ну, лёгка згадаці, што шляхціц той выкрыкнуў: «Veto!»<sup>12</sup>  
Пабачце, як да калатні паслужыла ім гэта:  
ўжо ціснуцца ў дзвёры натоўпам, відацца, да кухні,  
схапілі за шаблі, крывавая бойка там бухне.  
А вунака на калідоры, панове, ўважайце  
старэйшага дужа ксяндза, што ідзе у арнаце,—  
то прымар<sup>13</sup> кляшторы; сакрамант з касцёла выносе,  
хлапец жа у комжы<sup>14</sup> ўсё звоне, ўступіціся просе.  
Жагнаюцца, шаблі хаваюць, стаяць на каленях,  
і ўсіх там уціша і згодзе, як толькі прыбудзе.

Панове не помніце, бо маладыя вы людзі!  
Як між самаўладнае шляхты, бурлівай і збройнай,  
не трэба паліці было ані пешай, ні коннай.

Як вера цвіцела, тады шанавалася й права,  
свабода з парадкам была<sup>15</sup>, а з дастаткам і слава!  
Па іншых, чувацца, старонках — паліцыя, кары,  
настаўлены там ад ураду канстэблі<sup>16</sup>, жандары;  
як толькі бяспеку пльнуюць на гэтку манеру,  
мячом, то, каб тамака воля была — не паверу».  
Тут бразнуў ў сваю табакеру й сказаў Падкаморы:  
«Ну так, Пане Войскі, ды кіньма усе разгаворы  
на после. Прызнаюся, соймік хоць дужа цікавы,  
ды госці галодны, скажы падаваці патравы».

А Войскі на тое, к зямлі пахіляючы «ляску»:  
«Мой Ясневяльможны Паночку, зрабіце мне ласку,  
скажу вам апошнія толькі на сойміку штукі:  
старонікі нова маршалка бяруць во на рукі  
і з залі выносяць. Пабачце, як тут паны-браты  
падкідуюць шапкі і губы адкрылі — віваты!  
А з боку другога няўдачны панок засмучоны,  
аднююсенькі, шапку націснуў на лоб задумёны,  
а жонка прад домам: згадала, якая падзея,  
і, бедная, ўжо на руках пакаёўкі во млее.  
Ах, бедная! Ясне Вяльможнаю мела ўжо звацца,  
а толькі Вяльможнаю<sup>17</sup> зноў тры гады прабівацца!»

Тут Войскі канчаў апісанне, даў знак булавою.  
І парамі ўходзяць ужо лякаі чарадою,  
разносячы стравы: і боршч, каралеўскім што званы,  
й расол старапольскі; а штучна расол гатаваны,  
пан Войскі бо ведае розныя дзівы й сакрэты:  
укінуй туды колькі пэрлаў і штуку манеты  
(расол такі крэпе здароў'е і кроў ачышчае).  
А стравы усе каб спісаць, то і сіл не хапае!  
Бо хто ж зразумее нязнаныя ў час ужо нашы  
паўміскі кантузаў, аркасаў і розныя бляманшы<sup>18</sup>,  
з дамешкамі рознымі помухлі і фігатэлі<sup>19</sup>,  
зайчыны, сарніны, драганты, пінэлі, прунелі<sup>20</sup>;  
а гэння ж рыбы: ласось і сухі й дунаецкі,  
пры ім асятрына, кавёр<sup>21</sup> і венецкі й турэцкі,  
а штукі вялізны, на локаць, таўшчэразны каркі,  
і флёнды<sup>22</sup>, і карпы-цвікі, і шляхотныя карпы.  
Урэшце кухарскі сакрэт: гэта рыба такая,  
не рэзана, смажана ад галавы, а таўстая  
сярэдзіна печана, хвост жа у сосе мачае.

Ды госці зусім не пыталі названня тых страваў,  
не застанаўляў іх кухарскі сакрэт так цікавы,  
з жаўнерскім яны апетытам усё паядалі  
і венгрыну поўны кілішкі сабе падлівалі.

Тым часам сервіз сваё снежна пакрыцце змяняе<sup>23</sup>,  
абдзёрты са снегу, зялёную барву прымае,  
бо лёгкая, летнім цяплом разагрэта ступенна,  
памалу растаяла лёду цукровага пена  
і дагэтуль нявіднае дно прыядкрыла зысподу;  
цяпер прадстаўляе абраз пару новага году,  
бліснуўшы зялёнаю рознабарвітай вясною.  
Во рознае збожжа выходзе належнай чаргою:  
пшанцы шафранавай колас буйны, залацісты,  
во жыта палетак відаць маляваны, срабрысты  
і штучна во зроблена грэчка уся з шакаладу,  
цвіціць тут і яблыні й грушы вялізнага саду.

Лёдзь часу хапае гасцём дароў лета спазнаці,  
дармо яны Войскага просяць, каб іх затрымаці,  
сервіз, як планета, стрымаць абароту не можа,  
змяняе пару: маляванае золатам збожжа,  
набраўшы у хаце цяпла, памалюсеньку тae,  
ўжо травы пажоўклі, лісцё чырванее, злятае,  
казаў. бы чувацца васенняга ветру павевы;  
ў канцы ўсе, хвілінку да гэтага стройныя, дрэвы,  
цяпер як абдзёрты яны ад віхру і шарону,  
так гола стаяць: то адно жагаркі<sup>24</sup> цынамону  
або прадстаўляўшы хвою галінкі ляўрыну,  
што нібы у шпількі адзеты ў зёранцы кміну.  
А госці, віно папіваючы, дай жа галіны  
і пні, і карэнне па закусь зрывашь, як маліны.  
Пан Войскі абходзе сервіз, дужа рады, ахвочы,  
звяртае свае да гасцей, трывумфуючы, вочы.

Дамброўскі тады прычыніўся, што надта ў здзіўленні,  
і кака: «Пан Войскі, ці гэта кітайскія цені?<sup>25</sup>  
ці гэта на службе у Пана Пінэтава<sup>26</sup> бісы?<sup>27</sup>  
Дагэтуль у вас на Літве ўсё такія сервізы,  
дагэтуль кіруеце ўсе вы старым абычаем?  
Скажы мне, бо я ўсё жыццё прамайначыў за краем».

З паклонам адказуе Войскі: «Не, Ясне Вяльможны Паночку мой, гэта не вымысел нейкі бязбожны! То памятка толькі ад гэных бяседаў ад слайных, якія давалі калісці ў паноў старадаўных, калі яшчэ Польшча магутнасці й шчасця ўжывала. А я што зрабіў, то у гэтай во кнізе пісала. Пытаеш, ці ўсёды ў Літве так бяседы шчэ ладзяць? На жаль! і да нас ужо новая моды улазяць. Крычыць не адзін панічок, што не любе ён збыткаў, як жыд які, есць, гасцём скуне наедку, напіткаў; шкадуючы венгрыну, п'е ён напітак чартоўскі, віно падраблянае, модны шампан той маскоўскі; у карты ж за вечар пасля столікі золата страце, што даў бы бяседу за то і для ста шляхты-браці, а нат (бо што маю на сэрцы, скажу то сягоння, хай Пан Падкаморы не гневіца і не бароне), калі я сервізам цудоўным так пільне займаўся, то нават і Пан Падкаморы з мяне пасмаяўся! Казаў: старасвецкая нудная дужа махіна, і выгляд, што мае яна, як забаўка дзяцінна, і што для людзей такіх слайных не гожая будзе. Суддзя! і Суддзя гаварыў, што гасцей яна знудзе. Тым часам, як бачу з прысутных паноў заздзіўлення, то варта харошая штука была пабачэння. Не ведаю, ці калі-колечы лёс яшчэ здары гасціць у двары Сапліцоўскім такіх дыгнітараў. Што Пан Генарал на бяседах ёсьць знайка, то бачу, затым жа і гэтую кніжку я Пану прызначаю: прыдасца, як будзеш бяседы спраўляці патронам, манархам якім загранічным, нат — для Напалеона! Ды перш, чым аддаці скарбніцу кухарскае штуки, скажу, якім чынам папала яна мне у рукі!».

Аж гоман паўстаў за дзвярмі; галасоў жа нямала «Няхай жа жыве наш Пятух на Касцеле!» — кричала, і шляхта натоўпам з Мацеем у залю ўплывала. Суддзя вёў гасця за руку да самога застолля й садзіў яго мікія важкоў у пачэсным тым коле, гаворачы: «Пане Мацею, нядобры суседзе, так позна прыехаў, без мала ужо па абедзе». «Наеўшыся,— кажа Дабрынскі,— не дзеля наедку прыбыў, а цікавасць напала, мой пане суседку, каб зблізка зірнуць на сваё нац'янальнае войска.

Зашмат гаварыць — ані тое, ні сёе, хоць свойскай Ну, шляхта пабачыла й цягне, і Пан мяне згледзеў і тутака садзіш за стол — але дзякую, суседзе! Уверх дном адварнуў сваю нават талерку, то знача, што есці не будзе, чагось нездаволен — няйначай.

«Ах, Пане Дабрынскі,— азвыўся к яму сам Дамброўскі,— то ж ты гэта, слайны рубака такі Касцюшкоўскі, Мацею ты, Розачка! Знаю цябе я са славы. Ну, бачце! дагэтуль шчэ моцны і гэтакі жывавы. А колькі ж то часу мінула! Глянь, я па старэўшы, глядзі, і Князевічу волас ужо пашарэўшы, а ты ўшчэ з малодшымі мог бы скапіца у долькі; красуецца Розга твая, кажуць, часу то столікі! Я чуў, што нядыўна ты нат маскалёў тут ацвічыў<sup>28</sup>. А толькі браты дзе твае? Я страшэнна бы зычӯ пабачыць Цызорыкаў гэтых і вашыя Брыты, 'кземпляры апошнія ўжо старавечнае Літвы».

Суддзя адказаў: «Генаrale, па гэтым звіцястве Дабрынскія блізка усе пахаваліся ў Княстве; хіба увайшлі да якога твайго легіёну!» «А праўда,— казаў маладзенечкі шэф эскадрону,— ў мяне у кампаны другой ёсьць вусаты страшила вахмістрам, Дабрынскі, празваны іначай Крапіла, мазуры ж яго ведзмядзём празываюць літоўскім, а варта яго прывясяці: маладзец не такоўскі». «Ёсьць,— кажа паручнік,— і іншыя родам із Літвы, жаўнер адзін, ведамы добра пад прозвішчам Брыты; другі, той, што ездзе з трамблёнам сваім на флянкеры<sup>29</sup>, а ёсьць і ў стралецкім палку яшчэ два грэнадзеры Дабрынскія».

«Ведаць хадеў бы аб іх камандзіры,— казаў Генаral,— аб Рубайлле, Цызорыку спраўным; мне правіў пан Войскі аб ім столікі дзіваў так слайных, як праста аб нейкім із волатаў тых старадаўных». «Цызорык,— пан Войскі казаў,— хоць у краі застаўся, ды боязна следства было, прад Москвою хаваўся; усеньку зіму, бедачына, туляўся па лесе і толькі што вышаў. У ваенных цяпер інтэрэсе ён мог бы прыдасца, бо рыцарскім ёсьць чалавекам, а толькі шкада, што крыху ўжо прыціснуты векам.

А вось жа і ён! Тут пан Войскі паказуе ў сені,  
дзе чэлядзь, сяляне натоўпам стаялі ў сцісненні,  
а над галавамі ўсіх лысіна бела, бліскуча  
з'явілася раптам, як месяц у поўні з-за тучаў,  
і тройчы ўзышла і зайшла у галоў абалокі.  
Шоў Ключнік і кланяўся, ўсіх распіхаючы ўбокі,  
а вышаўшы, кажа:

«А Ясне Вяльможны Гатмане,  
ці то Генаrale, ды справа не ў тытулаванні,  
Рубайла — то я і прыйшоў на тваё закліканне  
з сваім во Цызорыкам гэтym, які не з аправы,  
ні з напісаў, але ад гарту дабыў сабе славы,  
што нават аб ім жа і Ясне Вяльможны Пан ведаў.  
Каб ён гаварыці умеў бы, то, можа б, паведаў  
крыху пахвалы аб руце уладальца старога,  
якая служыла і доўга і верна, падзякаўшы бога,  
Айчынse й сямейцы вяльможных Гарэшкаў таксама,  
аб чым у людзёх і дагэтуль не згінула слава.  
Мапанку! то ж рэдка які пісарчук правантовы<sup>30</sup>  
так зручна сцінае пяро<sup>31</sup>, як Цызорык галовы.  
Задоўга й лічыці! А вуши ѹ насы незлічоны!  
Ды шчэрбы ніякай няма ѹшчэ на брэдзе ягоным,  
ніколі не спляміў яго і разбойніцкі ѹчынак;  
адкрытая толькі вайна, або так — паядныак.  
Ну, раз толькі! Дай яму, Пане, ты вечна спачынак!  
Нязбройнага сцяў чалавека (праз шкоднасць ягону!)  
А й то, няхай бог будзе сведкам, рго publico вопо».

«А ну, пакажы,— смеючыся, прамовіў Дамброўскі,—  
харошы цызорычак, меч то сапраўдны катоўскі! —  
і сам аглядае мяча і дзівецца шчыра,  
чаргова другім афіцэрам дае ту рапіру.  
Прабуюць усе, але здолее ледзьве каторы  
падняць яе ўверх. Хоць не ѿсе афіцэры у зборы;  
казалі, Дамбінскі, што сілай рукі сваей слаўны,  
каб быў бы, рапірай валодаў бы лёгка і спраўна.  
З прысутных адзін толькі шэф эскадрону Дварніцкі,  
таксама начальнік, плютону паручнік Ружыцкі<sup>32</sup>,  
круцілі жалезным друком, хоць не лішне свабодна:  
і так з рук у рукі рапіра хадзіла чародна.

Князевіч, што праўда, і ростам з усіх найбуйнейшы,  
там быў, паказалася, і у руках наймацнейшы.

Узяўшы рапіру, так лёгка, як шпагаю, дзвігнуў<sup>33</sup>  
і над галавамі гасцей, як маланкаю, мігнуў,  
прыпомніўшы выкруты польскай фехтарскай<sup>34</sup> наўку:—  
млынок і крывы ўдар, і цяты, і  
крадзены, штука  
крыжовыя і розныя тэмпы контрпунктаў,  
тэрцетаў,  
якія умеў, бо быў сам ён із школы кадэтаў.

Калі, смеючыся, вымахваў, Рубайла ў здумленні  
прыпаў, са слязамі яму абымае калені  
і енча за кожным зваротам мяча: «Генаrale,  
як лоўкал Ці быў канфед’ратам? Як хораша, ўдалел  
Удар во Пуласкіх! А так Дзержаноўскі складаўся.  
Во Савы<sup>35</sup> удар! У каго Пан з рукой муштраваўся?  
У Дабрынскага можа Мацея? А во, Генаrale,  
й мая гэта штука, дальбо, не хвалюся зухвале,  
удар у засценку Рубайлавым толечкі й знаны,  
«мапанку удар» ад майго бо імя і празваны.  
А хто ж яго вас навучыў і так спрытна, удала?»  
З каленаў падняўся, ў абоймы скапіў генараала.  
«Спакойца памрү! Чалавек бо зпайшоўся на свесце,  
дзіцятка маё дарагос прытуле нарэшце;  
бо то ж алдаўна дзень і поч галава мне балела,  
па смерці маей каб рапіра мая не ржавела!  
Дык ис заржаве! А мой жа ты Ясне Вяльможны,  
даруй, Генаrale: пакіньце ражны свае розны,  
нямецкія шпадкі! то ж сорам са шляхты дзіцяці  
кіёчкі насіць: па шляхотнаму трэ ваяваці.  
Я свой жа Цызорык табе во пад ногі складаю,  
то найдараражэйшы мой скарб, што на свесце я маю.  
Не меў ні дзіцяці, ні жонкі, бы вецер у полі,  
а ён быў мне жонкай, лзіцём; не выходзіў ніколі  
з абоймаў маіх, бо ад раніцы да сумароку  
кукобіў яго, уначы са мной спаў ён пры боку;  
калі ж па старэўся (хоць людзі гавораць — не скора),  
завесіў над ложкам яго, як той жыд дзесяцёра!<sup>36</sup>  
Нат думаў з рукой закапаць у магілу ѹ аружжа,  
знойшоўся паследнік, адиак, — хай Табе цяпер служка!»

Дамброўскі, крыху смеючыся, а болей праняты,  
гавора: «Калега, калі мне уступіш дзіця ты  
і жонку, то сам застанешся залішне самотны

на старась сваю; удавец і сірота журботны.  
Скажы мне, якую ты прымеш за дар нагароду,  
за ўдоўства й сіроцтва тваё што дало б асалоду?»  
«Няўжо я Цыбульскі? — разжаліўся Ключнік, не  
жарты,—  
што жонку праграў маскалю, разаграўшыся ў карты <sup>37</sup>,  
як песня гавора! — А мне будзе до' і на гэтым,  
што мой жа Цызорык блісне яшчэ раз перад светам  
у гэтай руцэ! — Хіба сам Генараал тое знае,  
што трэба, пры ім каб тасемка была бы даўгая,  
даўжэнны бо меч; а рубаць трэ ад левага вуха  
аберуч, пратнеш тады ад галавы аж да бруху».

Узяў генараал той Цызорык з гартоўнае сталі:  
насіць задаўгі, таму слугі ў фургоне схавалі.  
А што з ім далей прылучылася, розна казалі,  
ды толькі ж ніколі наверна аб тым не празналі.

Дамброўскі пытае Мацея: «А ты што не рады,  
калега, здаецца, з прыходу лег'ёнскай грамады?  
Маўчыш, такі кіслы? Няўжо табе сэрца не скача,  
як вока арлы залатыя і срэбныя бача?  
Пабудку калі Касцюшкоўскую трубяць над вухам?  
Мацею, лічыў бы цябе за вялікшага зуха!  
Як шаблі не возьмеш, не хочаш сядзеці больш конна,  
прынамся, з калегамі піць будзеш весела, згодна  
за Напалеона здароўе, за Польшчу надзеі».

«А! — кажа Мацей,— чуў і бачу, якія падзеі!  
Аднак двух арлоў у адным жа гнязде не вядзеца,  
а панская ласка адно да парогу, здаецца.  
Вялікі герой Напальён, я не буду пярэчыць!  
Пуласкія, другі мае, калі ўспомніць да рэчы,  
казалі не раз, спаглядаючы на Дымур'ера <sup>38</sup>,  
што Польшчы то польскага трэба героя цяпер, а  
не нейкага йтальца, француза, трэ' роднага Пяста,  
ну, нейкага Яна, Язэпа, Мацея — і баста!  
А войска! і польскае ж нібы! а ўсё: фіэльеры,  
чуваць, грэнадзеры, саперы і кананіёры <sup>39</sup>!  
У гэтым натоўпе ёсьць болей нямецкіх назоваў,  
як нацыянальных, што нац не уцяміш ні слова.  
А з вамі, відацца, і туркі, й татары, не зверы,  
й не людзі, сыматыкі, што ім ні бога, ні веры:

бо бачыў я сам, як у вёсках жанчын нападаюць,  
касцёлы рабуюць, нявінных людзей абдзіраюць.  
Ідзе Напальён на Москву! а далёка дарога,  
калі туды выбраўся ён, абмінаючы бoga!  
Чувацца, што ўжо ён папаў пад пракляцце біскуп'е;  
усё гэта...» Хлеб памачыў тут Мацейка у супе  
і ёў, не канчаючы гэтак апошняга слова.

Не ў смак Падкамору прышлася Мацеева мова,  
і шэмрала моладзь; Суддзя перарваў тады свары,  
прыход абвясціўшы заручанай трэцяе пары.

То Рэент; ён сам сябе Рэентам хутка абвесціў.  
Дагэтуль насіў сабе польскую вопратку ў чесці,  
ды будуча жонка, Тальмена, пад страхам разводу  
яму наказала пакінуць шляхоцкую моду <sup>40</sup>,  
адзеў таду Рэент французскую вопратку нову.  
Знаць, фрак адабраў і душы яму добру палову:  
ідзе, моў бы кій праглынуўшы, стырчком, нерухава,  
як жораў; ані не зірне ні улева, ні управа;  
хочы важная міна, відацца, што церпе ён муки,  
не ведае, як пакланіцца, дзэс дзеце свае рукі,  
а любе ж так жэсты! за пояс рукамі ўсё садзе —  
няма паяса! дык па брусе бяспоясным гладзе;  
памылку сваю спасцярогшы, збянтэжан, спёк рака,  
абедзве усунуў рукі ў кішаню адну фрака.  
Ідзе, як праз розгі, між шэлттаў і жартаў гасцёўскіх,  
за фрак засаромлены, як за учынак шальмоўскі.  
Як вочы ж Мацея спаткаў, задрыжэў аж з баязні.

Дагэтуль Мацей жыў із Рэентам добра, ў прыязні,  
цяпер жа глядзеў гэтак дзіка і востра настолькі,  
што Рэент зблілеў, зашпіляў свае гузікі толькі,  
казаў бы, той фрак з яго злупе Мацейка сярдзіты.  
Дабрынскі ж сказаў адно толькі: «Дурны ты, дурны  
ты!»

і гэтак быў згоршаны <sup>41</sup> з Рэента перапранання,  
што зараз устаў ад стала, вышаў без развітання,  
цішком на каня — і вярнуўся назад да засценка.

Тым часам прыгожая Рэента Пані, Тальменка,  
блішчыць харастром — ну, дзівіцца ўсенькі народы!

Убор з галавы аж да пят наймаднейшае моды.  
А што за сукенка і на галаве што за строі,  
дармо і пісаць, бо ніяк не апіша пяро іх;  
хіба змаляваў бы іх пэнзаль: і цюль, і птыфенне<sup>42</sup>,  
і розны карункі, кашміры, і пэрлы, й каменне,  
й ружова ablічча, ў бліскучых вачох ажүлленне.  
Пазнаў яе Граф. Паблеў ад здзіўлення й знявагі,  
устаў ад стала і шукаў ля сябе ужо шпагі:  
«І ты гэта,— ўсклікнуў,— ці, можа, маніць мae вочы?  
Пры мне ты другому сціскаеш руку так ахвоча?  
Жанчына няверная ты і так зменна душою!  
І не скрыеш ад сораму твару свайго пад зямлёю?  
Няўко ты не помніш сваей такой свежай прысягі?  
А я, легкаверны, насіў твае стужкі, як сцягі!  
А толькі бяда рывалю, што мяне зневажае!  
Хіба ўжко ж па трупе мaim к алтару ісці mael!»

Сарваліся госці, і Рэент страшэши змяшаўся;  
гадзіць рывалёу Падкаморы хутчэй пасплюшаўся;  
Тальмена сама тады Графа ўзяла на старонку  
й шапнула: «Йшчэ Рэент мяне не узяўши за жонку,  
калі прашкаджаеш, то годзе майначыць празнадта,  
а зразу скажы мне, ды коратка і вузлавата:  
ці любіш мяне, ці у сэрцы сваім не змяніўся?  
Калі ж ты гатовы, то зараз са мной каб жаніўся!  
сягоння! Ад Рэента я адступлюся, як гэтак!»  
Граф кажа: «О, незразумелая мне ты, кабета!  
Калісь у сваіх пачуццёх ты была паэтычнай,  
цяпер выдаешся зусім для мяне празаічнай!  
Што вашы жанімскія сувязі, як не аковы,  
што звязаўшь рукі адно, а не душы йдэовы?  
Павер мне, бываюць асведчыны нат без вызнання,  
і ёсьць абавязкі такія, што без забавязання!  
Два сэрцы на розных канцах на зямлі, два гаручы,  
гавораць з сабою, як зоркі праменнем дрыгучым;  
хто ведае! можа, зямля так да сонца імкнецца  
і мілай для месяца так заўсягды выдаецца,  
што вечна глядзяць і бягуць наўбліжэйшай дарогай  
к сабе, а не могуць прыпасці адно да другога!»  
«Ну, годзе,— прарвала Тальмена,— бо я не планета,  
а з божае ласкі, ды годзе ўжо, Графе, кабета;  
я ведаю, кінь жа плясці ані сёе, ні тое.  
Ды асцерагаю: як піснеш мне слова якое,

каб шлюб мой сарваць, то, як бог ёсьць на небе,  
клянуся,  
што з гэтymі во кіпцюрамі к табе дабяруся  
...»«Не,— кажа Граф,— не змяшаю я вашага  
щасця! —  
і вочы з пагардай убок адварнуў без учасці  
і, каб пакараці гарэй так няверну кахранку,  
агонь пастаянны звярнуў ён на Падкамаранку.

Паваджаных Войскі хацеў кавалераў гадзіці  
прыкладамі мудрымі, шу — і давай вывадзіці  
рассказ пра дзіка, што ў лясах Налібоцкіх папасваў,  
і аб калатні між Райтанам і князем Дынассавым<sup>43</sup>,  
ды госці канчалі тым часам марожыну есці  
і з замку ішлі на дзядзінец праветрыца дзесьці.

З збаноў там сяляне чаргою мяドочак цягнулі;  
ўжо строіца музыка, весела кліча на гулі.  
Шукаюць Тадэя, каторы стаяў на старонцы  
і важнае нешта шаптаў сваей будучай жонцы.

«Зафія! я мушу з табою параіцца ў рэчи  
паважнай; пытаўся у дзядзькі, і ён не пярэчыў.  
Ты ведаеш, шмат із тых вёсак, што маю ўладаці,  
па праву павішы былі б на цябе прыпадаці.  
Падданыя то не мае, а твае то сяляне,  
не смеў бы устраіваць іх ды без волі іх пані.  
Няўко, калі маём Айчызну ўжо, дзялкаваць бoga,  
са зменай шчаслівай сяляне не зышчуць нічога,  
акроме таго, што дасталі бы пана другога.  
Што праўда, дагэтуль то імі ўпраўлялі ласкава,  
што ж будзе па смерці маей, то няведама справа.  
Жаўнер я, абое смяротныя мы; прызнаюся,  
бо я ж чалавек, што і собскіх капрызаў баюся:  
дык лепши ад улады адмовіцца ўжо чалавеку  
й аддаці сялян нашых лёсы пад права апеку.  
Як вольны мы самі, то хай будуць вольны й сяляне;  
аддайма ім тую зямлю на век-вечна ўладанне,  
на ей што зрадзілісь, якую крываваю працай  
здабылі, з каторай і жывяць усіх, і багацця.  
А мушу сказаць, што праз гэтыя надзел, безумоўна,  
паменшыцца нашы даход, трэба жыць будзе скромна.  
Я змалку прывык да такога жыцця, мсці нагоду;

а ты, мая Зосенька, ты із высокага роду,  
ў сталіцы гады правяла маладыя і гэтак  
ці згодзішся жыці на вёсцы, далёка ад свету,  
ў двары?»

Адказала тут скромная Зося ня смела:  
«Я толькі жанчына, улада не бабскае дзела.  
То ж Пан будзеш мужам, а я маладая да рады;  
што зробіш, то ўсенечкім сэрцам згаджуся, без звады.  
Як воласьць зваліняючы, зробішся крышку бяднейшы,  
то будзеш затое для сэрца яшчэ даражэйши.  
Аб родзе сваім мала чула й не дбаю пра тое;  
а толечкі й помню, што беднай была сіратою,  
Сапліцамі ўзята затым за дачку, гадавана,  
як родна дэіця, а цяперака й замуж аддана.  
Калі ж і жыла я у месце вялікім, даўно то  
й было, а на вёсцы мие жыць — то з вялікай ахвотай.

Павер, што мяне заўсягды мае пеўні і куркі  
балей забаўлялі за тыя усе Пецярбуркі.  
Ну, часам, малая, тужыла к забавам, дзе людзі;  
цяперака ведаю: горад мяне толькі нудзе.  
Аб tym праканалась зімой па кароткім лабыце  
у Вільні, што створана я на вяскове жыцце:  
паміжы забаваў тужылася да Сапліцова.  
А працы не страшна, бо я маладая й здарова,  
насіці ключы і хадзіць каля дому умею;  
пабачыш, як я гаспадарства наўчыцца пасмею».

Як Зося канчала казаці апошнія сказы,  
то к ей жа падходзе і здзіўлены й кіслы Гярвазы:  
«Ужо ведаю,— кажа,— Судзя расказаў мне пра  
вольнасць!

Ды не разумею, што сцягуе гэта у воласьць!  
Баюся, каб гэта чаго не было па-німецку!  
то ж вольнасць зусім не мужыцкая рэч, а шляхецка!  
Ну, праўда, выводзімся ўсе мы ад бацькі Адама,  
аднак жа, я чуў, мужыкі то паходзяць ад Хама,  
жыды ад Яхвета, а шляхта ад старшага Сіма<sup>44</sup>,  
таму нам як старшым і трэ пацаваць над усіма.  
Ну, ведама, ксёндз навучас інакш на амбоне...  
гавора, што гэтак было у Старым шчэ Законе,  
аднак як Хрыстос, хоць і сам каралеўскага роду,  
радзіўся ў мужыцкім хляве між жыдоў, для народу,

то гэтым прынёс усім станам і роўнасць, і згоду.  
Няхай сабе будзе і так, калі йначай не можна!  
Тым болей, што, як гэта чую, і Ясне Вяльможна  
Паненка мая, Пані Соф'я, згаджаецца й рада;  
загадываць ей, а мне слухаць, пры ей бо улада.  
А толькі каб вольнасці гэткай мы не давалі  
пустой і на словах, як то прымушалі маскалі:  
нябожчык пан Карп для сялянаў быў даўшы і волю<sup>45</sup>,  
маскаль аблажыў жа патройным падаткам іх долю.  
Дык раджу ушляхціцу сялянаў старым абычаем,  
абвесціцу публічна, што мы у свой герб іх прымаєм.  
Хай часці сялянаў Паўкоўіча дасць мая Пані,  
другая Ляліву Сапліцаў няхай жа дастане.  
Тады мужыка і Рубайла прызнае ўжо роўным,  
як будзе ён шляхціцам, панам вяльможным, гярбоўным.  
Пацвердзе ўсё сойм.

Пані муж хай не мае трывогі,  
што, земляў аддаўшы, вы будзеце самі убогі;  
не дасць таго бог, кабы ручкі дачкі дыгнітарской  
былі ў мазалёх ад работы якой гаспадарской.  
Е спосаб на гэта.— У замку, я ведаю, скрыня,  
ў каторай скавана Гарэшкаў старое начынне,  
пры tym жа і розны сыгнэты, канакі, манэлі<sup>46</sup>,  
багатыя кіткі, і зброя, і цуд-карабэлі.  
А Столыніка скарбец, укрыты ў зямлі ад грабежы,  
у спадку да Пані Зафіі, бяспорна, належа;  
у замку яго пільнаваў я, як вока зраніцы,  
і ад маскалёў, і ад вас жа, панове Сапліцы.  
І добры ўшчэ меж у мяне сваіх собскіх таліраў,  
сабраных гадамі і з выслугі, і з панскіх прыдараў.  
Я думаў, калі нам да замку прызнаюць жа рац'ю,  
сабраныя гроши пусціць на муроў рэпарац'ю;  
ды на гаспадарстве на новым прыдасца ў патрэбе,  
дык, Пане Сапліца, к табе прабяруся найлепей,  
жыць буду у Пані сваей на ласковым я хлебе,  
Гарэшкаў калышучы трэцяе ўжо пакаленне,  
к цызорыку Пані дэіця даючы настаўленне,  
як будзе то сын, а сын будзе, бо войны надходзяць,  
а ў часе ж ваенным найболей сыноў усё родзяць».

Апошнія слова ледзь толькі дакончыў Гярвазы,  
як поступам важным падходзе ўрачыста Пратазы;

скланіўся і зараз з-за пазухі контуша выняў  
пахвальныя вершы на аркушы два з палавінай.  
Злажкы ј жа іх падафіцэр малады, бледналіцы,  
што слайўня оды калісці пісаў у сталіцы,  
а после у войска пайшоў, але ѹ там белетрысты  
ўсё вершы рабіў. Прачытаў ужо Возны іх трыста,  
дайшоў аж да месца узвышнага: «О, ты, катора  
і радасць, і мукі раскошия будзіш так скора!  
якая к Белёнэ<sup>47</sup> як звернешся тварам прыгожым,  
зламающа зразу і пікі, ѹшчыты ѿсе варожы!  
Змажкы сёння Марса Гіменам, нязгоднай каб гідры<sup>48</sup>  
сычачыя змеі хацела б далонь твая выдраць!»  
Тадэвуш і Зося запляскалі і не кідалі,  
моў, хваляць, а слухаць зусім не хацелі ѿже далей.  
З загаду Суддзі ксёндз клябан аж на стол узлязае  
і волю Тадэя сялянам усім абвяшчае.

Таку навіну ледзь пачулі прыгонны сяляне,  
к Тадэю падскочылі, палі у ногі і пані!  
«Здароўечка нашым паном!» — закрычэлі, бы п'яны;  
Тадэй жа ускрыкнуў: «Здароўе усіх грамадзянаў,  
і вольных, і роўных, палякаў!» — «Народу здароўе!» —  
усклікнуў Дамброўскі; люд крыкнуў: «Віват і паноўе  
важы, віват войска, народ і усенькія станы!» —  
грымелі віваты, дзесяткі разоў паўтараны.

Адзін толькі Бухман быць рады з усімі не ражыў,  
праект пахвалаў, але толькі б яго перайначыў:  
перш-на-перш легальна на тое б камісью назначыў,  
якая б... Ды часу на гэта тады не хапала,  
і Бухмана ўчоная рада напрасна прапала.

На замку дзядзінцы стаялі бо ѿже афіцэры  
із дамамі, тут жа з сялянкамі разам жаўнеры.  
Крычаць: «Паланеза!» — сабратыя ѿсе ў адно слова.  
Вядуць афіцэры ѿже музыку гучну, вайскову.  
Тут шэпча Суддзя, адварнуўшыся да генараала:  
«Скажэце, Панок, каб капэля яшчэ пачакала,  
бо, ведаеш, сёння пляменніка я заручаю,  
а ѿ нашай фаміліі было заўсягды у звычаю  
пры музыцы нашай і простай, вясковай жаніцца.  
Пабачце, стаяць дудары, цымбалісты й скрыпіца;  
пасцівы народ: скрыпачу, знаць, капэля не ѿ носе,  
дудар пакланіўся, вачмі дазвалення ѿже просе:

калі іх адпраўлю, то бедны музыка заплача;  
народ жа пры музыцы іншай зусім і не скача.  
Хай нашая музыка грае, народ развеселе,  
тады ужо выступе ѹ ваша цудоўна капэля.  
Даў знак.

Тут скрыпач закасаў сваей світкі рукаўцы,  
узяўшы за грыф, абапёр бараду на падстаўцы,  
пусціў як каня наузвады, смык па скрыпіцы.  
За ім дудары (дужа рады з дазволу Сапліцы),  
як бы сабе ў крылле б'ючы, частым плеч сваім рухам  
мяхі надзімаюць і твары напоўнююць духам;  
казаў бы, то пара сарвецца, ўзляціць у паветра,  
як дзеци бухматы Барэя<sup>49</sup>, паўночнага ветра.  
Цымбал не хапала.

Было цымбалістай нямала,  
пры Янкелі ж граці нікому адвагі не стала.  
(А Янкель праз зімку няведама дзе прабіваўся,  
цяперака раптам із войскам ізноў паказаўся.)  
Усе ведаюць добра, што з ім да па гэтym струмэнце  
ніхто не зраўняецца ў бегласці, смаку, таленце,  
дык просьціц заграці, падносяць цымбалы пад рукі;  
бароніцца, кажа, што руки згрубелі, як крукі,  
ад гравія адвык, для паноў та ігра за прастача,  
ўцякае з паклонамі. Зося, як тое пабача,  
к яму падбягае ѹ падносе на белай далоні  
дручкі, што па струнах звычайна мастак імі звоне,  
другою ж рукою сіву бараду яго лашча  
і, дзыгнуўшы, кажа: «Ну, Янкель, зайдрай, калі ласка!  
Заручыны гэта ж мае, мой стары прыяцелю,  
а сам жа не раз абвяшчае мне йграць на вяселлі!»

Любіў Янкель Зосю, кіёнуў барадою на згоду,  
вядуць музыканта ѿ сярэдзіну міжы народу  
і садзяць на крэсла, кладуць на калені цымбалы;  
на то узіраеца горда музыка удалы,  
як той ветэрэн, што на службу ізноў жа прызваны,  
калі унукі са сцяны цятнучы меч гарставаны,  
смяеца дзядок, хоць даўно у руках меў аружжа,  
ды чуе — шчэ моцна далонь і з аружжам падружка.  
Прад ім на каленках стаяць пры цымбалах два вучні,  
настройваюць струны нанова і пробуюць гучне;

мастак з прызакрытымі напалавіну вачамі,  
з дручкамі у пальцах сядзіць нерухома ў маўчанні.

Слусціў іх на струны, адразу б'е ў такт трывумфальны,  
после гусцей дай сячы, як дажджком ды навальным;  
здзвіліся ўсе — але гэта была толькі спроба,  
бо ўжо й перарваў, падымает дручкі свае оба.

Зноў грае. Так лёгенькім рухам дручкі задрыжэлі,  
казаў бы, то мухі у струны крылом зазвінелі,  
ціхое, ледзь чутнае толькі чувацца брынчэнне.  
**Мастак** узіраецца ў неба, шукае натхнення.  
Аж глянуў з гары на інструмент уверана, горда  
і, руکі падняўшы, ударыў магутным акордам.  
Здумеліся<sup>50</sup> ўсе.

Во сарваліся з струн і ляцелі  
дзікім табуном, як бы гукі яничарскай<sup>51</sup> капэлі,  
званілі званкамі і зэлямі<sup>52</sup>, ў розны бубёнкі:  
грыміць «Паланез трэцямяйскі»<sup>53</sup> і скочны і звонкі!  
І дыхае радасцю, радасцю пое ўсе сэрцы:  
дзяўчата і хлопцы не могуць стрымацца на месцы.  
А думкі старэйшых з тым гукам у прошласць нясліся,  
у лепшы часы, як сенат і паслы ўсе зышліся  
пасля ужо трэцяга мая на ратушы ў залі,  
з народам зноў згоднага там караля частавалі  
й пяялі у танцах: «Віват наш кароль, наш каханы!

віват увесь сойм і народ, і усенькія станы!»

Мастак прыспяшае ўсё такт і ўсё тои напружаем,  
аж раптам — фальшивы акорд, як сык гада, пускае,  
як скрыгат жалеза па шкеле: аж усіх здрываунула,  
й прачуцце злавешчым крылом іх вясёласць змахнула.  
З трывогай пытаецца гурба народу вяліка,  
ці струмант не стройны, ці то памыліўся музыка?  
Не змыліца гэткі мастер! Ен зумысле чапае  
здрадліву струну і мелодью муце, мяшае,  
усё галасней біоучы у акорд збунтаваны,  
проць тонаў мелодыі згоджанай сканфед'раваны.  
Аж Ключнік паняў мастака, закрыў твар свой рукамі  
і крикнуў: «То ж то Таргавіца! змяя міжы намі!»  
І лопнула раптам са свістам струна тая злая...  
Музыка да прымаў<sup>54</sup> бяжыць, такт мяшае, зрывает  
і, кінуўшы прымы, бяжыць із дручкамі да басаў.

Во тысяча розных, штораз галаснейших, галасаў,  
такт маршу, вайна і атака, штурм, чутныя стрэлы,  
піск дзетак і матчыны плачы. Музыка умелы  
так штурму жуду перадаў, што сялянкі дрыжэлі,  
са страхам, слязами цяпер спамінаючы ў жалі,  
рэзь Прагі, каторую з песні й аповесці зналі;  
дык рады, што ўрэшце музыка у струны усенькі  
грымнуў, галасы іх здушыў, як прыбіў да зямелькі.

Ледзь выйсці быў час слухачом із таго задзіўлення,  
зноў накшная музыка: зноў жа спачатку брынчэнне  
ціхое і лёгкае, енчаць так тонкія стрункі,  
як мухі, што вырвалісь з сеткі паўчынай карункі.  
Ды струнаў усё прыбывае, разрознены тоны  
ўжо лучацца разам і вяжуць акордаў лег'ёны;  
ўжо згоднымі гукамі складна у такт наступаюць  
і нуту жалосную слайнае песні складаюць,  
аб тым аб жаўнеры тулячым, што лесам і борам  
ідзе у кумпаны з бядою, із голадам, горам  
і пáдае ўрэшце пад коніка вернага ногі,  
а конік нагою грабе яму гроб ля дарогі.  
Стараја то песенька, польскому войску так міла!  
Пазналі жаўнеры, музыку іх шмат abstupila;  
заслуханы ў песні, на памяць сабе прывадзілі  
той час, той страшэнны, калі на Айчыны магіле  
спяялі ту песню й пайшлі на край света у прокі;  
прыводзяць на памяць даўгія вандроўкі гадоўкі  
па сушы, марох, па гарачых пяскох і марозе,  
паміжы чужацкіх народоў, дзе часта ў абозе  
за сэрца хапалі тэй песні народныя слова.  
І, так размышляючы, сумна хілілі галовы.

Ды зноў паднялі, бо мастер падымает і тоны,  
напружает, такты змяняе, а ўсё пра лег'ёны.  
Аж глянуў з гары зноў на струны уверана, горда  
і ўдарыў дручкамі аберуч магутным акордам.  
Удар быў запраўдна мастакі, магутна-пярунны:  
як медныя трубы, на моц раззвінеліся струны,  
із трубаў тых слайнае песня пад неба лунала,  
той марш трывумфальны, што «Польшча яшчэ не  
прапала!»  
дых «Марш, марш, Дамброўскі, да Польскі!» — ўсе  
пляснулі зборам

і ўсе: «Марш, Дамброўскі, да Польскі!» — акрыкнулі  
хорам.

Мастак як бы сам задзівіўся і з песні і з штуки,  
пускае ўжо з пальцаў дручкі, падымае ўверх руکі,  
а ліссяя шапка спаўзла з галавы аж на плечы,  
паважна паднята сіва барада у старэчы,  
дзіўнога румянцу кругі, бач, на шчоках ягоных,  
і свеціца жар юнака ў яго зроку натхнёным,  
калі ж на Дамброўскага глянуў, то вочы рукамі  
закрыў, але слёзы з-пад рук паліліся цуркамі:  
«Цябе, Генарале,— прамовіў,— Літва уся наша  
чакала так доўта, ну так, як жыды *Масыяша*<sup>55</sup>,  
цябе песняры ужо праракавалі ў народзе,  
і неба нам цудам казала аб вашым прыходзе,  
жыві і ваюй жа, ты нашы!..» Гаворачы, плача,  
так любе Айчызну жыдоўскае сэрца прастача!  
Руку падае пан Дамброўскі на шчыру падзяку,  
той шапку здымаете, ў руку пацалуе ваяку.

Зачаць паланеза пара. Падкаморы ўжо рушыў  
і, лёгка закінуўшы вылеты ў важным кантушы,  
пакручуе вусы, руку падае пані Зосі  
і, ветла скланіўшыся, ў першую парачку просе.  
За імі ж грамадзяца іншыя парачкі скора;  
знак дадзены, танец пачаты — вядзе Падкаморы.

Пабліскуюць над муравою чырвоныя боты,  
б'е бліск карабэлі, паяс яго, слуцкай работы,  
а сам жа ступае паволі, як бы не з ахвоты,  
ды з кожнага боку і з кожнага руху спазнаці  
не трудна яго пачуццё, яго думкі чытаці.  
Во стаў, як бы хocha у дамы сваей запытаци,  
схіліў галаву, хocha нешта шапнуль ей на вуха;  
яна галаву адварнула, ей сорамна зуха;  
во шапку здымаете танцор, пакланіўся пакорна,  
і дама зірнула, а толькі маўчыць такі ўпорна;  
ён кроку зваліньяе, вачмі яе соча пагляды,  
ў канцы усміхнуўся, з адказу, відацца, што рады,  
ступае хутчэй, рывалёў ужо звысака мера  
і шапку сваю канфед’ратку із чапліным перрам  
насуне наперад, то йзноў над чалом патрасае,  
пахіле на бок і пакручуе вусы, міргае.

Ідзе, а за ім жа зайдроснаю ўсе грамадою;  
ён рад бы ўжо вымкнуща з дамай сваей маладою,  
прыстане на месцы, руку сваю ветла узносе,  
каб міма сабе прахадзілі, пакорна іх просе;  
стараецца часам і зручна набок ухліцца,  
й дарогу змяняе, каб таварышоў так пазбыцца;  
а толькі ж яны яго сцігуць шыбка, начэпна  
і ловяць усё выкрутасамі танца зачэпна;  
злуецца, руку ужо на рукаятцы складае,  
як бытта казаў бы: «Бяда вам, зайдросная зграй!»  
Звяртаецца з гордым чалом, з вызывающим вокам —  
і проста ўнатоўлі анатоўлі уступае шырока  
дарогу; танцоры, змяняючы шых свой вялікі,  
пускаюцца зноў жа за ім.

Адзываюцца ўсклікі:  
«Глядзіце, усе маладыя! То можа апошні,  
што так паланеза вядзе! Выкрутасы якія!»  
Ішлі гэтак пара за парай і гучна ѹясёла:  
раскруцяцца складна ды зноў жа закруцяцца ў кола,  
як вуж аграмністы, што ломіцца ў тысячу звояў;  
пярэста мяняюцца розныя колеры строяў:  
і дамскіх, і панскіх, жаўнерскіх, як лускі бліскучы-  
я, ў золаце косаў заходняга сонца паўзучы-  
я па мураве, бы дыван той зялёны, распятай.  
Вір танцаў, гром воплескаў, музыкі, клікі віватаў!

А толькі капраль жа Дабрынскі, той Сак, ні капэлі  
не слухае, ані танцуе: яго не ѿсяліць;  
ён рукі утыл залажыў, стаіць злы і пануры,  
даўнейшыя к Зосі свае спамінае канкуры<sup>56</sup>:  
як кошычкі плёў для яе, любіў краскі збіраці,  
рабіці заушніцы, птушцы гняздо выдзіраці.  
Нядзячная! Колькі ж падаркаў так марна прапала!  
Хоць бацька крычаў, і дзяўчына сама уцякала,  
а ён! колькі раз, на баркане узлезши, цікаўся  
зірнуль праз вакно на яе; у каноплі скрадаўся  
глядзеці, як Зоська палола ў сваім агародзе  
ці там панавала сабе у курыным народзе!  
Нядзячная! Сак апусціў галаву, ўрэшце свіснуў  
мазурку, затым сабе шапку на вухы цаціснуў,  
ідзе у абоз, пры гарматах стаяла дзе вартा,  
і там, каб запомніцца крышку, гуляе ў дружбарта<sup>57</sup>

з жаўнерамі, асаладжаючы чаркаю жаласць.  
Такая для Зосі была у Дабрынскага сталасць.

А Зося танцуе вясёла: у першай хоць пары,  
здалёку ледзь відна яна. На вялікім абшары  
падворка, заросшага зеллем, у строі зялёным,  
убраная ў розныя краскі, з вянком заручоным,  
між красак і траў яна кружка няўгледжаным лётам,  
кіруе гульней, як анёл начных зор абаротам.  
Згадаеш, дзе кружка, бо к ей усе звернуты очы,  
працягнуты руки, там гоман вялікі гугоча.  
Напрасна стараўся застасца пры ей Падкаморы,  
зайздроснік адбіў яго з першае пары ўжо скора;  
й шчаслівы Дамброўскі нядоўга то шчасце трymае,  
другому ўступіў, а ўжо трэці хутчэй паспяшае;  
і гэты во зараз адбіты, пайшоў без надзеі.  
Аж Зося, змарыўшыся, стрэла ў гульнёвай завеі  
Тадэя і тут, баючыся далейшае змены,  
каб з мілым застасца, закончыла танец даўжэнны.

Ужо сонейка гасне, а вечар хароши надзіва!  
Круг неба, так дзе-нідзе хмаркамі лёгка засланы,  
сінен з гары, а на заходзе ў чырвень убрани.  
Відаць, на пагоду, бо хмурынкі лёгкія свецяць,  
залёгшы вун там, як бы спячае стада авечча,  
а там вун драбнейшыя, качкі, казаў бы, на рэчцы.  
На заходзе хмарка — малочная краска на грэчцы,  
як сетка фіранак празрыстая, зверху парлова,  
залочана па берагох, а глыбей пурпурова,  
щэ водбліскам заходу жарыцца, ззяе і тлее,  
аж во пажаўцее, зблізее ў зусім пашарэ.  
І сонца чало апусціла, балок зацягнула  
і, раз яшчэ ўпілым павеем дыхнуўшы,— заснула.

А шляхта ўсё п'е безупынна, віваты узносе  
за Напалеона, важоў, за Тадэя і Зосю,  
затым за ўсе тры заручоныя пары чаргою,  
за ўсіх за прысутных, запрошаных ўсіх чарадою,  
за ўсіх і прыяцеляў колькі іх памяць стрымае,  
за ўсіх і памёршых, каторых тут памяць святая!  
А тамака быў жа і я, мёд, віно сабе піў,  
што толькі пабачыў, пачуў, то ў быліцы змясціў.

Канец<sup>58</sup>

## Каментарыі



Тэкст перакладу паэмы А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш» друкуецца паводле рукапісаў, якія захоўваюцца ў аддзеле рэдкай кнігі і рукапісаў Фундаментальнай бібліятэкі імя Якуба Коласа АН БССР. У аснову публікацыі пакладзена копія, зробленая з арыгінала перакладу вучнем Б. Тарашкевіча Л. Ліманоўскім. Копія гэта ўяўляе сабой восем сшыткаў у жаўтаватай вокладцы па 80 лістоў кожны (апошні сшытак прадубліраваны), запоўнены адным і тым жа почыркам. Тэкст перакладу размешчаны толькі на старонках справа. Злева ж, насупраць адпаведных радкоў паэмы, знаходзяцца каментары.

Тое, што пераклад належыць Б. Тарашкевічу, даказваеца яго-німі праўкамі, зробленымі на копіі сінім і звычайнім алоўкамі. Праўкі накіраваны на паляпшэнне рытмікі перакладу, а таксама замену месні зразумелых слоў больш пашыранымі. Апрача таго, у тым жа аддзеле рэдкай кнігі і рукапісаў Фундаментальнай бібліятэкі АН БССР захоўваецца яшчэ адзін сшытак (у чорнай вокладцы), які паступіў у бібліятэку з Вільнюса. Ён заключае ў сабе 11 і 12-ю часткі («быліцы») паэмы. Непаўторны «вязаны» почырк, якім спісаны сшытак, а таксама «віза» памочніка начальніка гродзенскай турмы, датаваная 20 студзеня 1932 г., пераканаўча сведчаць, што гэта арыгінал перакладу. Істотных разыходжанняў паміж арыгіналам і адпаведнай часткай копіі няма. Часам сустракаюцца толькі апіскі. Такім чынам, верагоднасць і аўтарытэтнасць копіі не падлягаюць сумненню.

При падрыхтоўцы тэксту перакладу да друку ставілася мэта як мага даўгінай захаваць усе яго адметныя рысы. Праўкі зроблены толькі там, дзе гэтага патрабаваў правапіс. Выправлены таксама (без агаворкі) яўнія апіскі. Зразумела, захаваны ўсе лексічныя, марфалагічныя і сінтаксічныя асаблівасці арыгінала.

Як і сам тэкст перакладу, вялікую каштоўнасць для філалагічнай навукі маюць каментары да паэмы, зробленыя Б. Тарашкевічам. У іх выявіліся погляды вучонага на мову, на розныя гістарычныя падзеі. Тарашкевіч каларытна пераклаў падрадковыя заўвагі самога Міцкевіча (на жаль, не ўсе). Таму ў гэтых выданні па магчымасці захаваны каментары, якімі суправаджаецца пераклад. Праўкі ў іх (за выключэннем арфаграфічных) не рабіліся.

Такім чынам, каментары і перакладу маюць складаныя характеристар. Гэта перш за ўсё заўвагі самога А. Міцкевіча, абазначаныя (як і ў рускім выданні 1949 г.) у дужках ініцыяламі А. М. Калі

гэтыя заўвагі перакладзены Б. Таращкевічам, то ўслед за літарамі А. М. паставлены ініцыялы Б. Т. Тымі ж ініцыяламі адзначаны ўсе каментары, якія ідуць ад перакладчыка. Пры ацэнцы іх нельга не ўлічаваць, што пісаліся яны ў турме, без адпаведных даведнікаў — тут перакладчыку прыходзілася абавірацца пераважна на ўласную памяць. Адсоль — іскатарская скупасць каментарыяў, адсутніць пры харектарыстыках гістарычных асоб дат нараджэння і смерці (каб не выклікаць разнабою, гэтыя даты апушчаны і ў выдаўецкіх каментарыях).

Урэшце, пры падрыхтоўцы рукапісу да друку ўзнікла неабходнасць растлумачыць некаторыя лексікі і слова (напрыклад, палацізмы), якія здаваліся перакладчыку зразумелымі. Ініцыялы пасля такіх заўваг адсутнічаюць.

Трэба падкрэсліць, што паколькі гэта выданне перш за ўсё разлічана на спецыялістаў, літаратуразнаўцоў, каментарый зведзены ў ім да мінімуму. Пры неабходнасці адпаведная тлумачэнні можна знайсці ў рускім выданні паэмы 1949 г. або ў спецыяльнай літаратуре.

#### ПАН ТАДЕВУШ, АБО АПОШНІ ЗАЕЗД НА ЛІТВЕ\*

\* За часоў Польскай Рэчы Паспалітай выкананне судовых выракаў было дужа трудае ў краі, дзе выкананіе ўлада не мела блізка што ніякай паліцыі пад сваім загадам, а вяльможныя грамадзяне трymалі надворныя палкі, некаторыя нават, як князі Радзівілы, па колькі сот тысяч войска. Таму жальбіт, зыскаўшы дакрэт, мусіў па выкананне звяртацца да рыцарскага стану, знача, да шляхты, якая мела і выкананую ўладу. Збройная радия, прыяцелі і аднапаветнікі выбіраліся з дакрэтам у руках і ў тварыстве вознага здабывалі (часта не без праліцця крыві) маёмасць, прысуджаную жальбіту, якую возны законным парадкам перадаваў альбо аддаваў на ўладанне. Такое збройнае выкананне дакрэту называлася заездам. У даўных часах, пакуль шанавалася права, найвялікшыя паны не смелі супрапітліцца выракам; рэдка здараўлялся збройныя напасці, а насільства блізка што ніколі не заставалася бяскарнім. Ведамы з гісторыі сумны канец князя Васіля Сангушкі і Стадніцкага, прапаванага Чартом. Сапсцук публічных абчаяў у Рэчы Паспалітай памноўжыла (колькасць) заседаў, якія ўсцяж мяшалі супакойнасці Літвы (А. М., Б. Т.).

#### БЫЛІЦА ПЕРШАЯ

<sup>1</sup> Трыбунал — суд апошнай інстанцыі, устаноўлены ў Рэчы Паспалітай у 1570 г. для Вялікапольшчы (г. Пётркаў) і Малапольшчы (г. Люблін). Па гэтым ўзору з 1581 г. у Вялікім княстве Літоўскім дзейнічаў свой трывунал, які па чарзе засядалі ў Вільні і Гродна. Пасада вознага далей у каментарыях ахарактарызавана самім паэтам.

<sup>2</sup> Літвой Міцкевіч называе ў адпаведнасці з тагачаснай традыцыяй таксама сваю родную Навагрудчыну, якая ўваходзіла раней у склад Вялікага княства Літоўскага.

<sup>3</sup> Усе ў Польшчы ведаюць цудоўны абрэз святой дзевы на Яснай Гары ў Чансахове. У Літве слывуць цудамі абрэзы святой дзевы Астрабрамскай у Вільні, Замкавай — у Навагрудку, а таксама Жыровіцкай і Барунскай (А. М.).

<sup>4</sup> Міцкевіч расказваў свайму сябру А. Адынцу, як ён у дзяяцінстве «выкуліўся з акна і не падаваў прыкмет жыцця», пакуль маці не «даручыла» яго «літасці». Замкавай святой дзевы ў Навагрудку.

<sup>5</sup> Міцкевіч верыў у хуткае вяртанне палітычных эмігрантаў, да якіх належалі і сам, на вызваленую радзіму (зnamянальна, што ў гэтым радку першапачатковое «мяне» ў канчатковым варыянце было заменена на «нас»), спадзяваўся, што неўзабаве ў Еўропе адбудзеца вялікі палітычны пераварот. Але ўжо ў час напісання паэмы гэта вера прымала містычную, месянісцкую афарбоўку. Надзеі ўскладаліся на «цудоўнае» ўмяшанне ў хаду гісторыі нябеснай інаканаванасці.

<sup>6</sup> Падзеі ў паэме адбываюцца ў Саплішове, шляхецкім двары, які, паводле адных даследчыкаў, нагадвае Чомбраў, дзе нарадзілася маці паэта, паводле другіх, тут выкарыстаны рэзали шляхецкага засценка Сапліцы, які знаходзіўся непадалёку ад Завосія і Туганавіч (тапаграфія ў паэме зменена). Місціны, названыя ў «Пане Тадэвушы», у пераважнай большасці існуюць (або існавалі) на Навагрудчыне.

<sup>7</sup> Галоўны герой называны Тадэвушам у гонар Касцюшкі. Чамарка — верхняя мужчынская вопратка, якую наслілі сяляне ў Польшчы.

<sup>8</sup> Райтан Тадэвуш — пасол у сойм з Навагрудскага ваяводства, пратэстантаў прыці раздзелу Польшчы і закончыў жыццё самагубствам (Б. Т.).

<sup>9</sup> «Федон» — названне твора грэчаскага філосафа Платона аб несміяротнасці души (Б. Т.).

<sup>10</sup> Катон — надта заўзяты рымлянін; не хочучы здацца на ласку ворагаў, закончыў жыццё самагубствам. Пра жыццё Катона пісаў Цыцэрон, вядомы аўтар (Б. Т.).

На самай справе на карціне, якая апісана ў гэтым сцэне, Райтан паказаны з кнігай «Жыццё Катона» грэчаскага гісторыка Плутарха.

<sup>11</sup> Ясінскі Якуб — польскі паэт-якабінец, паплечнік Т. Касцюшкі, адзін з арганізатараў паўстання 1794 г. у Літве і Беларусі.

<sup>12</sup> Карсак Тадэвуш — віленскі земскі суддзя, удзельнік паўстання 1794 г.

<sup>13</sup> Тут і далей слова «маскаль» ужываецца Міцкевічам у значэнні «прадстаўнік царскай улады», «салдат царскай арміі». Да рускага ж народа паэт адносіцца з вялікай павагай і сімпатіяй, абычым сведчыць хаяці б вобраз Рыкава ў «Пане Тадэвушы».

<sup>14</sup> Прага — прадмесце Варшавы. Абараняючы яго ад царскіх войск, у 1794 г. тут загінулі згаданыя вышэй Я. Ясінскі і Т. Карсак.

<sup>15</sup> Алькова — спальня, ніша для ложка.

<sup>16</sup> Дамбровіцкі Ян Генрык — вядомы дзеяч польскага нацыянальна-вызваленчага руху. Мазурка Дамбровіцкага — песня, якую ў 1797 г. склаў для яго легенду Юзаф Выбіцкі. Потым стала нацыянальным гімнам Польшчы.

<sup>17</sup> Тамаш Зан, адзін з сябру паэта, сцвярджаў, што ў сцэне,

калі Тадэвуш выпадкова трапляе ў дзявоцы пакойчык Зосі, Міцкевіч выкарыстаў сваю юнацкі ўражанні ад першага прыезду ў Туганавічы на Навагрудскіне, дзе таксама памылкова зайшоў у пакой сваёй будучай нарачонай Марылі Верашчака.

<sup>18</sup> Лабудздзя — лебядзіная.

<sup>19</sup> Царскі ўрад у здабытых землях ніколі адразу не разбурае правы і грамадзянскія ўстановы, але паволі падкопвае і падточвае іх указамі. У Маларасіі, напрыклад, аж да апошніх часоў прытым-ліваліся Літоўскага Статута, які быў адменены ўказам. Літве пакінулі ўсю даўнейшую сістэму грамадзянскіх і крымінальных судоў. Таму па-ранейшаму тут выбіраюцца земскі і гарадскія суддзі ў паветах і галоўныя суддзі ў губернях. Але паколькі апеляцыі скіроўваюцца ў Пецярбург, у многія інстанцыі розных ступеней, таму ў мясцовых судоў засталася толькі ценъ даўнейшай традыцыйнай павагі (А. М.).

У паэмэ гаворка ідзе пра ўладальніка Сапліцова — земскага суддзю, які выбіраўся шляхтай. Маларасій Міцкевіч называе тут украінскія землі, якія адыйшлі да Расіі пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай.

<sup>20</sup> Войскі (*tribunus*) бывалі калісь апекуном жанок і дзяцей шляхты ў часе паспалітага рушэння. Здаўна ўжо гэты ўрад без аваўязкаў зрабіўся тытулярны. У Літве звычайні паважаным асабам дзеля ветласці даеца нейкі стары тытул, які ўжываннем упраўлянецца. Імяннуюць, прыкладам, суседзі свайго прыяцеля абозным, столыкам або падчашым спачатку толькі ў гутарках і ў кэрэспандэнцыі, а затым ужо і ў актах урадавых. Расійскі ўрад заўвярняў падобных тытулаў і стараўся іх асмяшыць, а на іх месца ўвесці тытулаванне паводле рангаў сваёй іерархіі, да якой літвіны дагэтуль маюць вялікую неахвоту (А. М., Б. Т.).

<sup>21</sup> Пударман, пударманталь — балахон палатніны ад пылу (Б. Т.).

<sup>22</sup> Веле (польск.) — многа.

<sup>23</sup> Лічна (польск.) — шматлікае.

<sup>24</sup> Пагранічны (падкаморскі) суд разглядаў спречныя справы, звязаныя з межамі землеўладанияў. На чале пагранічнага суда стаяў (да 1810 г.) падкаморы.

<sup>25</sup> Падкаморы, калісь высокі і важны ўрадоўшчык, *princeps nobilis*, пад расійскім урадам зрабіўся толькі тытулярынам. Судзі ў яшчэ часамі гранічныя справы, але ў канцы і гэта права страціў. Цяпер заступае часам маршалка і назначае каморнікаў, знача павятовых землямераў (А. М., Б. Т.).

<sup>26</sup> Землянін — земляроб.

<sup>27</sup> Дазорца (польск.) — сторож, у гэтым кантэксце — губернёр.

<sup>28</sup> Кантуш (кунтуш) — багаты ўбор польскіх паноў, пераняты імі ад венграў пры каралі Баторыі (Б. Т.).

<sup>29</sup> Возны або генерал, выбраны трывунальскай альбо судовай пастановай з аседлай шляхты, разносіў позвы, абвішчаў уводзіны, рабіў меснае дазнанне і г. д. Звычайна дробная шляхта настаўлялася на гэты ўрад (А. М., Б. Т.).

<sup>30</sup> Існуюць меркаванні, што, апісваючы даўні замак Гарэшкаў,

Міцкевіч апісаў Мірскі замак. Гарэшка — беларуская форма польскага прозвішча Ажэшка. З Ажэшкамі Міцкевічам звязвала дальняя сваяцтва.

<sup>31</sup> Секвестр — канфіскацыя маёmacі.

<sup>32</sup> Палестра — адвакаты, судовыя чыноўнікі.

<sup>33</sup> Па кудзелі — свяцтва па маці (у адрозненне ад свяцтва па мячу — па бацьку).

<sup>34</sup> Рэфектар — абедзенная зала ў кляштары.

<sup>35</sup> Гербоўныя клейноты — выявы родавых гербаў.

<sup>36</sup> Паўкоzіч — казярог. На гербе Гарэшкаў — галава аслы на чырвоным фоне, а над шчытом герба (у выглядзе шлема) — палавіна казы.

<sup>37</sup> Квастар — збірае квэсту, г. ё. падаянкі на манастыры; барна-дык — манах барнардынскага ордэна (Б. Т.).

<sup>38</sup> Тыкеле — толькі; ужывавацца рэдка, паміж іншым у Фр. Багушэвіча (Б. Т.).

<sup>39</sup> Бат — пуга (Б. Т.).

<sup>40</sup> Венгрын — венгерская віно (Б. Т.).

<sup>41</sup> У Рэчы Паспалітай існаваў звычай пасылаць дзяцей шляхты на выхаванне да магнатаў. З сярэдзіны XVIII ст. гэты звычай адмірае. Вайвода (ваявода) — вышэйшы саноўнік у Рэчы Паспалітай.

<sup>42</sup> Усцівасць (польск.) — добрасумленнасць.

<sup>43</sup> Веспасіян — рымскі імператар (69—79 г. н. э.) належыў падатак на публічныя адходныя месцы, гаворачы: грошы не смярдзяцца! (Б. Т.).

<sup>44</sup> Рэчы (руск.) — прамовы.

<sup>45</sup> Фамілія — сям'я.

<sup>46</sup> Гарда (арда) — арганізацыя качуючых народаў; нагайцы — татарскія племя з-над Волгі і Азоўскага мора, пусташыўшае не раз землі В. Кн. Літоўскага (Б. Т.).

<sup>47</sup> Падкаморы тут агульна асуджае заходненеўрапейскія ўплывы часоў Асветніцтва. Як вядома, у гэтых уплывах было і станоўчае, і адмоўнае.

<sup>48</sup> Падчашыц — сын падчашага; падчашы — прыдворны тытул (Б. Т.).

<sup>49</sup> Рарог — з сямейства ястребаў. Ведама, што за ястребам, каршуном дробныя птушкі, асабліва ластаўкі, уганяюцца на тоўпам. Стуль і (польская) прыказка: лятаюць, як за рарогам (А. М., Б. Т.).

<sup>50</sup> Карыулька (франц. carriole) — павозка (Б. Т.).

<sup>51</sup> Кельній прац сходнасць з мулярскім начыннем называлася заднія часць павозкі, прызначаная для лакея (Б. Т.).

<sup>52</sup> Гарбайталь (нямецк. Haarbeutel) — сетка на валасы, на касу, якую наслід мужчыны (Б. Т.).

<sup>53</sup> Налпа — малпа.

<sup>54</sup> Пахваляйца — пахваляеца. Перакладчык ліча магчымым ужыць гэту скарочану форму ў вершы таму, што часта яе можна пачуць у жывым выгаворы (Б. Т.).

<sup>65</sup> Крамарня — крама.

<sup>66</sup> У перыяд першай буржуазнай рэвалюцыі ў Францыі кавярні (кафе) былі месцам збораў палітычных партый і моцна ўплывалі на грамадскую думку.

<sup>67</sup> Намёк на герайчныя ўчынкі польскіх легіянероў у Іспаніі (1808), на вайну Варшаўскага княства з Аўстрыяй (1809).

<sup>68</sup> Грэкі і рымляне вянчалі галовы пераможных ваякаў, герояў і паэтаў ляўравымі вянкамі (Б. Т.).

<sup>69</sup> Прозвішча Чарвяк (у арыгінале — Робак) бернардзінскі ма-нах прыняў, каб ладкэрэльці сваю прыніжанасць, марнасць.

<sup>70</sup> «За Нёмана» — з Варшаўскага княства. У пачатку XIX ст. граніца паміж ім і Расіяй ішла па Нёману (ад Гродна да Пруссіі).

<sup>71</sup> Па ўскосных звестках, прататыпам капітана Рыкава паслу-жыў генерал-лейтэнант Рыкав, які выслужыўся з салдат. Міцкевіч пазнаёміўся з ім у Адэсе ў 1825 г.

<sup>72</sup> Сярод простага рускага народа нямала расказваеца пра чары Банапарта і Суворава (А. М.).

<sup>73</sup> Куц (польск.) — поні.

<sup>74</sup> Пуклі (польск.) — локаны, кудзверкі, буклі.

<sup>75</sup> Тронкі — чарон, чаранок (Б. Т.).

<sup>76</sup> Брабанцкі каронкі — слáуняя сваім харастром каронкі з бельгійскай правінцыі Брабант (Б. Т.).

<sup>77</sup> Асэары твораць земскую паліцыю павета. Паводле ўказу часам іх выбіралі абываталі (паны), часам яны назначаліся ўрадам; гэтая апошнія называліся каронкімі. Апеляцыйныя суддзі завуща таксама асэарамі, але тутака не аб іх гаворка.

Рэнты актовая загадаўшчыца канцылярыя, дакратовыя (пішуць) выракі, усе ж яны вызначаюцца з рукі судовых пісараў (А. М., Б. Т.).

<sup>78</sup> Стрый — дэядзька, брат бацькі (Б. Т.).

<sup>79</sup> Таставант (польск.) — завяшчашце.

<sup>80</sup> Рараты — начине набажэнства перад калядамі (Б. Т.).

<sup>81</sup> Малярства (польск.) — выяўленчае мастацтва.

<sup>82</sup> Двурурка (польск.) — двухстволка.

<sup>83</sup> Туж-туж (польск.) — побач, блізка, вось-вось.

<sup>84</sup> Фаварыты — любімы (Б. Т.).

<sup>85</sup> Базылішак — род ящаркі, у народных казках-легендах мае від пеўня або індыка са змяіным хвастом, погляд яго лічыцца забойчым (Б. Т.).

<sup>86</sup> Фаварыты — бáкі (Б. Т.).

<sup>87</sup> Станіслаў Панятоўскі — апошні польскі кароль (Б. Т.).

<sup>88</sup> Ваша, вашэць, вашэця — старабеларускія звароты да пава-жальных асоб.

<sup>89</sup> Зданне (польск.) — меркаванне.

<sup>90</sup> Мысліўцы (польск.) — паляўнічыя.

<sup>91</sup> Каншахты (польск.) — закулісныя перагаворы, махінацыі.

<sup>92</sup> Райтан Міхал — вядомы на Навагрудчыне паляўнічы (XVIII ст.).

<sup>93</sup> Граф Юзаф Несялоўскі, апошні навагрудскі ваявода, быў старшынёй рэвалюцыйнага ўрада ў час паўстання Ясінскага (А. М.).

<sup>94</sup> Варончы — вёска на Навагрудчыне (цяпер Карэліцкі раён), калісці бытагая рэзідэнцыя Несялоўскіх. У варанчанскім двары было мноства сетак для асочвання звяроў у час палявання.

<sup>95</sup> Ежы Белапятровіч, апошні пісар В. кн. Літоўскага, актыўна ўдзельнічаў у паўстанні Літвы пад кіраўніцтвам Ясінскага. Ён судзіў дэяржаўных злачынцаў у Вільні. Дзеяч, вельмі паважаны ў Літве за свае добрачыннасці і патрыйцізм (А. М.).

<sup>96</sup> Лех — легендарны заснавальнік польскай дзяржавы, брат Руса і Чэха. Выражэнне «ад караля Леха» адпавядае ўсходнесла-виескаму «ад цара Гароха».

<sup>97</sup> Амбарас — клопат (Б. Т.).

<sup>98</sup> У Слуцку была фабрыка залатога шыцця і літых паясоў, славутая на ўсю Польшчу і ўдасканаленая стараннем Тызенгаўза (А. М.).

Міцкевіч тут недакладны: А. Тызенгаўз заснаваў фабрыку пая-соў у Гродна; слуцкая ж належала Радзівілам, удасканаліў жа яе ў сярэдзіне XVIII ст. Я. Маджарскі.

<sup>99</sup> Войскі наладзіў вячэрну ў замку не выпадкова: тым самым Сапліці набывалі юрыдычнае права на гэту пабудову.

<sup>100</sup> Ваканды, вузкая, прадаўгаватая кііжачка, у якой запісалі прозвішчы цяжкабых асоб у парадку разгляду спраў. Кожны ад-вакат і возны павінен быў меце такую ваканду (А. М.).

<sup>101</sup> У гэтым пераліку названы сапраўдныя нрацэсы (напрыклад, Рымши з дамініканцамі) і надуманыя, дзе аўтар выкарыстаў про-звішчы сваіх знаёмых і сяброў (напрыклад, Ф. Малеўскага).

<sup>102</sup> Тут і далей гаворка ідзе пра ваенныя паходы «бога вайны» Напалеона Банапарта. «Залатыя арлы» — эмблемы французскіх войск, «сярэбранныя арлы» — польскіх.

<sup>103</sup> Ламбардская раўніна ў паўночнай Італіі (Б. Т.).

<sup>104</sup> Генерал Князевіч, высланы італьянскай арміяй, склаў перад Дырэкторыяй здабыты ў баі сцягі (А. М.).

<sup>105</sup> Князь Ябланоўскі, які камандаваў Наддунайскім легіёнам, памёр на Сан-Дамінга, дзе загінуў амаль увесь легіён. У эміграцыі засягнулася некалькі ветэранаў, якія ўцалелі ад таго няшчаснага па-ходу, паміж іншымі — генерал Малахоўскі (А. М.).

Заўвага Міцкевіча не зусім дакладная. Генерал Ул. Ябланоўскі камандаваў на Сан-Дамінга не польскім легіёнам, а французскім паўбрыгадай. Легіянеры ж, якіх французскі ўрад выкарыстаў у сваіх каланізаторскіх мэтах, спачатку знаходзіліся пад французскім камандаваннем, і толькі потым каманду над імі прыняў К. Мала-хоўскі.

<sup>106</sup> Называюцца сапраўдныя прозвішчы.

<sup>107</sup> Шкаплер (польск.) — ладанка.

#### БЫЛПЧА ДРУГАЯ

<sup>1</sup> Лайба — вялікая парусная лодка, звычайна з дзвюма мачта-мі. Ужывалася для сплаву тавароў па Нёмане.

<sup>2</sup> Груда знача не толькі замерзшая зямля, але і цвёрдая зямля наогул, часта ўзгорак; парабуйай: грудзі, града (Б. Т.).

<sup>3</sup> «Surge, риег!» (лац.) — «Уставай, хлопча!» Зварот, узяты са школьнай граматыкі. Ім звычайна будзілі вучняў, якія не спышаліся ісці ў школу.

<sup>4</sup> Некрут — рэкрут.

<sup>5</sup> Ліберыя — мундзэр панскіх слугаў, лякаёў (Б. Т.).

<sup>6</sup> Галён — абшыцё (Б. Т.).

<sup>7</sup> Шчэрба (польск.) — рубец, шрам, рыса.

<sup>8</sup> Тасемка, тасьма (польск.) — стужка, галун.

<sup>9</sup> Мяшканне (польск.) — жыллё, кватэра.

<sup>10</sup> Нудна (польск.) — сумна.

<sup>11</sup> Няхай рача — няхай захоча: выражэнне пашаноты і ўніжанасці (Б. Т.).

<sup>12</sup> Ражонкі — гульня ў палкі, кійкі (Б. Т.).

<sup>13</sup> Бахмат — татарскі конь (Б. Т.).

<sup>14</sup> У старых замках ставілі на хорах арган (А. М.).

<sup>15</sup> Судны дзень — біблейскі канец свету.

<sup>16</sup> Прымас — першая асока, начальнік касцёла ў Польшчы, гнезненскі архібіскуп. Віват — няхай жыве (Б. Т.).

<sup>17</sup> «Кахаймася» («Любімося») — традыцыйны шляхецкі тост.

<sup>18</sup> Цугі — панскія ўпражнкі (Б. Т.).

<sup>19</sup> Кружганак (польск.) — галерэя, ганак.

<sup>20</sup> Правіца — правая рука.

<sup>21</sup> Столынік — прыдворны вяльможа, калісь служыў каралю прыстале (Б. Т.).

<sup>22</sup> Ласне (польск.) — дарэчы, якраз.

<sup>23</sup> Лоўчына — жонка лоўчага.

<sup>24</sup> Кашталян (лац.) — начальнік абароннага горада. (Б. Т.).

<sup>25</sup> Вуй — дзядзька, брат маткі (Б. Т.).

<sup>26</sup> Палівода — задзіра, чалавек, здолыны на ўсё (можа запаліць ваду).

<sup>27</sup> Чорная юшка, пададзеная за столом панічу, які заляцаўся да дзяўчыны, абазначала адмову ў залётах (А. М.).

<sup>28</sup> У часе Касцюшкі — у 1792—1794 гг.

<sup>29</sup> Канстытуцыя, прынятая польскім соймам 3 мая 1791 г., давала пэўныя прывілегі і права мяшчанству і мела зарганізаць адпор прыці раздзелу Польшчы, гэтай ролі яна не споўніла, блізка зусім не змяніўшы цяжкага палажэння сялянства (Б. Т.).

<sup>30</sup> Пробарыш — ксёндз, які ўзнікальвае парафію.

<sup>31</sup> Гайдукі — прыдворная служба, апранутая па-венгерску.

<sup>32</sup> Пешкі — пехацінцы, салдаты.

<sup>33</sup> Скарбец — памяшканне, у якім захоўваюцца каштоўнасці (скарб).

<sup>34</sup> Крэслы — сенатарскія, стугі, стужкі — ордэнаў, булавы — гетманскія (Б. Т.).

<sup>35</sup> Абмакванне рапіры (мяча) у крыві ахвяры з'яўлялася характэрнай прыкметай родавай поместы.

<sup>36</sup> У арыгінале — «як пячкур упёкся» (печкуроў пяклі і смажылі жывымі).

<sup>37</sup> Бургграф — стражнік замка (Б. Т.).

<sup>38</sup> Шкоц'я — Шатландыя.

<sup>39</sup> Лёрд — ангельскі арыстакратычны тытул: пан, вяльможа (Б. Т.).

<sup>40</sup> Шлада (польск.) — шпага.

<sup>41</sup> Кіпрыс — высокое стройнае дрэва ў цеплых краёх (Б. Т.).

<sup>42</sup> Каберац — дыван (Б. Т.).

<sup>43</sup> На шнуры, якім падяразваліся мішахі-бернардзінцы, былі вузлы, што зваліся «агуркамі».

<sup>44</sup> Таца (польск.) — паднос.

<sup>45</sup> Віціны — гэта вялікая лайбы на Нёмане, якімі ліцвіны вядуць гандаль з Прусамі, сплаўляючы збожжа і беручы на замену каланіяльныя тавары (А. М., Б. Т.).

Каланіяльныя тавары — бакалейныя тавары.

<sup>46</sup> Мокка — арабская кава, найлепшая (Б. Т.).

<sup>47</sup> Набел — малочныя прадукты.

<sup>48</sup> Пасяканы (польск.) — пакрышаны.

<sup>49</sup> Каноны — касцельныя законы (Б. Т.).

<sup>50</sup> Барбaryства (польск.) — варварства.

<sup>51</sup> Бюрка, бёрка (польск.) — пісъмовы стол, у гэтым выпадку — сектэрэт.

<sup>52</sup> Сапраўднае старажытнарускае прозвішча.

<sup>53</sup> Альтэрацыя — нервовы ўдар (Б. Т.).

<sup>54</sup> Пальпітацыя — біццё сэрпа (Б. Т.).

<sup>55</sup> Польскі варыянт сапраўднага рускага прозвішча Казадаўлеў.

<sup>56</sup> Егермайстар загадуе ловамі, паляванием (Б. Т.).

<sup>57</sup> Памфіль — самая важная карта пры гульні ў мар'яша.

<sup>58</sup> Велькапольшча (Вялікапольшча) — заходняя частка Польшчы, захопленая ў XVIII ст. Прусіяй.

<sup>59</sup> Швабы — немцы, прусакі.

<sup>60</sup> Драб — пешы салдат, у гэтым кантэксце — паліцэйскі.

<sup>61</sup> Матыў, каторы паўтараеца ў беларускай шляхецкай літаратуре, прыкладам у Марцінкевіча: паны добрыя, а толькі благія акаіомы (Б. Т.).

<sup>62</sup> Pax, pax vobiscum! (лац.) — мір з вамі! (Б. Т.).

<sup>63</sup> Міх (польск.) — мішах.

<sup>64</sup> Лёска — палка, кій (Б. Т.).

<sup>65</sup> Майца — маецца (Б. Т.).

<sup>66</sup> У арыгінале — Тараевіча. Тараевічы — сям'я, якая была ў сяброўскіх адносінах з Міцкевічамі.

<sup>67</sup> Злота, срэбра — заместа золата, серабро — паланізмы, якія даволі часта спатыкающа ў народнай творчасці (Б. Т.).

<sup>68</sup> Спрат (польск.) — рэч, прадмет.

<sup>69</sup> Кн. Дамінік Радзівіл, вялікі ахвотнік палівання, эміграваў у княства Варшаўскае і паставіў уласным коштам полк язды, каторый камандаваў. Памер у Францыі. Па ім згасла мужчынская лінія князёў на Алыцы і Нясвіжы, наўялікшых князёў у Польшчы і хіба ў Еўропе (А. М., Б. Т.).

<sup>70</sup> Сангушкі — магнацкі род у Літве і Беларусі. Цяжка сказаць, пра якога канкрэтна Сангушку тут ідзе гаворка.

<sup>71</sup> Меен адзначаўся ў нацыянальнай вайне пры Қасцюшы. Дагэтуль паказуюць пад Вільній Міенаўскія акопы (А. М., Б. Т.).

<sup>72</sup> Купіск — вёска на Навагрудцыне.

<sup>73</sup> Балонь — раёніна, поле (Б. Т.).

<sup>74</sup> Важар — палкаводзец.

<sup>75</sup> Звыцяствы (польск.) — перамогі.

<sup>76</sup> Збірайцеся — збираецца (Б. Т.).

<sup>77</sup> Карапёлы (польск.) — цёмна-чырвоны.

<sup>78</sup> Замер (польск.) — намер.

### БЫЛІЦА ТРЭЦЯЯ

<sup>1</sup> Балок або болак — правільныя і жывыя беларускія формы, а ўжываныя даволі часта. Аблок — паланізм, облак — царкоўнаславянізм (балгарызм) (Б. Т.).

<sup>2</sup> Атвор (польск.) — адтуліна, шчыліна.

<sup>3</sup> Эпоха (грэц.) — нейкае здарэнне, ад якога пачынаеца пералом у падзеях, або — інкаш — працяг часу, які вырозніеца сваім асаблівымі харектарамі. Тут гэта слова ўжыты ў іранічным, жартавым сэнсе (Б. Т.).

<sup>4</sup> Дроб (польск.) — хатнія птушкі.

<sup>5</sup> Аўраоля (польск.) — арэол.

<sup>6</sup> Ангельская (англійская) трава — дэкаратыўная расліна з вузкім і доўгім лісцем.

<sup>7</sup> Шчыр — аксамітнік, дэкаратыўная расліна з цёмна-чырвонымі кветкамі.

<sup>8</sup> Сляз — мальва.

<sup>9</sup> Кітка — пук, вязка.

<sup>10</sup> Амальтэя — міфалагічныя (казачнай) каза, якая сваім малаком выкарміла грэцкага бога багоў Зявеса; за тое ён памяціў яе памік зоркамі, а рог яе, напоўніўшы масай сліны, падараваў німфам (ніжэйшага сорту багіні, у родзе русалак) (Б. Т.).

<sup>11</sup> Ваганье (польск.) — перашучасць, няпэўнасць.

<sup>12</sup> Дзед — тут у значэнні жабрак.

<sup>13</sup> Акрутны (польск.) — жорсткі.

<sup>14</sup> Скіўненне (польск.) — ківок (галавой).

<sup>15</sup> У гэтай і ў іншых прамовах Графа паэт жартуе з стылю псеўдааклассічных паэтаў, якія падрабляліся пад манеру старавечных грэкаў і рымлянай, пагарджаючы простай мовай і простымі жывымі выражэннямі (Б. Т.).

<sup>16</sup> Рок (польск.) — год.

<sup>17</sup> Шпалер — прысада з дрэў або кустоў.

<sup>18</sup> Кукобіць (дыял.) — голубіць, пяшчотна дакранацца.

<sup>19</sup> Ліна (польск.) — канат, вяроўка.

<sup>20</sup> Паводле грэцкай міфалогіі, души памёршых сноўдаліся ў відзе ценяў па падземных Елісейскіх палёх (Б. Т.).

<sup>21</sup> Гапанча — плашч (Б. Т.).

<sup>22</sup> Паводле біблейскай міфалогіі, чысцец — месца пакарання за нязначальная грахі (у адрозненні ад пекла).

<sup>23</sup> Насечнік — насякомае.

<sup>24</sup> Ведама ў Літве народная песня аб грыбох, што ідуць на віну пад камандай баравіка. У гэтай апісаны прыкметы ядомых грыбоў (А. М., Б. Т.).

<sup>25</sup> Есьць адпаведная песня і літоўская, і беларуская. Трудна сказаць, якую паэт меў на ўвазе, а можа, ведаў абедзве (Б. Т.).

<sup>26</sup> Сцігаваць (польск.) — ганяцца, высочаваць.

<sup>27</sup> Белякі — падгрудзы.

<sup>28</sup> Саксонскі — з саксонскага фарфору.

<sup>29</sup> Крываўнік — сердалік, чырвоная охра, каштоўны камень чырвонага колеру.

<sup>30</sup> Вэліновы папер — гладкі, цвёрды, белы (Б. Т.).

<sup>31</sup> Балонка — старонка.

<sup>32</sup> Алебастравы — тут у значэнні мятавы.

<sup>33</sup> Караль — тое, што і крываўнік.

<sup>34</sup> Дроп — драфа, буйная стэпавая птушка.

<sup>35</sup> Галка сланова — набалдашнік з слановай косці.

<sup>36</sup> Фартуна, фартунка (польск.) — тут у значэнні маёмаць.

<sup>37</sup> Легіёны — войска Варшаўскага княства.

<sup>38</sup> Партыя — добрая, падабраная шлюбная пара.

<sup>39</sup> Парантэля — радня (Б. Т.).

<sup>40</sup> Грэчкасей — земляроб, заняты толькі сваёй гаспадаркай.

<sup>41</sup> Палестрант — судовы ці адвакацкі практикант (Б. Т.).

<sup>42</sup> Дзісейшы (паланізм) — сягонняшні (Б. Т.).

<sup>43</sup> Ваяжор (франц.) — падарожнік (Б. Т.).

<sup>44</sup> Фундущ (польск.) — капітал, грашовыя сродкі.

<sup>45</sup> Сумка — сума грошай.

<sup>46</sup> Марыш (франц.) — шлюб, вяселле.

<sup>47</sup> Пястунка — тут у значэнні выхавацельніца, няня.

- <sup>48</sup> Удабрухацца (польск.) — супакоіцца, зрабіцца лагодным.
- <sup>49</sup> Не гадзіцца — не варта, не належыць.
- <sup>50</sup> Букаты камень — выпуклы камень (параўн. букатка хлеба, бохан, бухнуць, пухнуць) (Б. Т.).
- <sup>51</sup> Абсталионак — заказ (Б. Т.).
- <sup>52</sup> Гледзішча — сцэна, карціна (Б. Т.).
- <sup>53</sup> Мадэль — узор (Б. Т.).
- <sup>54</sup> Тыбур — цяпер Цівілі, недалёка ад Рыму (Б. Т.).
- <sup>55</sup> Паўзыліп — слайная пячора недалёка ад Неапалю (Б. Т.).
- <sup>56</sup> Шкелікі — наруглівая жарты (Б. Т.).
- <sup>57</sup> Менада — жанчына з кампаніі вясёлага грэцкага бажка Дыяніса Вакха (бог віна); у часе яго паходаў менады ішлі з лёскамі (палкамі), прыбраннымі блюшчамі і віном (вінаградам) (Б. Т.).
- <sup>58</sup> Адружана — заручана (Б. Т.).
- <sup>59</sup> Памеранцы — апельсінавыя дрэвы, цытрыны — лімонныя дрэвы, фігі — фінікі.
- <sup>60</sup> Батанічны гарод — батанічны сад (Б. Т.).
- <sup>61</sup> Сферы ідэалу — краіны летуцення, выдуманага хараства (Б. Т.).
- <sup>62</sup> Брэйгелі — сям'я нідерландскіх мастакоў XVI—XVII стст.: Пітэр і яго сыны: Пітэр і Ян.
- <sup>63</sup> Ван дэр Хэлле — Пітэр Брэйгель-малодшы, які атрымаў гэтую мянушку («плякельны») таму, што часта маліваў сцэны пекла.
- <sup>64</sup> Руйсадаль Якоб — голандскі мастак XVII ст.
- <sup>65</sup> Вядомы мастак-жанрыст; за некалькі год да смерці пачаў маліваць пейзажы. Памёр нідаўна ў Пецярбургу (А. М.).
- <sup>66</sup> Шкіц (польск.) — малюнак, накід алоўкам.
- <sup>67</sup> Балён (польск.) — паветраны шар.
- <sup>68</sup> Щочгла — мачта (Б. Т.).
- <sup>69</sup> Тут Б. Тарашкевіч уставіў выпадковае слова, якое потым, відаць, меркаваў замяніць на адпаведнік польскага слова «матэчнік».
- <sup>70</sup> Занёманская пушча — Налібоцкая пушча.
- <sup>71</sup> Шарварк (нямецк.) — праца пры дарогах, мастах і п. (Б. Т.).
- <sup>72</sup> Акульбачыць — асядлаць (Б. Т.).
- <sup>73</sup> Пляўкі — парода англійскіх сабак, малых, але моцных, яны служаць для палявання на буйнога звера, асабліва на мяцведзя.
- Спраўнік, або капітан-спраўнік — начальнік земскай паліцыі. Страпчы — накшталт урадавага пракурора. Гэтая чылоўнікі, маючы частамагчысць злouжываць уладай, выклікаюць у грамадзян вялікую агіду (А. М.).
- <sup>74</sup> У арыгінале — «па-руську». Так было першапачатковая і ў перакладзе, але потым рукой Тарашкевіча выпраўлена на «па-беларускую».
- <sup>75</sup> Сангушкоўскі — атрыманы ад князя Сангушкі.
- <sup>76</sup> Тасак — доўгі і вельмі шырокі нож.
- <sup>77</sup> Плябан (клябан) — парафіяльны ксёндз.

- <sup>78</sup> Афэрта (польск.) — прапанова; тут — у значэнні набажэнства.
- <sup>79</sup> Св. Губэрт — патрон паляўнічых (Б. Т.).
- <sup>80</sup> Выцяг — выцягнуць; першая форма рэдкая (Б. Т.).
- <sup>81</sup> Чапуля — ланцужок.
- <sup>82</sup> Гаёвы — ляснік (Б. Т.).
- <sup>83</sup> Шацёр — палатка (Б. Т.).
- <sup>84</sup> Правацца (польск.) — перапыніца.

## ВЫЛІЦА ЧАЦВЕРТАЯ

- <sup>1</sup> Папілёты — скрутулькі паперы, на якія навіваліся валасы (Б. Т.).
- <sup>2</sup> Эмікар — тайны палітычны пасланец. Напалеонаўскія эмісары з'явіліся ў Літве і Беларусі ў 1808 г.
- <sup>3</sup> Матачнік — глыбокія нетры пушчи, дзе захаваліся спрадвечныя дрэвы, выводзяцца і гінуть натуральны смерцю дзікія звяры. Апісваючы матачнік, Міцкевіч выкарыстаў беларускія народныя легенды.
- <sup>4</sup> Стрэльбы называюць ў адпаведнасці са сваім паходжаннем.
- <sup>5</sup> Аднаурка — аднастволка.
- <sup>6</sup> Бігос — тушаная капуста з мясам.
- <sup>7</sup> Панары — горы пад самой Вільніяй, цяпер ужо голыя, а лясны з іх даўно ўжо сплылі ў Прусію; Белавежа — дагэтуль аканчальна не зніштожана праз сваю недаступнасць; Свіцязь — прыгожае возера ў Навагрудчыне; Кушалева — таксама ў Навагрудчыне (Б. Т.).
- <sup>8</sup> Вітан — в. кн. Літвы (1293—1316), ваяваў з крыжакамі і з Польшчай (Б. Т.).
- <sup>9</sup> Міндоўг (Міндоўг) — кароль Літвы ў XIII в. (Б. Т.).
- <sup>10</sup> Вож — палкаводзец, правадыр.
- <sup>11</sup> Гедымін — в. кн. Літвы (1315—1341), бацька Кейстута і дзед Ягайлы, заснаваў Вільню (Б. Т.).
- <sup>12</sup> Ліздэйка — апошні вярхоўны языческі жрэц Літвы.
- <sup>13</sup> Тут у Міцкевіча недакладнасць: Панары знаходзяцца даволі далёка ад Вілейкі. На самай справе гаворка ідзе пра гару, якую сеняя называюць гарой Гедыміна (ля ўпадзення Вілейкі ў Вілію).
- <sup>14</sup> Паводле традыцыі, в. кн. Гедымін меў сон на Панацкай гары аб жалезнім ваўку і за радай вайдалоты (жраца) Ліздэйкі заснаваў места Вільню (А. М., Б. Т.).
- <sup>15</sup> Ваўчыца нібыта выкарміла Ромула і Рэма, якія залажылі Рым (Б. Т.).
- <sup>16</sup> Кейстут і Альгерд — вялікія літоўскія князі (XIV ст.).
- <sup>17</sup> Жыгімонт Аўгуст быў падніты старым абычаем на сталіцу Вялікага Літоўскага княства; прыпаясаў меч і каранаваўся каўпаком. Дужа любіў паляванне (А. М., Б. Т.).
- <sup>18</sup> Прамыслівы (польск.) — хітры.

<sup>19</sup> У Расенскім павеце ў памесці Пашкевіча, земскага пісара, рос дуб, ведамы пад іменем Баўбліса, калісь, у паганскія часы, уважаны за святасць. У сярэдзіне гэтага выгніушага волата Пашкевіч залажкы габінет літоўскіх старасвечнасцей (А. М., Б. Т.).

<sup>20</sup> Непадалёку ад навагрудскай фары раслі старожытныя ліпы, якіх многа высеклі калі 1812 года (А. М.).

<sup>21</sup> У маёнтку Галавіцкіх над Россю (правы прыток Дняпра) Міцкевіча гасцінна прымалі ў лютым 1825 г.

<sup>22</sup> Ян Каханоўскі з Чарналеся — выдатны польскі паэт (1530—1584) (Б. Т.).

<sup>23</sup> Гл. паэму Гашчынскага «Замак Канеўскі» (А. М.).

<sup>24</sup> Дрыяды — грэцкая німфа (русалка), якая жыве ў дрэве (Б. Т.).

<sup>25</sup> Пук (польск.) — бутон кветкі.

<sup>26</sup> Райводзе — водзіць рэй, кіруе.

<sup>27</sup> Тыр — горад старавечнай Фінікі (процы Палестыны) (Б. Т.).

<sup>28</sup> Ноева скрыня — біблейскі Ноёў каўчэг.

<sup>29</sup> Гірам, кароль Тыру, паставіў вялікі будоўлі; ягоныя цеслі працавалі і ў Саламона. Фантазія некаторых выводзе і брацтва (франк-масонаў (вольных каменщыкаў) ад брацтва гірамаўскіх цесляў (Б. Т.).

<sup>30</sup> Сіён (Сіон) — свяшчэнны ўзгорак у Іерусаліме.

<sup>31</sup> Спічасты (польск.) — востраверхі.

<sup>32</sup> Шабас — яўрэйскае свята.

<sup>33</sup> Паэт памыляецца: цыцэсь, цыцэль — гэта фрэнзлі пры камізэльцы, а тут гаворка ідзе аб т. зв. дзесяцёра (божых прыказанняў), па-жыдоўску — тэфілім (Б. Т.).

<sup>34</sup> Рандар — арандатар.

<sup>35</sup> Скаржыць (польск.) — адвінавачваць, падаваць скаргу.

<sup>36</sup> Каламыйскі — русінскія песні наўшталт польскіх мазурак (А. М.).

<sup>37</sup> Аўзони — колішні назоў насельнікаў Італіі (Б. Т.).

<sup>38</sup> Мающа на ўвазе легіёны Дамброўскага.

<sup>39</sup> Зыск (польск.) — барыш, даход, прыбытак.

<sup>40</sup> Дзяржава тут азначае, што аренда (Б. Т.).

<sup>41</sup> Тамаваць старыя ўразы — спыняць (забываць) старыя сваркі (крыўды).

<sup>42</sup> Ганаровае месца, дзе раней ставілі хатніх багоў, дзе дагэтуль рускія вешаюць абрэзы. Там літоўскі селянін садзіць госця, якога хоча ўшанаваць (А. М.).

<sup>43</sup> Майнаныць (дыял.) — ашукваць, змяніць, марнаваць.

<sup>44</sup> Мажджэры — малыя гарматкі, з каторых стралілі ў паноў на віват (Б. Т.).

<sup>45</sup> Reverendissime — найдастойнейшы, ксяндзоўскі тытул (Б. Т.).

<sup>46</sup> Крулёва (польск.) — каралева.

<sup>47</sup> Сызма (схізма) — праваслаўе.

<sup>48</sup> «Літоўскі Кур'ер» — польская газета, якая выдавалася ў 1797—1840 гг. у Вільні.

<sup>49</sup> Шляхта сцвярджала, што толькі яна «ад нараджэння» мае права быць свабоднай.

<sup>50</sup> Патэнты — дакументы, якія сведчылі аб шляхецкім паходжанні.

<sup>51</sup> Мітра — князёўская шапка (Б. Т.).

<sup>52</sup> Алюзія — намек.

<sup>53</sup> Неафіта — пярэхрыст (Б. Т.).

<sup>54</sup> Стрыйкоўскі — польскі гісторык XVI в. (Б. Т.).

<sup>55</sup> Зажыць (польск.) — прыняць, адведаць, спрабаваць.

<sup>56</sup> Гданск быў узяты французскімі і польскімі войскамі 24 мая 1807 г.

<sup>57</sup> Выраз (польск.) — слова.

<sup>58</sup> Апісанні шляхецкіх гербаў.

<sup>59</sup> Вожкі — лейцы.

<sup>60</sup> Капота (польск.) — світка (Б. Т.).

<sup>61</sup> Сукмана — верхняя вопратка польскіх сялян.

<sup>62</sup> Тарататка — верхняя польская вопратка накшталт кафтана.

<sup>63</sup> Фрэнзлі (польск.) — махра.

<sup>64</sup> Фаска (польск.) — кадушачка, кадоўбык.

<sup>65</sup> Наўзавады — навыперацкі.

<sup>66</sup> Змяшацца (польск.) — збянтэжыцца, сумецца.

<sup>67</sup> Некаторыя мясціны чацвертай песні належалі пячу Страфана Вітвіцкага (А. М.).

Сення гэтыя мясціны добра вядомы, бо існуе арыгінал С. Вітвіцкага: 68 радкоў апісання лясных нетраў. Міцкевіч іх грунтоўна перапрацаўваў.

<sup>68</sup> Курдулпляя (дыял.) — прысадзістая, пакручастая.

<sup>69</sup> Ройста (літ.) — балота, парослае хмызамі.

<sup>70</sup> Міцкевіч выкарыстаў тут беларускія народныя легенды пра лесавікі.

<sup>71</sup> Расамах — род ведзмядзя (Б. Т.).

<sup>72</sup> Дзюбы вялікіх драпежных птушак з часам усё больш скрыўляюцца і ўрэшце верхнія вастрыё, загнуўшыся, замыкае дзюбу і птушка мусіць паміраць з голаду. Гэта народнае паданне прынята некаторымі арнітолагамі (А. М.).

<sup>73</sup> Сапраўды не было выпадку, каб калі знайшлі шкілет здохлага звера (А. М.).

<sup>74</sup> Тут і далей парадзіруеца тэорыя Ж.-Ж. Русо аб tym, што цывілізацыя псуе людскія нормы.

<sup>75</sup> Збусаваны (дыял.) — жорсткі, салсуты.

<sup>76</sup> Нурцаваць — даваць нырца.

<sup>77</sup> Радзелі — радаваліся (Б. Т.).

<sup>78</sup> Птушынкі — стрэльбы малога калібра, куды закладваюцца

дробныя кулі. Добрая стралкі з такіх ружжаку падбіаюць птушак на ляту (А. М.).

<sup>79</sup> Папісваца (польск.) — адзначыца, праславіца.

<sup>80</sup> Надліс на стрэльбе ўзяты з тагачаснага анекдота.

<sup>81</sup> Запомніць (польск.) — забыць.

<sup>82</sup> Адвэт — помста, адплата (Б. Т.).

<sup>83</sup> Шарпантынка (лац. *serpens*) — закрыўленая змеявата шабля (Б. Т.).

<sup>84</sup> Вілейка, або Віленка, ўцякае ў Вяллю ў Вільні (Б. Т.).

<sup>85</sup> Абодва прозвішчы былі пашыраны на Навагрудчыне. Ігнат Дамейка, ураджэнец Мядзведкі (цяпер Карэліцкі р-н), быў сябрам Міцкевіча (потым стаў славутым вучоным).

<sup>86</sup> Дзельны (польск.) — адважны.

<sup>87</sup> Цынгель (нямецк.) — курок.

<sup>88</sup> Паядынак (польск.) — дуэль.

<sup>89</sup> Патынка — жаноцкі чаравік (Б. Т.).

<sup>90</sup> Апошне — апошняе. Сапраўды ж граф не апошняе патомства Гарэшкаў, бо ёсьць яшчэ родніна ўнутика Столыніка (Б. Т.).

<sup>91</sup> Лоўж — вялізная куча (Б. Т.).

<sup>92</sup> Грот — жалезнае вострася кансаё пікі (Б. Т.).

<sup>93</sup> Пячэнне — тут у значэнні смажаніна.

<sup>94</sup> Ліквор (лац.) — вадкасць, тут — у сэнсе лікёр, настойка.

<sup>95</sup> У бутэльках гданскай гарэлкі бываюць на дне лісточкі золата (А. М.).

<sup>96</sup> Вогкі — вільготны (Б. Т.).

<sup>97</sup> Қалатня — сварка; калатніцкія — тыя, хто свараца.

<sup>98</sup> Қрэска — голас.

<sup>99</sup> Қірэйка — шубка (Б. Т.).

<sup>100</sup> Накідзь (дыял.) — наканаванне.

<sup>101</sup> Нахвал (дыял.) — ухвалина, выдатна.

<sup>102</sup> Клемха — плех, ксёндз (Б. Т.).

<sup>103</sup> Разнічы (польск.) — зроблены мясціком.

<sup>104</sup> Публій Верглій Марон — вядомы рымскі паэт, аўтар «Энейды», трактаваныя (смяшлівая пераробка) якой ёсьць у беларускай мове (Б. Т.).

<sup>105</sup> Скочкі — зайчыя ножкі (Б. Т.).

<sup>106</sup> Аскарджаць (польск.) — абвінавачваць.

<sup>107</sup> Гала — каменне, галька.

<sup>108</sup> Маецца на ўвазе Публій Верглій Марон.

<sup>109</sup> Карапава Дыдона загадала парэзяць валовую скuru на паясы і такім чынам акружыла скuru вялікае полс, дзе выставіла Карагту. Войскі вычытаў апісанне гэтага эдэрэння не ў «Энейдзе», а, пэўнене, у каментарыях скаластаў (А. М., Б. Т.).

<sup>110</sup> Картага — Карфаген.

<sup>111</sup> Тарадайка — малая гаспадарская брычка (Б. Т.).

<sup>112</sup> Шматы (польск.) — ашмоцце, анучы.

<sup>113</sup> Ванелія — Евангелле.

<sup>114</sup> Маюцца на ўвазе зборы законаў (у тым ліку Літоўскі статут), якія забаранялі дуэлі.

<sup>115</sup> Дасконна — да скону, да смерці.

## ВЫЛІЧА ПЯТАЯ

<sup>1</sup> Дыгнітар — вяльможа (Б. Т.).

<sup>2</sup> Тарнаваць (дыял.) — прахадквацица.

<sup>3</sup> Пэрлы (польск.) — жэмчуг.

<sup>4</sup> Лакоткі (польск.) — прымакі.

<sup>5</sup> Багінія расконы ў рымлян і грэкаў лічылася Венера (Афраніта), перад ей ляцелі галубы (Б. Т.).

<sup>6</sup> Плялегаваць — кукобіць, няньчыць (Б. Т.).

<sup>7</sup> Запаліца (польск.) — загарэць.

<sup>8</sup> Адправа — справа, з правага боку.

<sup>9</sup> Сястронка — пляменіца.

<sup>10</sup> Тапчыць (польск.) — танцеваць.

<sup>11</sup> Сфіксавацца — звар'яцець.

<sup>12</sup> Відаць, Л. Ліманоўскім пры перапісванні прапушчаны наступны радок, дзе гаворыцца, што ля яліны быў вялікі муравейнік, населены руплівым мураўіным народам.

<sup>13</sup> Крэданс (польск.) — буфет, запасы харчоў.

<sup>14</sup> Интрамітавацца — зрабіць законныя ўводзіны ва ўладанні (старасвецкі праўны тэрмін).

<sup>15</sup> Шпарагі (польск.) — спаржка.

<sup>16</sup> Аднойчы на сейме пасол Піліп са спадчынай вёскі Каноплі, узяўшы слова, так далёка адышоў ад сутнасці справы, што выклікаў сярод прысутных усеагульны смех. Адсюль з'явілася прымаўка: вырваўся, як Піліп з канапель (А. М.).

На самай справе Піліпам у народзе называлі зайца. Міцкевіч прыдумаў тут гісторыю, адпаведную прымаўцы.

<sup>17</sup> Цвічыць (польск.) — вучыць, біць.

<sup>18</sup> Рываль (польск.) — супернік.

<sup>19</sup> Улісляцца (дыял.) — заляцацца.

<sup>20</sup> Згоршаны (польск.) — абураны.

<sup>21</sup> Зрайчы (польск.) — зряпкі, вочы.

<sup>22</sup> Цэра (польск.) — колер скуры.

<sup>23</sup> Пегі (польск.) — рабацінне.

<sup>24</sup> Шлегі (польск.) — шліёны.

<sup>25</sup> Сціскла (польск.) — дакладна.

<sup>26</sup> Пярэймасць — ветлівасць, далікатнасць.

<sup>27</sup> Травіць — ператраўляць, пераварваць.

<sup>28</sup> Уяўленьне аб тым, што змеі здабываюць яд з траў, было пашырана сярод беларускага народа.

<sup>29</sup> «А слова сталося!» (рэліг.) — а прароцтва здзейснілася.

<sup>30</sup> Манахі ордэна капуцынаў ававязаны былі есці моўчкі.

<sup>31</sup> Штылет — кінжал (Б. Т.).

<sup>32</sup> Дынасаў — прынц дэ Нассаў-Зіген, вядомы шукальнік прыгод. Каля 1780 г. гасці ў Нясвіжы ў Кароля Радзівіла.

<sup>33</sup> Датак (польск.) — міласціна.

<sup>34</sup> Spolia оріта па-лаціне азначае: здабыча (Б. Т.).

<sup>35</sup> Луп (польск.) — здабыча.

<sup>36</sup> Ляўрыновы (польск.) — лаўровы.

<sup>37</sup> Філяр — слуп, стойп, калона.

<sup>38</sup> Загары (польск.) — гадзіннікі.

<sup>39</sup> Драчыць — накручваць.

<sup>40</sup> Псота (польск.) — свавольства.

<sup>41</sup> Браць на свядэцтва — браць у сведкі.

<sup>42</sup> Парваўся (польск.) — усхапіўся, кінуўся.

<sup>43</sup> Фора — вон.

<sup>44</sup> Намёк на мяждзведзяў, якіх у смаргонскай «акадэміі» вучылі танцаваць палкамі.

<sup>45</sup> Польскі ўскліч «Нестэты!» знача: на жаль, на бяду! (Б. Т.).

<sup>46</sup> Чуціць (польск.) — прыводзіць да прытомнасці.

<sup>47</sup> Фрамуга — ніша.

<sup>48</sup> Дзяды — беларускі народны абраад ушанавання продкаў, у час якога на могілкі прыносялася ежа для душ памёршых.

<sup>49</sup> Мярцы — мёртвыя.

<sup>50</sup> Мары — прывіды.

<sup>51</sup> Таргавіца — Таргавіцкая канфедэрация шляхты 1792 г., дзе-янні якой былі скіраваны на падзел Рэчы Паспалітай.

<sup>52</sup> Гатыцкі — сярэдневяковы; сармацкі — старапольскі.

<sup>53</sup> Піёніца (польск.) — склеп.

<sup>54</sup> Люмінаваць (лац.) — асвятляць.

<sup>55</sup> Назвы хрысціянскіх малітваў.

<sup>56</sup> Буздыган — адзнака ваенай улады, булава (Б. Т.).

<sup>57</sup> Пераклад недакладны. У арыгінале гаворка ідзе пра наезд на Карэлічы, якім кіраваў Рымша.

<sup>58</sup> Канфедэрата — высокая шапка з чатырмі вострымі вугламі. Асаблівай папулярнасцю яна карысталася сярод барскіх канфедэратаў.

### ВЫПІДА ШОСТАЯ

<sup>1</sup> У Літве называюць ваколіцай або засценкам шляхецкае аселішча, каб адрозніць яго ад сапраўдных вёсак або сёлаў, сялянскіх сяленняў (А. М.).

<sup>2</sup> Гаўяды — скаціна, тавар, быдла (Б. Т.).

<sup>3</sup> Кабала — варажба на картах.

<sup>4</sup> Рэестр тактовы абымаў крымінальныя справы, напр(ыклад) абрэзы ўрадавых асоб (Б. Т.).

<sup>5</sup> Позва — павестка, выклік у суд.

<sup>6</sup> Пракалатэць (польск.) — працягацца, прабадзяцца.

<sup>7</sup> Рэтар — вучань класы рыторыкі, у якой вучылі прамоваў (Б. Т.).

<sup>8</sup> Кісель — літоўская страва, інакшталт студзеню; робіцца яна з заквашанага молатага аўса, які прамываецца вадой да таго часу, пакуль не аддзеляцца ўсе драбніцы муکі; адсюль і прымаўка (А. М.).

<sup>9</sup> Непахібна — непазбежна.

<sup>10</sup> Фарпочта — разведачны патруль (Б. Т.).

<sup>11</sup> Тыльжа — Тыльзіт, горад у Прусіі, дзе ў 1807 г. Напалеон заключыў мір з Аляксандрам I.

<sup>12</sup> На гербе Жмузді быў мяждзведъ.

<sup>13</sup> Лянца — уланская ліка са сцяжком.

<sup>14</sup> Карапеўец, Крулеўец — Кёнігсберг (цяпер Калінінград).

<sup>15</sup> Гістарычна недакладнасць. Аляксандар I да самага пачатку вайны 1812 г. не пасылаў да Напалеона нікіх паслоў, якія прасілі б аб міры.

<sup>16</sup> Біньён Луі — французскі дыпламат. У 1811 г. быў прадстаўніком Напалеона ў Варшаве, у 1812 г.— камісарам пры часовым урадзе Літвы.

<sup>17</sup> Значная частка магнатаў (Агінскі, Любецкія) і шляхты Літвы і Беларусі была ў 1812 г. за саюз з Расіяй.

<sup>18</sup> Калмажка — аднаконная павозка без рысораў.

<sup>19</sup> Воня — пах, арамат.

<sup>20</sup> Передаванне — суперніцтва.

<sup>21</sup> Тэльшы — горад у Літве (цяпер Тэльшай).

<sup>22</sup> Пасля многіх свавольстваў скоплены ў Мінску і расстряляны па трываласцаму прысуду (А. М.).  
Зухвалы (польск.) — нахабны.

<sup>23</sup> Прапазыка — прапанава.

<sup>24</sup> Бадаць (польск.) — даследаваць.

<sup>25</sup> Ладунак — набой (Б. Т.).

<sup>26</sup> Тамляк (польск.) — рэмень пры рукаваты шаблі, партупея.

<sup>27</sup> Калі кароль меў склікаць паспалітае рушэнне, наказываў за тыкаць у кожнай парагі высокую жэрдзь з прывязанай на вярху мятлой або «віццю». І гэта называлася «раздаць віці». Кожны дарослы чалавек рыцарскага стану павінен быў пад пагрозай утраты шляхтоўства адразу явіцца пад ваяводскую харугву (А. М., Б. Т.).

<sup>28</sup> Карайяж — жыхар Каёны (Польшчы).

<sup>29</sup> Мяношкі — гэта, уласна кажучы, зласлівия прозвішчы (А. М.).

<sup>30</sup> Пятух на званіцы — флюгер.

<sup>31</sup> Крокус — шафранец, расліна, падобная да асоту.

<sup>32</sup> Шведскія часы — нашэсце шведаў у сярэдзіне XVII ст.

<sup>33</sup> У зямлі непасвячанай — не на могілках.

<sup>34</sup> Зыгмунтоўка—шабля часоў польскага караля Зыгмунта III.

<sup>35</sup> Арматура — зброя (Б. Т.).

<sup>36</sup> Марс — бог вайны; марсавы — ваенны, ваяцкі (Б. Т.).

<sup>37</sup> Бунчук — конскі хвост на кіі, азначаўшы ў туркаў ваенну адзнаку (Б. Т.).

<sup>38</sup> У 1768 г. шляхта зрабіла ў Бары на Падоллі збройны саюз праці Ресіі і караля Станіслава Панятоўскага, які трymаўся з Кацярынай (Б. Т.).

<sup>39</sup> Дамасцэнская — вырабленая ў Дамаску (Сірыя).

<sup>40</sup> Тызенгаўз Антон — літоўскі падскарбі, заснаваў у Гродна ў другай паловіне XVIII ст. шэрст мануфактур і навучальных установ.

<sup>41</sup> Агінскі Michał Kleofas — грамадскі дзеяч і кампазітар, аўтар палаңеза «Развітіе з радзімай».

<sup>42</sup> Граф Аляксандар Пацей, вярнуўшыся пасля вайны ў Літву, дапамагаў землякам, якія скіроўваліся за граніцу, і пераслаў значнія сумы грошай у касу легіянеру (А. М.).

<sup>43</sup> Рэлігійны гімн на слова Ф. Карпінскага.

<sup>44</sup> Літ-паяс — славуты слуцкі літы пояс XVIII ст.

## ВЫЛІЦА СЬМАЯ

<sup>1</sup> Генёуша — генія, надзвычайнай здольнасці чалавека (Б. Т.).

<sup>2</sup> Маецца на ўвазе ўступленне французскіх войск у Прусію ў 1806 г.

<sup>3</sup> Грабоўскі Юзаф — удзельнік вайны 1812 г. Міцкевіч пазнаёміўся з ім у 1831 г. у Вялікапольшчы.

<sup>4</sup> Рэгімент (франц.) — полк.

<sup>5</sup> Аб'язера (Об'езжэ) — мястэчка каля Познані.

<sup>6</sup> Тадвен Тадэвуш — удзельнік напалеонаўскіх паходаў.

<sup>7</sup> Каля Гены ў 1806 г. Напалеон атрымаў перамогу над прускай арміяй.

<sup>8</sup> Ляндраты, гафраты (нямецк.) — земскія і прыдворныя саветнікі.

<sup>9</sup> Ігра слоў: прусакі — жыхары Прусіі і насякомыя.

<sup>10</sup> Паражка (польск.) — паражэнне.

<sup>11</sup> O Herr Gott! O weh! — знача: а божачка, бядай (Б. Т.).

<sup>12</sup> Бэты — пасцель (Б. Т.).

<sup>13</sup> Рэйтэрада — адступленне, уцёкі.

<sup>14</sup> Дзерці схабы — біць, лупіць, дзерці мяса.

<sup>15</sup> Гарцабы — косы, булкі парыка.

<sup>16</sup> Гульня слоў: па-польску крулік знача і каралёк, і трусік (Б. Т.).

<sup>17</sup> Маецца на ўвазе трэці падзел Рэчы Паспалітай у 1795 г.

<sup>18</sup> Намёк на І. Канта, да якога Міцкевіч ставіўся скептычна.

<sup>19</sup> Канэўка — копаўка.

<sup>20</sup> Прэгель — рака ва Усходній Пруссі.

<sup>21</sup> Бухман выкладае погляды на паўстанне ўлады французскага пісьменніка XVIII ст. Жан-Жака Русо (Яна Якуба Русо), аднаго з папярэднікаў французскай рэвалюцыі. Гэтых поглядаў знаходзяцца ў творы пад назовам «Грамадзянскі контракт» («Contract social») (Б. Т.).

<sup>22</sup> Вясёлая шляхта XVI в. у ваколіцах Любліна ў Бабіне (стварыла) Бабінскую Рэч Паспаліту дзеля жарту і сатыры: трусы назначаўся гетманамі, скуралупы і зладзе міністрамі скарбу і пад. (Б. Т.).

<sup>23</sup> Бальзабуб (Вельзевул) — старышы д'ябал.

<sup>24</sup> Рэгулямент — рэгламент, збор вайсковых прадпісанняў.

<sup>25</sup> Атрамант (польск.) — чарніла.

<sup>26</sup> Воклічам «Не дазваляю!» кожны шляхціц мог сарваць пасяджэнне сейма.

<sup>27</sup> Галка — шарык. Шляхта галасавала, кідаючы ў урну белы або чорны шарык.

<sup>28</sup> Нарымбэрская сталь — вырабленая ў Нюрнбергу (Германія).

<sup>29</sup> Зыскаць — атрымаць карысць, выйграць.

<sup>30</sup> Гнабіцель (польск.) — прыгнітальнік.

<sup>31</sup> Баніта — элачынец, асуджаны на выгнанне з краю.

<sup>32</sup> Інфіма — найніжэйшая класа ў гімназіі (Б. Т.).

<sup>33</sup> Егры — стральцы (Б. Т.).

<sup>34</sup> Бяліца (Беліца) — мястэчка над Нёманам (цяпер Лідскі р-н).

<sup>35</sup> Ласосна — левы прыток Нёмана.

<sup>36</sup> Файна (нямецк.) — добра.

<sup>37</sup> Рахмістр (нямецк.) — рахункавод.

<sup>38</sup> Қанвікты — школы з інтэрнатамі, якія ўтрымліваліся езуітаў і піярамі.

<sup>39</sup> Вікт — харчаванне, сталаванне.

<sup>40</sup> Пратэга — пратэкцыя.

<sup>41</sup> Марымонт — пад Варшавай, слайны сваімі млынамі (Б. Т.).

<sup>42</sup> Заводіць (польск.) — плакаць наўэрыйд, галасіць.

<sup>43</sup> Мястэчка Мыш — у Навагрудскім ваяводстве (Б. Т.).

<sup>44</sup> Уразы (польск.) — крыўды.

<sup>45</sup> Тачыцца — каціцца, ісці.

<sup>46</sup> Апона — накідка, пакрывала.

## ВЫЛІЦА ВОСЬМАЯ

<sup>1</sup> Дыдона — карфагенская царыца, якая пакахала Энея, а калі той рашыў яе пакінуць, спрабавала пакончыць жыццё самагубствам.

Тут намёк на Тальмену, якая аказалася ў падобнай сітуацыі.

<sup>2</sup> Звяраща (польск.) — прызнаваща (у каханні).

<sup>3</sup> Шкляны гармонік складаўся з шкляных кружкоў, аб каторым цёрся валік (сфера) і выклікаў гукі (Б. Т.).

<sup>4</sup> Fortissimo — з усіх сіл (муз. тэрмін) (Б. Т.).

<sup>5</sup> Гарфа Эоля — род гарфы, струны каторай рухае ветер, выклікаючы гукі. Эоль — бажок вятроў (Б. Т.).

<sup>6</sup> Паводле М. Стрыйкоўскага, дэве самыя яркія зоркі ў сузор'і Блізнят называліся ў старожытных славян Лелем і Палелем.

<sup>7</sup> Карона — Польшча, Літва — землі В. кн. Літоўскага (Б. Т.).

<sup>8</sup> Есць звесткі, што калісьці на Навагрудчыне Сітам называлі сузор'е Плеяды.

<sup>9</sup> Давідовы Воз — сузор'е, званае ў астрономаў (А. М.).

Знача — Вялікая Вядзмедзіца, палярная зорка, нерухомая, у канцы паўночнага полюса (Б. Т.).

<sup>10</sup> Люцыпер (Люцыпар) — анёл, які паўстаў супраць бога і ператварыўся ў д'ябла. Есць звесткі, што паэт выкарыстаў тут беларускія легенды.

<sup>11</sup> Ляцець на долькі — ляцець, дужаща, змагаща.

<sup>12</sup> Левятан (Левіяфан) — велізарная рыба, якой, паводле старожытнай ўрэйскіх вераванняў, павінны былі насыціца веруючыя. Абрысы Левіяфана быццам бы праглядваючы ў сузор'і Цмока.

<sup>13</sup> Было ў звычай завешваць пры касцёлах знаходжаныя забыткі капальных касцей, якія народ уважае за косці волатаў (А. М., Б. Т.).

<sup>14</sup> Памятная камета 1811 года (А. М.).

<sup>15</sup> Памор — пошаць (Б. Т.).

<sup>16</sup> Пузыніна Альжбета — вядомая мсціслаўская мецэнатка XVIII ст.

<sup>17</sup> Ксёндз Пачобут, былы езуіт, славуны астроном, выдаў працу пра малюнак задыяку ў Дэндэрэах і сваімі назіраннямі дапамог Лаланду вылічыць рух месяца. Гл. яго біяграфію, напісаную Яном Снайдэцкім (А. М.).

<sup>18</sup> Акадэмія — Віленская акадэмія (пазней — універсітэт).

<sup>19</sup> Цэля (польск.) — келія, камера.

<sup>20</sup> Снядэцкі Ян — прафесар Віленскага універсітэта (пач. XIX ст.).

<sup>21</sup> Аслі — калі, ці.

<sup>22</sup> Рагаткі — развілка дарог пры выездзе з горада.

<sup>23</sup> Браніцкі або Бранэцкі, вялікі гетман каронны і генерал расійскай службы, адзін з твароў Таргавіцкай канфедэрацыі. З'езд таргавічанаў адбыўся ў Ясах, на граніцы Бесарабіі і Валахіі (Б. Т.).

<sup>24</sup> У часы Міцкевіча камету на Навагрудчыне называлі мятлой. Лічылася, што сваім хвастом яна можа «змесці» частку свету.

<sup>25</sup> Яблонскі (Ябланоўскі) Ян — вялікі каронны гетман (XVIII ст.).

<sup>26</sup> Фацэцыі — забаўныя гісторыі.

<sup>27</sup> Папскі пунцыюш (пунцый) — пасол Ватыкана.

<sup>28</sup> Ян III Сабескі ў 1682 г. назіраў камету Галея.

<sup>29</sup> «Fulmen Orientis» — Маланка Усходу (Б. Т.).

<sup>30</sup> «Яліша» — твор Я. К. Рубінкоўскага (1739).

<sup>31</sup> Князь Адам Қазімір Чартарыскі, галоўны стараста Падольскіх зямель (Б. Т.).

<sup>32</sup> Менні — маёнткі.

<sup>33</sup> Ятра — вёска на Навагрудчыне (цяпер Навагрудскі р-н).

<sup>34</sup> Солтан Станіслаў — палітычны дзеяч XVIII ст., уладальнік Дзятлава.

<sup>35</sup> Дакладней, князь дэ Насаў-Зіген. Слаўны тады ваяка і падарожнік. Быў рускім адміралам і перамог туркаў у ліманах, потым яго самога ўшчэнт разбілі шведы. Нейкі час правёў у Польшчы, дзе атрымаў шляхецтва. Барацьба князя дэ Насаў з тыграмі апісвалася тады ва ўсіх єўрапейскіх газетах (А. М.).

<sup>36</sup> Развадзіца (польск.) — падрабязна, доўга рассказываць.

<sup>37</sup> Лібія — тут у значэнні Афрыка.

<sup>38</sup> Шліс — кап'ё.

<sup>39</sup> Гадзіць (польск.) — мірыць.

<sup>40</sup> Густаваць (польск.) — ужываць са смакам, асалодай.

<sup>41</sup> Гмін — народ, натоўп (нямецкае Gemeinde) (Б. Т.).

<sup>42</sup> Правінцыял — начальнік манаскай правінцыі (Б. Т.).

<sup>43</sup> In articulo mortis — у небяспечы, пагражжаючай жыццю (Б. Т.).

<sup>44</sup> Габіт — манаская раса.

<sup>45</sup> Фанфарон (франц.) — фанабэрлівы чалавек, задавака.

<sup>46</sup> Віцяства — рыцарства, мужства (Б. Т.).

<sup>47</sup> Малады шляхціц даставаў у скuru ад бацькі ці апекуна толькі на падасланым каберцы (Б. Т.).

<sup>48</sup> Разбіраць (польск.) — раздзяваць.

<sup>49</sup> Гадзіцца (дышл.) — сароміцца, брыдзіцца.

<sup>50</sup> Непрызываіта (польск.) — непрыстойна.

<sup>51</sup> Маркітанкі — жанчыны, якія цягнуліся за войскам з гарэлкай, тытунём, харчамі (Б. Т.).

<sup>52</sup> Медуза — паводле грэцкай міфалогіі, страшылішча ў відзе жанчыны, якая забівае, сваім паглядам замяняючы ў камень (Б. Т.).

<sup>53</sup> Замераны (польск.) — нацэлены, скіраваны.

<sup>54</sup> Катва — якар (Б. Т.).

<sup>55</sup> Свіцязянка — русалка з возера Свіцязь.

<sup>56</sup> Қачкі — чэлюсці (Б. Т.).

<sup>57</sup> Патароча — перашкода (Б. Т.).

<sup>58</sup> Баданне (польск.) — допыт, расследаванне.

<sup>59</sup> Бірбантэ-рокка (італ.) — замак на скале (замак разбойнікаў).

<sup>60</sup> Спатычка (польск.) — сутычка, бой.

<sup>61</sup> Залога (польск.) — каманда, гарнізон.

<sup>62</sup> Памяшанне благой лацінскай мовы з польскай ці беларускай, якое часта бывае ў старых актах; азначае: з барамі, з гаямі і гра-  
ніцамі, кмечямі (сялянамі), солтысамі і ўсімі рэчамі (Б. Т.).

<sup>63</sup> Данасней (польск.) — зычней, гучней, мацней.

<sup>64</sup> Пляндраваць — рабаваць.

<sup>65</sup> Манлі(уш) абараніў у IV ст. да н. э. рымскі горад (Капі-  
толь) перад гальскай навалай дзякуючы крыку гусей (Б. Т.).

## БЫЛІЦА ДЗЕВЯТАЯ

<sup>1</sup> Водсеч (польск.) — дапамога.

<sup>2</sup> Езная (польск.) — конная, на фурманках.

<sup>3</sup> Удабрухаць (польск.) — задобрыць, прымірцы.

<sup>4</sup> Рэдута — баль (Б. Т.).

<sup>5</sup> Шэрмаль, ракета — штучны агні, феерверкі (Б. Т.).

<sup>6</sup> «Жоўтая кніга», названая так па яе вокладцы,— варварская  
кніга ваеных царскіх законаў. Не раз у мірны час урад абвяшчае,  
што цэлыя правінцыі знаходзяцца ў стаис вайны, і, адпаведна  
«Жоўтай кнізе», аддае ваенаму кіраўніку поўную ўладу над маёма-  
сцю і жыццём грамадзян. Вядома, што ад 1821 г. і да паўстання  
(1831 г.) уся Літва падпарадкоўвалася дзеянню «Жоўтай кнігі»,  
якой выканануцам быў вялікі князь царэвіч (А. М.).

<sup>7</sup> Камрад (нямецк.) — таварыш.

<sup>8</sup> Бака Юзаф — польскі паэт XVIII ст. Жыў у Мінску. Далей  
Міцкевіч парадзіруе прымітыўна-макабрычныя вершы Бакі.

<sup>9</sup> Фрызура (франц.) — прычоска.

<sup>10</sup> Банковы білет — асігнацыя, гроши.

<sup>11</sup> Вэты — салодкая закусь па ядзе (белар. «нават» знача: на  
вэт, на канчатак) (Б. Т.).

<sup>12</sup> Гальба-цывальба (нямецк.) — азартная картачная гульня.

<sup>13</sup> Балабулька — балалайка.

<sup>14</sup> Лядача — нягоднік, ёбіок, абы што.

<sup>15</sup> Вылайсаць — аддзяліць зерне ад асцюкоў і мякіны, абма-  
лаціць.

<sup>16</sup> Бердыш — сякерка.

<sup>17</sup> Брэд — востры бок (Б. Т.).

<sup>18</sup> Літоўская дубіна робіцца наступным чынам: знаходзяць ма-  
лады дуб і насякаюць яго энізу ўверх сякерай так, каб, зrezзаўши  
карку і мяздру, злёгку параніць дрэва. У тыя рубцы ўтыкаюць  
вострыя крэмні, якія з часам урастоюць у дрэва і ўтвараюць  
цвёрдывы гузы. У язычаскія часы дубіны з'яўляліся галоўнай зброяй  
літоўскай пяхоты; іх ужываюць часам і цяпер і называюць насекамі  
(А. М.).

<sup>19</sup> Пасля паўстання Ясінскага, калі літоўскія войскі адступалі  
да Варшавы, рускія ўвайшли ў пакінутую Вільню. Генерал Дзееў  
са світай уязджаў праз Вострую Браму. Вуліцы былі пустыя, жы-

хары запёрліся ў дамах. Але адзін мешчанін, пабачыўшы гармату,  
кінуў ў завулку і зараджаную картэччу, нацеліў яе ў браму і  
запаліў кнот. Гэты адзін стрэл выратаваў тады Вільню: генерал  
Дзееў з некалькімі афіцэрамі загінуў, астатнія, баючыся засады,  
адышлі ад горада. Цвёрда не ведаю прозвішча таго мешчаніна  
(А. М.).

<sup>20</sup> Ганітва (польск.) — пагоня.

<sup>21</sup> Адылі — а толькі, аднак, тыкеле (Б. Т.).

<sup>22</sup> Benedicta carda — лекавая расліна, разнавіднасць асоту.

<sup>23</sup> Рапы — падводнае каменне (Б. Т.).

<sup>24</sup> Пардон (франц.) — прабачэнне.

<sup>25</sup> Бывалі і пазней яшчэ заезды, хадзя не такія сладкія, аднак  
досьць шумныя і крывавыя. Каля 1817 года грамадзянін У... у  
Навагрудскім ваяводстве пабіў у час заезду ўвеселіў павагрудскі  
гарнізон, а камандзіраў узяў у палон (А. М.).

## БЫЛІЦА ДЗЭСЯТАЯ

<sup>1</sup> Ніоба — паводле грэцкіх мітаў і «Іліяды»—абразіла Латону,  
матку Апалона і Дыяны, залішне пахваляючыся сваімі 14 дзецьмі,  
за што Апалон і Дыяна забілі дзяцей, а Зявес самую Ніобу абвяр-  
нуў у камень на гары Сыпілес (Б. Т.).

<sup>2</sup> Тавар (дыял.) — жывёла, быдла.

<sup>3</sup> Матавільна — прылада, з якой разматваюцца маткі штак  
(Б. Т.).

<sup>4</sup> Гадка (польск.) — чутка, пагалоска, гаворка.

<sup>5</sup> Нові — мясцовасць у паўночнай Італіі, дзе Сувораў у  
1799 г. разбіў французаў.

<sup>6</sup> Мусіць, Прусіш-Эйлаў (А. М.).

<sup>7</sup> Карсакаў — камандуючы рускай арміяй у Швейцарыі (1799—  
1801).

<sup>8</sup> Рацлавіцы — вёска каля Кракава, непадалёку ад якой Кас-  
цюшка ў красавіку 1794 г. атрымаў значную перамогу.

<sup>9</sup> Мацеяўіцы — вёска над Віслай, дзе Касцюшка ў каstryчніку  
1794 г. пацярпеў паражэнне.

<sup>10</sup> Пунчык — пупш.

<sup>11</sup> Requiescat in pace — няхай адпачывае ў супакоі (Б. Т.).

<sup>12</sup> Pro publico bono — дзеля грамадскага добра (Б. Т.).

<sup>13</sup> Рэліквіярык — найчасцей у форме крыжыка, у якім хавалася  
драбнінка «эстанкаў» ад пейкага святога, касцей, вонраткі ці не-  
чага іншага (Б. Т.).

<sup>14</sup> Гімен — у грэкаў бажок вяселля; гэтак Граф класічным сты-  
лем хоча сказаць, што гатоў бы ажаніцца з Тальменай (Б. Т.).

<sup>15</sup> Платоцкі Уладзімеж — польскі грамадскі і ваенны дзяяч.

<sup>16</sup> У сярэднія вякі, у феадальных часы, рыцары біліся на тур-  
неях; турнір адбываліся ў мясцох, абароджаных поручнямі—  
шрапнікамі; рыцары прысягалі вернасць колеру дамы свайго сэрца.

Тальмена патрапляе папасці ў стыль Графа (Б. Т.).

<sup>17</sup> Сярчыстыя (сярністый) дажджы — залпы снарадаў.

<sup>18</sup> Злапаны (польск.) — злоўлены.

<sup>19</sup> Маецца на ўвазе польскі магнат Ян Танчынскі, які ў XVI ст. абраўчыўся са шведскай прынцэсай Цэцыліяй.

<sup>20</sup> Сабетацкія слова — слова, кінутыя так сабе, не па сутнасці.

<sup>21</sup> Карапеві — каралю; дав(альны) склон на -еві спатыкаеща ў паўдзённа-заходніх гутарках (Б. Т.).

<sup>22</sup> Sanctissimum (лац.) — святое прычасце.

<sup>23</sup> Гойны (польск.) — шчодры.

<sup>24</sup> Радзівіл Кара́ль — нясвіжскі магнат па мянушы Пане Ка-ханку.

<sup>25</sup> Здаецца, Столынік быў забіты каля 1791 года, у часы першай вайны (А. М.).

<sup>26</sup> Шпільберг — аўстрыйская крэпасць для палітычных вязняў.

<sup>27</sup> Сакрамант (лац.) — прычасце.

<sup>28</sup> Віятык (лац.) — апошнія прычасце.

<sup>29</sup> Фішар Станіслаў — ад'ютант Касцюшкі, потым начальнік штаба Варшаўскага княства.

<sup>30</sup> Мазавецкая станы — саслоўі Мазоўша (частка Польшчы).

#### ВЫЛІЦА АДЗІНАЦЦАТАЯ

<sup>1</sup> Адзін рускі гісторык такім жа чынам апісвае варожбы і прад-чуванні рускага простанараддзя напярэдадні вайны 1812 года (А. М.).

<sup>2</sup> Па сведчаннях мемуарыстаў, 1812 год быў у Літве і Беларусі незвычайна ўрадлівым.

<sup>3</sup> Камета 1811 г. лічылася сярод народа прадвесніцай вайны 1812 г.

<sup>4</sup> Рунь — зелянеючыя пасевы азімых (А. М.).

<sup>5</sup> Вырай у народнай мове знача асенні час, калі вандроўныя птушкі адлятаюць; ляцець у вырай знача ляцець у цёплыя краі. Адэтуль пераносна народ называе выраем цёплыя краі і наогул нейкія казачныя краі, шчаслівия, ляжачыя за морамі (А. М., Б. Т.).

<sup>6</sup> Польскія военачальнікі, якія ўдзельнічалі ў вайне 1812 г.

<sup>7</sup> Шляфміца (нямецк.) — спальная (начная) шапачка.

<sup>8</sup> Вельмі рэдкая цяпер кніжка, выдадзеная больш ста год назад Станіславам Чарнецкім (А. М.).

<sup>9</sup> Спецыялы (польск.) — прысмакі.

<sup>10</sup> Граф на Танчыне — канцлер Рэчы Паспалітай Ежы Асалінскі; у 1633 г. узначальваў пасольства ў Рым.

<sup>11</sup> Часта апісвалі і мялявалі тое рымскія пасольства. Гл. прад-мову да кнігі «Кухар дасканалы». Гэта пасольства выклікала вялі-ке здзіўленне ўсяго заходняга свету; блеск і аздоба стала былі такімі выдатнымі, што адзін з рымскіх князёў усклікнуў: «Рым шчаслівы, прымаючы такога пасла». Чарнецкі сам быў галоўным кухарам Асалінскага (А. М.).

<sup>12</sup> Маецца на ўвазе прыём польскага карала ў Нясвіжы ў 1784 г.

<sup>13</sup> Ятка (польск.) — крама з мясам і мяснымі вырабамі.

<sup>14</sup> Свята Міцкевічам прыдумана.

<sup>15</sup> Паводле каталіцкага веравызнання, у кожнага чалавека ёсць свой анёл-сторож.

<sup>16</sup> Пава мае прыгожа ўзорысты хвост, як вочы (Б. Т.).

<sup>17</sup> У Літве, з уваходам французскіх і польскіх войскаў, па вая-водствах завязалі канфедэрациі і абраў паслоў на сойм (А. М., Б. Т.).

<sup>18</sup> Градытуравы (франц. gros de Touг) — цяжкая шаўковая тканіна з французскай фабрыкі ў горадзе Тур (Б. Т.).

<sup>19</sup> Ухала (польск.) — рашэнне.

<sup>20</sup> Універсалы — паслannі да народа ў Рэчы Паспалітай; валь-ны сойм — усеагульны сейм.

<sup>21</sup> Вядома, што пад Гогенліндэнам польскі корпус пад каманда-ванием генерала Князевіча вырашыў лёс перамогі (А. М.).

<sup>22</sup> Сама-сьвера — вузкі горны пралаз, што вядзе праз Пірэнеі з Францыі да Мадрыда (Б. Т.).

<sup>23</sup> «Ляскава» — булава, знак улады (паланізм, па-беларуску: леска) (Б. Т.).

<sup>24</sup> Інфамія — іяслава (Б. Т.).

<sup>25</sup> Правы — справядлівы (Б. Т.).

<sup>26</sup> Gravis notae maculae — запісанне цяжкай віны ў судовых актах (Б. Т.).

<sup>27</sup> Генаральнасць — галоўная ўправа канфедэрациі (Б. Т.).

<sup>28</sup> «Анёл-панскі» — каталіцкая малітва за памёршых.

<sup>29</sup> Інтэрцыза — прадшлюбная ўмова (Б. Т.).

<sup>30</sup> Аўтэнтычныя прозвішчы літоўскіх і польскіх шляхецкіх сем'яў.

<sup>31</sup> Польскія паны пажанілі сваю каралеву Ядвігу з в. кн. літоў-скім Ягелам і так зрабілі спрытыні крок да дзяржаўнай уніі (Б. Т.).

<sup>32</sup> Ягайла (Ягела) перамог крыжаносцаў у бітве пад Грун-вальдам.

<sup>33</sup> Тэмляк — падвязаная да шыі хустка, якая падтрымлівае ра-неную руку.

<sup>34</sup> Сыгнет — персцен (Б. Т.).

<sup>35</sup> Рабіць гатаўальню — строіцца, рабіць туалет.

<sup>36</sup> Вядомая пагаворка, звязаная з літоўскім магнатам А. М. Па-цам.

<sup>37</sup> Рубронт (франц. robe ronde) — жаночая сукня або матэрыял на яе (Б. Т.).

<sup>38</sup> Ляліва — герб з паўмесяцам і зоркай на чырвоным полі.

<sup>39</sup> У баі пад Падгайцамі (каля Львова) гетман Я. Сабескі ў 1665 г. перамог туркаў.

<sup>40</sup> Пакорпана (дывал.) — сцягнуты (ніткамі).

<sup>41</sup> Дыяна — багіня ўловаў, мела на чале паўмесячык (Б. Т.).

<sup>42</sup> Вена — пасаг (Б. Т.).

## ВЫЛПЦА ДВАНАЦЦАТАЯ

<sup>1</sup> Тут маецца на ўвазе не камплект сталовага посуду, а асабліва аздоблены прыбор (прылада) для салодкіх страў, фруктаў і прыпраў, які ў XVI—XVIII стст. ставіўся на сярэдзіне стала.

<sup>2</sup> Патравы (польск.) — стравы.

<sup>3</sup> Радзівіл-Сіротка адбыў далёкія падарожжы і выдаў апісанне свайго паломніцтва па «святых мясцінах» (А. М.).

<sup>4</sup> Вараннёвы — канфітуровы (Б. Т.).

<sup>5</sup> Парцэляна — фарфор.

<sup>6</sup> Барва — фарба, колер (Б. Т.).

<sup>7</sup> Гранка, гронка (польск.) — група людзей.

<sup>8</sup> Афірматьва — пацвярджаючы голас, згода (Б. Т.).

<sup>9</sup> Негатыва — адмоўны голас, нязгода (Б. Т.).

<sup>10</sup> Збор — сход, сабранне (Б. Т.).

<sup>11</sup> Вазон — урна для галасавання.

<sup>12</sup> Veto — не пазвалю! (Б. Т.).

<sup>13</sup> Прыар — настаяцель манастыра.

<sup>14</sup> Комжка — літургічнае адзенне.

<sup>15</sup> Тут Войскі яўна ідэалізуе грамадскі лад былога Рэчы Паспалітай.

<sup>16</sup> Канстэблъ (англ. constable) — паліцыант (Б. Т.).

<sup>17</sup> У XVIII ст. жонку нават дробнага чыноўніка тытулавалі яснавальможнай, звычайнага шляхціца — толькі вяльможнай.

<sup>18</sup> Кантуз — салыцасон; аркас — сцюдзённая страва з жаўтка і смятаны; бляманш — мігдалальная галярэта (Б. Т.).

<sup>19</sup> Помухля — рыба (з мянутузаватых); фігатэлі — фарши (Б. Т.).

<sup>20</sup> Драганты — здоблены цукар; пінэлі — зёрны з шышак лімбы (карпацкай елкі); прунелі — род сліўкі (Б. Т.).

<sup>21</sup> Кавёр (франц.) — ікра.

<sup>22</sup> Флёндра — камбала.

<sup>23</sup> У XVI і ў пачатку XVII стагоддзя, у эпоху росквіту масцяцтваў, нават балі афармляліся мастакамі і былі напоўненыя сімваламі і тэатральнымі сцэнамі. На славутым балі, дадзеным у Рыме ў гонар Леана X, быў сервіз, які па чарзе паказваў чатыры пары года — ён, напэўна, паслужыў узорам для радзівілаўскага. Застольныя нормы змяніліся ў Еўропе дзесяці ў палавіне XVIII стагоддзя, у Польшчы ж яны праіснавалі найдаўжэй (А. М.).

<sup>24</sup> Жагаркі (дывял.) — сучочкі, палачкі.

<sup>25</sup> Кітайскія цені — «рухомыя» малюнкі на палатне або на паперы; ствараліся перасоўваннем асветленых ззаду фігурак.

<sup>26</sup> Пінці — сладкія на ўсю Польшу чмутар; калі ў нас гасціў, не ведаем (А. М., Б. Т.).

<sup>27</sup> Бісы — бесы (з украінскага) (Б. Т.).

<sup>28</sup> Ацвічыць (польск.) — вытрэніраваць, спляжыць, высеч.

<sup>29</sup> Трамблён — стрэльба з шырокім вылетам; флянкер — фланг, крыло (Б. Т.).

<sup>30</sup> Пісарчук правантовы — рахункавод (Б. Т.).

<sup>31</sup> Пісалі тады гусінымі пёрамі, якія трэба было гаstryць (Б. Т.).

<sup>32</sup> Названы прозвішчы ўдзельнікаў вайны 1812 г., якія потым кіравалі паўстаннем 1831 г. Плютон — узвод.

<sup>33</sup> Дзвігнуць (польск.) — узняць, скрануць з месца.

<sup>34</sup> Фехтарскі — фехтавальны.

<sup>35</sup> Пуласкія бралі ўчастце ў Барскай канфедэрацыі. Казімір Пуласкі паў у амерыканскай вайне за незалежнасць. Дзержаноўскі і Сава (казак) — таксама канфедэратаў (Б. Т.).

<sup>36</sup> Дзесяцёра — дзесяць біблейскіх запаведзяў.

<sup>37</sup> У Літве шырока вядомая чуллівая песня пра паню Цыбульскую, якую муж праіграў рускім ваякам (А. М.).

<sup>38</sup> Дымур'ер — генерал, француэскі агент і арганізатор пры Барскай канфедэрацыі (Б. Т.).

<sup>39</sup> Названы разнавіднасці французскіх войск. Фізільеры — стралкі.

<sup>40</sup> Мода на французскае адзенне распаўсюдзілася ў правінцыі ад 1800 да 1812 года. Найбольш моладзі мяняла фасон адзення перад вяселлем, па жаданню сваіх нарачоных (А. М.).

<sup>41</sup> Згоршаны (польск.) — абураны.

<sup>42</sup> Птыфение (франц.) — тонкая, празрыстая тканіна.

<sup>43</sup> Гісторыя спору Райтана з князем дэ-Нассаў (Дынассаў), Войскім не даведзеная да канца, ведама з традыцыі. Памяшчаем яе дзеля цікавасці чытальніка. Райтан, узбурнаны пярэхвалкамі князя дэ-Нассаў, стаў побач з ім на пярэсмыку; якраз велізарны дзікадзінец, разюшаны стрэламі і цкаваннем, ляцеў (на) пярэсмык. Райтан вырывае князю з рук стрэльбу, сваю кідае вобзэмлю, а схапіўшы рагач і падаочы другі немцу: «Цяпер, кажа, пабачым, хто лепей упраўляеца са шпісам». Ужо дзік налятаў, калі войскі Грачэха, стаяўшы вондаль, мэтнымі стрэламі паваліў звера. Паны зразу злаваліся; пасля пагадзіліся і багата абдараўалі Грачэху (А. М., Б. Т.).

<sup>44</sup> Хам, Яфет (Яхвіт) і Сім — сыны біблейскага Ноя. Спасыяючыся на сваё паходжанне ад Сіма, шляхта абрэнтоўала сацыяльную няроўнасць.

<sup>45</sup> Расійскі ўрад не прызнае вольных людзей, апрача шляхты. Сяляне, звольненія панам, зараз запісуюца ў сказкі (спісак) царскіх сталовых памесцій і заместа паншчыны мусіць плаціць павялічаны падатак. Ведама, што ў 1818 г. абываталі Віленскай губерні прынялі на сойміку праект звальнення ўсіх сялян і вызначылі з гэтай метай дэлегацыю да цара; але ўрад наказаў праект умарыці і ніколі болей аб ім не ўспамінаць. Не было іншага спосабу звольніць чалавека пад расійскім урадам, як толькі прынціц яго да фаміліі. Шмат каго такім чынам і ўшляхці з ласкі або за гроши (А. М., Б. Т.).

<sup>46</sup> Канак — багаты жаночы нашынік; макэля — бранзалетка, раздoba на руку (Б. Т.).

<sup>47</sup> Белёна — багіня вайны (Б. Т.).

<sup>48</sup> Гідра — казачнае страшыдла, катораму на месцы адсечанай галавы вырастала некалькі новых (Б. Т.).

<sup>49</sup> Барэй — казачны валадар паўночных віхраў (Б. Т.).

<sup>50</sup> Здумеца (польск.) — здзівіцца.

<sup>51</sup> Янчарскі — янычарскі.

<sup>52</sup> Зэлі — музычныя мядзяныя (мосяжныя) кружкі (Б. Т.).

<sup>53</sup> «Паланез трэцімайскі» быў напісаны ў гонар канстытуцыі 3 мая 1791 г.

<sup>54</sup> Прымы (лац.) — «першыя» струны, якія даюць самы высокі тон.

<sup>55</sup> Масыяш — Мессія, выбавіцель.

<sup>56</sup> Капкуры — залёты (Б. Т.).

Тарашкевіча, відаць, не задавальняла рыфма пануры — канкуры. На палях яго ж почыркам данісана другая пара: ахвоты — залёты.

<sup>57</sup> Дружбарт — старасвецкая картачная гульня.

<sup>58</sup> Міцкевіч намерваўся дадаць да паэмы «Эпілог», нават напісаў яго, але не паспейшыў правіць і таму не ўключыў у першае выданне. У некаторых пасмяротных выданнях гэты «Эпілог» змянчалі пасля дванаццатай песні (быліцы). Б. Тарашкевіч «Эпілог» не пераклаў.

## ЗМЕСТ

Пераклад-подзвіг . . . . .	3
Быліца першая . . . . .	8
Быліца другая . . . . .	33
Быліца трэцяя . . . . .	55
Быліца чацвёртая . . . . .	76
Быліца пятая . . . . .	102
Быліца шостая . . . . .	126
Быліца сёмая . . . . .	142
Быліца восьмая . . . . .	157
Быліца дзесятая . . . . .	178
Быліца дзесятая . . . . .	198
Быліца адзінаццатая . . . . .	224
Быліца дванаццатая . . . . .	242
Каментары . . . . .	265

АДЛМ МАЦКЕВИЧ

ПЛН ТАДЕУШ

Издательство «Наука и техника»

На белорусском языке

Рэдактар М. М. Цубоўская

Мастак К. С. Ракіцкі

Мастацкі рэдактар В. А. Жахавец

Тэхнічны рэдактар В. І. Кручонак

Карэктар Т. К. Чабан

ІБ № 1203

Друкуецца па пэстанове РВС АН БССР.

Здадзена ў набор 04.01.81. Падпісана ў друк 19.05.81. Фармат 84×108<sup>1/2</sup>.  
Папера друк. № 1. Гарнітура літаратурная. Высокі друк. Друк. арк. 9,25+  
+0,125 укл. на мел. пал. Ум. друк. арк. 15,75. Уч.-выд. арк. 17,1. Тыраж  
10 000 экз. Заказ № 19. Цана 1 р. 70 к.

Выдавецтва «Навука і тэхніка» Акадэміі навук БССР і Дзяржжаўнага камітета БССР па справах выдавецтваў, паліграфіі і кніжнага гандлю. 220500.  
Мінск, Ленінскі праспект, 68. Друкарня імя Францыска (Георгія) Скарыны  
выдавецтва «Навука і тэхніка». 220600. Мінск, Ленінскі праспект, 68.